


# **ВІЛЕНСКІЯ ВYДАННІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ Ў КАНТЭКСТЕ ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ**

**ДА 490-ГОДДЗЯ КНІГАДРУКАВАННЯ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ**

**Матэрыялы IV Скарынаўскіх чытаньняў  
(Мінск, 27 красавіка 2012 г.)**

**МІНСК, «КНІГАЗБОР», 2014**



**ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ  
«МІЖНАРОДНАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ БЕЛАРУСІСТАЎ»**

**ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ  
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА**

**БЕЛАРУСІКА  
ALBA RUTHENICA**  
**35**

УДК [008+655(476)]+929 Скарына (043.1)  
ББК 76.1(4Беи)я43  
В44

*Серыя заснавана ў 1993 годзе*

Рэцэнзенты:

кандыдат філалагічных навук *В. А. Чамярыцкі*;

кандыдат філалагічных навук *Л. Г. Кісялёва*

Пад рэдакцыяй

кандыдата філалагічных навук *І. Э. Багдановіч*

**Віленскія** выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння: да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім: матэрыялы IV Скарынаўскіх чытанняў (Мінск, 27 красавіка 2012 г.) / пад рэд. І. Э. Багдановіч. — Мінск: Кнігазбор, 2014. — 148 с. — (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 35).

ISBN 978-985-7089-61-1.

У зборніку змешчаны артыкулы, якія былі прадстаўлены ў выглядзе дакладаў і паведамленняў на Чацвёртых Скарынаўскіх чытаннях «Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння». Чытанні былі прысвечаны 490-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім і адбыліся 27 красавіка 2012 г. на філалагічным факультэце БДУ. Матэрыялы, змешчаныя ў зборніку, асвятляюць важныя праблемы сучаснага скарыназнаўства, дадаюць новыя цікавыя штрыхі ў разуменне творчай спадчыны і асветніцкай дзейнасці першадрукара, закранаюць пытанні рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі вобраза Скарыны і яго справы ў творах літаратуры і мастацтва. Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў выдаваліся ў 1998 г. пад назвай «480 год беларускага кнігадрукавання».

Зборнік адрасуецца навукоўцам-гуманітарыям: літаратуразнаўцам, гісторыкам, лінгвістам, мастацтвазнаўцам, а таксама настаўнікам, студэнтам і шырокаму колу чытачоў, зацікаўленых скарынаўскай тэматыкай.

**УДК [008+655(476)]+929 Скарына (043.1)**  
**ББК 76.1(4Беи)я43**

ISBN 985-985-7089-61-1

© Калектыў аўтараў, 2014

© Афармленне. ПУП «Кнігазбор», 2014

---

# ФРАНЦЫСК СКАРЫНА — ГРАМАДЗЯНІН ЕЎРОПЫ І ПАТРЫЁТ

---

Адам Мальдзіс (*Мінск, Беларусь*)

## СКАРЫНАЎСКАЕ ВЫДААННЕ ДЛЯ «СЯРЭДНЯГА САСЛОЎЯ»

**Ш**аноўныя калегі!

Сёння мы сабраліся на IV Скарынаўскія чытанні, прысвечаныя знамянальнай юбілейнай даце — 490-годдзю выхаду з друку «Малой падарожнай кніжкі». А гэта было не толькі першае выданне, якое з’явілася на свет пасля вяртання Францыска Скарыны з Прагі ў Вільню, але і пачатак кнігадрукавання на тэрыторыі ўсяго Вялікага Княства Літоўскага, куды тады, як вядома, уваходзілі як этнічна літоўскія («жамойцкія»), так і беларускія («рускія», «русінскія», «крывіцкія») землі.

Больш таго, «Малая падарожная кніжка» — гэта таксама пачатак далучэння да друкарскай справы ўсіх усходнеславянскіх зямель, сёння — беларускіх, рускіх і ўкраінскіх. Яна выйшла на 42 гады раней, чым «Апостал» Івана Фёдарова і Пятра Мсціслаўца (1564), які часам памылкова лічыцца першай кнігай, надрукаванай ва Усходняй Славяншчыне. Такого факту нам не маглі дараваць (дарэчы тут будзе ўспомніць адну падзею, якой я сам быў сведкам) маскоўскія даследчыкі, нават вонкава спрыяльна да нас настроеныя. Калі ў 1967 годзе ў Мінску даволі ўрачыста адзначалася 450-годдзе беларускага кнігадруку (а толькі што прайшло 400-годдзе рускага), то на гэтае навуковае свята (праводзілася яно ў вялікай канферэнц-зале галоўнага корпуса АН БССР) прыехалі нават аддаленыя ад нас таджыкі, але рускую навуку прадстаўляў толькі Антоній Флароўскі, які да таго ж пражываў у Празе, лічыўся і эмігрантам, і напалову чэшскім славістам. Пра тое, што Іван Фёдараў, мяркуючы па яго яўна шляхецкаму генеалагічнаму знаку, паходзіў, напэўна ж, з беларускіх зямель, што яго натхняў (тут я цалкам упэўнены) скарынаўскі прыклад, на мінскіх урачыстасцях гучна не згадваў ніхто, толькі — шэптам, у перапынках.

Міжнародная канферэнцыя 1967 года (матэрыялы яе выйшлі пасля надзіва нязначнага галоўлітаўскага рэдагавання праз год) па праву магла б лічыцца Першымі Скарынаўскімі чытаннямі, але аб працягу справы, на той час яшчэ даволі няпэўнай, тады не падумалі. А да наступнага значнага юбілею было больш за 20 гадоў.

І вось наступілі васьмідзясятая гады, пачаліся размовы пра хуткае 500-годдзе з часу (не з дня!) нараджэння Скарыны. Даволі апрыёрна, насуперак многім фактам біяграфіі нашага першадрукара было прынята рашэнне, што прыйшоў ён на свет у 1490 годзе.

На гэты раз ініцыятывы знізу і зверху даволі мірна спалучыліся. З дазволу ЦК КПБ у АН БССР загадзя, за восем гадоў наперад, быў створаны аргкамітэт. Зразумела, што ўзначальваць яго павінен быў прынамсі віцэ-прэзідэнт, які адказвае за гуманітарную сферу. У 1982 годзе старшынёй аргкамітэта стаў толькі што прызначаны на гэтую пасаду вядомы літаратуразнавец і пісьменнік Іван Навуменка, які быў мэтанакіраваным, настойлівым і ў меру асцярожным, таму здолеў да юбілею многа чаго зрабіць (пяць навуковых зборнікаў, выданне трохтомнай «Бібліі» і, асобна, той жа «Малой падарожнай кніжкі»), дзве навуковыя сесіі, урачыстасці ў Мінску і Полацку, Маскве і Вільнюсе, Празе і Нью-Ёрку). Правай і даволі энергічнай рукой Івана Якаўлевіча стаў работнік прэзідыума, а потым супрацоўнік Інстытута літаратуры Віктар Дарашкевіч, а ўся чарная работа, падрыхтоўка канферэнцый і рэдагаванне зборнікаў выпалі на долю сектара беларускай дакастрычніцкай літаратуры, якім я тады загадваў. Кваліфікавана ў перад'юбілейнай дзейнасці ўдзельнічалі Вячаслаў Чамярыцкі і Аляксандр Коршунаў, некалькі аспірантаў. Па чарзе мы ездзілі ў Маскву і Ленінград, Вільнюс і Кіеў, Варшаву і Лондан, Прагу і Берлін, выяўлялі там магчымых удзельнікаў скарынаўскіх мерапрыемстваў. Сярод тых, хто нам плённа і ахвотна дапамагаў з зарубежнікаў, найперш трэба назваць Аляксея Каўку, Юрыя Лабынцава, Мікалая Нікалаева, Васіля Пуцко, Барыса Сапунова (Расія), Джыма Дынглі (Вялікабрытанія), Ляваса Уладзіміроваса (Літва), Базыля Белаказовіча, Марцэлія Космана, Эльжбету Смулкову (Польшча), Тараса Лучука (Украіна), Францішку Сокалаву (Чэхія).

Характэрна, што пераважная частка названых вышэй зарубежных даследчыкаў, набраўшыся на скарынаўскіх урачыстасцях павагі і нават любові да Беларусі, ахвотна прыехала ў наступным, 1991 годзе ў Мінск на ўстаноўчы Першы міжнародны кангрэс беларусістаў, засталася ў складзе нашай асацыяцыі і потым ахвотна працягвала даследаваць першы этап беларускага кнігадрукавання. Так што, думаецца мне, мы маем поўнае права лічыць Францыска Скарыну патронам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Скарынаўская тэматыка нязменна прысутнічала на ўсіх кангрэсах і многіх рэгіянальных канферэнцыях МАБ. А на трэцім кангрэсе, прысвечаным праблеме «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», працавалі секцыі «Справа Францыска Скарыны ў еўрапейскім кантэксце» і «Скарынаўскія

традыцы і ўсходнеславянскае кнігадрукаванне», матэрыялы якіх увайшлі ў 20 выпуск серыі «Беларусіка=Albaruthenica» (Мінск, 2001).

Трэція ж Скарынаўскія чытанні былі прысвечаны 480-годдзю беларускага кнігадрукавання, яны адбыліся на радзіме першадрукара, у Полацку, 9–12 верасня 1997 года, а матэрыялы іх склалі 9-ы том серыі «Беларусіка=Albaruthenica», выдадзены ў 1998 годзе.

Перш чым перайсці да свайго асноўнага пытання — характарыстыкі значэння і адметных рысаў «Малой падарожнай кніжкі», хацеў бы зрабіць адну вельмі істотную заступку. Я ўпэўнены, што нашы чацвёртыя чытанні трэба было праводзіць не ў 2012, а ў мінулым, 2011 годзе. Чаму? — здзівіцеся вы. — У кніжцы ж змешчаны, прынамсі ў капенгагенскім экзэмпляры, пасхаліі, каляндар велікодных свят якраз пачынаючы з 1522 года. Якраз таму, шануюныя калегі, і хочацца запярэчыць мне. Зыходзячы з практычных, нават камерцыйных мэтаў, календары ва ўсім свеце звычайна друкуюцца не ў год, калі ён пачаўся ўжо, але на год раней. Вось чаму я ўпэўнены, што выхад з друку «Малой падарожнай кніжкі», а значыць і пераезд Скарыны з Прагі на радзіму, трэба датаваць **1521 годам**. Гэта пераносіць на год раней пачатак кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім.

Дарэчы, дзіўным, прадуманым загадзя здаецца мне гэты пераезд, гэтае вяртанне першадрукара на радзіму, бліжэй да чытача, да «праваслаўнага люду паспалітага».

Па-першае, мне невядомы падобны прыклад пераезду гуманітарна-асветніка на іншае месца, прытым аддаленае, разам з друкарскім варштатам і нават друкараром. Звычайна тады пераязджалі ў падрыхтаванае загадзя месца. Вядома, Скарына спадзяваўся, што ў Вільні яму дапамогуць дабрадзеі-мяшчане, але рызыка, а калі хочаце, то і новы падыход да друкарскай справы ўсё ж у пераездзе выразна праглядаюцца.

Па-другое, Скарына выбраў не карацейшы, а даўжэйшы, больш складаны і небяспечны шлях. Ён паехаў не праз Кракаў, добра знаёмы яму па ўніверсітэту, а праз памежны Вроцлаў, дзе ў яго канфіскавалі частку тыражу пражскіх выданняў перакладу Бібліі, якія ён вёз для далейшага распаўсюджвання, можа быць, праз пасрэдніцтва тых жа сваіх віленскіх дабрадзеяў. Але мне здаецца, што канфіскацыя была ўяўная, толькі для выгляду перад тымі ж хлебадаўцамі. Бо, аказваецца, да Скарыны ў час яго знаходжання ў Вроцлаве прыязджаў адзін з лужыцка-сербскіх асветнікаў. А потым... 10 экзэмпляраў тых жа перакладаў, пераплеценых у адзін канвалют, аказаліся ў галоўнай бібліятэцы сталіцы тых жа лужыцкіх сербаў Гёрліцы (Згажэльцы)! Гэты канвалют нямецкія калегі мяркуюць паказаць на выставе ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Але пра яго магчымае (ад Скарыны) і пэўнае (ад лужыцкіх сербаў) паходжанне яны пакуль што (па зразумелых прычынах) маўчаць. Мне ж здаецца, што ніякай канфіскацыі ў Вроцлаве не было, што Скарына мэтанакіравана вёз і перадаў экзэмпляры пражскіх выданняў славянам-«сорбам», каб яны карысталіся

імі, а магчыма і ўзнавілі друкарскім спосабам, бо наступны варыянт працягу, маскоўскі, быў яшчэ непрадуманы і не актуальны.

Рэфарматарска-наватарскі характар «Малой падарожнай кніжкі» заключаецца найперш у яго адрасаванасці: ранейшыя біблейскія выданні былі прызначаны не для індывідуальнага, а для супольнага карыстання ў храме, для размяшчэння не ў кішэні ці сундуку падарожніка, не ў яго жыллі, а на прастоле (алтары).

Выдаючы «Малую падарожную кніжку», Скарына, ці не першым у тагачаснай Еўропе, арыентаваўся не на тагачасныя эліты, не на магнатаў ці духавенства, а на «трэцяе саслоўе», якое толькі што нараджалася, не бавіла час на адным месцы, а падарожнічала. А гэта былі купцы (такія ж, як бацька ці брат Скарыны), школяры, што дабіраліся ў еўрапейскія ўніверсітэты, рыцары, чыноўніцтва. Іх лічылася яшчэ нямнога, але за імі была будучыня.

Вядома, для канчатковага заключэння патрэбен уважлівы аналіз усёй тагачаснай еўрапейскай кніжнай прадукцыі. Але на падставе тых фактаў, якімі валодаюць беларускія даследчыкі, можна зрабіць вывад, што «Малая падарожная кніжка» — гэта сапраўдная рэнесансная рэвалюцыя. І не толькі ў кнігадрукаванні, але і ў арыентацыі на індывідуальнага карыстальніка, спажыўца. Ледзь паспеўшы нарадзіцца, духоўная кніжка пачала ўжо адначасова рабіцца і свецкай (згадаем «Пасхаліі»), дэмакратызавалася разам са спажыўцом.

У заключэнне — некалькі слоў пра тое, што ж чакае беларусістаў, найперш скарыназнаўцаў, далей. А чакае адзін з самых значных юбіляў. Ужо хутка, у 2017 годзе, мы будзем святкаваць 500-годдзе выхаду скарынаўскага Псалтыра, беларускага і ўсходнеславянскага кнігадруку ўвогуле. Зразумела, што гэта будзе самы зручны час для правядзення Пятых скарынаўскіх чытанняў, на якіх будуць падведзены вынікі працы на працягу некалькіх стагоддзяў і намечаны далейшыя перспектывы. Я не сумняваюся, што да юбілею будуць перавыдадзены трохтомная Біблія ў перакладзе Скарыны і асобна напאўсувенірная ўжо «Малая падарожная кніжка». Хацелася б толькі, каб у 2017 годзе Мінск (ці Полацк) па нядаўняму прыкладу армянскага Ерэвана быў абвешчаны еўрапейскай (ці сусветнай) кніжнай сталіцай і каб юбілей беларускага кнігадрукавання быў спалучаны з 800-годдзем першага вядомага пісьмовага ўпамінавання нашага этнічнага наймення Бялая Русь (Alba Ruscia). Такое спалучэнне можа стаць сапраўдным нацыянальным, дзяржаўным святам.

## ФРАНЦЫСК СКАРЫНА — БЕЛАРУСКІ ПЕРШАДРУКАР, ФІЛОЛАГ І ПІСЬМЕННІК-ІНТЭЛЕКТУАЛ

**Ф**ранцыск (Францішак) Скарына (канец 80-х гг. XV ст. — каля 1551 г.) — кultaвая постаць беларускай нацыі, народжаная эпохай Рэнэсансу. Першадрукар, літаратар, паэт, перакладчык, філолаг і самабытны філосаф, ён з’яўляецца сімвалам інтэлектуальнасці і невычэрпнага творчага патэнцыялу беларускага народа, увасабленнем велізарнай духоўнай моцы беларусаў. З асобай Ф. Скарыны звязаны пачатак новай культурнай традыцыі на Беларусі, пашырэнне гуманізму і адраджэнне духоўнасці.

### I

Ф. Скарына — выключна таленавіты беларускі *пісьменнік*, выдатны майстар мастацкага слова. Ён зрабіў істотны ўклад у развіццё айчыннай літаратуры, аказаў істотнае ўздзеянне на станаўленне беларускай літаратурнай мовы.

Перадусім, Ф. Скарына значна пашырыў межы і магчымасці традыцыйных літаратурных жанраў — прадмоў, сказанняў і пасляслоўяў. У нарацях прадмоўна-пасляслоўнага комплексу пісьменнік адлюстроўваў пераважна падзеі старажытнай гісторыі. Так, «Прадмова да кнігі “Юдзіф”» утрымлівае літаратурна апрацаваныя гістарычныя сюжэты пра блізкаўсходнія царствы старажытных часоў. У творах Ф. Скарыны ў белетрызаваным стылі апісваюцца найбольш значныя царкоўныя саборы, дэталёва паведамляецца пра дзяржаўных асоб, многіх філосафаў і рэлігійных дзеячаў.

На старонках прадмоў і сказанняў Ф. Скарына стварыў яркія і запамінальныя *вобразы* рэальных гістарычных асоб — цара Саламона, Юдзіфі, Аляксандра Македонскага, філосафа Філона, апосталаў Пятра, Яна, Якава, Юды і Паўла. Ф. Скарына акцэнтаваў увагу пераважна на дзейнасці гістарычных персанажаў, паказваў значнасць іх спраў і веліч учынкаў.

Асабліва каларытны вобраз егіпецкага цара Пталамея Філадэльфа, створаны Ф. Скарынам у «Прадмове да кнігі “Іеус Сірахаў”». Пісьменнік звяртае ўвагу на дзейнасць Пталамея па пашырэнні кніжных ведаў, мудрасці і філасофіі, дэталёва апісвае запрашэнне ім з Іерусаліма ў Александрыю 72 вучоных дзеля перакладу кніг з яўрэйскай на грэцкую мову. Ф. Скарына паведамляе пра захопленне Пталамея кнігамі, створаную ім унікальную Александрыўскую бібліятэку, дзе той сабраў звыш сарака тысяч рарытэтных кніг. Пісьменнік паказвае велізарную асветніцкую місію цара Пталамея арнаментаванымі і ўзнёслымі словамі: «Такоўый убо был милосник науки

и мудрости, иже болей избрал оставити в науце и в книгах вечную славу и память свою, нежели во тленных великих царских сокровищах»<sup>1</sup>.

У «Прадмове да кнігі “Іоў”» Ф. Скарына даў уласную характарыстыку Іову. Письменнік называе яго прарокам, які бліскуча вытлумачваў Божыя таямніцы, апантана вучыў пра паўстанне з мёртвых.

Абмалёўваючы апостала Пятра, Ф. Скарына выкарыстоўваў даведкава-біяграфічны прыныцп вобразатворчасці. У «Сказанні да “Першага саборнага паслання” апостала Пятра» письменнік паведамляў, што Пётр займаў пасаду епіскапа ў Антыёхіі, прапаведаваў Божае слова ў Азіі. Ф. Скарына канкрэтызуе, што ў часы імператара Клаўдзія апостал Пётр пераехаў у Рым, каб выкрыць вучэнне Сімяона-Чарадзея. Там ён займаў пасаду рымскага першаіерарха на працягу 25 гадоў. Паводле загаду менавіта Нерона — жорсткага імператара-тырана — быў укрываваны, прыняў пакутніцкую смерць.

На старонках твораў Ф. Скарыны надзвычай ярка прадстаўлены вобраз апостала Паўла. У «Сказанні да “Паслання да эфесеяў”» святога апостала Паўла гэткі персанаж абмалёўваецца письменнікам гістарычна дакладна. Павел паказваецца як адзін з галоўных ідэолагаў хрысціянства, выдатны палеміст, які здатны пераконваць самых зацятых апанентаў. Паводле Ф. Скарыны, апостал Павел — нястомны прапаведнік Божага слова; ён перамагае іудзеяў на іх сходах і элінаў у іх школах.

Характэрная адзнака творчага метаду Ф. Скарыны — рэгулярнае акрэсленне ўласнай *асветніцкай місіі*, працы як перакладчыка і выдаўца. Ён нязменна ўказваў на асветніцкія матывы і адукацыйнае прызначэнне сваёй творчай працы, у аснове якой — пашырэнне ведаў, мудрасці, навукі, добрых нораваў. Напрыклад, пра высакародную і гуманістычную скіраванасць сваёй нялёгкай працы над кнігай «Ісус Сірахаў» Ф. Скарына пісаў: «Прото ж и я, для похвалы Божией и для *посполитого доброго и розмножения мудрости, умения, опатренности, разуму и науки*, приложил есм працу выложити книгу сию на руский язык, елика бо прежде писана быша к нашему научению»<sup>2</sup>.

Беларускі першадрукар выявіў сябе як бліскучы нацыянальны *паэт*, сапраўдны майстар паэтычнага слова. У прадмовах да кніг «Іоў», «Зыход» і «Эсфір» змешчаны некалькі цікавых сваім зместам рыфмаваных радкоў, якія не страцілі свайго мастацкага і духоўна-маральнага значэння да нашага часу.

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Пачинается другая предьмольва доктора Франциска Скорины въ книгу Иисуса Сирахова / Ф. Скарына // Книга Иисуса Сирахова, рекомая «Панаретос еклесиастыкус, или Церковник», зуполне выложена на руский язык доктором Франциском Скориною с Полоцка. — Арк. 3.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Пачинается другая предьмольва доктора Франциска Скорины въ книгу Иисуса Сирахова / Ф. Скарына // Книга Иисуса Сирахова, рекомая «Панаретос еклесиастыкус, или Церковник», зуполне выложена на руский язык доктором Франциском Скориною с Полоцка. — Арк. 4.

Першыя паэтычныя творы Ф. Скарыны — гэта няроўнаскладовыя, дасілабічныя вершы, у якіх сустракаецца ізасілабізм — роўнаскладовасць у межах вершаванага перыяду. Метрыка вершаў Ф. Скарыны цалкам адпавядае моўна-фанетычным асаблівасцям беларускай мовы. Яны напісаны паводле прынцыпаў танічнай і сілаба-танічнай моўных сістэм. Вершаваныя ўстаўкі ў прадмовах Ф. Скарыны выконвалі надзвычай важныя эстэтычныя функцыі. Паэтычныя радкі стваралі ўзнёслае ўспрыманне ўсёй кнігі, абуджалі эмоцыі і глыбокія пачуцці ў чытача, рыхтавалі яго да сустрэчы з незвычайным, таямнічым, прыгожым.

Паэтычны талент Ф. Скарыны выявіўся на ніве гімнаграфіі — духоўных вершаў у гонар Бога, Маці Божай, святых, якія ён апублікаваў у «Малой падарожнай кніжцы». Ф. Скарына пераклаў і творча перапрацаваў творы старажытных паэтаў-гімнаграфіаў — Іосіфа Песняпісца (памёр каля 883), Яна Дамаскіна, Рамана Мілагучнага, Феакціста Студзійскага, Ісідара Бухіраса (XIV ст.), Ігнація і Філафея (памёр каля 1376).

У «Малой падарожнай кніжцы» сярод мноства духоўных песняспеваў ёсць два акафісты, якія ўтрымліваюць імяныя акравершы Ф. Скарыны, што сведчаць пра ўласныя гімнаграфічныя здольнасці паэта. Так, «Акафіст Ісусу» змяшчае акраверш: «*Делал доктор Скоринич Франціскус*». Як паказаў аналіз, гэты твор быў складзены Ф. Скарынам з перапрацаваных частак песняспеваў папярэдніх гімнаграфіаў.

«Акафіст Іаану Прадцечу» — арыгінальны паэтычны твор Ф. Скарыны, які ўтрымліваў акраверш: «*Писал доктор Скоринич Франціскус*». Гэты паэтычны шэдэўр Ф. Скарыны напісаны паводле ўзораў візантыйскіх гімнаў і вельмі блізкі да іх тэматычна. Біблейны персанаж Іаан Прадцеча паслужыў для Ф. Скарыны незаменнай персаніфікаванай асновай для стварэння станоўчага героя, вобраза ідэальнага чалавека, місія якога — выхоўваць і навучаць, быць бездакорным узорам для пераймання, служыць прыкладам добрых спраў і ўчынкаў. Паводле мастацкай канцэпцыі Ф. Скарыны, станоўчы герой — адукаваны чалавек, духоўна трывалы і інтэлектуальна прасветлены, навучае людзей дабру і справядлівасці, нязменна спрыяе развіццю народаў («разные языки житием просветивый»). Ён смела змагаецца з ворагам, царплівы і надзейны, захоўвае цялесную чысціню, не злоўжывае віном.

Пяру Ф. Скарыны належаць дзве арыгінальныя высокамастацкія малітвы: «Малітва імя Ісусаваму» і «Малітва пабожная да найсвяцейшай Багародзіцы Марыі». У малітвах апяваецца Сын Божы Ісус Хрыстос і ўзносіцца хвала Марыі Багародзіцы. Ф. Скарына, звяртаючыся да жанру малітваў, наўпрост працягваў традыцыі Кірылы Тураўскага. Не выпадкова ў «Малой падарожнай кніжцы», побач з уласнымі гімнаграфічнымі шэдэўрамі, ён змясціў тры выдатныя малітвы Кірылы Тураўскага — «Малітву ў Тройцы адзінаму Богу», «Малітву да святых анёлаў» і «Малітву да святых апосталаў».

Найважнейшае месца ў творах Ф. Скарыны займала *патрыятычная* тэматыка. Айчына, родны Полацк, беларускі народ — крыніца натхнення, галоўная тэма і асноўныя вобразы яго твораў. Заклік Ф. Скарыны да сучаснікаў шанаваць Бацькаўшчыну і мову вельмі сугучны духу ўсяго еўрапейскага Рэнесансу. Як духоўны завет нашчадкам гучаць і сёння надзённыя словы асветніка з «Прадмовы да кнігі “Юдзіф”» пра святое пачуццё Радзімы, уласцівае ўсім жывым тварэнням: «Понеже от прирочения звери, ходящие в пустыни, знают ямы своя; птиці, летающие по въздуху, ведают гнезда своя; рыбы, плавающие по морю и в реках, чуют виры своя; пчелы и тым подобная — боронят ульев своих, — тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають»<sup>1</sup>.

Самаадданае, ахвярнае служэнне сваёй краіне, роднай Айчыне — найважнейшы абавязак усіх сумленных грамадзянаў. Ухваліўшы подзвіг Юдзіфі, якая рызыкавала ўласным жыццём дзеля свайго народа, Ф. Скарына заклікаў суайчыннікаў часцей прыгадваць яе гераічны чын, чытаць твор як найлепшы ўзор для пераймання: «Абыхом, яко зеръцало, жену сию преславную пред очима имеющее, в добрых делех и в любви Отчины не толико жены, но и мужи наследовали. И всякого тружания и скорбов для посполитого доброго и для Отчины своея не лютовали»<sup>2</sup>. Ідэя велічы Радзімы вызначае змест усіх твораў Ф. Скарыны. Патрыятычныя заклікі асветніка паслужылі істотным фактарам грамадскага паразумення, сталіся трывалай інтэлектуальнай перадумовай фарміравання беларускай нацыі і дзяржавы.

Адна з галоўных тэм творчасці Ф. Скарыны — веліч матчынай *мовы*. У сваіх прадмовах асветнік пры кожным зручным выпадку падкрэсліваў, што Святое Пісанне ён выдае на той мове, з якой яго «літасцівы Бог на свет пусціў». Філалагічная канцэпцыя Ф. Скарыны пацвярджае рэнесансавы лад яго мыслення. Так, існаванне шматлікіх моў пісьменнік лічыў не Божым пакараннем, а найважнейшым набыткам цывілізацыі.

Патрыятычныя ідэі асветніка, сфармуляваныя ім дакладна і аргументавана, сталіся найважнейшым элементам усёй яго светапогляднай сістэмы. Яны гальванізавалі працэсы нацыянальнай кансалідацыі, стваралі трывалы падмурак для станаўлення гуманістычнага грамадства. Пры гэтым Ф. Скарына выступаў за мірныя дачыненні беларусаў з суседзямі, заставаўся паслядоўным прыхільнікам узаемапаразумення паміж усімі народамі.

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька в книгу «Иудиф-вдовици» / Ф. Скарына // Книги Иудиф-вдовици починаються. — Прага, 1519. — Арк. 2 адв.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька в книгу «Иудиф-вдовици» / Ф. Скарына // Книги Иудиф-вдовици починаються. — Прага, 1519. — Арк. 2–2 адв.

## II

Ф. Скарына праявіў сябе як выдатны *крытык і філолаг-бібліеіст*. Ён валодаў унікальнымі тэксталагічнымі і філалагічнымі здольнасцямі, што выявіліся на розных узроўнях. Перадусім, Ф. Скарына ўпершыню ва ўсходніх славян падрыхтаваў сістэматызаваны кодэкс кананічных біблейных кніг, аб чым сведчыць дакладны пералік і вызначэнне місіі кожнай з іх у «Прадмове да ўсёй “Бібліі”». Асветнік слухна вылучыў чатыры асноўныя зместава-тэматычныя групы кніг, што складалі «Біблію», аб чым ён пісаў у «Прадмове да “Першай кнігі Царстваў”»: першая група — законы, навукі і суды Божыя, другая — гістарычныя і летапісныя кнігі, трэцяя — «кнігі аб мудрасці, розуме і навуцы Старога і Новага заветаў», чацвёртая — кнігі прароцтваў і ўяўленняў.

Ф. Скарына асабіста ажыццяўляў пераклады надрукаваных ім кніг «Бібліі». У «Прадмове да “Першай кнігі Царстваў”» ён літаральна пісаў: «О сих всех книгах, мною на руский язык ново выложенных и о именах их ширей, в предисловиях от мене на кожныи роздельно положенных, выписано знойдеши»<sup>1</sup>.

Шэраг старазапаветных кніг беларускі бібліеіст перакладаў з улікам лацінамоўнай «Вульгаты», якая была падрыхтавана Еранімам паводле халдзейскіх першакрыніц і грэцкага перакладу, выкананага 72 александрыйскімі дактарамі. Так, у «Прадмове да кнігі “Эсфір”» Ф. Скарына наўпрост паведамляў, што ён пры яе падрыхтоўцы кіраваўся найбольш дасканалым і поўным, блізкім да халдзейскага арыгіналу перакладам Ераніма: «Аз теже, наследуя мужа светого (Ераніма. — *I. C.*)... выложил и сию книгу “Есфер”»<sup>2</sup>.

Пры перакладзе «Бібліі» і яе выданні Ф. Скарына абапіраўся таксама на досвед заходнееўрапейскіх і славянскіх папярэднікаў. Ён несумненна выкарыстоўваў старадрукі, сярод якіх былі тры вядомыя выданні «Бібліі» на чэшскай мове: пражскае (1488), кутнагорскае (1489) і венецыянскае (1506).

Рыхтуючы да друку тэксты Святога Пісання, асветнік грунтоўна займаўся іх глыбокімі філалагічна-тэксталагічнымі апрацоўкамі, экзегетыкай і герменеўтыкай — каментаваннем біблейных кніг, тлумачэннем незразумелых месцаў на палях, што з’яўляецца адной з вызначальных рысаў яго творчага метаду.

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предисловие доктора Франциска Скорины с Полоцька въ книги первыи царств / Ф. Скарына // Книги первыи царств починаються. — Прага, 1519. — Арк. 4.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Предисловие доктора Франциска Скорины с Полоцька въ книги Есфера-царици / Ф. Скарына // Книги Есфер, еже от евреи называются Мъкгия. — Прага, 1519. — Арк. 2 адв.

У «Прадмове да кнігі “Эсфір”» Ф. Скарына паведаміў вельмі каштоўныя ў філалагічным плане звесткі пра першакрыніцу, розныя варыянты перакладаў твора, пра характар працы над ім святога Ераніма, які зрабіў пераклад «Эсфіры» на лацінскую мову, паклаўшы ў аснову ўласнага перакладу халдзейскі, яўрэйскі і грэцкія тэксты: «Светый пак Ероним или Ерасим-презвитер, — он же был ест по воплощении Слова Божия лет четьреста, — выложил на латинский язык с халдейскаго, еврейскаго и греческаго зуполне, чего во еврейских книгах не пишетъ, положил ку концу, не рушаючи их, особне и на главы розделил»<sup>1</sup>.

Пра ўласныя філалагічныя прынцыпы і характар апрацоўкі біблейных кніг ён паведамляў у «Прадмове да “Псалтыра”»: «Так же положил есми на боцех некоторыи слова для людей простых, не рушаючи самое “Псалтыри” ни в чем же. Яко суть “онагри” и “геродеево жилище” и “хлябие” и иные слова, которые суть в “Псалтыри” неразумные простым людем. Найдуть е на боцех русским языком, что которое слово знаменуеть. Теже розделил есми вси псалмы на стихи по тому, яко ся в ыных языцех делить»<sup>2</sup>.

У заключных радках «Прадмовы да “Першай кнігі Царстваў”» Ф. Скарына інфармаваў беларускага чытача аб тым, што твор напісаны прарокам Самуілам і царом Давыдам.

Ф. Скарына ў «Прадмове да кніг Данііла-прарока» змясціў важныя звесткі аб тым, што прароцтвы Данііла былі перакладзеныя з халдзейскай мовы на грэцкую вялікім настаўнікам Феадосіем, а на лацінскую — Еранімам.

Падчас працы над біблейнымі кнігамі Ф. Скарына зыходзіў з таго, што ў тэксце «Бібліі» існуюць два семантычныя ўзроўні: першы — літаральны, знешні і другі — унутраны, глыбінны, духоўны. Асветнік найперш даводзіў, што не толькі асобныя выказванні, але нават кожнае слова ў «Бібліі» мае свой унутраны, патаемны сэнс, які якраз і патрабуе тлумачэння, пэўнага духоўнага напружання: «Написаны суть воистину сие книги внутрь духовнее, разумеющим о тайнах превеликих Божиих»<sup>3</sup>. Такім чынам, ён узаконьваў алегарызм, прытрымліваючыся думкі, што ўнутраны сэнс «Бібліі» здольныя зразумець пераважна духоўныя асобы, адукаваныя людзі.

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Есѣфера-царици / Ф. Скарына // Книги Есѣфер, еже от евреи называются Мъкгиля. — Прага, 1519. — Арк. 2 адв.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Предъсловие в «Псалтирь» / Ф. Скарына // Починаються песни Давыда-пророка, царя Израилева. — Прага, 1517. — Арк. 4 адв.

<sup>3</sup> Скарына, Ф. Предъсловие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во всю «Бивлию» рускаго языка / Ф. Скарына // «Бивлия» руска выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению. — Прага, 1519. — Арк. 2.

Ф. Скарына ўказваў таксама і на выключную важнасць літаральнага, вонкавага аспекту біблейнага дыскурсу. На яго думку, знешні бок, літаральнае прачытанне «Бібліі» адрасавана простым людзям: «Напісаны теж и зовнутрь, понеже не толико докторове а люди вченые в них разумеють, но всякий прстый и посполитый, чтучи их или слушаючи, может поразумети, что ест потребно к душному спасению его»<sup>1</sup>. Ф. Скарына ўслед за евангелістам Мацвеем лічыў, што прсты чалавек можа ўбачыць у Святым Пісанні тое, што нярэдка застаецца не ўспрынятым і добра адукаванымі людзьмі.

У прадмовах, сказаннях, пасляслоўях і надпісаннях да раздзелаў Ф. Скарына неаднаразова падкрэсліваў значэнне «Бібліі» ў грамадскім і духоўна-культурным жыцці народаў. З натхненнем ён пісаў пра гэты велічны твор у сваёй «Прадмове да ўсёй “Бібліі”».

У «Бібліі» асветнік слухна бачыў скарбніцу мудрасці старажытных народаў. Беларускі інтэлектуал характарызаваў «Біблію» як аснову ўсіх сямі вызваленых навук. Ён рэгулярна падаваў вычарпальную інфармацыю пра кожную з біблейных кніг, паведамляў пра час, месца і абставіны іх напісання, аўтараў, прызначэнні, выхаваўчую ролю, змяшчаў назвы на мове арыгіналу, што было новым у літаратурнай традыцыі ўсходніх славян.

Ф. Скарына, як правіла, паказваў сутнасць і найважнейшыя ідэі біблейных філасофска-публіцыстычных тэкстаў, сцісла фармуляваў іх асноўныя тэмы і праблемы, акрэсліваў галоўныя сюжэтныя лініі белетрызаваных твораў «Бібліі».

Ф. Скарына, як правіла, акрэсліваў выхаваўчую і адукацыйную місію перакладзеных і выдадзеных ім біблейных кніг. Напрыклад, прызначэнне кнігі «Ісус Сірахаў» ён акрэсліў вельмі каратка, але дакладна: «Сия же книга сама нас добрых обычаев и дел научает более, нежели иные многие книги, прото ж потребна ест ея всякому человеку чести»<sup>2</sup>. Пры гэтым пісьменнік дэталёва ахарактарызаваў структурна-кампазіцыйную будову гэтага твора, усебакова раскрыў ідэйна-стылёвую спецыфіку і характар кожнай асобнай часткі: «Делится же сия книга на двое. Едина часть от зачала книги до четырёхдесят четвертое главы. А в той части приводит нас к мудрости и к добрым обычаем путем разуму. Вторая же часть починается от четырёхдесят четвертое

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предъслобие доктора Франьциска Скорины с Полоцька во всю «Бивлию» рускаго языка / Ф. Скарына // «Бивлия» руска выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению. — Прага, 1519. — Арк. 2.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Починается другая предъмольва доктора Франциска Скорины въ книгу Иисуса Сирахова / Ф. Скарына // Книга Иисуса Сирахова, рекомая «Панаретос еклесиастыкус, или Церьковник», зуполне выложена на рускый язык доктором Франциском Скориною с Полоцка. — Арк. 4 адв.

главы даже до конца. В сей же части приводит нас к святости и к добрым делом путем прикладу, припоминаючи нам жития святых»<sup>1</sup>.

Беларускі гуманіст у «Сказанні да кнігі “Іоў”» вельмі высока ацэньваў выхаваўчую і пазнавальную ролю гэтага біблейнага твора, які, паводле яго вызначэння, — сапраўднае люстра жыцця, духоўныя лекі, суцяшэнне хворым і смуткуючым. У кнізе «Іоў», паводле слушнай заўвагі асветніка, чытач знойдзе вытлумачэнне таямніц Божых, атрымае адказ на пытанне, чаму Госпад насылае на добрых і сумленных людзей пакуты і хваробы, а злым дае багацці і здароўе.

У «Прадмове да “Песні Песняў” цара Саламона» Ф. Скарына акцэнтаваў увагу на сімваліка-алегарычным аспекце гэтага твора. Паводле беларускага філалага-эксегета, у «Песні Песняў» наймудрэйшы цар Саламон пракаваў пра Прыход Хрыста і ўсталяванне хрысціянства. Асноўныя вобразы твора — Жаніх і Нявеста — гэта сімвалы Сына Божага і Хрыстовай Царквы, дружкі з боку Жаніха — гэта апосталы, а сяброўкі Нявесты — шчырыя вернікі.

У «Прадмове да “Плачу” Ераміі» Ф. Скарына раскрыў гістарычныя абставіны, падчас якіх прарок Ерамія напісаў высокамастацкі «Плач». Беларускі бібліеіст, у прыватнасці, падкрэсліваў, што твор быў напісаны пасля ўварвання вавілонскага войска ў Іерусалім, страшэннага разбурэння і спусташэння горада. Пра глыбокае філалагічнае пранікненне Ф. Скарыны ў мастацкую тканку «Плачу» Ераміі сведчыць яго ўказанне на тое, што ў арыгінале тэксту змяшчалася зашыфраваная яўрэйская азбука.

Каментуючы «Першае саборнае пасланне» апостала Яна ва ўласным «Сказанні» да гэтага твора, Ф. Скарына вылучыў яго асноўныя тэматычныя дамінанты, сярод якіх: разважанні апостала пра святло і цемру, жыццё і смерць, любоў і нянавіць, розніцу паміж паслядоўнікамі Хрыста і паслядоўнікамі д’ябла, пра шанаванне Госпада і павагу да блізкіх.

Асабліва падрабязна Ф. Скарына раскрываў семантыку чатырнаццаці пасланняў апостала Паўла. Гуманіст акцэнтаваў увагу на маральна-этычных аспектах твораў апостала, падкрэсліваў іх значэнне для духоўнага сталення чалавека, выхавання добрых нораваў і ўзаемнай павагі сярод людзей.

Каментуючы «Пасланне рымлянам» апостала Паўла, Ф. Скарына раскрыў характар ідэйнай барацьбы паміж рымскімі элітамі і іудзеямі. Іх аблуды і памылковыя вучэнні, паводле высновы беларускага філалага-бібліеіста, якраз і прымусілі Паўла звярнуцца з канцэптуальным пасланнем да жыхароў Рыма. Ф. Скарына слушна акцэнтаваў увагу на тым, што «Пасланне да рымлянаў» — найбольш філасафічны і інтэлектуальна заглыблены твор

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Пачинается другая предъмольва доктора Франциска Скорины въ книгу Иисуса Сирахова / Ф. Скарына // Книга Иисуса Сирахова, рекомая «Панаретос еклесиастыкус, или Церковник», зуполне выложена на руский язык доктором Франциском Скориною с Полоцка. — Арк. 4 адв.

апостала, у якім вельмі грунтоўна сфармулявана антрапалогія, падрабязна выкладзены сацыяльная і маральна-этычная дактрыны Паўла, яго вучэнне пра розныя віды права, разважанні пра фізічнае і духоўнае жыццё людзей, цялесную і духоўную смерць, вучэнне пра дабрачыннасці і папярэджанні аб грэшных учынках, навучанне добрым звычаям і ўчынкам. Беларускі бібліеіст адзначыў супярэчліваць асобных меркаванняў апостала Паўла, падкрэсліў, што «Пасланне рымлянам» цяжкае для разумення нават адукаваных дактароў, ужо не кажучы пра звычайных людзей.

У «Сказанні да “Паслання каласянам” апостала Паўла» Ф. Скарына асвятліў канкрэтныя прычыны і светапоглядныя матывы, што прымусілі апостала Паўла напісаць каласянам ліст. Сярод прычын беларускі філолаг-бібліеіст назваў, у прыватнасці, імкненне апостала адвесці каласянаў ад хлуслівага вучэння, паводле якога анёлы, пасланыя Богам, а не Ісус Хрыстос, — выратавальнікі людскога роду.

У «Сказанні да “Першага паслання Цімафею” святога апостала Паўла» Ф. Скарына паведамляе пра асобу адрасата, у прыватнасці пра нараджэнне Цімафея ад змяшанага шлюбу — эліна і яўрэйкі, навучанне падлетка самім апосталам Паўлам. Беларускі бібліеіст падкрэслівае, што гэтае пасланне Павел напісаў, каб дапамагчы Цімафею, які служыў у Эфесе, супрацьстаяць хлуслівым вучэнням, што забаранялі ўжываць мяса і жаніцца.

«Сказанне да “Паслання Ціту” святога, слаўнага апостала Паўла» Ф. Скарыны адметнае тым, што беларускі экзегет указвае ў ім на клепатлівае стаўленне Паўла да Ціта, які з’яўляўся любімым вучнем апостала. Ён таксама піша пра месца знаходжання адрасата — на Крыцкай выспе, куды Ціт быў прызначаны Паўлам на пасаду архіепіскапа, духоўнага пастыра хрысціян, што жылі ў ста крыцкіх гарадах. Ф. Скарына акрэслівае мэту апостальскага паслання — навучыць Ціта змагацца з прыхільнікамі іудаізму, абаронцамі Старога Запавету, «ілжэнастаўнікамі», якія прапаведавалі выключны аскетызм і этнічную богаабранасць.

У «Сказанні да “Паслання Філімону” святога Паўла-апостала» Ф. Скарына адзначае ўзнёсласць стылю і незвычайную эмацыйнасць, выяўленую апосталам Паўлам у лісце, адрасаваным Філімону.

Менавіта пачынаючы з Ф. Скарыны грунтоўныя ўводныя словы — прадмовы, сказанні і звароты да чытача — сталіся істотным мастацка-кампазіцыйным кампанентам у беларускай, украінскай і рускай літаратурах, а таксама пазнейшых шматлікіх выданнях «Бібліі».

### III

Ф. Скарына — пачынальнік рэнесанснай думкі на Беларусі, выдатны *публіцыст* і выбітны нацыянальны *філосаф*. Ён выказаў вельмі важныя гнэсеалагічныя ідэі, што істотна ўзбагацілі тэорыю пазнання. Найвышэйшай мудрасцю і вяршыняй ведаў ён лічыў самапазнанне, спасціжэнне загадкавай прыроды людзей, выяўленне місіі чалавека на зямлі, асэнсаванне таямніцы смерці. У «Прадмове да кнігі “Іоў”» Ф. Скарына сфармуляваў уласнае філасофскае крэда: «Прото ж и я, Францишек, Скоринин сын с Полоцка, в лекарских науках доктор, знаючи сее, *иже ест наивышшая мудрость — розмышление смерти и познание самого себе*, и въспоминание на приидушие речи, казал есми тиснути книгу святога Иова рускым языком Богу ко чти и людем посполитым к научению»<sup>1</sup>.

Ф. Скарына выключнае значэнне надаваў *ведам, мудрасці, розуму, навуцы, адукацыі*, без якіх немагчыма ўдасканаленне чалавека, прагрэс грамадства, дасягненне грамадскай гармоніі, мір і шчасце. У «Прадмове да кнігі “Ісус Сірахаў”» ён, падкрэсліваючы прызначэнне перакладзенага твора, піша: «Прото ж и я для похвалы Божией и для посполитого доброго и размножения мудрости, умения, опатренности, розуму и науки приложил есм працу выложить книгу сию на руский язык, елика бо прежде писана быша к нашему научению»<sup>2</sup>. Да авалодання навукамі і «кніжнай мудрасцю» Ф. Скарына неаднаразова заклікаў чытачоў. У «Прадмове да кнігі “Суддзяў Ізраілевых”» Ф. Скарына акрэсліў місію адукаваных людзей — пастыраў і дактароў, — якія мусяць нязменна навучаць людзей супрацьстаяць спакусам д’ябла.

У пашырэнні асветы, ведаў, адукацыі Ф. Скарына бачыў шлях духоўнага ўдасканалення кожнай асобы, аснову імклівага развіцця нацыі і ўсяго грамадства: «Без мудрасці і без добрых парадкаў, — падкрэсліваў гуманіст, — нельга людзям паспалітым жыць на зямлі!». Вельмі высока ацэньваў Ф. Скарына «Прытчы» цара Саламона, паўтараючы за іх стваральнікам словы, што высока ўзносілі чалавечую мудрасць. Захоплена і ўзнёсла Ф. Скарына пісаў пра значнасць для людзей кнігі Філона-філосафа з характэрнай назвай «Праму-драсць Божая», якая ўваходзіла ў склад «Бібліі». Асветнік акцэнтаваў увагу на тым, што менавіта веды, пазнанне, мудрасць з’яўляюцца найважнейшымі каштоўнасцямі, галоўнымі чыннікамі пазітыўнага развіцця грамадства.

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предъсловие в книгу «Иов» / Ф. Скарына // Книга светого Иова починается, еже словет «Иов». Зуполне выложена Франциском Скориною с Полоцька. — Арк. 2 адв.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Починается другая предъмольва доктора Франциска Скорины въ книгу Иисуса Сирахова / Ф. Скарына // Книга Иисуса Сирахова, рекомая «Панаретос еклесиастыкус, или Церковник», зуполне выложена на руский язык доктором Франциском Скориною с Полоцка. — Арк. 4.

У «Прадмове да кнігі “Прамудрасць Божая”» ён яскрава зазначыў: «Много добраго чинить нам премудрость»<sup>1</sup>.

Ф. Скарына выдатна ведаў антычную філасофскую спадчыну. У «Прадмове да кнігі “Ісус Сірахаў”» ён надзвычай высока ацэньваў Арыстоцеля, адзначаў канструктыўную ролю яго ідэй і пазітыўны ўплыў на пазнейшых мысліцеляў. Заклікаўшы чытачоў да ўважлівага вывучэння кнігі і шматразовага яе прачытання, асветнік падсумоўваў: «И елико крат в ней будеш чести, по каждом чтении новаго нечто научишься, чего жь есь пред тым не умел, вся бо Саломонова и *Аристотелева* божественная и житейская мудрость в сей книзе краткими словы замкнена ест»<sup>2</sup>.

Але Ф. Скарына смела палемізаваў з антычнымі мысліцелямі. Так, разважаючы пра таямніцу стварэння Сусвету, ён наўпрост пярэчыў Арыстоцелю, які меркаваў, што чалавек можа спасцігнуць прыроду ўсіх з’яў, растлумачыць паходжанне кожнай рэчы: «Кто убо от филозофов мог поразумети, абы Господь Бог словом своим с ни з чего сотворил вся видимая и невидимая. Старейшине их *Аристотелю*, глаголющу: “З ни с чего — ничто же бысть”»<sup>3</sup>.

Энцыклапедычна адукаваныя людзі старажытнасці — вучоны і філосаф Арыстоцель, мудры яўрэйскі цар Саламон, збіральнік і ўладальнік слаўтай Александрыйскай бібліятэкі Пталамей Філадэльф — нязменна хвалявалі творчае ўяўленне пісьменніка, называліся ім у якасці ўзору для пераймання. Беларускі асветнік лічыў вельмі важным для адукаванага чалавека грунтоўна ведаць рэлігійна-філасофскія творы айцоў Усходняй хрысціянскай царквы — Васілія Вялікага, Грыгорыя Багаслова, Яна Златавуснага. Ф. Скарына акцэнтаваў таксама ўвагу на асветніцкіх вартасцях гістарычных аповесцей — «Троі» і «Александрый».

## IV

*Сацыяльная і этычная дактрыны* Ф. Скарыны, сфармуляваныя ў яго прадмовах і сказаннях, — рэвалюцыйныя для яго часу. Сістэма каштоўнасцей беларускага асветніка ахоплівала найважнейшыя сферы жыцця грамадства і дзейнасці канкрэтнай асобы: сямейныя дачыненні — паміж мужам і жонкай,

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предословие доктора Франциска Скорины в книгу «Премудрости Божией» / Ф. Скарына // Премудрости Божией книга починается. — Прага, 1518. — Арк. 1 адв. — 2.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Починается другая предъмольва доктора Франциска Скорины в книгу Иисуса Сирахова / Ф. Скарына // Книга Иисуса Сирахова, рекомая «Панаретос еклесиастыкус, или Церковник», зуполне выложена на рускый язык доктором Франциском Скориною с Полоцка. — Арк. 4.

<sup>3</sup> Скарына, Ф. Сказание во первые книги Моисеовы, рекомые «Бытъя» доктора Франциска Скорины / Ф. Скарына // Книги Моисеовы. — Арк. 8.

бацькамі і дзецямі, комплекс узаемаадносін паміж гаспадарамі і падданымі, урадоўцамі і шараговымі грамадзянамі.

Этычная канцэпцыя Ф. Скарыны таксама ўключае такія важныя палажэнні, як узаемапавага і шанаванне правоў чалавека, навучанне добрым нормаў, павага да народных традыцый, імкненне да святасці і чысціні ва ўсіх учынках. Ён разважае пра таямніцу шлюбу і прыроду клятвы, заклікае да гуманнага стаўлення да навакольнага свету.

Як паслядоўны гуманіст, ён аддаваў перавагу не дзяржаве і ўладным інстытутам, а чалавеку з яго багатым духоўным светам, інтэлектам, пачуццямі і памкненнямі. У аснове светапогляду беларускага пісьменніка і філосафа ляжыць ідэя прыярытэту асобы над дзяржавай.

Духоўна-інтэлектуальныя пошукі і жыццёвы досвед вялікага палачаніна прывялі яго да пераканання, што найвышэйшай каштоўнасцю на зямлі з’яўляецца чалавек і чалавечае жыццё. Ідэал Ф. Скарыны — гарманічная, дзейная, свабодная асоба, якой уласціва імкненне да самаўдасканалення, развіцця розуму, асоба, якая прагне ўсталявання справядлівага свету: «Научившись мудрости, добре жить на свете». Місія чалавека на зямлі палягае на тым, каб скарыстаць дадзены прыродай талент дзеля памнажэння агульнага добра. У «Прадмове да “Першага паслання карыньянам”» Паўла Ф. Скарына ўслед за вялікім хрысціянскім настаўнікам паўтарае: «Каждый христианин свое имея дарование, къ посполитого доброго размножению да уделаеть, найбольей, любовь ко всем да соблюдаеть»<sup>1</sup>.

Беларускі гуманіст, адзначаючы разнастайнасць захапленняў і зацікаўленняў людзей, прызнаваў за асобай права на ўласны жыццёвы выбар, аб чым красамоўна сведчаць яго сентэнцыі: «Понеже в розмаитых речах люди на свете покладают мысли и кохания своя — едины в царствах и в пановании, друзии в богатстве и в скарбох, инии в мудрости и в науце, а инии в здравии, в красоте и в крепости телесной, неции же во множестве имения и статку, а неции в роскошном ядении и питии, и в любодеении, инии теже в детех, в приятелех, во слугах и во иных различных многих речах. А тако единый каждый человек имеют некоторую речь пред собою, в ней же ся наболей кохает и о ней мыслит»<sup>2</sup>. Сцвярджаючы думку пра першаступенную значнасць на зямлі грамадзянскіх свабод асобы, Ф. Скарына адзначаў, што самае галоўнае для ўсіх людзей — «навучыўшыся мудрасці, добра жыць на свеце»!

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Коринфом Перваго послания светого апостола Павла Сказание доктором Франъиском Скориною с Полоцка / Ф. Скарына // Починаються епistolы светого, славного и верховного в небе навченого апостола Павла. — Вільня, 1525. — Арк. 36–36 адв.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Предословие доктора Франъиска Скорины в книгу премудраго царя Саломона, рекомую «Екlesiастес» / Ф. Скарына // Екlesiастес, или Соборник премудраго царя Саломона. — Прага, 1518. — Арк. 2.

Антрапалогія Ф. Скарыны ўключала фундаментальную праблему «граху» і «пакаяння». Паводле канцэпцыі асветніка, грахі аслабляюць чалавека, узмацняюць яго ворагаў. Пакаянне — надзейны шлях да духоўнага і фізічнага ўдасканалення. У «Прадмове да кнігі “Суддзяў Израілевых”» Ф. Скарына акурат зазначаў: «Егда грешимо пред лицом Божиим — укрепляются врази наши душевные, яко суть диаволы, и телесные, яко суть — поганы. И внегода каемся грехов своих, то посылает нам Господь Бог пастырей и докторов, они же научают нас противитися бесовским покусам. Теже князей и воевод добрых, иже боронят нас от рук поганских»<sup>1</sup>.

Ф. Скарына адным з першых на ўсходнеславянскіх землях на поўны голас загаварыў пра самакаштоўнасць кожнага з народаў, заклікаў захоўваць тое лепшае, што створана ўсімі пакаленнямі людзей. Ён марыў пра такі парадак у свеце, дзе будуць панаваць — мір, справядлівасць, узаемапавага, роўныя магчымасці для ўсіх людзей. Паводле яго слоў, ідэальным з’яўляецца тое грамадства, дзе існуе «роўная свабода всем, общее именованіе всех».

Ф. Скарына выступаў як паслядоўны прыхільнік *прававой дзяржавы*. Да гэтай тэмы ён неаднаразова звяртаўся ў сваіх творах. Вялікі гуманіст у прадмовах, пасляслоўях і сказаннях настойліва праводзіў думку пра неабходнасць рэгулявання законамі ўсіх сфер грамадскага жыцця. Паводле яго філасофскага заключэння, чалавечая натура рэгулюецца двума чыннікамі — Госпадам Богам, гэта значыць уласна прыродай, і пісанымі законамі: «Людское естество двояким законом бывает справовано — от Господа Бога, то ест, прироженным, а написанным»<sup>2</sup>. Сутнасць «прыроджанага закону», лічыў ён, палягае на тым, каб не чыніць людзям таго, чаго сам не жадаеш мець ад іх.

Паводле слухнага меркавання Ф. Скарыны, асаблівая роля ў грамадстве належала агульнаму, міжнароднаму, дзяржаўнаму, рыцарскаму, купецкаму, сямейнаму і крымінальнаму праву. Беларускі асветнік упершыню поўна і аб’ёмна акрэсліў фундаментальнае прызначэнне, місію заканадаўства. На яго думку, законы павінны рэгламентаваць дзейнасць асобных людзей і станаў, гарантаваць іхнія свабоды і стрымліваць ліхіх людзей страхам пакарання ад блягіх учынкаў: «И вчинены суть права или закон для людеи

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Предисловие доктора Франциска Скорины с Полоцька в книги «Судей Израилевых» / Ф. Скарына // Книга судей, еже от евреи называются «Шофтим». — Арк. 3 адв.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Сказание доктора Франциска Скорины с Полоцька в книги «Второго закону» Моисеова / Ф. Скарына // Книги пятыи Моисеовы, зовемыи от евреи «Гельгадворим», по греческии «Девтерономос», по латине «Секунда Лекс», а по руский «Вторый закон». Зуполне выложены доктором Франциском Скориною с Полоцька. — Прага, 1519. — Арк. 1 адв.

злых, абы боячися казни, усмирили смелость свою, и моци не имели иным ушкодити; и абы добрыи межи злыми в покои жити могли»<sup>1</sup>.

Кожны закон, сцвярджаў асветнік, мусіць адпавядаць традыцыям народа, быць справядлівым, грунтоўным, даступным, накіраваным на агульную карысць: «Абы были права их, или закон, — пісаў ён, — почтивии, справедливии, можнии, потребнии, пожиточнии подле прирочения, подлуг обычаев земли, часу и месту пригожи, явнии, не имея в себе закрытости, не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму написаныи»<sup>2</sup>. У «Прадмове да “Першай кнігі Царстваў”» Ф. Скарына паказаў вытокі і гісторыю зараджэння права. Ён назваў імёны першых стваральнікаў грамадзянскага пісанага права — грэцкага цара Фаранея, егіпцяніна Меркурыя Трымеіста, афіняніна Салона Філософа, лакедэманянціна Лікурга і рымлянціна Нумы Пампілія, якія пакінулі для карысці сваіх земляў і дзяржаваў грунтоўныя «книги, писма, уставы, права, науку или закон».

Ф. Скарына выступаў за развітую *судовую сістэму* ў краіне. На яго думку, менавіта справядлівыя суды мусяць стаць галоўнымі інстытутамі ўлады ў дзяржаве, знаходзіцца вышэй за манархаў і духоўных іерархаў. Такое разуменне асветнік выказаў у «Прадмове да кнігі “Суддзяў Ізраілевых”», дзе паведамляў пра логіку і паслядоўнасць Богага ўпарадкавання Ізраіля. Бог там спачатку прызначыў акурат суддзяў, а затым — цароў і, урэшце, жрацоў.

Істотнае месца ў інтэлектуальным дыскурсе Ф. Скарыны належала катэгорыі «згоды». Асветнік выступаў як паслядоўны прыхільнік грамадскага і сацыяльнага паразумення. Паводле яго слухнага разумення, згода прыносіць дабро і парадак, а нязгода («распря») — асноўная прычына разбурэнняў і бязладдзя, якія могуць прывесці да знікнення самых магутных дзяржаў. Канцэптуальныя падыходы да гэтай фундаментальнай сацыяльнай праблемы Ф. Скарына сфармуляваў у каментарыях да «Першага паслання Паўла да карынянаў», дзе ён літаральна пісаў: «Наипервей пишет о згоде,

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Сказание доктора Франъдиска Скорины с Полоцька в книги «Второго закону» Моисеова / Ф. Скарына // Книги пятыи Моисеовы, зовемыи от еврей «Гельгадворим», по греческии «Девтерономос», по латине «Секунда Лекс», а по руский «Вторый закон». Зуполне выложены доктором Франъдиском Скориною с Полоцька. — Прага, 1519. — Арк. 2 адв.

<sup>2</sup> Скарына, Ф. Сказание доктора Франъдиска Скорины с Полоцька в книги «Второго закону» Моисеова / Ф. Скарына // Книги пятыи Моисеовы, зовемыи от еврей «Гельгадворим», по греческии «Девтерономос», по латине «Секунда Лекс», а по руский «Вторый закон». Зуполне выложены доктором Франъдиском Скориною с Полоцька. — Прага, 1519. — Арк. 2 адв.

*с нея же все доброе всякому собранию приходит, незгода бо и наибольшие царства разрушает»<sup>1</sup>.*

Вельмі істотнае месца ў Ф. Скарыны займала *філасофска-тэалагічная* праблематыка. Пры вырашэнні найскладанейшай тэалагічнай праблемы пра сутнасць Абсалюту беларускі экзегет прытрымліваўся трынітарнай канцэпцыі, паводле якой адзіны праўдзівы Бог — Святая Тройца — Бог Айцец, Бог Сын і Бог Святы Дух. Тры Божыя персоны, або іпастасі — адзінасутнасныя, маюць агульную прыроду.

Ф. Скарына выступаў супраць манаполіі іерархаў Царквы на права тлумачыць і пашыраць «Біблію». Такім чынам, падобна іншым заходнееўрапейскім гуманістам, ён рыхтаваў тэарэтычную глебу для Рэфармацыі. Менавіта гэтая рэфарматарская ідэя была падхоплена пратэстантамі. Многія з іх, не маючы царкоўнага сану і, галоўнае, дазволу вышэйшых духоўных улад, браліся за пераклады і выданні Святога Пісання на народных мовах.

Значнае месца ў творах Ф. Скарыны займала праблема *міжканфесійных і міжцаркоўных дачыненняў*. Аналіз зместу яго прадмоў, пасляслоўяў і надпісанняў да раздзелаў, а таксама асаблівасці яго перакладаў біблейных твораў паказваюць на тое, што славы гуманіст быў актыўным прыхільнікам і прапагандыстам ідэі царкоўнай і канфесійнай уніі ў межах хрысціянства. Беларускі асветнік лічыў цалкам пераадольнымі адрозненні паміж Каталіцкім Касцёлам і Праваслаўнай Царквою. Шматлікія выказванні Ф. Скарыны красамоўна сведчаць пра яго захопленасць якраз ідэяй задзіночання Хрыстовай Царквы ці, прынамсі, глыбокага міжканфесійнага паразумення і дыялогу.

Такім чынам, у творчасці Ф. Скарыны арганічна спалучаліся заходняя філасофія і ўсходнія літаратурныя традыцыі, пад уздзеяннем якіх фарміравалася беларуская нацыянальная літаратура і культура.

Ф. Скарына аказаў грандыёзны ўплыў на развіццё беларускай і ўсёй усходнеславянскай кніжна-пісьмовай культуры, літаратуры, філалагічнай думкі, філасофіі, выступаючы як наватар і першаадкрывальнік у многіх галінах і сферах.

---

<sup>1</sup> Скарына, Ф. Коринфом первого послания светого апостола Павла сказание доктором Франциском Скориною с Полоцка Богу ко чти и людем к навчению починается / Ф. Скарына // Книга Деания и посълания апостольская, зовемая «Апостол». — Вільня, 1525.

## EGO I ALTER EGO ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Укніжнай культуры Беларусі вельмі рэльефна прасочваецца, з аднаго боку, праваслаўная, з другога — каталіцкая (да якой з XVI ст. прымыкае як прадуцэнт каталіцкай і рэфармацыйнай) плыні. Разам з тым, у XVI–XVII стст. адбываецца не скрыжаванне гэтых плыняў, а іх узаемадачыненне, пры гэтым хутчэй на фармальна-структурным, чым на ідэйна-сузіральным узроўні. Гэтым тлумачыцца цяжкасць вызначэння якой-небудзь адной ідэйна-мастацкай плыні ў культурных эпохах Рэнэсансу ці Барока. Да ліку нашых культурных звычак можна аднесці трывалае, я б сказаў, топаснае вызначэнне старажытных дзеячаў айчыннай пісьмовай культуры як «пісьменнік», «філосаф», «гісторык», «паэт», «лінгвіст», «філолаг», «мысляр» і да т. п. Аднак пры адносна вялікай колькасці старабеларускіх твораў іх самавызначэнне было даволі неакрэсленым.

Адным з першых вызначыў «трудников» слова Кірыл Тураўскі ў «Слове на сбор святых отец 300 і 18»: «Яко же историци и ветия, рекше летописци и песнотворци, прикланяють своя слухи в бывшая межю цесари рати и въпълчения, да украсятъ словесы и възвеличатъ мужьствовавшая крепко по своемъ цесари и не давших в брани плещю врагом, и тех славящее похвалами венчаютъ, колми паче нам лепо есть и хвалу к хвале приложити храбром и великимъ воеводам Божиам, крепко подвизавъшимся по Сыне Божию, своемъ цесари, и Господе нашемъ Иисусе Христе» [2, с. 367]. Відаць, для творцы ранняга Сярэднявечча было табувана і самавызначэнне «учитель». Той жа Кірыл у канклюдзіі «Прытчы пра чалавечую душу і цела» падкрэслівае: «...несмь бо учитель, якоже они церковнии мужи о Христе Иисусе Господе нашем...» [2, с. 440]. Нават для барочных пісьменнікаў XVII ст. слова «учитель» набывала дадатковую семантычную канатацыю. На гэта справядліва звярнуў увагу А. М. Панчанка, заўважыўшы, што «...барочный писатель был проблемой. Коль скоро он объявляет себя учителем, значит, претендует на духовные полномочия... Иначе говоря, “аксиоме поэта” еще предстояло сложиться и войти в обиходную культуру, в сознание среднего человека» [5, с. 210].

І гэта справядліва. Сапраўды, практычна да XVI ст. беларускамоўная пісьмова культура не ведае самавызначэння «пісьменнік» ні ў духоўным сене, ні ў свецкім стане. Нават Сімяон Полацкі, духоўная асоба, адзін з першых, паводле сучасных вызначэнняў, прафесійных паэтаў эпохі Барока, акрэслівае сябе як «делатель Симеон Полоцкий».

Разам з тым, найперш лацінамоўныя, а потым і польскамоўныя паэты Беларусі лічаць сябе прыналежнымі менавіта да сонму літаратараў. Так, Ян Вісліцкі хоча быць трэцім побач з двума вучнямі Паўла Русіна з Кросна,

вядомымі польскімі паэтамі Янам Дантышкам (poeta-laureatus) і Крыштафам Сухценем. Выхаваныя на заходнееўрапейскай культурнай традыцыі лацінамоўныя і польскамоўныя паэты эпох Рэнесансу і Барока лічылі паэта другім богам, а значыць — творцам. Нават маскоўскія кніжнікі «заходніцкай», паводле вызначэння А. М. Панчанкі, арыентацыі «вслед за Скалигером и Сарбевским... считают поэта вторым богом, уподобляют Слово как первоэлемент литературы Логосу» [5, с. 223]. Сапраўды, Мацей Казімір Сарбеўскі ў сваім вядомым трактате «Пра дасканалую паэзію, або Вергілій і Гамер» пісаў: «Аднак толькі паэзія паводле сваіх функцый больш за ўсё набліжаецца да самага выдатнага з усіх відаў дзейнасці — стварэння, якое ўласціва Богу» [цыт. па: 4, с. 228]. Як бачым, задача азначэння пісьменніцкай працы для айчынных старажытных творцаў была даволі складанай.

Дык хто ж стаяў ля вытокаў прафесійнай пісьменніцкай дзейнасці на Беларусі, ды яшчэ на мове беларускай? Прафесійная дзейнасць прадугледжвае найперш адыход ад карпаратыўнасці і ананімнасці. Прафесіянал удзельнічае ў культурным спаборніцтве, нават калі ён гэтага не дэкларуе і не заяўляе пра гэта; ён — слуга: у шырокім сэнсе — свайму народу, а ў вузкім — пэўнаму колу асоб ці асобе, якая зацікаўлена ў падобнай творчасці. Прафесійная дзейнасць творцы заўсёды кантэкстуальная і дэтэрмінаваная, яна заўсёды запатрабаваная, няхай і на вельмі кароткі тэрмін. Першыя беларускамоўныя творцы слова — хутчэй практыкі, а не тэарэтыкі. Гэта асабліва востра адчуваецца сярод праваслаўных прафесіяналаў-кніжнікаў, ці творцаў, чья дзейнасць накіравана на праваслаўнага адрасата. Для ўсходнеславянскай, пазней праваслаўнай, мадэлі творчасці, вызначанай яшчэ з часоў Кірыла і Мяфодзія, была ўласцівая саборнасць успрыняцця. Напісанае імі ўспрымалася як штосьці адзінае для славянскіх, найперш праваслаўных, народаў. Сербы, балгары, украінцы, пазней беларусы і рускія, па першым часе ўспрынялі толькі адну частку пісьмовай культуры ўсходняга хрысціянства — Богам адухоўленую, да якой, зразумела, не маглі адносіцца здабыткі класічнага перыяду старажытнагрэчаскай і старажытнарымскай літаратуры. Кніжнікам-слухачом становіцца вялікі князь кіеўскі Уладзімір, яго сын Яраслаў сам піша (ці перапісвае?) кнігі: «...и многы написав, положи в Святей Софьи церкви, юже созда сам» [цыт. па: 5, с. 107]. За пісанне кніг у Святой Сафіі Полацкай бярэцца святая Еўфрасіння Полацкая: «и нача писати книги своими руками» [2, с. 46]. Разам з тым, ніхто з іх не атаясамліваў сябе з асобай творчай. Не рабілі гэтага і тыя, хто пісаў пра іх. Для творцаў XI–XIII стст. найважнейшым прадметам заклапочанасці была культурная інтэграцыя ў новы для іх хрысціянскі свет. У свой час А. Мельнікаў у дачыненні да Кірыла Тураўскага справядліва адзначаў: «Назваючы сябе коласазборцам, а не жняцом (алюзія на кнігу “Руф”), Кірыл зусім не прымяншаў сваё значэнне як літаратара.

Ён проста падкрэсліваў падобнымі выразамі, што ў яго мэту не ўваходзіць стварэнне арыгінальнага тэксту» [2, с. 112].

Цяпер звернемся да азначанай у загаловку праблемы. Дык хто ж мог ствараць, выдаваць тэксты, падобныя тым, якія друкаваў Скарына? Пойдзем ад адваротнага. Васіль Цяпінскі ў сваёй прадмове да «Евангелля» адзначае, што не ён, свецкая асоба, павінен быў выдаваць Богам адухоўленую кнігу, а тыя, «которым бы то властней учинити пристоело — митрополитове, владыки» [6, с. 33] або хтосьці з вучоных. І далей аўтар піша, што ён, які выдаў гэтую кнігу, — «не влох, не немец, або не доктор и ниякій постановеный межи попы». Зразумела, што Васіль Цяпінскі не з'яўляўся праваслаўным дзеячам. Але надрукаваная ім кніга прызначалася найперш для праваслаўных, якіх ён хацеў бачыць пратэстантамі. І тут ён лічыць сябе прадаўжальнікам справы Кірыла і Мяфодзія, перакладчыцкая дзейнасць якіх была накіравана на хрысціянскую культуру славянскіх народаў, сярод якіх ён называе ў першую чаргу пазнейшыя праваслаўныя народы — сербаў, маскавітаў, валохаў, балгар. Так і Францыск Скарына, друкуючы свае Богам адухоўленыя кнігі, меў на ўвазе найперш праваслаўнага чытача і выбіраў іх суадносна з духам праваслаўнай аксіяматыкі. Так, у прадмове да першай кнігі «Царстваў» ён заўважае: «Яко греком царь, Фороней именем, наипервей права пописал, египтяном — Меркурий Тримерист, афинеаном — Солон философ, ялцедимоняном же — Лигург, царь их, а римляном — Нума Помпеиус, он же был ест вторый по царю Ромуле. И тым тежь обычаем инии цари или люди мудрыи иным народом неякии книги, писма, уставы, права, науку или закон оставили суть. Их же всех для краткости не ест потреба ту припоминати. Нам теже христианом не суть тыи писма их потребны чести, но толико книги ветхаго и новаго закону, иже прилежать к нашему спасению» [7, с. 32]. Я ні ў якім выпадку не стаўлю пытаньня пра веравызнанне Францыска Скарыны. Для мяне важная аксіяматыка традыцыі. Як тут не ўзгадаць апалагета праваслаўя, малодшага сучасніка Скарыны, Іяна Вішанскага! Звяртаючыся да сваіх суайчыннікаў, ён пісаў: «Не лучше ли тебе изучить Часословец, Псалтырь, Октоих, Апостол, Евангелие и быть простым богоугодником и приобрести вечную жизнь, чем постигнуть Аристотеля, Платона и прослыть в сей жизни мудрым философом, а потом отойти в геен? Рассуди сам: лучше ни аза не знать, да к Христу достигнуть...» [1, с. 121–122]. Падобныя заявы можна сустрэць і ў творчасці такога праваслаўнага інтэлектуала, як Кірыл Транквіліён-Стаўравецкі. Так, у прадмове да кнігі «Зерцало богословия» пісьменнік фармулюе своеасаблівы і паслядоўны, на думку Ж. Некрашэвіч-Кароткай, шлях інтэлектуальна-духоўнага станаўлення асобы: «Наимилший и ласкавший читателю, в первых познай Творца своего яко есть дивный и великий... Повторе познай самого себе яко естесь так дивное и разумное створеня...» [цыт. па: 3, с. 322].

З падобных інвектыў Францыска Скарыны, Іяна Вішанскага, Кірыла Транквіліёна лягчэй за ўсё было б зрабіць выснову пра славетную адсталасць усходнеславянскіх кніжнікаў. Між тым, сёння агульнапрызнаная іх высокая адукаванасць. Аднак з іх пункту гледжання (а ён цалкам адпавядае сярэднявечнай праваслаўнай аксіяматыцы) інтэлект і маральныя заслугі — розныя з’явы. Веды самі па сабе нічога не значаць, паколькі ад іх не залежыць выратаванне душы.

Разам з тым, ці стасуюцца з вышэй згаданым неаднаразовыя самавызначэнні Францыска Скарыны як «доктара», «вучонага мужа» і г. д.? У прадмовах ён — не проста «вучоны муж», а паслядоўнік вучоных мужаў тыпу Іераніма, які стварыў лацінскі пераклад Бібліі (Вульгата), кананізаваны ў 1545 г. Саманазовы «доктар», «избранный муж» — сведчанне абранасці яго Богам менавіта для духоўнай місіі. Паслядоўнікі Францыска Скарыны ў прадмове да кнігі «Новага Запавету» (Еўе, 1611) адзначалі: «А нават і сами докторове римское, яко святыи Амбросий, Героним, Августын и иные, автентики и оригиналы писма кгрецкого над латинские прекладаючи, достовернейшыи бытии поведают и в розницах вшеляких до тексту кгрецкого, яко до самого жродла, с которого преклад латинский выплынул, утекатися росказуют» [6, с. 57]. Значыць, у праваслаўнай царкве каштоўным з’яўляецца толькі той доктар (няхай і «церкви римское»), працы якога вядуць да духоўнага выратавання.

Больш складанае пытанне пра суадносіны «саламонавай» і «арыстоцельвай» мудрасці ў разуменні Францыска Скарыны. Думаю, што Арыстоцель у дадзеным выпадку сімвалізуе «жыццёвую мудрасць» і толькі. У прадмове да кнігі «Ісус Сірахаў» Ф. Скарына адзначае: «И елико крат в ней будеши чести, по каждом чтении новаго нечто научишися, чего жь есь пред тым не умел, вся бо Саломонова и Арестотелева божественная и житейская мудрость в сей книзе краткими словы замкнена ест» [6, с. 24]. А што такое мудрасць у яе канфесійным разуменні, лепш за ўсё растлумачылі выдаўцы вевіскай «Дзіоптры» 1612 г.: «Хто ся (мовечы) до філосафіі (то ест до бога, філосафія бовем любленіе мудрості, а бог найвышшею ест мудростію) удать хочет, с тела того земного, іле речь можна, як з сукні вызутся, а неумеетность свою якое наволоку неякую скінуті мает, которая згибели возом, живою смертию, чулым албо смысльным трупом, латво похилым гробом и домовым ест злодеем, который кгда похлебит, — ненавидит, а, ненавидечы, в земные дрожчи втручает и до болота прилепляет, якобы человек не засегал небесного розуму» [6, с. 60]. Значыць, той, хто не пазнае Бога, не дасягне нябеснага розуму, нябеснай дасканаласці.

Такім чынам, Францыск Скарына — не «учітель», не «віція» ці «летапісец», а «вучоны муж». Яго перакладчыцкая і выдавецкая праца — вынік дзейнасці доктара-інтэлектуала, які найперш з Боскіх кніг пачарпнуў сваю жыццёвую мудрасць і з іх жа дапамогай удасканаліў свой розум.

## Літаратура

1. Короткий, В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В. Г. Короткий. — Минск: Наука и техника, 1987.
2. Мельнікаў, А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё. Спадчына. Светапогляд / А. А. Мельнікаў. — Мінск: Беларуская навука, 1997.
3. Некрашэвіч-Короткая, Ж. В. Quinta essentia хрысціянскай гомилии в понимании о. Казимира Виюка-Кояловича SJ и современных ему представителей «греко-славянского» типа проповеди / Ж. В. Некрашэвіч-Короткая // Senoji Lietuvos literatūra. — № 27. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. — S. 309–349.
4. Некрашэвіч-Короткая, Ж. В. Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс / Ж. В. Некрашэвіч-Короткая. — Мінск: БДУ, 2009.
5. Панченко, А. М. Русская история и культура: Работы разных лет / А. М. Панченко. — СПб.: Юна, 1999.
6. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны / уклад. У. Г. Кароткага. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991.
7. Францыск Скарына. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / уклад. А. Ф. Коршунава. — Мінск: Навука і тэхніка, 1990.

## КНИЖНАЯ ТРАДЫЦЫЯ SLAVIA ORTHODOXA Ў ВКЛ І ПЕРАКЛАДЫ РЭЛІГІЙНАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў XVI СТ.: КАНЦЭПЦЫ І НАПРАМКІ

**У** канцы XIV — першай палове XV ст. актывізацыя перакладчыцкай і пісьмовай справы на ўсходнееўрапейскім культурным арэале звязваецца з Другім паўднёvasлавянскім уплывам, які паслужыў імпульсам для ажыўлення грамадскай думкі і развіцця літаратуры. Ажыццяўляюцца новыя або рэдагуюцца ранейшыя пераклады агіяграфічных і павучальных твораў, выпраўляюцца ў адпаведнасці са старажытнымі ўзорами тэксты богаслужбовых кніг і да т. п.

Аднак у дачыненні да Бібліі ўсходнеславянскія паслядоўнікі тырнаўскай кніжнай рэформы рэалізуюць толькі адну з канцэпцый у адносінах да свяшчэннага тэксту. Сапраўды, узнікненне Бібліі і фарміраванне канона біблейскіх кніг з самага пачатку суправаджалася як мінімум дзвюма асноўнымі тэндэнцыямі ў развіцці грамадскай — ці, датычна нашай тэмы, рэлігійна-філалагічнай — думкі. Яшчэ ў IV ст. епіскап Ульфіла (прыхільнік арыянства) пераклаў Біблію на гоцкую, «варварскую», мову, у 405–406 гг. армянскі манах-асветнік Месроп Маштоц ажыццявіў пераклад Бібліі на старажытную армянскую мову, а да канца VI ст. Біблія была перакладзена ўжо болей чым на пяцьсот «варварскіх» моў. Гэтую тэндэнцыю можна ўмоўна назваць «асветніцкай». Яна ўзыходзіла да старажытнаіудзейскіх таргумаў — перакладаў-глуначэнняў сакральных тэкстаў, чым правамоцнасць гэтай традыцыі і абгрунтаўвалася. Як правіла, пераклады рабіліся ў неправаверным асяроддзі (арыянамі, нестарыянамі і інш.). У выніку недакладнасцей перакладаў і недасканаласці «варварскіх» моў сутнасць свяшчэннага тэксту скажалася. Таму ўжо ў 600 г. у Заходняй Еўропе выкарыстанне перакладных тэкстаў Бібліі было абмежавана Вульгатай, а пасля практычна забаронена. Вядома, забарона не была канчатковай і паслядоўнай, часам Касцёл дазваляў рабіць пераклады (у XIII ст. Парыжскі пераклад на французскую мову, у XV ст. пераклады Нікола дэ Малербі на італьянскую, Анджэя з Яшовіц на польскую і інш.). Аднак актывізацыя «асветніцкай» тэндэнцыі падчас позняга Сярэднявечча і перадрэнесансу ў Еўропе была, несумненна, звязана з ерасямі. Развіццё аналітычнага мыслення, рацыяналізму, з’яўленне перадрэфармацыйных рухаў і абуджэнне самасвядомасці асобы вялі да спроб рабіць аўтарскія пераклады Бібліі яшчэ да пачатку Рэфармацыі (1380 г. Англійская Біблія Дж. Вікліфа, Чэшская Біблія, Біблія Эразма Ратэрдамскага 1516 г. і інш.). У кантэксце нашага паведамлення адзначым толькі два важныя аспекты: калі раннія пераклады Бібліі на «варварскія» мовы служылі прычынай ерасяў, то

познія самі з’яўляліся іх вынікамі, а з іншага боку, пашырэнне перакладаў на нацыянальныя мовы было звязана з фарміраваннем еўрапейскіх нацый і станаўленнем нацыянальнай самасвядомасці еўрапейскіх народаў.

Калі на Захадзе хрысціянізацыя адбывалася даволі рана і, па меншай меры, ужо з IX ст. без прамой залежнасці ад таго, былі кананічныя тэксты даступныя масе веруючых ці не, то на Усходзе моўны фактар адыгрываў істотную ролю ў распаўсюджанні хрысціянства. Усходняя царква не забараняла рабіць пераклады кананічных кніг Бібліі на мовы, зразумелыя насельнікам Усходняй Еўропы. Так узніклі стараславянскі, грузінскі і іншыя пераклады. Аднак дазваленне на пераклад не азначала непасрэднага права на пераклад усяго тэксту Бібліі. Тэксты, рэкамендаваныя да перакладу, абмяжоўваліся тым фондам, які адпостраваўся ў славянскіх і старажытнарускіх апракасных Евангеллях і Псалтыры, Парэміяніку, Палеі, некаторых дыдактычных зборніках, а таксама цытатах, уключаных у жыцці святых, творы айцоў Царквы, якія служылі для патрэб набажэнства і элементарнага павучання веруючых. Верагодна, што візантыйцы не лічылі тэксты Бібліі не на старагрэчаскай мове «паўнацэннымі». Напрыклад, пры Васілію II Балгарабойцу візантыйцы палілі стараславянскія кнігі, нягледзячы, што гэтыя кнігі належалі адзінаверцам. Магчыма, стараславянская мова дапускалася Канстанцінопальскім патрыярхатам для перакладу Бібліі ў якасці, так бы мовіць, «прамежкавай», прызначанай для акармлення і павучання «немаўлят у веры», якім адрасаваўся толькі мінімум звестак.

Таксама і Старажытная Русь не атрымала поўнага спісу вялікай Кнігі. Варта здзіўлення і ўдумлівага асэнсавання тое, што рэлігійная культура ўсходнеславянскага Сярэднявечча, згодна з уяўленнямі якой свяшчэнныя тэксты ўтрымлівалі ўсе даступныя пазнанню звесткі пра вышэйшую ісціну, а сам Сусвет, яго мінулае, яго цяперашняе і будучае, нават самі яго законы разумеліся толькі ў біблейным кантэксце, — гэтая тэацэнтрычная па самой сваёй сутнасці культура не ведала поўнага тэксту Бібліі на даступнай мове болей за пяцьсот гадоў свайго існавання!

Зразумела, што паколькі з’яўленне самой Септуагінты было ахутана легендай і лічылася вынікам Боскага Адкрыцця, то іншыя пераклады такой святасці не мелі, і ніякія доказы адносна Боскага паходжання любых, у тым ліку і Кірыла-Мяфодзіеўскага, перакладаў прымацца да ведама не маглі. Царква чакала Адкрыцця... І, мусіць, ужо толькі пасля Грыгорыя Паламы тырнаўцы ўсё сур’ёзнай пачалі меркаваць і верыць, што і старажытныя, з іх погляду, славянскія тэксты таксама з’явіліся ў выніку асаблівага Боскага дабрадару. Не будзе перабольшаннем сказаць, што яўфіміеўская рэформа была ў многіх адносінах кансервацыяй асвячоных традыцыяў тэкстаў з усімі адпаведнымі наступствамі (дарэчы, не адпаведнымі асновам ісіхасцкага вучэння) і містычнай сакралізацыяй самой мовы, на якой гэтыя тэксты былі напісаны.

Як вядома, ісіхасты былі схільнымі да абмежавання кампетэнцыі разумовых здольнасцей пазнаннем тварнага свету. Ісціна, веды, Фаворскае святло адкрываліся «па веры», а не ў выніку разумовага аналізу тэксту. Ад праваслаўнага чалавека на ўсходзе Еўропы патрабавалася моцная вера, а не якое-небудзь рацыянальнае веданне пра Бога, атрыманае ва ўніверсітэце ці ў школе. Паколькі веры і Ісціне нельга навучыцца (бо яны даюцца ў сінергіі, у «працы духоўнай» і ў Адкрыцці), то ўрэшце і ўся пісьменнасць, кніжнасць, рэлігійная навука зрабіліся ў справе выратавання душы дапаможным, а пасля і зусім не галоўным сродкам. Ад праваслаўнага свяшчэнніка патрабавалася верыць і служыць, а не разумець і тлумачыць. Веды, рацыяналізм, філасофія ды і ўсякая «свецкая» навука асацыяваліся з элінскай і д’ябальскай хітрасцю, вучэнне — з дзёрзкай і самачыннай дзейнасцю без Бога і ўрэшце супраць Бога. Разважанні пра веру, Царкву, чалавека былі амаль забаронены як непатрэбныя дзеля выратавання. У выніку ў праваслаўным асяроддзі развілася знявага да адукацыі, недавер да эмпірычных ведаў, у тым ліку і багаслоўскіх. Даволі хутка праваслаўныя свяшчэннікі сталі непісьменнымі; да 30–50-х гг. XVI ст. непісьменнасць сярод духавенства ВКЛ мела ўжо амаль што татальны характар, што пагаршалася ўнутрыпалітычнымі акалічнасцямі. Але і ў Расіі справы былі не лепей. Аднак Ферара-Фларэнтыйская ўнія, падзенне Візантыі, вызваленне ад мангола-татарскай навалы, укараненне тэорыі «Масква — трэці Рым», няспраўджанне эсхаталагічных чаканняў і інш. вывелі былую ўскраінную мітраполію на лідзіруючыя пазіцыі ў праваслаўным свеце. У XV ст. Масква атрымала абсалютна законнае права самастойна меркаваць адносна рэлігійных пытанняў. Але галоўнага тэксту яна так і не мела, хаця магла самастойна вырашаць, патрэбны ён ці не. Пачалі выкарыстоўвацца розныя спосабы выпраўлення кніг і ажыццяўлення перакладаў. Прыгадаем імя Максіма Грэка, які стварыў па тым часе цэлую (дарэчы, вельмі слушную) тэорыю перакладу, гісторыю стварэння Генадзьеўскай Бібліі. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што пераклад рабіўся на царкоўнаславянскую, а не на старажытнарускую мову. Праўда, царкоўнаславянская і ў XV, і ў XVI ст. была добра зразумелай як у выніку сваёй агульнаславянскай асновы, так і ў выніку яе паслядоўнага выкарыстання ў Рускай царкве і ў пісьменстве Русі на працягу стагоддзяў. Ва ўсім гэтым адлюстроўвалася традыцыя ашчаднага стаўлення да біблейскага тэксту, падыход да яго як да святыні, чаканне Божлага Адкрыцця, малітва аб ім і спадзяванне на яго — традыцыя, характэрная для ўсяго ўсходняга хрысціянства, якая наўрад ці можа быць суаднесена з «ахоўнай» традыцыяй каталіцкага Захаду.

Але з’яўленне ерасей на Русі выклікала тыпова іншае стаўленне да біблейскага тэксту: ён стаў прадметам аналізу, сродкам пацвярджэння ўласных думак пра свет і наваколле, аб’ектам смелага перакладу і вытлумачэння. Ерэтыкі не пакінулі ў Расіі значнага следу, бо іх сачыненні, за рэдкім выключэннем, былі знішчаны яшчэ ў XV ст. Але на тэрыторыі ВКЛ яны

маглі адносна вольна распачаць сваю філалагічную дзейнасць, не тоесную, але суадносную з «асветніцкай» традыцыяй перакладаў Бібліі ў Заходняй Еўропе. Каля другой паловы XV ст. у гуртках рэлігійных вальнадумцаў, што астаяляліся на Украіне, ажыццяўляліся першыя спробы перакладу Бібліі на ўкраінскую мову. Найранейшы з вядомых зараз стараўкраінскіх тэкстаў датуецца 1489 г., і напрыканцы стагоддзя з украінскіх перакладаў пачалі рабіцца даўнябеларускія спісы. У сярэдзіне — другой палове XVI ст. пераклады і рэдагаванне тэкстаў рабіліся свецкімі людзьмі і дробнымі клірыкамі розных, пераважна пратэстанцкіх, вызнанняў на «руську мову» — старабеларускую і стараўкраінскую, якія ўступілі ў канкурэнцыю з царкоўнаславянскай. Беларускія перакладчыкі ажыццяўляюць наноў пераклад асобных тыпаў Псалтыра, нягледзячы на розначытанні ў саміх псалмах; Сергій Кімбар «переглаживал и прилагал» Евангелле на мову, блізкую да народнай, і г. д.

Але ў дзейнасці даўнябеларускіх бібліеістаў паралельна развіваліся два працэсы: пераклады некаторых тэкстаў на беларускую мову (што называлася перакладчыкамі «рускай») і пераклады на царкоўнаславянскую (якую называлі «словенскай») з улікам выпрацоўкі беларускага варыянту апошняй. У царкоўнаславянскіх тэкстах таго часу нярэдка сустракаюцца беларускія глосы, што сведчыць пра адноснае ўзаемадзеянне дадзеных тэндэнцый, бо калі філалагічныя прынцыпы былі рознымі, то гнасеалагічныя ў многім супадалі. Напрыклад, у 1502–1507 гг. у Вільні і ў Супрасльскім манастыры па замове пісара вялікага князя літоўскага Фёдара Янушкевіча ствараецца т. зв. «Дзесятаглаў» Мацея Іванавіча. Вядома, Мацей Дзесяты выступіў як перапісчык і часткова рэдактар і ілюстратар кодэкса. У 1514 г. дзяк Фёдар перапісаў Пяцікніжжа Маісеева. Нягледзячы, што тэкст Мацея Дзесятага — даволі дасканалы царкоўнаславянскі, праца, праведзеная ім, сведчыць пра змену самога стаўлення да свяшчэннага тэксту. Біблія яшчэ разумеецца старабеларускімі кніжнікамі як кніга Боскага паходжання, але Адкрыццё, змешчанае ў ёй, павінна быць патлумачана, раскрыта асобным дасведчаным чалавекам для іншых, малаадукаваных людзей. Вось чаму Мацей змяшчае ў «Дзесятаглаве» вялікае аўтабіяграфічнае паведамленне, быццам абгрунтоўваючы сваё асабістае права на рэдагаванне і перапрацоўку тэксту (абсалютна недапушчальную стагоддзем раней). Паводле шчырага прызнання Мацея, здольнасць да стварэння кніг дадзена яму звыш, але матыў яго дзейнасці ўжо ў многім антрапацэнтрычны («*восхоте* напісаці своею рукою»). Ісціна выступае адной вялікай загадкай, адгадку на якую перапісчык ведае і паслядоўна выкладае яе на зразумелай пісьменным людзям мове. Змест гэтай «адгадкі» па большасці маральна-этычны, у нечым блізкі да народнай жыццёвай мудрасці, зафіксаванай у прыказках і прымаўках. Нездарма Мацей змяшчае ў кодэксе разам з Бібліяй «Кнігу Менандра». Запаветы Хрыста і мудрасць Менандра нібыта ўраўнаважаны. Тым самым свяшчэнны тэкст выступае ўжо не аб'ектам пакланення і шчырай веры, а шараговай, хаця і

вельмі аўтарытэтнай і карыснай кнігай — аб’ектам аналізу і вытлумачэння «па частках», г. зн. у нечым дэсакралізуецца.

Натуральна, што ў гнэсалагічных адносінах перакладчыцкія пачынанні Францыска Скарыны, як і яго віленскія выданні, цалкам адпавядалі дадзенай тэндэнцыі стаўлення да біблейскага тэксту, прыўносячы ў дадзеную тэндэнцыю гуманістычна-рэнесансавы складнік. А ў адносінах філалагічных Ф. Скарына аб’ядноўваў імямі адных перакладаць на «рускую мову» і імямі іншых пісаць «словенскім языком».

Спраба адраджэньня даўняю традыцыю Slavia Orthodoxa не магла быць ажыццёўлена ў межах вызначанай вышэй тэндэнцыі. Спадчына Старажытнай Русі выкарыстоўвалася тут толькі як матэрыял у большым ці меншым адрыве ад гнэсалагічных пачаткаў, якімі абумоўлівалася ўзнікненне самога гэтага матэрыялу. Вядома, зварот да айчыннай старажытнасці таксама быў па сутнасці з’явай адраджэнскай, але напрамак гэтага адраджэння быў іншым. Мяркуем, што працяг Кірыла-Мяфодзіеўскай традыцыі перакладу Бібліі быў звязаны з апасродкаванай уплывам Максіма Грэка своеасаблівай спробай «рэстаўрацыі» раннесярэднявечнага разумення сутнасці, межаў і напрамку творчасці і належаў А. М. Курбскаму і К. К. Астрожскаму.

Апынуўшыся ў Літве, А. Курбскі сустрэў тут амаль поўны заняпад праваслаўнай культуры і царкоўнаславянскай мовы: «И исках мужей, словенским языком книжным добре умеющих, и не возмогах обрести», — адзначаў ён у роспачы. Ужо першыя сутыкненні праваслаўных з католікамі і пратэстантамі адкрылі перад А. Курбскім гаротнае становішча царкоўнаславянскай адукацыі і кніжнасці. Князь Андрэй паспрабаваў знайсці праваслаўных знаўцаў царкоўнаславянскай мовы і лаціны, аднак яго пошукі не далі станоўчых вынікаў: ён стасоваўся з ерэтыком старцам Арцёміем, сабраў некалькі адносна пісьменных людзей, а пасля сам у саракагадовым узросце засеў за вывучэнне лацінскай мовы і іншых гуманітарных навук. У прадмове да «Новага Маргарыта» А. Курбскі сфармуляваў свае перакладчыцкія прыныцы, якія фактычна паўтаралі перакладчыцкую тэорыю Максіма Грэка, паслядоўнікам якога А. Курбскі сябе лічыў. Менавіта рэкамендацыямі Максіма ён кіраваўся ў падборы твораў для перакладу, і таму «Новы Маргарыт» не меў амаль што нічога агульнага са старым, старажытнарускім «Маргарытам». Тым часам А. Курбскі накіраваў у Кракаў, а пасля ў Італію яшчэ аднаго рускага эмігранта — князя Міхаіла Андрэевіча Абаленскага-Нагаткова. Вяртанне М. Абаленскага дазволіла А. Курбскаму вызваліцца з пад апекай Амброжыя і актывізаваць новыя пераклады. Не пазней за 1577 г. на царкоўнаславянскую мову было перакладзена «Багаслоўе» Іаана Дамаскіна, адрэдагавана па лацінскім спісе «Аповесць пра Варлаама і Іасафа», а пасля заўчаснай смерці маладога папачніка — «Дыялектыка», першая частка «Крыніцы ведаў», трактат «Аб сілагізме» пратэстанта Іагана Спангенберга. Нарэшце, у маентку Мілянавічы ўзнік скрыпторый (Ст. Вайшэўскі, прага-

поп Сіла і інш.), у якім на мяжы 70–80-х гг. XVI ст. быў перакладзены або адрэдагаваны цэлы корпус жыццйнай і павучальнай літаратуры, што належаў рэдакцыі візантыйскага пісьменніка Сімяона Метафраста і рэкамендаваўся для чытання Макімам Грэкам, які і распачаў яго пераклад. Пераклад Сімяона Метафраста ўзнік паралельна з кнігай Пятра Скаргі «Жыцці святых» і стаў фактычна раўнаважным адказам праваслаўных каталіцкаму аўтару, прычым, як і Скарга, А. Курбскі ажыццяўляў пераклад з лацінамоўнага тэксту каталіцкага аўтара Лаўрэнція Сурыя.

Судакрануўшыся на эміграцыі з рэнесансавай культурай, А. Курбскі, зразумела, не прыняў яе. Аднак непрыняцце гуманізму і Рэфармацыі не прывяло яго да духоўнай замкнёнасці. Звычайнае царкоўнаславянскае начотніцтва ён лічыў першай прыступкай у адукацыі. Далейшы шлях пралагаў праз граматыку, рыторыку і філасофію да вяршынь праваслаўнай культуры. Пасля смерці князя Андрэя і яго скрыпторый, і ўтвораны гурток кніжнікаў, і адукацыйныя пачынанні праіснавалі нядоўга, але гэта была першая спроба стварыць адукацыйны асяродак з пэўнай асветніцкай мэтай і канкрэтнай праграмай дзеянняў. Набыткі маскоўскай літаратурна-філалагічнай школы архіепіскапа Генадзія і Максіма Грэка, узбагачаныя дзякуючы элементам заходняй адукацыі, увайшлі пасля А. Курбскага ў дзейнасць Астрожскага гуртка, брацтва і друкарні, а таксама Віленскага і Львоўскага брацтваў, якія мелі свае друкарні.

Менавіта ў гэтым асяроддзі не толькі ажыццяўляліся пераклады кананічных тэкстаў, вяршыняй якіх стала стварэнне Астрожскай Бібліі 1581 г., але і ўзнікла «Граматыка» Мялеція Смарыцкага, якая працягла час служыла галоўным навучальным сродкам. Сваё завяршэнне дадзеная тэндэнцыя знайшла ў дзейнасці Кіева-Магілянскай акадэміі.

Такім чынам, абноўленая традыцыя Slavia Orthodoxa выступіла адным з напрамкаў развіцця перакладчыцкай справы ў ВКЛ — напрамкам, які па сваіх прынцыпах супрацьстаяў і ранейшым спробам перакладаў на «простую мову», што рабіліся рэлігійнымі вальнадумцамі (нават калі пераклады ажыццяўляліся на царкоўнаславянскую мову), і перакладам, ажыццёўленым у рэчышчы рэфармацыйных школ Захаду (С. Будны і інш.).

## ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА Ф. СКАРЫНЫ Ў ПРАЦАХ ФІЛОЛАГАЎ БДУ

Са старажытных часоў неўміручай крыніцай духоўнага ўзбагачэння чалавека з’яўляецца кніга. Слаўны юбілей — 490-годдзе кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім — непасрэдным чынам звязаны з дзейнасцю Францыска Скарыны, які ў 1522 г. у Вільні выдаў «Малую падарожную кніжку». Вялікі палачанін увасобіў нацыянальны ідэал беларусаў: «Бясспрэчным і нязменным застаецца падкрэсліванне Ф. Скарынам сваёй актыўнай далучанасці да лёсу беларускага народа, яго культуры, літаратуры, жыцця роднага Слова» [4, с. 9].

У эпоху Рэнесансу асветнік узбагаціў свядомасць «посполитого люду» ідэяй гістарычнага адзінства чалавека і сусветнай культуры, існаванне шматлікіх моў лічыў найважнейшым здабыткам цывілізацыі. На аснове біблейскіх тэкстаў ён абгрунтаваў ідэалы духоўнага і інтэлектуальна-маральнага ўдасканалення чалавека. В. К. Шынкярэнка трапна заўважыла: «Веліч сапраўднай асобы ў тым і заключаецца, што яна невымерная, што ў слове пра яе заўсёды мяркуецца працяг і хаваецца недагаворанае» [15, с. 189].

Актуальнасць правядзення навуковых чытанняў абумоўлена не толькі юбілейнай датай, але і неабходнасцю звярнуць увагу сучаснага грамадства на прыярытэт гуманітарных навук, якія на працягу стагоддзяў былі скіраваныя на фарміраванне гарманічнай Асобы. Францыск Скарына піша: «Людское естество двояким законом бывает справовано от Господа Бога, то ест прироженным, а написаным. Закон прироженный в том наболее соблюдаем бывает: то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хоцещи от иных имети» [9, с. 136]. Працягваючы скарынаўскую традыцыю, прафесар філалагічнага факультэта БДУ І. В. Шаблоўская пераканаўча сцвярджала: «Філалагічная адукацыя, з’яўляючыся часткай гуманітарнай, самым непасрэдным чынам уплывае на ўзровень нацыянальнай самасвядомасці і ў той жа час залежыць ад яго. Гуманітарныя навукі ўвогуле вызначаюць Духоўны Космас нацыі, спрыяюць станаўленню яе інтэлігенцыі, духоўнай эліты» [10, с. 23].

У першай чвэрці XX ст. творчую феноменальнасць Францыска Скарыны як з’яву ўласна беларускай культуры асэнсоўвалі М. Багдановіч, В. Ластоўскі, І. Луцкевіч, Я. Карскі; навукоўцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Інбелкульта — У. Пічэта, М. Доўнар-Запольскі, Я. Лёсік, У. Ігнатоўскі, М. Янчук. Вучоныя паказвалі ролю асветніка на фоне літаратурнага працэсу ў Беларусі эпохі Адраджэння. У 1925 г. рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта У. І. Пічэта ўзначаліў юбілейную скарынаўскую камісію

па святкаванні 400-годдзя беларускага кнігадрукавання. Прафесар БДУ М. Пятуховіч прысвяціў два артыкулы Ф. Скарыне, у якіх паказаў патрыятычныя імкненні першадрукара Бібліі. А. Каўка заўважаў, што «ў Пятуховіча ўвідочніўся зусім выразна ўсечаны, палавінчаты падыход да Скарынаўскай творчай спадчыны, абумоўлены... нігілістычным стаўленнем носьбітаў новай “пралетарскай” ідэалогіі да самаісных якасцей культуры і асабліва яе ідэалістычна-рэлігійнай традыцыі» [3, с. 52].

У. І. Пічэта быў перакананы, што «ў Беларускім дзяржаўным універсітэце не толькі беларуская мова павінна быць мовай выкладання, але Беларускі ўніверсітэт і па зместу прадметаў павінен быць беларускім» [8, с. 247]. Вучоны прысвяціў нашаму першадрукару шэраг грунтоўных прац, лічыў неабходным вывучаць дзейнасць Ф. Скарыны як выдатнага гуманіста еўрапейскага Адраджэння на шырокім фоне сацыяльна-палітычнага жыцця Вялікага Княства Літоўскага, лічыў памылковымі погляды тых даследчыкаў, якія звязвалі яго перакананні з канфесійнымі напрамкамі. У артыкуле «Беларускае Адраджэнне XVI в. і сучаснае беларускае нацыянальна-культурнае Адраджэнне» вучоны піша: «...пераклады Францішка Скарыны стваралі новую жывую беларускую мову, якая павінна стаць найвялікшай крыніцай нацыянальна-культурнага адраджэння беларусаў» [8, с. 221]. У 1926 г. было апублікавана яго грунтоўнае даследаванне «Scoriniana», у якім прааналізаваны скарыназнаўчыя даследаванні канца XIX — пач. XX ст. і паказана неабходнасць стварэння абагульняючай працы пра творчую спадчыну Ф. Скарыны.

Традыцыі першых універсітэцкіх даследчыкаў спадчыны нашага першадрукара працягваюць вучоныя факультэта другой паловы XX — пач. XXI ст. — Л. М. Шакун, М. Г. Булахаў, А. І. Яновіч, А. А. Лойка і інш. Прафесар Л. М. Шакун глыбока асэнсаваў значэнне Скарыны ў гісторыі беларускай пісьменнасці, паказаў перакладчыцкую і выдавецкую дзейнасць першадрукара на шырокім фоне літаратурна-моўнага працэсу тагачаснай Беларусі [Гл.: 11; 12, с. 19–23; 13, с. 101–108 і інш.]. Даследчык сцвярджаў, што ў творчасці Ф. Скарыны «пашыраліся выяўленчыя магчымасці літаратурнай мовы за кошт смелага, некалькі незвычайнага спалучэння элементаў рознага паходжання — кніжнаславянскіх і народна-гутарковых. Тым самым сціраліся рэзкія граніцы паміж моўна-стылістычнымі асаблівасцямі займальнай, так званай “неполезной”, і “высокай” літаратуры» [14, с. 310]. Вучоны вызначыў адну з асноўных асаблівасцей развіцця старабеларускай мовы — «магчымасць суіснавання ў сістэме тагачаснай беларускай літаратурнай мовы даволі адрозных па структуры і выяўленчых сродках функцыянальна-стылістычных разнавіднасцей, кожная з якіх магла развівацца на сваім участку літаратурнага руху і судакранацца з іншымі толькі некаторымі агульнымі рысамі» [14, с. 313]. Л. М. Шакун прааналізаваў «эмацыянальны ключ» у прадмовах Ф. Скарыны, класіфікаваў прадмовы як навукова-папулярныя трактаты, разгорнутыя анатацыі, гісторыка-філалагічныя каментарыі.

М. Г. Булахаў асабліваю ўвагу засяродзіў на скарынаўскіх выданнях як на важнай крыніцы гістарычнага вывучэння словаўтваральных працэсаў і семантычнага развіцця некаторых катэгорый лексікі. Даследчык зрабіў вывад: «...Скарына ў сваіх выданнях адлюстравваў тыповыя рысы словаўтваральнай сістэмы беларускай літаратурна-пісьмовай мовы першай палавіны XVI ст. Разам з тым ён выкарыстаў у неабходных выпадках традыцыйна-кніжныя сродкі стараславянскай, старажытнарускай, старажытнапольскай і старажытначэшскай моў, якія давалі магчымасць значна расшырыць межы сінаніміі і паспяхова вырашаць задачу агульнадаступнага тлумачэння і перакладу царкоўнаславянскіх тэкстаў» [1, с. 344].

Грунтоўна прааналізавала стылёвыя асаблівасці прадмоў Ф. Скарыны А. І. Яновіч [Гл.: 16]. Даследчыца вылучае ў стылістыцы скарынаўскіх тэкстаў «вар’іраванне плана выказвання — ад маналога да павучальнага дыялога, ад выкладання бясстраснага апаўдальніка да зацікаўленага звароту да чытачоў і асобь», лічыць, што «асноўным тыпам арганізацыі тэкстаў з’яўляецца рацыянальна-лагічная структура з перавагай паслядоўнага разгортвання як прыёму, што ляжыць у аснове маўленчай адзінкі» [16, с. 93, 94]. А. І. Яновіч акцэнтуюе ўвагу на градацыі, прыёме паралельнага разгортвання, выкарыстанні фігур замяшчэння (гіпербалы, тropy) і фігур сумяшчэння (сінанімія, параўнанні, антытэза), а найбольш характэрнай рысай у яго прамовах вылучае стылістычную сіметрыю. Выснова даследчыцы гучыць лагічна і пераканаўча: «Чаргаванне лінейнай або рамачнай сінтаксічнай сіметрыі з’яўляецца важным стылеўтвараючым прынцыпам, які ў спалучэнні з іншымі рысамі стылістыкі Ф. Скарыны дазваляе сцвярджаць пераемнасць і развіццё ў яго творчасці традыцый старажытнаславянскай кніжна-пісьмовай культуры» [16, с. 96].

Важкі ўнёсак у Скарыніну зрабіў А. А. Лойка, які прысвяціў асветніку вершы, напісаў раман-эсэ «Францішак Скарына, або Сонца маладзіковае», грунтоўна асэнсаваў спадчыну Францыска Скарыны ў падручніку для ВНУ «Старабеларуская літаратура», выдатна паказаў наватарства першадрукара, асновы яго светапогляду, патрыятызм і гуманізм. «Упершыню ў навуцы выяўлены галоўныя культурна-эстэтычныя і агульнанацыянальныя дамінанты сінтэтычнай творчасці Скарыны, яго шматгадовай працы над Бібліяй, сутнасць якой палягала ў межах такіх катэгорый, як асвета, веды, пазнанне», — слухна адзначае І. В. Саверчанка [цыт. па: 5, с. 615]. У інтэрв’ю А. Марціновічу А. Лойка выказаў цікавую думку: «У літаратуры асноўнае, на мой погляд, пачуць час у яго адметнасці, я б сказаў, вібрацыі, трымцэнні, пачуць музыку душы і мыслі чалавека ў пэўным часе» [5, с. 463]. Ён адчуў думку Францыска Скарыны як паэтычную, трымтліва-музычную, узнёсла-літургічную. Даследчык выводзіў Скарыну «з-пад квадратнага караню не толькі свайго часу, але і з прадгісторыі» [5, с. 465]. Шматгранная філалагічная дасведчанасць дазволіла вучонаму сцвярджаць, што асветніцкая дзейнасць Ф. Скарыны — гэта апагей рэлігійна-асветніцкай дзейнасці ранняга нашага

Сярэднявечча, запачаткаванага Ефрасіння Полацкай, Кірылам Тураўскім і якую ў рамках другога паўднёва-балканскага ўплыву працягваў Грыгорый Цамблак. Вучоны арганічна спалучае шырокі погляд на гістарычны шлях развіцця нашай літаратуры з выкарыстаннем вялікага скарызназнаўчага матэрыялу, што дазваляе яму стварыць канцэпцыю духоўнага багацця беларускага народа. А. А. Лойка піша: «Ф. Скарына сыграў ролю будзіцеля народнай самасвядомасці, стаў сцвярдзальнікам асноваў гістарычнага быцця народа, беларусаў. Роля Скарыны-адраджэнца, будзіцеля ўсіх прыярытэтных пачаткаў у чалавеку, у тым ліку і нацыянальнай годнасці, застаецца і сёння нязгаснай» [7, с. 310]. Слушнасьць думкі вучонага пацвярджаюць скарызназнаўчыя навуковыя працы нашых аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў.

Такім чынам, вучоныя філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта плённа і ўсебакова даследуюць творчую спадчыну Францыска Скарыны, якая была скіраваная да Чалавека, Асобы, Духоўнасці. Г. Я. Галенчанка, глыбока прааналізаваўшы перыпетыі жыццёвага і творчага шляху нашага асветніка, піша: «Уплыў Скарыны на духоўную культуру Беларусі і ўсходнеславянскіх народаў цяжка пераацаніць. У шырокім кантэксце як заснавальнік беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання ён вырасьце чынам уздзеянчай на зараджэнне новай духоўнай цывілізацыі і ў пэўнай ступені на збліжэнне славянскіх і еўрапейскіх народаў, лацінскай і грэка-візантыйскай Еўропы» [2, с. 134].

## Літаратура

1. Булахаў, М. Г. Аб словаўтварэнні скарынінскіх выданняў / М. Г. Булахаў // 450 год беларускага кнігадрукавання / рэдкал. К. К. Атраховіч [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1968. — С. 315–345.
2. Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына ў паціне версій, стэрэатыпаў і міфаў / Г. Я. Галенчанка // Российские и славянские исследования. — Мінск: БГУ, 2008. — Вып. 3. — С. 123–136.
3. Каўка, А. К. Беларускае скарызназнаўства ў 20-я гады ХХ ст. / А. К. Каўка // Кніжная культура Беларусі: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны. — Мінск: ЦНБ імя Якуба Коласа, 1991. — С. 45–64.
4. Лабынцаў, Ю. А. Пачатак Скарынам: Беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнэсансу / Ю. А. Лабынцаў. — Мінск: Мастацкая літаратура. — 333 с.
5. Лойка, А. А. Дрэва жыцця / А. А. Лойка. — Слонім: ГАУПП «Слонімскае друкарня», 2004. — 624 с.
6. Лойка, А. А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзёковае: раман-эсэ / А. А. Лойка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. — 382 с.
7. Лойка, А. А. Старабеларуская літаратура / А. А. Лойка. — Мінск: Вышэйшая школа, 2001. — 318 с.
8. Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір Іванавіч Пічэта / склад. С. М. Ходзін, М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі; рэдкал.: С. У. Абламейка [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — 375 с.

9. Францыск Скарына і яго час: энцыкл. даведнік / рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1988. — 608 с.
10. Шаблоўская, І. В. Сусветная літаратура ў беларускай прасторы / І. В. Шаблоўская. — Мінск: Радзёла плюс, 2007. — 303 с.
11. Шакун, Л. М. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун. — Мінск: Універсітэцкае, 1984. — 319 с.
12. Шакун, Л. М. Моватворчасць Ф. Скарыны ў асвятленні сучаснай навукі / Л. М. Шакун // Веснік БДУ. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагагіка. Псіхалогія. — 1990. — № 3. — С. 19–23.
13. Шакун, Л. М. Стылістыка скорининских предисловий / Л. М. Шакун // Францыск Скарына — беларускі гуманіст, просветітель, перапечатнік. — Мінск, 1989. — С. 101–108.
14. Шакун, Л. М. Ф. Скарына і пытанні гісторыі беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун // 450 год беларускага кнігадрукавання / рэдкал. К. К. Атраховіч [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1968. — С. 305–315.
15. Шынкарэнка, В. К. Нястомных пошукаў дарога: праблемы паэтыкі сучаснай беларускай гістарычнай прозы / В. К. Шынкарэнка. — Мінск: Беларуская навука, 2002. — 207 с.
16. Яновіч, А. І. Выбраныя працы / А. І. Яновіч. — Мінск: Медысонт, 2011. — 267 с.

---

# НОВЫЯ КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫЯ І МОВАЗНАЎЧЫЯ АСПЕКТЫ ВЫВУЧЭННЯ СКАРЫНАЎСКОЙ СПАДЧЫНЫ

---

Жанна Некрашэвіч-Кароткая (Мінск, Беларусь)

## ПСАЛТЫР У ГУМАНІСТЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ ЕЎРОПЫ І ЁЎ ТВОРЧАСЦІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

**У**даследаваннях, прысвечаных творчасці Францыска Скарыны, па вялікім рахунку, не даецца адэкватнага тлумачэння таму факту, які нельга лічыць трывіяльным: толькі адну кнігу з ліку біблейскіх кніг Скарына выдаў двойчы, і толькі адна прадмова была ім перадрукавана ў пазнейшы час. Гэтая кніга — Псалтыр, гэтая прадмова — «Прадмова да Псалтыра». Для таго, каб належным чынам пракаментавалі гэтую вельмі сімптаматычную акалічнасць, звернемся да гісторыі не толькі ўсходнеславянскай кніжнасці, але да гісторыі кніжнай культуры цэлай Еўропы, паколькі Скарына, які вучыўся ў Кракаве, Падуі, а магчыма, і Капенгагене, працаваў у Празе і ў Вільні, бясспрэчна, з’яўляецца гуманістам еўрапейскага маштабу.

Еўрапейскія (у першую чаргу нямецкія) гуманісты абвясчалі слова ўнікальным, ні з чым не параўнальным і нават таямнічым сродкам перадачы самай разнастайнай (у тым ліку сакральнай) інфармацыі. Гэта, у сваю чаргу, вызначыла новыя арыенціры хрысціянскага асветніцтва: Святое Пісанне вельмі пажадана было прапагандаваць у самых разнастайных літаратурных і кнігавыдавецкіх формах. Найперш такая ўстаноўка датычыла Псалтыра, які з даўніх часоў лічыўся найважнейшым помнікам старажытнаўрэйскай лірыкі і найпрыгажэйшай кнігай Старога Запавету. Так, Эабан Гес прыкладна ў той час, калі Скарына друкаваў у Вільні свае кнігі, працаваў над паэтычнымі пералажэннямі псалмоў, упершыню апублікаванымі ў 1531 г. [6, с. 20]. Прадмовы да гэтай кнігі напісалі самыя вядомыя дзеячы нямецкага рэфармацыйнага руху — Марцін Лютэр і Філіп Меланхтон. Не ў апошнюю

чаргу менавіта ў такой устаноўцы нямецкіх гуманістаў трэба бачыць карані літаратурнага наватарства Францыска Скарыны, які яшчэ ў пражскіх выданнях сваёй «Бібліі» змясціў некалькі вершаў дыдактычнай накіраванасці. Што да «Псалтыра», то Скарына друкаваў яго двойчы: у Празе і ў Вільні.

Традыцыйнай для беларускага літаратуразнаўства з’яўляецца сфармуляваная Я. Неміроўскім думка, што віленскі «Псалтыр» уваходзіць у склад «Малой падарожнай кніжкі» [5, с. 465]. Менавіта такую назву, лічыць вучоны, Скарына даў сукупнасці выданняў, выпушчаных ім у Вільні каля 1522 г., і ў склад гэтай «сукупнасці» ўваходзяць «Псалтыр», «Часасловец», акафісты і каноны, «Шасцідневец», а таксама «Саборнік», у які ўваходзяць «Святцы» і «Пасхалія» [5, с. 402]. Пры гэтым, ужываючы назву «Малая падарожная кніжка», Я. Неміроўскі робіць агаворку, што гэтую назву ўпершыню ўвёў у навуковы зварот чэшскі славіст Ёзэф Добраўскі [2, с. 430]. Аднак, калі звярнуць увагу на богаслужбовы, а значыць, кананічны характар тэкстаў, змешчаных у зборніку, прапанаваная назва выклікае жаданне супаставіць яе з аналагічнымі назвамі аналагічных па сваёй структуры выданняў.

На думку Я. Неміроўскага, «Скарына працягваў традыцыю, пачатую Бажыдарам Вукавічам, які ў 1520 г. надрукаваў у Венецыі “Зборнік для падарожнікаў”» [5, с. 402]. Аднак тое выданне, якое ў 1520 г. надрукаваў у Венецыі Бажыдар Вукавіч, называлася «*Psaltir sa posledovanjem i uaslovcem*». У сваёй вядомай манаграфіі Я. Неміроўскі піша пра гэтае выданне больш падрабязна, хаця, дарэчы, арыгінальнай назвы так і не прыводзіць. Затое аўтар не згаджаецца з меркаваннямі тых, хто адносіць выданне Скарыны да кнігавыдавецкага тыпу «Псалтырь с воследованием», і даводзіць, што югаслаўскія даследчыкі называюць гэтае выданне «Зборник за путнике», што азначае «Зборнік для падарожнікаў». Пры гэтым Я. Неміроўскі прыводзіць фразу з пасляслоўя кнігі Бажыдара Вукавіча, дзе сербскі гуманіст прыгадвае кнігі, «киже в поуть ходештими оудобь носима бывают» [цыт. па: 2, с. 444]. На гэтай падставе вучоны робіць выснову, што «Малая падарожная кніжка» Скарыны напрамую пераклікаецца з прыведзенымі словамі.

Не ўсе беларускія даследчыкі далучаюцца да меркавання Я. Неміроўскага. Так, Л. В. Ляўшун, каментуючы «Прадмову да Псалтыра» ў «Анталогіі даўняй беларускай літаратуры», піша: «Сярод службовых Псалтыроў у славянскай рукапіснай традыцыі сустракаюцца два тыпы — просты Псалтыр і “следаваны” (“с воследованием”)». Уяўленне пра просты Псалтыр дае выданне Скарыны 1517 г. ... “Следаваны” Псалтыр утрымлівае ў сваім складзе акрамя простага Псалтыра яшчэ і Часаслоў (паследаванне штодзённых богаслужэнняў) і з’яўляецца, такім чынам, універсальнай богаслужбовай кнігай. Менавіта да “Следаванага” Псалтыра набліжаецца па сваім складзе так званая “Малая падарожная кніжка”, выдадзеная Скарынам у 1522 г.» [1, с. 942].

Цалкам пагаджаючыся з гэтым меркаваннем, звернем увагу толькі на некаторыя істотныя акалічнасці. Богаслужбовыя зборнікі, якія складаліся на грунце «Псалтыра», тыповыя як для заходне-, так і для ўсходнехрысціянскай традыцыі. У адрозненне ад усходняй царквы, дзе асноўную сэнсавую на-грузку нясуць стыхіры, трапары і іншыя гімнаграфічныя сачыненні, у заходняй традыцыі ў аснове богаслужэння ляжаць менавіта псалмы, якія звязваюцца з успамінамі бягучага дня пры дапамозе антыфонаў — кароткіх вершаў. Тэксты традыцыйнага каталіцкага набажэнства былі паступова сабраныя ў кнігу пад назваю *Breviarium* (па-нямецку *Brevier*), і гэтая кніга фактычна выконвала ролю Часаслоўца (па-лацінску *Horologium*, па-нямецку *Stundenbuch*) для святароў. Скарачанай формай брэвіярыя быў так званы *liber viaticus* (па-нямецку *Reisebrevier*) — кніга для падарожнікаў, якая фактычна ўяўляла сабою брэвіярый для падарожнікаў. У канцы XV — пачатку XVI ст. гэты тып выдання быў надзвычай пашыраны ў Еўропе. Так, толькі ў адной (Наўмбургскай) нямецкай дзяцэзіі з 1487 г. да часоў Рэфармацыі выйшла сем выданняў брэвіярыяў. Пры гэтым «форма і змест брэвіярыяў, як і службоўнікаў, на схіле Сярэднявечча нават у асобных дзяцэзіях ні ў якіх адносінах не былі аднастайнымі, і нават у брэвіярыях адной і той жа дзяцэзіі рэдка назіраецца адпаведнасць» [7, с. 349]. З гэтага пункту гледжан-ня мелі рацыю тыя даследчыкі, якія, падобна, скажам, рускаму кнігазнаўцу і бібліяграфу XIX ст. П. Кепену, апісвалі скарынаўскае выданне 1525 г. у форме пераліку яго складных частак: «Псалтыр, Часасловец, Акафістнік, Шастадневец, Кароткія Святцы і Пасхалія» [гл.: 2, с. 433]. Сам Францыск Скарына, арыентуючыся на ўсходнеславянскага чытача, пабудаваў сваё выдан-не як «следаваны» Псалтыр, але падрабязна апісаў яго структуру. Таму гэтае пасляслоўе і пачынаецца словамі: «Пісаныя речі в сей малой подорожной книжке по ряду кратце положены суть. Наипервей Псалтырь зуполная... За Псалтырею песней десеть... Потом Часословець... і г. д.» [4, с. 100]. Слова «в сей малой подорожной книжке» служаць тут, на нашу думку, пазначэннем тыпу выдання: «подорожная книжка» — гэта і ёсць тое, што па-лацінску на-зывалася *liber viaticus*. Цікава, што на пераплёце капенгагенскага экзэмпляра скарынаўскага выдання (пра гэта паведамляе Я. Неміроўскі) прысутнічае наклейка з надпісам XIX ст.: «*Psalterium Davidov, Horologium etc. (lingua Albo-Rossica)*, edidit F. Skorina» [цыт. па: 2, с. 438]. Паводле структуры гэта прынамсі «Следаваны Псалтыр».

Такім чынам, словы Скарыны «в сей малой подорожной книжке» ніяк нельга атаясамліваць з рэальнай канкрэтнай назвай выдання. Пацвярджэнне гэтаму меркаванню прадстаўляе прадмова да выдання «Книга Нового Завета, в ней же наперед Псалтыр блаженнаго пророка и царя Давыда» (Еўе, 1611), апублікаваная У. Г. Кароткім у яго кнізе «Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны» (1991). У гэтай прадмове праваслаўныя братчыкі да-водзяць: «Их (книгі. — Ж. Н.-К.) ... выдати умыслили есмо приложивши до

каждое главы сумму речей в ней замкненных, тудеж тетроване, ведлуг порядку церковного справленное, ку тому святцы з указанем Апостолов и Евангелий, и Прокимны и иные речи людем подорожным до отправления набоженства пилно потребные» [3, с. 56–57]. Слова пра «речи людем подорожным», як і выраз «в сей малой подорожной книжке», указваюць тут на прызначэнне выдання, выразна акрэсліваюць яго адрасата.

Не прымаючы думку пра тое, што выданне Скарыны ўяўляе сабою «Следаваны Псалтыр», Я. Неміроўскі звяртае ўвагу на такое «прынцыповае адрозненне»: «Следаваны Псалтыр — літургічная кніга, якая выкарыстоўваецца пры набажэнстве ў храме. Як правіла, гэта тоўсты том вялікага фармату. Скарына ж прызначаў “Малую падарожную кніжку” для асабістага чытання, адсюль яе невялікі фармат». Далей, прыгадваючы тры выданні славянскага «Следаванага Псалтыра» з ліку так званых «сербуляў» (сербскіх старадрукаваных кніг), заўважае: «Усе тры Псалтыры надрукаваны ў чацвёртую долю аркуша. Але сярод выданняў Бажыдара Вукавіча ёсць невялікі па фармату томік, які мог паслужыць Францыску Скарыну непасрэдным узорам, калі ён думаў пра тое, якім павінна быць яго новае выданне» [2, с. 443]. Аднак нават Бажыдару Вукавічу нельга аддаць лаўры першаадкрывальніка «падарожнага брэвіярыя» кішэннага фармату. Так, у кнізе «Das Bistum Naumburg» чытаем: «Фармат наўмбургскіх брэвіярыяў вар’іруецца ад тамоў *in folio* ды *in quarto* да выданняў *in octavo*, якія сустракаюцца найчасцей» [7, с. 350]. Такім чынам, фармат у восьмую частку аркуша (менавіта так пазначаюць фармат так званай «Малой падарожнай кніжкі» Я. Неміроўскі і Г. Галенчанка) быў тыповым для выдання тыпу *liber viaticus*.

Такім чынам, як і ў многіх іншых выпадках, ствараючы свой богаслужбовы зборнік, Францыск Скарына аб’ядноўвае заходнюю і ўсходнюю кнігавыдавецкія традыцыі. Ён стварае «Следаваны Псалтыр», якога не ведаў каталіцкі Захад, але стварае яго на ўзор каталіцкіх выданняў тыпу *liber viaticus*, і гэты апошні момант якраз акцэнтуюць пасляслоўі. Як большасць пісьменнікаў не толькі XVI, але таксама XVII і XVIII стст., «Псалтыру» Францыск Скарына надае выключную ролю. Ён не склаў паэтычных пералажэнняў псалмоў, як, скажам, Іяган Мюліус з Лібенродэ, Ян Каханоўскі, Джон Мілтан або Сімяон Полацкі, але ў віленскі перыяд сваёй творчасці стварыў наватарскае, знігаванае адначасова з заходне-каталіцкай і ўсходне-праваслаўнай выдавецкімі традыцыямі, выданне на аснове «Псалтыра».

## Літаратура

1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры. XI — першая палова XVIII ст. / навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. — Мінск, 2003.
2. Немировский, Е. Л. Франциск Скорина: жизнь и деятельность белорусского просветителя / Е. Л. Немировский. — Минск, 1990.
3. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны / пад рэд. У. Г. Кароткага. — Мінск, 1991.
4. Скарына, Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына; уступ. арт., падрыхт. тэкстаў, камент., слоўнік А. Ф. Коршунава. — Мінск, 1990.
5. Францыск Скарына і яго час: энцыклапедычны даведнік / гал. рэд. І. П. Шамякін. — Мінск, 1988.
6. Bruchnalski, W. Jan Kochanowski / W. Bruchnalski // Alma Mater Vilnensis. Czasopismo Akademickie. — Zeszyt 9. — Wilno, 1930. — S. 5–30.
7. Das Bistum Naumburg / im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Geschichte bearb. von Heinz Wiessner (Germania sacra; N. F., 35: Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg; 1). — Berlin; New York, 1996. — XX. — 732 s.

## «БІВЛІА РУСКА»: КАНЦЭПТ «КНІГА» Ў ТВОРЧАЙ РЭФЛЕКСІІ Ф. СКАРЫНЫ

**К**ультура як «сістэма калектыўнай памяці і калектыўнай свядомасці... непазбежна з'яўляецца нейкай адзінай для дадзенага калектыву каштоўнаснай структурай... Ствараючы для сябе самой уласную мадэль, культура актыўна ўздзейнічае на працэс самаўладкавання, уладкоўвае сябе іерархічна, кананізуе і выключае тыя ці іншыя тэксты» [5].

Гэта, у прыватнасці, вельмі выразна бачна ў дачыненні да перакладчыцка-выдавецкай творчасці Францыска Скарыны, якая выбіваецца з усходнеславянскай кніжнай традыцыі не толькі сутнасна, г. зн. па тыпу творчай рэфлексіі (пра што ніжэй), але нават і вонкава-фармальна, бо за больш чым тысячагоддзе знаёмства славян з Бібліяй нікому, акрамя Скарыны, не прыйшло на думку «расчляніць» свяшчэнны тэкст, падзяліўшы яго на асобныя выданні.

У дадзеным выпадку гаворка, зразумела, не ідзе пра традыцыю карыстання так званымі лекцыянарнымі варыянтамі Св. Пісання: Псалтыром служэбнага тыпу (як простым, так і следаваным), г. зн. з тыпікарнымі заўвагамі і падзелам на парэміі, які, аднак жа, па складзе не адрозніваецца ад чэцяга; апракаснымі Евангеллем і Апосталам. Не тычыцца гэта і чэціх служэбных тэтраў і Апосталаў, якія пашыраюцца ва ўжытку з XIV ст. і маюць адпаведную разметку чытанняў, лекцыянарныя табліцы ў канцы і спецыяльныя артыкулы, дзе прыводзяцца неабходныя тлумачэнні, правілы літургічнага карыстання, рознага кшталту настаўленні, рэкамендацыя для прыватнага чытання, асобныя чытанні на розныя патрэбы і г. д. Практыка такога аб'яднання асобных кніг Пісання ў адным кодэксе распачынаецца ў культуры Slavia Orthodoxa як наступства ўздзеяння некалькіх фактараў (распаўсюджанне Іерусалімскага богаслужэбнага тыпікону, які дазваляў выкарыстоўваць замест апракасаў поўныя біблейскія тэксты з адпаведнай літургічнай разметкай; з'яўленне паперы, больш таннай і тонкай за пергамен, што давала магчымасць ствараць зборнікі вялікага аб'ёму; пераход да больш сціслага ў параўнанні з уставам паўустава, што таксама спрыяла павелічэнню колькасці тэкстаў у адным кодэксе і г. д.).

Вядома, што менавіта богаслужэбны тып быў «адзіна поўным функцыянальным тыпам тэксту Св. Пісання ў славян на працягу сярэднявечча... з яго непасрэдна пачалася гісторыя пісьма і хрысціянскай Царквы ў славян... Літургічная практыка... была для прыхаджан асноўным і звычайна адзіным спосабам знаёмства з тэкстам Св. Пісання. Хатняе чытанне не магло быць распаўсюджана колькі-небудзь шырока, ва ўсякім выпадку яно не магло сапернічаць з богаслужэннем у гэтых адносінах. Для праваслаўных служэбны

тып з'яўляўся асноўным рэпрэзэнтантам Св. Пісання. Рукапісы служэбнага тыпу, асабліва напрасвольныя Евангеллі, уключаліся ў лік галоўных храмавых светынь» [1].

Што да іншых, старазапаветных, біблейскіх кніг, то і яны ў культуры праваслаўнага славянства ніколі не існавалі асобна, а заўсёды ўтваралі пэўныя зборнікі. У сваім чэцім варыянце на ўсходнеславянскіх землях былі распаўсюджаныя: Пяцікніжжа (уключала Быццё, Зыход, Лявіт, Другазаконне, Лічбы), Палея (у паўднёваславянскай традыцыі Васьмікніжжа) і зборнікі, у якія ўваходзілі кнігі Ісуса Навіна, Суддзяў, Руф і Царстваў<sup>1</sup>. Некаторыя іншыя кнігі Бібліі — так званыя кнігі Прамудрасці — уваходзілі ў зборнікі больш-менш трывалага складу, якія ўключалі Эклезіяст, Песню Песняў, Прытчы, Сіраха, радзей Іова, а яшчэ Менандра — збор афарызмаў язычаскіх мудрацоў, і раз-пораз — Апакаліпсіс. Асобным зборам бытавалі кнігі прарокаў, але такога кшталту зборнікі былі, як правіла, тлумачальнымі; у выніку выдалення тлумачэнняў склаўся чэці варыянт Прарокаў, але адбылося гэта даволі позна, і зноў-такі гэта былі не асобныя кнігі прарокаў, а пэўны збор кніг [1].

Вяртаючыся да Скарыны, згадаем, што ён выдаваў старазапаветныя кнігі паасобку і менавіта для прыватнага чытання. Такім чынам, выдавецкая праграма ўсходнеславянскага першадрукара не адпавядала традыцыі тыражавання біблейскіх тэкстаў у культуры Slavia Orthodoxa, для прадстаўнікоў якой ён прызначыў сваю «Бівлію руску». Між тым стаўленне да Свяшчэннага Пісання ў хрысціянскай культуры з'яўляецца, як паказвае вопыт літаратуразнаўчых і культуралагічных даследаванняў, ледзь не самым дакладным крытэрыем для вызначэння спосабу светаўспрымання і характару творчай рэфлексіі пэўнага мастака. Па назіранні В. В. Бычкова, «з'яўленне ўласна хрысціянскай літаратуры, асабліва кананічнай новазапаветнай, было тым духоўным ядром, якое стала асноўным прадметам даследавання хрысціянскіх мысляроў. У той жа час яно аказалася і апошнім крытэрыем сапраўднасці такога даследавання, г. зн. поўнай, усёахопнай, у сабе замкнёнай асновай сістэмы мыслення» [2, с. 25]. Таму менавіта спосаб і шчыльнасць далучанасці мастака да «сістэмы мыслення», зададзенай Св. Пісаннем, выразна, як нішто іншае, выяўляюць яго духоўнае аблічча, яго стаўленне да творчасці ў самым шырокім абсягу — ад *scribo Dei* да *scribo mei* — і, між іншым, ступень «уклучанасці» ў дадзеную культуру і «паразумеласці» з яе носбітамі. Бо культуратворчы

---

<sup>1</sup> У паўднёваславянскай традыцыі размеркаванне кніг Старога Запавету па асобных зборніках было іншым: Васьмікніжжа, альбо Палея (уключала Пяцікніжжа, кнігі Ісуса Навіна, Суддзяў, Руф) і Царстваў. У асобных выпадках гэтыя два зборнікі маглі аб'ядноўвацца ў адзін; такая сукупнасць 12 гістарычных кніг служыла ва ўсходнеславянскай культуры асновай для хранаграфічных кампіляцый тыпу Іудзейскага хранографа, дзе да іх нярэдка далучалася кніга Эсфір, невядомая паўднёваславянскаму пісьменству [1].

працэс паўстае «як працэс параджэння новых фраз на пэўнай “мове” і прачытання іх грамадскім адрасатам (соцыумам). Адпаведная “мова”, з аднаго боку, аб’ядноўвае дадзены соцыум, абумоўліваючы магчымасць камунікацыі між яго прадстаўнікамі... З другога боку, яна (“мова” культуры. — Л. Л.) уладкоўвае саму інфармацыю, абумоўліваючы адбор значных фактаў і ўстанаўленне пэўнай сувязі між імі: тое, што не апісваецца на гэтай “мове”, як быццам увогуле не ўспрымаецца грамадскім адрасатам, проста выпадаючы з яго поля зроку» [5]. У выпадку ж, калі адрасант і адрасат карыстаюцца рознымі «мовамі», могуць узнікаць нават «канфліктныя, кантраверсныя сітуацыі... якія дэманструюць увогуле неадэкватнае ўспрыманне тых самых падзей» [5].

«Рэвалюцыйнасць» і выбітнасць Скарынавай «Бівліі рускай» у кантэксце сучаснай яму «рускай» культуры Вялікага Княства Літоўскага выяўляецца не толькі ў форме выдання біблейскіх тэкстаў, але і ў разуменні Скарынам спецыфічнага ў «мове культуры» Slavia Orthodoxa канцэпту «кніга», чыя аўтэнтычная семантыка цяпер амаль сцёрлася.

У кірыла-мяфодзіўскай традыцыі лексема, якой перадаецца згаданае паняцце, мае форму *pluralia tantum* — «к<sup>т</sup>нныг<sup>ы</sup>», што толькі часткова тлумачыцца сучаснымі значэннямі паняцця «кніга»<sup>1</sup> (заўважым, адзіночнага ліку!) і разам з тым дазваляе вызначыць семантычнае ядро гэтай лексемы ва ўсходнеславянскім сярэднявеччы. Яна азначала непадзельны і разам з тым незлучальны ўстойлівы комплекс зафіксаваных пісьмовым спосабам твораў (адсюль і *pluralia tantum*), прасякнутых адзіным сэнсам, надзеленых адзінай функцыяй і створаных адзіным аўтарам — Богам. Калі ж узнавіць цалкам страчаную ў сучаснай культурнай свядомасці сувязь царкоўнаславянскага «к<sup>т</sup>нныг<sup>ы</sup>» са старажытнагрэчаскім «βιβλία» (форма множнага ліку назойніка βιβλος — кара папіруса, папера з папіруса, світак з пісьмёнамі), то зробіцца відавочнай тоеснасць паняццяў «к<sup>т</sup>нныг<sup>ы</sup>» (*plur. tant.*), «Пісанне»<sup>2</sup> і «Біблія» ў сярэднявечным пісьменстве Slavia Orthodoxa. Вельмі паказальны ў гэтым сэнсе фрагмент з Ізборніка 1073, дзе называецца Аўтар біблейскіх кніг: усе яны «Господа единого мудрааго речи суть».

Такое стаўленне да тэкстаў Свяшчэннага Пісання выразна дэманструе іканаграфія апостала-евангеліста Іаана, сімвалічнай асновай якой з’яўляецца менавіта ідэя своеасаблівай трансляцыі дабрадару, калі Логас-Слова наўпрост уваходзіць у Пісанне, вербалізуючыся праз творчую свядомасць «любімага вучня» Богага (Ін. 13:23) у свяшчэнны тэкст. Кампазіцыя гэта, вядомая з X ст.,

---

<sup>1</sup> Пар.: адзін з магчымых варыянтаў паходжання гэтага слова з праінд.-еўрап. мовы: прыстаўка \*kьp- + корань \*ig- < \*jug- (\*ieug-) = ‘злучаць, звязваць’, што і надае значэнне ‘знітаваныя аркушы’ [6, с. 204].

<sup>2</sup> Свяшчэннае Пісанне ў цэлым абазначалася ў старажытнагрэчаскай яшчэ як *αι γραφαι* (*plur.*), калькай якога ў царкоўнаславянскай было «боуқы» (*plur. tant.!*). Ужытае ў адзіночным ліку, яно звычайна абазначала пэўныя вершы Пісання.

з'явілася ва ўваходных мініяцюрах рукапісных Евангелляў і пасля часта замяняла традыцыйную выяву Іаана, дзе апостал сядзіць і піша.

Літаратурнай крыніцай гэтай кампазіцыі з'яўляецца ранневізантыйскі апокрыф «Хаджэнне Іаана Багаслова», які прыпісваецца св. Прохару — вучню апостала Іаана і аднаму з сямі першых дыяканаў Іерусалімскай царквы. Прохар суправаджаў настаўніка ў яго вандраваннях, у тым ліку і падчас прабывання таго на в. Патмас. Як распавядае «Хаджэнне», апостал з Прохарам падняліся на пустынную гару, дзе тры дні пасціліся і маліліся. Напрыканцы трэцяга дня загрымеў гром, бліснула маланка і гара затрэслася. Прохар ад страху ўпаў на зямлю; Іаан падняў яго, пасадзіў побач і загадаў запісваць усё, што той ад яго пачуе. Пасля гэтага Іаан зноў памаліўся, а потым пачаў дыктаваць «На пачатку было Слова» і далей, і дыктаваў два дні і шэсць гадзін... Падобным чынам, трохі пазней, праддыктаваў апостал Прохару і Аб'явенне: пасля 10 дзён жорсткага посту Іаан пачуў: «Пацярпі яшчэ 10 дзён без харчавання, і будзе табе аб'явенне шмат чаго вялікага». І праз 10 дзён анёлы Божыя сышлі да яго і паведамілі яму шмат невымоўнага. А калі Прохар вярнуўся да настаўніка, той паслаў яго па чарніла і пергамен і потым два дні дыктаваў тое, што пачуў і ўбачыў ад анёлаў, а Прохар запісваў...

У візантыйскай традыцыі існавала два варыянты выявы: у больш ранняй версіі (XI–XIV стст.) Іаан Багаслоў стаіць сярод скал поруч з вучнем, які піша пад яго дыктоўку. У Палеалагаўскую эпоху прэваліруе кампазіцыя, дзе Іаан і Прохар сядзяць на фоне пячэры. Евангеліст рэзка адварнуўся ад вучня і глядзіць уверх, на выяву сегмента неба з залатымі промнямі, адкуль з'яўляецца рука, якая благаслаўляе, — старажытны сімвал трыадзінага Бога; ад рукі выходзяць тры промні — сімвалічнае выяўленне дабрадару, праз які апосталу даецца веданне і разуменне богадухнавеннага тэксту Евангелля. Левая рука Іаана паднесена да вуха, указваючы на пільную ўвагу апостала і яго імкненне не прапусціць ніводнага слова з дабрадатнага адкрыцця; правая — дакладна паўтарае жэст благаслаўлення, скіраваны на гэты раз да тэксту ў руках Прохара, як сімвалічнае выяўленне непасрэднай перадачы-вербалізацыі таго, што праддыктавана Богам, у літары і словы запісанага...

Адносіны да тэкстаў Св. Пісання як менавіта адзінага твора адзінага Аўтара дакладна выяўлены ў славянскіх першанастаніўнікаў, прынамсі ў т. зв. «Прогласе» («Пригласие святоумоу Евангелию») св. Кірыла: «... Тако доуша всяка опадаетъ, Жизни Божия не имушти до века, егда **словесе Божия** не слышитъ... **Нази бо вьси бес кънигъ языци**, братися не могуште без оружия съ противъникомъ доушъ нашихъ... Тврѣдо ныня оружие имуште, еже ковьтъ **кънигы Господня...**» [цыт. па: 4, с. 33–36]).

Тое ж стаўленне да тэкстаў Свяшчэннага Пісання захавалася і ў пазнейшай культуры арэалу Slavia Orthodoxa. Вось адпаведныя кантэксты: «Святыи Константин Философ, нарицаемый Кирил, ть и нам **писмена** (азбуку. — *Л. Л.*) **сотворил и книги** (Св. Пісанне. — *Л. Л.*) **преложил**; и Мефодий, брат

его, епископ Моравский) («Сказанне аб пісьменах» чарнарызца Храбра»); «Мефодии же посади 2 попа скорописца зело и **предложи вся книги** исполнь от гречьска языка въ словенеск» (Лаўр. 898); «...крещена бысть земля болгарьска, и **предложиша книги** от греческаго языка на словенский язык Кирилл Философ с Мефодием» («Хронограф 1493», арк. 439 б); «Ярослав любя церковныя оуставы... и **книгамъ прилежа**, почитая часто, в день и въ нощи» (Ипац. 1037); «дѣло законное мѣни **чтєние книжное**: егда бо умь съ языкъмъ кѣто хочеть исцѣлити, то **въ книги вѣину да зрить**», «...еретикъ чловѣкъ отъвраштяти ся, **книгы прѣданыя почитати**, а въ сѣкръвенныя отинудь не приницяти» («Изборник 1076»); «кто бо постражеть болезнью тою, яко же **книги глаголють**, тѣло его мучиться, а душа его спасеться» (Ипац. 1174); «вся земля поплєнена бысть... еже **притьчею глаголють книги**, не оставлєшюся камень на камени» (Ипац. 1221); «**розъгнуувъ же книги** и выняса емоу пророчество Исаино» (Ипац. 1276) і г. д.

У гэтым сэнсе вельмі паказальна, што і сам тэрмін «Біблія» распаўсюдзіўся ва ўсходнеславянскай культуры акурат тады, калі паняцце «кнігі» (менавіта ў форме *pluralia tantum*) страціла свае спецыфічныя аб'ём і змест, пачало ўжывацца як у адзіночным, так і ў множным ліку і насамрэч абазначаць сшытыя ў адзін пераплёт аркушы паперы альбо пергамену з нанесеным на іх тэкстам — няважна, якога зместу.

І менавіта ў такім, пераствораным, другасным сэнсе разумее гэтае паняцце Ф. Скарына: «**Бивлія** греческим языком по-русски **сказуется Книги**...», — піша ён у «Прадмове да поўнай Бібліі». Так, Скарына быццам бы ведае, што грэчаскае «Бівлія» перакладаецца на рускую мову як «кнігі», але, здаецца, у грэчаскай мове ён не адрознівае множны лік (*βιβλία*) ад адзіночнага (*βιβλος*), бо адразу, пацвярджаючы сваё меркаванне цытатай, «удакладняе»: «Тако убо святыи Матфеи починаеть Христово благовествование: **Бивлос** генезеос Исус (адпаведна грэчаскаму тэксту, трэба было б ужыць форму «Ису»). — *Л. Л.*) Христу, то есть по-русски Книга родства Исус Христова. А можете тым імемь называти **вси книги Ветхаго и Новаго закону** для достоинства его, понеже **Бивлія** зуполна все то в себе замыкаеть».

Як бачна, абедзве формы — і «Бивлія», і «Бивлос» — ён інтэрпрэтуе як формы множнага ліку, а не *pluralia tantum* і *sing.* адпаведна. І гэта сведчыць пра тое, што Біблія ў сьвядомасці Скарыны — не больш як звод разнастайных кніг, не звязаных адзіным аўтарам і адзінай мэтай. Хутчэй наадварот, Скарына ўказвае на розныя мэты і розныя прадметы выяўлення ў розных біблейскіх кнігах, як тое вынікае і з яго славутай прадмовы да «зуполнай Бібліі»: «...Ту науčenje седми наук вызволенных достаточное. Хощєши ли умєти *граматику*... найдєши в зуполной Бивліи, Псалтыру, чти єє. Пак ли ти ся любить разумєти *логику*... чти книгу светого Иова или Послания светого апостола Павла. Ащє ли жє помыслиши умєти *риторику*... чти книги Саломоновы... Восхощєши ли пак учитися *музики*, то єст певници, премножество стихов и

песней светых по всей книзе сей знайдеш. Любо ли ти ест умети *аритметику*... четвертыи книги Моисеевы часто чты. Пак ли же имаши пред очима науку *геометрию*... чты книги Иисуса Наувина. Есть ли *астрономии* или звездочеты — найдеш... во Иисусе Наувине... во книгах Царств... во светом Еувангелии... Аще ли же кохание имаши ведати *о военных а о богатырских делех*, чты книги Судей или книги Махавеев, более и справедливее в них знайдеш, нежели во Александрии или во Трои. Пак ли же вократце сведати хощеши много тысецей лет *летописець*, чты книги Паралипомена... Потребуеши ли *науки и мудрости добрых нравов*, часто прочитай книги Иисуса Сирахова а Притчи Саломоновы...» [3, с. 8–9].

Новае стаўленне да Бібліі асабліва бачна, калі параўнаць гэтыя Скарынавы развагі з магчымай іх крыніцай — згаданай вышэй, знешне падобнай, але па сутнасці, па сэнсе процілеглай сентэнцыяй з Ізборніка 1073: «Аште бо повестныя хоштеши почитати, имаши цесарския кънигы, аще ли хытростыныя и творитвныя, то имаши пророкы, Иова, Притьчыника... яко Господа единого мудраго речи суть» (арк. 204), дзе асобныя біблейскія кнігі выразна аб'яднаныя перакананнем пра агульнага іх Аўтара.

Не адрозніваючы грэчаскія формы адзіночнага і множнага ліку, Скарына працягвае: «О сеи книзе пишеть евангелиста, наперстникъ Христов во узъявлении своемъ, глаголя: И видехъ во десници сядящего на престоле книги, написаны внутри изовнутрь (Ап 5, 1)...», маючы на ўвазе, як вынікае з кантэксту, менавіта Біблію. Між тым Іаан Багаслаў гаворыць зусім пра іншую кнігу — у грэчаскім тэксе, як і ў царкоўнаславянскім, тут цалкам слухна ўжыта форма адзіночнага ліку: «Καὶ εἶδον... βιβλίον...», «И видехъ... книги...». Адпаведна традыцыйным тлумачэнням гэтага фрагмента, гаворка ў ім ідзе пра «Боскую кнігу (альбо, дакладней, світак) лёсаў»; крыніцай жа яго лічыцца кніга прарока Іезекііля: «И ўбачыў я, і вось, рука працягнутая да мяне, і вось, у ёй кніжны світак. И Ён разгарнуў яго перада мною, і вось, світак спісаны знутры і звонку, і напісана на ім: плач, стогн, і гора» (Іез 2, 9–10).

«Кніга», згаданая ў Ап 5, 1, якую Скарына неправамерна атаясамлівае з Бібліяй, часта асацыюецца таксама і з «Кнігай жыцця», назва якой, як мяркуецца, звязана з радаводнымі спісамі (гл. Быц 5, 1; Неем 7, 5, 64; 12, 22; Іез 13 і г. д.). Падобна да таго, як у радавод уносяцца імёны ўсіх членаў роду (як і ў радаводзе, з якога пачынаецца згаданае Скарынам Евангелле ад Мацвея), Бог захоўвае імёны ўсіх, хто толькі жыве на зямлі (Пс 138:16), у першую чаргу — імёны праведнікаў (Пс 68, 29; Ап 13, 8; 17, 8; 21, 27), каб аддаць ім належнае (Лк 10, 20; Флп 4, 3 і інш.); грэшнікі ж будуць выкраслены з «Кнігі жыцця» і загінуць для вечнасці (Зых 32, 32 і далей; Пс 68, 29; Ап 3, 5)...

Такім чынам, рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць Ф. Скарыны дэманструе творчую рэфлексію, якая адносіцца да «культурнага коду», вельмі адрознага ад таго, які быў уласцівы тагачаснай культуры «простых посполітых» людзей; і гэта, думаецца, было галоўнай прычынай таго, што выданне «Бібліі рускай»

не мела шырокага попыту сярод праваслаўнага насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага.

## Скарачэнні

Іпац. — Іпацьеўскі летапіс

Лаўр. — Лаўрэнцьеўскі летапіс

## Літаратура

1. Алексеев, А. А. Текстология Славянской Библии / А. А. Алексеев. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1999 // [http://krotov.info/library/01\\_a/le/kseev.htm](http://krotov.info/library/01_a/le/kseev.htm). — Дата доступу: 10.04.2012.
2. Бычков, В. В. Византийская эстетика/ В. В. Бычков. — М.: Искусство, 1977. — 200 с.
3. Скорина, Ф. Предисловие ко всей Библии / Ф. Скорина // Біблія: Факс. ўзнаўленне Бібліі, выд. Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гадах: у 3 т. / прадмова А. Л. Петрашкевіч; адк. рэд. С. В. Кузьмін. — Мінск: БелСЭ імя Петруся Броўкі, 1990. — Т. 1.
4. Топоров, В. Н. Святость и святыне в русской духовной культуре / В. Н. Топоров. — М.: «Гнозис» — Школа «Языки русской культуры», 1995. — Том I: Первый век христианства на Руси. — 875 с.
5. Успенский, Б. Семиотика истории. Семиотика культуры // [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/Culture/Ysp/03.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/03.php). — Дата доступу: 3.04.2012.
6. Этимологический словарь славянских языков / под ред. О. Н. Трубачева. — Т. 13. — М.: Наука, 1987.

## АДРАСАТЫ Ў ВЫДАННЯХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ І ЯГО ПАСЛЯДОЎНІКАЎ

**В**ынаходніцтва кнігадрукавання стала адным з важных фактараў, якія ў XVI–XVII стст. істотна паўплывалі на развіццё культуры і пашырэнне асветы на славянскіх тэрыторыях. Вельмі хутка друкаваная кніга стала новым прадметам матэрыяльнай культуры, які дзякуючы сваёй масавасці, даступнасці і адноснай таннасці ператварыўся ў асноўны сродак духоўнага ўзбагачэння і крыніцу адукацыі тагачаснага грамадства.

Кнігадрукаванне на ўсходнеславянскіх землях у першую чаргу звязваецца з імем Францыска Скарыны. Перакладчык, пісьменнік, філосаф-мысліцель, гуманіст і асветнік, Скарына аказаў значны ўплыў на развіццё многіх сфер культуры. Творчасць славутага палачаніна стала прыкладам для дзейнасці цэлага шэрагу яго паслядоўнікаў: Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Кузьмы і Лявона Мамонічаў, Мялеція Смятрыцкага і іншых. Праца на ніве кнігадрукавання аб'ядноўвае гэтых розных паводле веравызнання і творчай накіраванасці асоб у адзін шэраг друкароў-асветнікаў. Тым не менш, нягледзячы на агульнасць задач, адрасаты выданняў і, адпаведна, функцыянальнае прызначэнне тэкстаў істотна адрозніваліся.

Паколькі большасць кірылічных друкаваных выданняў XVI–XVII стст. уяўлялі сабой стандартныя рэлігійныя тэксты, прызначаныя для набажэнства ў царкве альбо чытання дома, то пра канкрэтную адрасаванасць гэтых кніг можна меркаваць толькі са слоў саміх выдаўцоў. Такімі элементамі, якія фіксавалі аўтарскія думкі і з'яўляліся непасрэдным сродкам зносін з чытачом, былі часткі прадмоўна-пасляслоўнага комплексу. У. Г. Кароткі ў складзе гэтага комплексу вылучае эпіграму, прысвячэнне, прадмову і пасляслоўе [2, с. 8]. Эпіграмы і прысвячэнні вырашалі праблему ўзаемаадносін паміж выдаўцамі і мецэнатамі — фундатарамі, якія апекавалі асветнікаў, выдаткоўвалі сродкі на друкаванне або заказвалі выданне пэўных кніг. А элементамі, якія звязвалі трыяду аўтар—кніга—чытач, былі прадмовы і пасляслоўі.

Францыск Скарына паспеў выдаць 25 (гэта «Псалтыр», 22 кнігі Бібліі, «Малая падарожная кніжка» і «Апостал») з 27 падрыхтаваных кніг (кніга «Прарокаў» і «Параліпаменон» таксама былі перакладзены Скарынам, але па нейкай прычыне не выйшлі [4, с. 375]). І ў прадмове ці пасляслоўі амаль да кожнай з іх выдавец канстатаваў: «...казал есми тиснути книгу... рускым языком богу ко чти и людем посполитым к научению» [4, с. 29]. Ужо зыходзячы з гэтых радкоў, можна меркаваць пра ідэйную аснову і творчую скіраванасць дзейнасці Скарыны, характар якіх прадвызначыў той час, калі друкар жыў і працаваў.

У еўрапейскай гісторыі гэты перыяд вядомы як эпоха гуманізму. У цэнтры гуманістычнай этыкі знаходзіўся чалавек і праблема яго зямнога прызначэння, выхавання і маральнага ўдасканалення. Мастацтва і навука таго часу таксама арыентаваліся на чалавечую асобу, у выніку чаго ўзнік новы тып культуры, пераважна свецкай па сваім характары. Яшчэ адной выразнай асаблівасцю эпохі было імкненне да набывання і распаўсюджвання ведаў, адукацыі, цікавасць да нацыянальных моў, а таксама філалагічнае вывучэнне антычных і біблейскіх тэкстаў. З мэтай пашырэння асветы і маральнага ўдасканалення чалавека гуманісты і стваралі пераклады Бібліі, якая, працягваючы заставацца духоўнай кнігай, становіцца такім чынам яшчэ і свецкі актуальнай і цікавай.

Што датычыцца нашага земляка, то яго філасофска-эстэтычныя погляды ўяўлялі сабой своеасаблівы сінтэз сярэднявечна-хрысціянскіх і рэнесансна-гуманістычных ідэй. У аснове яго разумення свету ляжаў тэалагічны прынцып, таму традыцыйна друкар прысвяціў свае выданні ў першую чаргу «ко чти и к похвале створителю, спасителю, утешителю богу в троице единому» [3, с. 37]. Аднак пад уплывам адраджэнскага антрапацэнтрызму галоўнай каштоўнасцю Скарына лічыў чалавека, таму адрасаваў свае кнігі менавіта «людem», і пры гэтым канкрэтызаваў: «простым посполитым» [3, с. 37] — гэта значыць свецкім, мірскім, не духоўным асобам, што само па сабе было досыць незвычайным. Ужо ў адным з першых выданняў у «Предъсловию доктора Франъиска Скорины с Полоцька во всю Бивлию рускаго языка» аўтар тлумачыў, што свясчэнныя тэксты ўяўляюць сабой кнігі, «написаны... внутрь» [3, с. 8] — гэта значыць утрымліваюць сакральныя веды, спасцігнуць якія можа толькі духоўная асоба; але тут жа дадаваў, што «написаны теж и зовнутрь, понеже не только докторове а люди вченые в них разумеють, но всякий человек простой и посполитый, чтучи их или слушаючи, может поразумети, что ест потребно к душному спасению его» [3, с. 8–9]. Падкрэсліваючы ўнікальнасць біблейскіх твораў, друкар сцвярджаў, што чытаць, разумець, чэрпаць адтуль для сябе веды і духоўны спажытак могуць не толькі тэалагічна дасведчаныя людзі, але і свецкі чалавек: «... тако младенцем и людем простым ест наука, учителем же и людем мудрым — подивление. Яко река дивная мелка — по ней же агнецъ брести можетъ, а глубока — слон убо пливати мусить» [3, с. 9]. Такім чынам, як сапраўдны асветнік, арыентаваны на пашырэнне навукі і адукаванасці, выдавец лічыў Біблію той універсальнай кнігай, якая з'яўляецца крыніцай сакральных ведаў і таінстваў для царкоўнікаў, а сродкам пашырэння светапогляду, самаадукацыі і самаўдасканалення — для ўсіх астатніх людзей. І адрасаваў свае выданні Францыск Скарына не святым айцам, а ў першую чаргу «людem простым посполитым к пожитку и ко размножению добрых обычаев, абы, научившись мудрости, добре живучи на свете, милостивого бога хвалили» [3, с. 37]. У дачыненні да «Малой падарожнай кніжкі» можна адзначыць, што ўжо сам фармат выдання, зменшаны для зручнасці карыстання, і яго тып выразна сведчаць пра функцыянальную

прадвызначанасць кнігі. Такім чынам, Скарынавы выданні на той час былі з'явай неардынарнай, бо прызначаліся не для набажэнства і выкарыстання ў царкве, а менавіта для дамашняга чытання. Гэтым самым мысліцель, паводле выразу С. А. Падокшына, «абвясціў права індывіда на адносна незалежнае вытлумачэнне біблейскіх тэкстаў; вылучыў палажэнне аб здольнасці чалавека дасягнуць ідэалу пры дапамозе індывідуальных намаганняў, без царкоўнага асвятчэння; пастуліраваў неабмежаванае права чалавека на пазнанне і творчасць» [1, с. 23]. У гэтым думкі Скарыны былі сугучныя ідэям рэфарматараў, што наогул адмаўлялі пасрэдніцтва царквы ў зносінах чалавека з Богам. У «гусіцкай ерасі», як вядома, абвінавачвалі і самога Скарыну. Але прадмовы друкара настолькі верацярпімыя і нават надканфесійныя, што зыходзячы з іх тэкстаў наогул немагчыма адзначна сказаць, якія рэлігійныя прырытэты меў асветнік. Прысвячаючы кнігі ўсім «простым», свецкім людзям, Скарына сам не абмяжоўваў іх канфесійнай прыналежнасці. Наадварот, у шэрагу твораў («Предсловіе доктора Франциска Скорины с Полоцька во всю Бивлию рускаго языка», «Предсловіе доктора Франциска Скорины с Полоцька в книги “Суддзяў Израилевых”» і інш.) ён, звяртаючыся да патэнцыяльнага чытача, піша агульна «мы, хрестиане» [3, с. 11]. А ў прадмове да «Іаковлева соборнага послания» аўтар, кротка пераказваючы змест кнігі, заўважае: «Іаков, апостол Иисус Христов, ... пишет сие послание ко всем верующим во Христа различными заповедьми, наставляя нас всех хрестиан» [3, с. 185]. Відавочна, падобныя мэты ставіў перад сабой і Францыск Скарына, калі наладжваў друкарскую справу.

Выдавецкую дзейнасць гуманіста-асветніка працягнулі прадстаўнікі пратэстанцкага веравучэння Сымон Будны і Васіль Цяпінскі. Рэфармацыя на нашых землях суіснавала адначасова з Адраджэннем, больш таго, як адзначае С. А. Падокшын, «ва ўсходнеславянскім рэгіёне мы маем справу з узаемапранікненнем Рэфармацыі і гуманізму» [1, с. 53]. Рэфарматары гэтак, як і Скарына, ставілі перад сабой асветніцкія мэты. Паколькі пратэстантызм быў вучэннем, арыентаваным на індывідуальную свядомасць чалавека, і сцвярджаў, што для спасціжэння боскай ісціны не патрэбна пасрэдніцтва царквы, то той крыніцай, дзе вернік шукаў сапраўдны змест адкрыцця і шлях да выратавання і вечнага жыцця, маглі быць толькі кнігі Свяшчэннага Пісання. Таму перад ідэолагамі і прапаведнікамі рэфармацыйнага руху паўставала задача зрабіць Біблію максімальна масавай і даступнай, што паспяхова можна было ажыццявіць з дапамогай кнігадрукавання. Аднак, сцвярджаючы прынцыпы рэлігійнай свабоды і індывідуальнага асэнсавання біблейскіх тэкстаў самім чалавекам, выдаўцы лічылі сваім абавязкам накіраваць яго думкі ў правільнае рэчышча, таму ў прадмовах да кніг не толькі тлумачылі і каментавалі незразумелыя для чытача месцы, але і закраналі пытанні, што значна выходзілі за межы зместу кнігі. Напрыклад, разважалі над праблемай узаемаадносін царквы і паствы, выказвалі непакой, выкліканы занябданнем

справдечных культурных і моўных традыцый. Гаворка з чытачом у гэтых выпадках прымала больш прыватны характар. Сымон Будны, Мацвей Кавячынскі і Лаўрэнцій Крышкоўскі ў прадмове да нясвіжскага «Катэхізіса» 1562 г. прызначалі сваю кнігу, як і Скарына, «...для простых людзей языка руского» [2, с. 24], але звярталіся да чытача непасрэдна і асабіста словамі «взлюбленный мой брате» [2, с. 28]; Васіль Цяпінскі ў прадмове да «Евангелля» адрасуе кнігу «побожным читолником» [2, с. 36], даволі па-свецку звяртаючыся да чытачоў «зацные панове» [2, с. 35].

Не менш цікавым уяўляецца і выданне заблудаўскага «Евангелля вучыцельнага» 1569 г. У прадмове, падпісанай імем самога Рыгора Аляксандравіча Хадкевіча, дзяржаўнага дзеяча і мецэната, гаворыцца, што адрасуецца кніга «на поучение христоименитым людем ко исправлению душевному и телесному» [2, с. 29]. Сутнасць гэтых слоў раскрываецца ніжэй, калі аўтар піша пра тое, што «в нынешний мятеж мира сего... крестьянстии людие новыми и различными учении в вѣре поколебашася и мнѣнием своим разсверепѣша и от единого согласія в вѣре живущих отвратишася» [2, с. 31]. Як вынікае з гэтых слоў, праваслаўнага князя непакоіла сітуацыя ўзрастаючай папулярнасці рэфармацыйных ідэй, падтрыманых на нашых землях ледзь не самымі ўплывовымі асобамі, а таксама множанне друкаваных кніг, што прыцягвалі на бок пратэстантаў усё большую колькасць вернікаў. Такім чынам, выданне заблудаўскага «Евангелля» было своеасаблівым адказам праваслаўных на распаўсюджанне на тэрыторыі ВКЛ пратэстанцкага веравучэння. У сваёй прадмове аўтар уздымае праблему адыходу людзей ад «ісціннай веры» і прысвячае выданне не праведным вернікам, але «заблудшым душам», гэта значыць перайшоўшым у пратэстантызм асобам: «...не пріидох призвати праведных, но грѣшных покаяніе. И не требуют здравіи врача, но болящии» [2, с. 31–32]. Аўтар прадмовы нібыта вядзе з будучымі чытачамі сардэчную размову, называючы апошніх «любиміи крестьянстии человекы» [2, с. 31] або «любиміи» [2, с. 32]. Падобныя звароты падкрэсліваюць новазапаветны дух прадмовы: пазбаўленая якіх-небудзь пагроз Богага пакарання няверным і прасякнутая пафасам любові і ўсёдаравання да тых, хто памыліўся, яна мякка, але пераканаўча запрашае адступнікаў вярнуцца да праваслаўнай веры.

На змену Адраджэнню і Рэфармацыі прыйшла эпоха Контррэфармацыі, вядомая ў айчынай гісторыі не толькі вяртаннем чалавека да цэласнага тэалагізаванага светапогляду, але і актыўным распаўсюджваннем каталіцызму. Створаны Папам Рымскім спецыяльна для змагання з рэфармацыйнымі плынямі, пры спрыяльным апекаванні вярхоўнай улады Рэчы Паспалітай, ордэн езуітаў настолькі хутка пачаў пашыраць сферы свайго ўплыву, што ў недалёкім часе фронт процістаяння праваслаўных і каталікоў з пратэстантамі радыкальна перамясціўся, развёўшы па розныя бакі царкву і касцёл. Узнікненне ўніяцтва і пераход у новае веравызнанне часткі праваслаўнага духавенства на чале з мітрапалітам Рагозам яшчэ больш абвастрылі абстаноўку. Старонкі

літаратурных твораў становяцца форумам для прапаганды тэалагічных ідэй, што дае пачатак гарачай рэлігійнай палеміцы. З гэтага часу тэксты прадмоў да богаслужбовых кніг набываюць заостранасць, асноўнай мэтай выдання для друкароў становіцца не асвета, а доказ і абгрунтаванне правільнасці і ісціннасці сваёй веры. Для гэтых твораў абагульнены зворот да ўсіх хрысціян быў, зразумела, непрымальным, таму ў «Апокрисисе» Хрыстафор Філалет адрасатам падкрэслена называе «греческое релѣи люди» [2, с. 49] і звяртаецца да чытача не інакш, як «чительнику ласкавый» [2, с. 47]. Для выданняў брацкіх друкарняў («Книга Нового Завѣта» 1611 г., «Діоптра» 1612 г., «Анфологион» 1613 г., «Новый Завѣт» 1623 г.) характэрным з’яўляецца этыкетны зворот «взлюбленныи о Христвѣ братія и честныи господіе!» [2, с. 58, 63, 64]. Акрамя таго ў прадмове да «Діоптры» знаходзім таксама выразы «вожделеннѣйшій читателю» і «любовный читателю» [2, с. 61–62], а ў віленскім «Новым Завѣте» 1623 г., напрыклад, «чительнику ласкавый» [2, с. 88]. Манахі Куцеінскага манастыра, пускаючы ў свет «Гісторію», ў першую чаргу адрасавалі сваю кнігу «благочестивому и набожному» праваслаўнаму чытачу [2, с. 92], хаця з’яўлялася яна, па сутнасці, своеасаблівым адказам на аднайменнае выданне Пятра Скаргі — аднаго з ініцыятараў Берасцейскай уніі.

Прааналізаваўшы прадмовы да друкаваных кніг XVI — першай паловы XVII ст., можна прыйсці да высновы, што выбар адрасата знаходзіўся ў прамой залежнасці ад гісторыка-палітычных і культурных умоў развіцця грамадства. У сваіх прадмовах Францыск Скарына ставіў перад сабой перш за ўсё асветніцкія, а не багаслоўскія мэты, а Біблія разглядалася ім не столькі як рэлігійная кніга, колькі як крыніца ведаў, падручнік для вывучэння «сямі вольных мастацтваў», дарадчык у канкрэтных жыццёвых сітуацыях, аснова для этычнага і эстэтычнага самавыхавання асобы. Таму адрасат аўтарам мысліцца надзвычай шырока і абагульнена: усе хрысціяне, «посполитый люд», «братия... русь» [3, с. 77]. Перад рэфарматарамі паўставалі іншыя задачы. У сваіх выданнях яны рыхтавалі глебу для ўзрошчвання новай паствы, якая магла б папоўніць іх пратэстанцкія шэрагі. Таму ў прадмовах Буднага і Цяпінскага маюць месца больш блізкія да адрасата, індывідуалізаваныя звароты, пачынаючыся даволі нейтральнымі «защные панове» і «побожным читолником» у Цяпінскага і заканчваючыся такім асабістым заклікам Буднага, як «взлюбленный мой брате». Эпоха Контррэфармацыі, якая прымусіла праваслаўных (кім пераважна і былі выдаўцы і чытачы кірылічных кніг) з’яднацца перад пагрозай акаталічвання, унесла свае карэктывы ў размову выдаўца з чытачом, таму, звяртаючыся да адрасата, аўтары прадмоў імкнуліся выклікаць у таго пачуццё духоўнай блізкасці і канфесійнай роднасці і выкарыстоўвалі звароты «взлюбленныи о Христвѣ братія и честныи господіе!», «любовный читателю», «христианине милый» [2, с. 84] і падобныя. Пры гэтым трэба адзначыць, што з часам змянялася не толькі адрасаванасць тэкстаў, але і сам жанр прадмовы, які ўзнік ва ўсходнеславянскай рукапіснай літаратуры X–XII стст., аднак шы-

рокае распаўсюджанне атрымаў менавіта ў творчасці Францыска Скарыны. Асветнік, выкарыстаўшы вопыт айчыннай і заходнееўрапейскай літаратуры, увёў прадмову ў шырокае выкарыстанне, пашырыў яе функцыі. Цяпер тут знаходзіла сваё месца не толькі аўтарская інтэрпрэтацыя зместу кніг, але і адлюстраванне светапогляду выдаўца. Стаўшы папулярнай у друкаванай кірылічнай кнізе XVI ст., прадмова эвалюцыянавала. Таму, усё больш адрываючыся ад зместу твора, які адкрывалі, прадмовы да кніг пачатку XVII ст. набліжаюцца да рэлігійна-палемічных трактатаў, ператвараюцца ў сродак ідэалагічнай барацьбы.

## Літаратура

1. Падокшын, С. А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага / С. А. Падокшын; пад рэд. А. С. Майхровіча. — Мінск: Навука і тэхніка, 1990. — 285 с.: іл.
2. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны / уклад., уступ. арт. і камент. У. Г. Кароткага. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 309 с.: іл.
3. Францыск Скарына і яго час: энцыкл. давед. / Беларус. Сав. Энцыклапедыя; рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1988. — 608 с.: іл.
4. Чапко, В. У. Кнігавыдавецкая дзейнасць Ф. Скарыны / В. У. Чапко // Францыск Скарына і яго час: энцыкл. давед. / Беларус. Сав. Энцыклапедыя; рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1988. — С. 375–376.

## АНТЫЧНАСЦЬ І РЭНЕСАНС. АРХЕТЫПІЧНЫЯ ВЫТОКІ АСВЕТНІЦТВА ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

**В**узкапрофільныя навуковыя даследаванні могуць даць прыватны погляд на вонкавую рэчаіснасць, але аніяк не патлумачаць асацыятыўны спосаб чалавечага мыслення, фундаментальнай асновай якога з’яўляюцца падсвядомыя патэрны быцця, што матывуюць неўсвядомленыя ўчынкі кожнага чалавека.

У працы пададзена спроба пошукаў тых архетыпаў, якія леглі ў аснову гуманістычнага вучэння і асветы Францыска Скарыны. Дзеся гэтага найбольш прыдатнымі з’яўляюцца сацыямадэлі паводзін антычных багоў. У старагрэцкім міфе аб Пракруставым ложы злчынца Пракруст пільнаваў падарожнікаў на дарозе з Мегар у Афіны. Калі падарожнік аказваўся карацейшым або даўжэйшым за ложа, ён выцягваў яго або проста адразаў. Гэты міф паказвае на існаванне ў часы антычнасці нарматыўнай этыкі політэістычнага грамадства. Аналітык Шынода Болен адзначае супадзенне мадэлі Пракрустава ложа з сучаснымі стэрэатыпамі ў паводзінах людзей. Даследчыца падкрэслівае, што калі архетыпічныя патэрны, якія ляжаць у глыбіні мозгу за парогам свядомасці і матывуюць паводзіны людзей, у значнай меры адрозніваюцца ад таго, як «павінна быць», прыстасаванне да таго ці іншага грамадскага стэрэатыпу аказваецца вельмі пакутлівым [2, с.17]. Разгледзець прычыны гэтых пакут магчыма толькі праз архетыпы, дэфініцыю якіх найбольш адэкватна патлумачыў Карл Густаў Юнг. На яго думку, архетып — гэта пазачасавыя ўнутрана абумоўленыя патэрны быцця і паводзін, успрымання і рэакцыі ўсіх людзей [2, с.19].

З часоў ранняга Сярэднявечча чалавецтва мусіла пераадолюваць шматлікія антыгуманныя праявы калектыўнага падсвядомага, якое набыло сістэмны характар у мадэлі ўлады Рымскай імперыі. Невыпадкава менавіта ў Старажытным Рыме ў XIV ст. загучалі дэмакратычныя ідэі, што аформіліся ў вучэнні «humana studia», з якога пачаўся новы шлях развіцця еўрапейскай цывілізацыі.

Першым прадстаўніком гуманізму на землях Беларусі стаў Францыск Скарына. Яго публікацыі Бібліі на старабеларускай мове з мэтай асветы ў родным краі паклалі пачатак актыўнаму развіццю ідэй гуманізму, найперш у высокашляхецкім асяроддзі. Найбольш паслядоўнымі прыхільнікамі кальвінісцкай плыні пратэстантызму былі магнаты Радзівілы, Сапегі, Кішкі і Хадкевічы, якія спрыялі развіццю брацкіх школ у Вільні, Магілёве і Слуцку. А выдавецкую дзейнасць Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага прадоўжылі братчыкі: браты Зізаніі, М. Смятрыцкі, Л. Карповіч, С. Собаль, А. Мажылоўскі, Ф. і І. Іяўлевічы і І. Труцэвіч [6, с.76].

Менавіта ў час Рэнэсансу сялянская вайна ў Германіі Томаса Мюнцэра, рэфарматарская дзейнасць Марціна Лютэра і Жана Кальвіна ўпершыню супрацьпаставілі «плебейскую» этыку арыстакратычнай. Праз гэты канфлікт у калектыўным падсвядомым сярэднявечнага грамадства выявілася амбівалентная барацьба паміж мужчынскім і жаночым комплексамі (anima-animus). Мужчыны, схільныя да жорсткасці, гатовы былі рызыкаваць дзеля ўлады і багацця цаною шматлікіх ахвяр. Відавочна, у іх былі актыўна задзейнічаны цэневыя структуры падсвядомага, уласцівыя вярхоўнаму алімпійскаму богу Зеўсу. Шынода Болен адзначае сімвалічны татэм Зеўса — арла, які «ў любы момант можа абрынуцца ўніз, каб хапіць сваімі кіпцюрамі тое, што яму прыпадае на смак» [2, с. 20]. Такім чынам, можна ідэнтыфікаваць адзін з асноўных гістарычных архетыпаў — «комплекс Кронаса» [2, с. 34].

Згадваючы «сямейныя гісторыі» алімпійскіх багоў, Шынода Болен адзначае, што Зеўс, як яго бацька і дзед, не маглі пераадолець цэневыя праявы архетыпу бацькі. Яна паведамляе, што Уран, дзед Зеўса, незадаволены плоднасцю жонкі Геі, народжаных ёю дзяцей хаваў у сваім целе. Кронас, бацька Зеўса, па змове з маці адсек сярпом Урану геніталіі і такім чынам пазбавіў яго ўлады. У хуткім часе Кронас прыпадобніўся да свайго бацькі і метадычна праглынаў народжаных жонкай Рэяй дзяцей. Адсюль вынікае, што менавіта вышэйшы статус уладара вымагаў ад бацькоў пільнавацца свайго «лёсу», бо усім ім была наканавана аракуламі пагібель ад рукі сына-спадчынніка. Гэтак жа і сам Зеўс праз падман угаварыў жонку Метыду паменшыцца ў памерах. Такім чынам паменшылася магія і боскія атрыбуты тытаніды. Зеўс, як і яго бацька, лёгка праглынуў сваю цяжарную жонку.

Яшчэ адзін міф аб Эдыпе, які «выпадкова» забіў свайго бацьку Лая, пацвярджае думку аб немагчымасці мужчыны-цара разарваць трагічнае кола «комплексу Кронаса». З таго часу традыцыя выключнага падпарадкавання бацькам стала дамінуючай. Карл Юнг назваў гэты акт «забойства бацькоў» бітвай з драконам [7, с. 107]. У якасці тлумачэння гэтай высновы можна выкарыстаць тэорыю Зігмунда Фрэйда «Трібе» [1, с. 72].

Невыпадкова Скарына скрозь усе прадмовы да кніг «Суддзяў» падкрэслівае факт гвалту і забойства старазапаветнымі царамі мноства сваіх сапернікаў — патэнцыяльных прэтэндэнтаў на ўладарства [5, с. 97–98]. Менавіта ў рэчышчы «комплексу Кронаса» трэба разглядаць акт забойства Ісуса Хрыста, які праз ахвяраванне свайго цела свядома адмовіўся ад перспектывы стаць бацькам-уладаром і, такім чынам, разарваў кола «комплексу Кронаса». З гэтага подзвігу Хрыста пачынаецца новая эпоха ў развіцці чалавечай цывілізацыі. Вось чаму Скарына, пацвярджаючы гуманістычны характар свайго асветніцтва, узвялічвае Ісуса Хрыста. У прадмове да кнігі «Песня Песняў» ён гаворыць аб божай міласці і любові да людзей, што Бог не пагрэбаваў «зысці на зямлю са свайго ўсявышняга прастола». Далей Скарына засяроджвае ўвагу чытача на вячанні Хрыста з царквою як з жонкаю, калі ён

атрымаў ад сваёй маці чалавечае цела, а пазней ахвяраваў яго на выратаванне чалавечага свету [5, с. 55–56].

Гаворачы пра нараджэнне Хрыста ў прадмове да кнігі «Зыход», Скарына прыгадвае старазапаветны факт, як Маісей узнёс у пустыні свой жэзл як змяю. Ён піша: «И яко же Моисей вознесе змию во пустыни, тато подобаеь вознестися сыну человеческому...» [5, с. 112]. Змяя — адзін з культавых атрыбутаў Афіны. У старабалканскім кульце змяі вучоныя ўгледзелі выявы ранніх жанчын-«жрыц» [4, с. 469]. У шматлікіх політэістычных міфалогіях Вялікая Змяя з’яўлялася сімвалам партэнагенетычнай Вялікай Багіні-Маці.

Відавочна, што ў Маісеевай прамове бачыцца прароцтва, калі сын чалавечы і божы зойме на нябёсах парытэтнае становішча са сваёй маці — Дзевай Марыяй. Дзеву Марыю Скарына ставіць упоравень з усявышнім Богам. Прыгадайма, што ў Евангеллі хрысціян-гностыкаў Яхве названы «сынам вялікай Багіні-Маці, а Тройца складаецца з Айца, Маці і Сына» [3, с. 80].

У прадмове да «Прытчаў цара Саламона» Скарына адзначае, што мудрасць прытчаў Саламонавых — гэта маці найпрыгажэйшых прамоў чалавечых, настаўніца найлепшых цнотаў і ўменняў [5, с. 36]. Менавіта з жаночым вобразам маці ў славянскіх міфалогіях звязаны чалавечыя здольнасці ўладарыць матэрыяльным светам, зямлёй і вадой.

Грэцкае слова «metis» паходзіць ад імя багіні Метыды і перакладаецца як «жыццёвая мудрасць». Шынода Болен тлумачыць, што «metis» з’яўляецца боскім натхненнем для мастакоў, музыкаў і прадстаўнікоў іншых творчых прафесій [3, с.40]. Менавіта жанчыне-маці традыцыйна належыць роля апякункі хатняга агню.

У старагрэцкай міфалогіі «агонь Гестыі ператварае дом у жыллё, а будынак — у хорам-бажніцу. Гестыя была свяшчэнным агнём у цэнтры хатняга ачага. Як архетып яна асацыіруецца з кропкай у цэнтры душы чалавечай, якая называецца — Я. Яна з’яўляецца цэнтрам асобы, архетыпам сэнсу і цэльнасці» [2, с. 104]. Як вядома, старажытныя грэкі вельмі шанавалі Гестыю і да яе агню прыносілі найлепшыя ахвяраванні. Эрых Нойман пісаў, што іўдзейскае слова «*ахвяраванне*» (הקרבן) азначае «*падыходзіць бліжэй*», набліжацца да Бога. Падчас гэтага рытуалу душу ахоплівае «смяротнае полымя», якое прыводзіць да паваротнага моманту ў жыцці чалавека і выклікае псіхічную трансфармацыю [7, с. 244]. Скарына фактычна адзначае, што Хрыстос неантызаваў архаічную сутнасць рытуалу вогненнага ахвяравання. Тэрмін «*neant*» (нішто), уведзены Жанам Полем Сартрам, азначае нейтралізацыю руху свядомасці, якая ўспрымае вонкавую рэальнасць як нешта мізэрнае, не вартае ўвагі. Паўтараючы прамову Ісуса Хрыста ў «Пасланні апостала Паўла яўрэям», Скарына узнімае пытанне: «...почто ж Господь Бог установил жертвы приносить и над ними грехи исповедати и кровию их кропитися, вегда невозможно ею очиститися...» [5, с. 121]. Далей ён адказвае, што Хрыстос кроўю сваёю нявіннаю грахі людскія перад Богам ачысціў.

Прыём неантызацыі ў пэўным сэнсе выратавальны. Іначай «комплекс Кронаса» і цэневая іпастасі архетыпу Зеўса (Пасейдон і Гадэс) могуць актывізаваць у калектыўным падсвядомым самыя змрочныя праявы інстынктыўнай прыроды чалавека на індывідуальным узроўні.

## Літаратура

1. Бахтин, М. М. Фрейдизм: критический очерк / М. М. Бахтин, В. Н. Волошинов // CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK, 1983.
2. Болен, Д. Ш. Боги в каждом мужчине / Д. Ш. Болен. — М.; К.: София, 2005.
3. Болен, Д. Ш. Старшие Богини. Новая психология женщины. Архетипы богинь / Д. Ш. Болен; пер. с англ. — М.: София, 2008.
4. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. — М.: Большая Российская энциклопедия, М68 2003. — Т. 1, 1987.
5. Францыск Скарына і яго час: энцыкл. давед. / Беларус. Сав. Энцыклапедыя; рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1988.
6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 2 / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск: БелЭн, 1994.
7. Юнг, К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Нойман; пер. с англ. — М.: Refl-book. К. Ваклер, 1996.

## АЎТАРСКІЯ МАРГІНАЛІЎ ПРАДМОВАХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

У выданнях Францыска Скарыны прысутнічае значная колькасць змешчаных усходнеславянскім першадрукаром маргіналіяў. Найперш гэта глосы (як тлумачэнні незразумелых слоў і выразаў), або «словы на боцех» (паводле Скарыны). Сам беларускі асветнік прызначэнне глос бачыў у наступным: «Так же положил есми на боцех некоторые слова для людей простых, не рушаючи самое Псалтыри ни в чем же, яко суть онагри, и геродеево жилище, и хлябие и иные слова, которые суть в Псалтыри неразумны простым людем, найдуть е на боцех руским языком, что которое слово знаменуеть» [12, с. 18]. Да вывучэння глос, якія Францыск Скарына змясціў непасрэдна да надрукаваных ім тэкстаў біблейскіх кніг, звярталіся беларускія даследчыкі М. Р. Суднік [13], А. І. Жураўскі [9; 8, с. 121–123], У. В. Анічэнка [1] і інш. Разам з тым, глосы да прадмоў і пасляслоўяў беларускага першадрукара не былі выяўлены.

Другая разнавіднасць маргіналіяў у спадчыне Скарыны — указанні паралельных месцаў Бібліі, або «главы на боцех», «светки или згоды» (паводле Скарыны). Іх значэнне першадрукара патлумачыў такім чынам: «Так же будь ведомо, положил есми некоторые на стороницах в сей Псалтыри главы з разных книг, а то для того, абы знакомито было, иже вси иные светые писма згожаються с Псалтырею и одно на другое светчить. А то, чтучи в tych книгах, иже суть главы на боцех пописаны, найдете» [12, с. 18]. Рускі даследчык П. У. Уладзіміраў пісаў пра «главы на боцех» наступнае: «Гэтых указанняў няма ў царкоўнаславянскіх Псалтырах, але яны сустракаюцца ва ўсіх выданнях біблейскіх кніг Скарыны; пазней такія ж указанні з’яўляюцца ў Астрожскай Бібліі 1580-81 года. Указанні гэтыя ўяўляюць навуковы прыём тлумачэння Св. Пісання, якому прысвечаны сярэднявекавыя лацінскія зборнікі, так званыя *Concordantiae Sacr. Script*» [7, с. 85]. І ніжэй: «Далей Скарына тлумачыць прычыну, чаму ён закрануў увесь склад Бібліі: “Прото ж я, Франциско Скорина, меновал есми ту вси тыи писма зособна, абы есте ведали, иже на стороницах кажных книг моего тружания пописаны суть светки или згоды кратце имены сих вышней именованных писм” [12, с. 33]. Гэтыя “светки или згоды” — указанні на паралельныя месцы ў Св. Пісанні, якія Скарына стаў прыводзіць са свайго першага выдання Псалтыра...» [7, с. 110]. Адзначым, што ўказанні паралельных месцаў Бібліі як спосаб экзегезы ўжываюцца і ў выданнях папярэднікаў Скарыны, напрыклад, чэшская Біблія 1506 г. [10], і ў сучасных выданнях Бібліі [3; 11].

У прадмовах Францыска Скарыны ў даволі значнай колькасці прысутнічаюць маргіналіі, падобныя па знешняй форме да ўказанняў паралельных месцаў Бібліі. Яны выкарыстоўваюцца ў большасці пражскіх прадмоў першадрукара, акрамя прадмовы да кнігі Быцця, прадмоў да Першай, Трэцяй і Чацвёртай кніг Царстваў, першай прадмовы да кнігі Ісуса Сірахава, а ў віленскіх прадмовах глосы сустракаюцца толькі ў прадмове да Паслання апостала Паўла да эфесаў. Але дадзеныя маргіналіі нельга назваць указаннем паралельных месцаў, бо, па-першае, прадмова і кніга Бібліі з'яўляюцца адзінкамі рознага парадку, і па-другое, «главы на боцех» у прадмовах маюць іншае прызначэнне. Названія маргіналіі найперш маркіруюць чужы тэкст у прадмове і паказваюць яго крыніцу, пры гэтым знаходзяцца непасрэдна каля тэксту, да якога адносяцца, што дазваляе класіфікаваць іх як спасылкі. Разам з тым трэба заўважыць, што такія спасылкі, няхай і блізкія да сучасных навуковых, але маюць дадатковыя функцыі. Калі ўзяць пад увагу сінкрэтычны характар прадмоў Францыска Скарыны, дадзеныя маргіналіі пашыраюць мастацкую прастору прадмоў, уводзяць у іх шырокі біблейскі кантэкст, выступаюць тлумачэннямі да вобразаў і сюжэтаў. Таксама маргіналіі замяняюць цытаты, надаюць прадмовам уласцівасці нелінейнага тэксту, дадаткова сцвярджаюць аўтарытэт Бібліі, паказваюць дасведчанасць аўтара прадмовы, у асобных выпадках утвараюць паказальнік і змест да адпаведных біблейскіх кніг. Усё гэта гаворыць пра тое, што спасылкі з'яўляюцца неад'емнай часткай твораў Францыска Скарыны, якая патрабуе спецыяльнага даследавання. У сваю чаргу, да вывучэння маргіналіяў Францыска Скарыны да яго прадмоў як да асобнай тэмы не звярталіся.

Усе маргіналіі Францыска Скарыны ў яго прадмовах у залежнасці ад таго, што яны маркіруюць, можна падзяліць на два тыпы:

— спасылкі, якія маркіруюць дакладныя біблейскія цытаты: «И бысть слово Господьне ко мне: Первей, нежели создах тя во чреве, знах тя, и прежде, нежели вышел есь с ложехн, посвятих тя» <<Ерем а>> [12, с. 72; 6, с. 674], (Іер 1, 4–5)<sup>1</sup>; «Преселник аз у тебе и пришлецъ» <<Псалом ли>> [12, с. 41; 4, с. 737], (Пс 38, 13). Дадзеныя спасылкі ў першую чаргу называюць дакладнае месца Бібліі, якое цытуецца, чым прапануюць да яго звярнуцца. Гэта дапамагае чытачу ўвайсці ў больш шырокі біблейскі кантэкст па-за межамі самой прадмовы;

— спасылкі, якія маркіруюць біблейскі вобраз або сюжэт: «пост Христов знаменовал» <<Маф д>> [12, с. 55; 4, ст. 200], (Мф 4, 1–2); «А для того царь Навходносор или Камвизей, его же Ездра называет во книгах своих Арьтаксерсос, заповедал евреом, абы не будовали храму Господьня в Ерусалиме»

<sup>1</sup> У першых дужках даецца спасылка Францыска Скарыны, у другіх дужках — крыніца тэксту прадмовы, а ў трэціх — крыніца цытаты паводле Сінадальнага перакладу Бібліі.

<<« Ездра д»> [12, с. 44–45; 5, с. 603], (1 Езд 4). Такія спасылкі адсылаюць да адпаведнага месца Бібліі, у якім шырока раскрываецца змест вобраза або сюжэта, ужытага ў прадмове, што значна пашырае мастацкую прастору тэксту.

Ёсць выпадкі, калі ў прадмове ідзе гаворка пра пэўную біблейскую кнігу, а спасылка ўдакладняе, да якога менавіта месца Бібліі звяртаецца аўтар: «И яко явно ест, иже премудрый царь Соломон многие премудрые притчи и стихи молвил ест, о них же явлено ест нам в третьих книгах Царств царей израилевых» <<г Црс д»> [12, с. 31; 6, с. 446], (3 Цар 4).

Адзначым, што спасылка называе цэлую біблейскую главу, у якой змешчана патрэбная цытата, вобраз ці сюжэт, пры гэтым дадзеныя маргіналія адначасова замяняе сабой біблейскі кампанент, таму становіцца сама своеасаблівым біблейскім кампанентам.

Аналіз паказаў, што паводле прыналежнасці да Старога ці Новага Запавету вылучаюцца:

— старазапаветныя спасылкі: «Исаи а» [4, с. 351], «Быт кз» [4, с. 608], «в Закон сі» [5, с. 9], «Даніл е» [5, с. 602], «Исходь ла» [6, с. 11], «Еклез а» [6, с. 292];

— новазапаветныя спасылкі: «Іоан а Зача а» [4, с. 197], «а Ктим в Зач спв» [4, с. 354], «Лука в» [5, с. 102], «Маф е» [5, с. 707], «Кримл еі Зач рсі» [6, с. 515], «в Кселун Зач соs» [6, с. 702].

У новазапаветных спасылках звычайна пазначаны зачалы, акрамя некаторых выпадкаў: «Вдеан г Зач ф» [4, с. 607], «Лука фі Зач чз» [6, с. 675], «Матф а» [5, с. 102]. Верагодна, першадрукар не выключыў магчымасці выкарыстання сваіх кніг падчас богаслужэнняў.

Выяўлены цікавыя выпадкі, калі Францыск Скарына пры дапамозе спасыллак паказвае наяўнасць у новазапаветнай цытаце звароту да Старога Запавету: «Авраам два сына имел ест: единого от рабыне, а другаго от свободныя. Но той, иже от рабыне, по плоти родися, а иже от свободныя — по обетованию; еже иначей бывають сказаема — сии суть два законы. Един от горы Синай в работу ражая, еже ест Агар, Синай убо гора ест во Аравии, прилучает же ся к нынешнему Ерусалиму, и работает со чады своими. Вышний же Ерусалимъ свободен ест, и той ест мати всех нас» <<«Бытя ка»>, <<«Кгала д Зач сп»> [12, с. 65; 4, с. 607–608], (Гал 4, 22–26), (Быц 21).

Звернем увагу на тое, што ў прадмове да «Паслання апостала Паўла да Эфесцаў» Францыск Скарына называе ў спасылцы толькі нумар главы, а саму назву адпаведнай кнігі падае ў тэксце: «Прото и святыи Павел великую працю имел, нежели навернул их на веру Христову, яко сам о том во Первом послании ко коринфом пишет, глаголя, иже во Ефесе со зверми боряшеса. И для великое любви, юже имаше к ним, внигда шол мимо Ефес во Ерусалим» <«Глава еі»> [12, с. 115; 2, с. 415], (1 Кар 15, 32).

Актыўнае выкарыстанне старазапаветных і новазапаветных спасылак ускосна гаворыць пра тое, што Скарына ў сваёй перакладчыцкай дзейнасці працаваў адразу з усімі кнігамі і Старога, і Новага Запаветаў.

Па наяўнасці адпаведнай выдадзенай беларускім асветнікам біблейскай кнігі выяўлены:

— спасылкі да кніг, выдадзеных Скарынам: «Вдеан д Зач ві» [4, с. 605], «пслom м» [4, с. 737], «Прычт г» [5, с. 707], «д Црства ке» [6, с. 674];

— спасылкі да кніг, не выдадзеных Скарынам або сёння не вядомых: «Товиф д» [4, с. 602], «Исаи з» [4, с. 197], «Малах а» [4, с. 608], «Лука а Зач г» [4, с. 738]. Усходнеславянскі першадрукар робіць спасылкі на Евангелле (паводле Матфея, Марка, Лукі і Іаана), Апакаліпсіс Іаана Багаслова, Першую і Другую кнігі Параліпаменон, кнігі прарокаў Іезекііля, Ісаі, Іераміі, Малахіі, кнігу Тавіт і Першую кнігу Ездры.

Наяўнасць спасылак да кніг, не выдадзеных Скарынам або сёння не вядомых, ускосна гаворыць аб магчымасці выдання або падрыхтоўкі да выдання гэтых кніг.

У залежнасці ад становішча адносна біблейскай кнігі, да якой напісана прадмова, вызначаны:

— спасылкі, што паказваюць на цытаты або вобразы ці сюжэты з кнігі, да якой напісана прадмова: «Пслom рн» [6, с. 11], «Ниже мв» [5, с. 707], «Притч кв» [6, с. 291], «Нижей а» [6, с. 698]. Каб спаслацца на кнігу, да якой напісана прадмова, Францыск Скарына звычайна выкарыстоўвае спасылкі «Ниже», «Нижей», напрыклад: «Пятое видение, еже было ест часу Дария-царя, о всажении Данилове до ямы ко львомъ и о избавлении его» <<Ниже s>> [12, с. 68; 6, с. 701], (Дан 6). Такія спасылкі дадаткова ўказваюць на змест адпаведнай кнігі і могуць утвараць своеасаблівы змест, напрыклад, у прадмове да кнігі Зыход [4, с. 194–196] ці кнігі прарока Данііла [6, с. 698–704]. Адзначым, што падобныя спасылкі маркіруюць таксама і цытаты: «Лепей ест пойти в дом плачу, нежели в дом пированія» <<Ниже з>> [12, с. 26; 6, с. 387], (Екл 7, 2);

— спасылкі, што паказваюць на цытаты або вобразы ці сюжэты з іншых кніг: «а Пар ки» [6, с. 446], «Быти г» [4, с. 197], «а Кtimo а Зач сп» [4, с. 604], «Данил в» [4, с. 740].

У прадмове да кнігі Лічбы беларускі асветнік пры дапамозе спасылак, якія адсылаюць як да самой кнігі Лічбы, так і да кнігі Зыход, стварае своеасаблівы паказальнік станаў [4, с. 454–459].

Выкарыстанне спасылак на розныя кнігі, а не толькі на тую, да якой напісана прадмова, прымушае меркаваць, што для Скарыны было важным паказаць і адметнасць асобнай біблейскай кнігі, да якой напісана прадмова, і сувязь гэтай кнігі з іншымі.

Звернем таксама ўвагу на асобныя выпадкі цікавых ужыванняў спасылак у прадмовах беларускага першадрукара.

У прадмове да ўсёй Бібліі адзначана спасылка да транслітараванай цытаты: «Бивлос генезеос Ісусу Христу» <<«Маф а Зач а»> [12, с. 45; 4, с. 7], (Мф 1, 1).

У прадмове да кнігі Прамудрасці Саламона да аднаго фрагмента прадмовы прапанаваны дзве спасылкі, якія дапамагаюць раскрыць яго змест: «Яко пишеть о том во третих книгах Царств царей Израилевых и во вторых книгах Паралипомена» <<«Г Црст г»>, <<«в Пор а»> [12, с. 21; 6, с. 291], (3 Цар 3), (2 Пар 1).

Выяўлены паўторы спасылак у межах адной прадмовы і нават на адной і той жа старонцы, як у прадмове да кнігі Лічбы, калі спасылка адносіцца да розных фрагментаў адпаведнай главы: «Вторый стан сынов израилевыхх — Сохот, еже исказуется кущи» <<«Исход гі»> [4, с. 455], (Зых 13) і «Третий стан их — Гетан, еже исказуется крепость» <<«Исход гі»> [4, с. 455], (Зых 13).

У прадмове да Псалтыра выяўлена спасылка, якая адсылае адразу да дзвюх глаў адной кнігі: «И сего для поставил ест царь Давыд четырех великих ереов, их же избрал от всех людей, Азафа и Емана, и Ефана, и Идифума, абы гудли на псалтыри пред киотом завета Господня и псалмы абы припевали по вся часы, яко пишеть о том в первых книгах Паралипомена» <<«а Паралипо еі і сі»> [6, с. 11], (1 Пар 15–16).

Такім чынам, маргіналіі Францыска Скарыны ў яго друкаванай спадчыне прадстаўлены гласамі, указанніямі паралельных месцаў Бібліі і спасылкамі. У сваіх прадмовах беларускі першадрукар актыўна ўжывае маргіналіі-спасылкі як да асобных цытат, так і да вобразаў або сюжэтаў, працуе са Старым і Новым Запаветамі. Сярод функцый спасылак дамінантнымі выступаюць вылучальная, замяшчальная і аўтарытарная. Спасылкі з’яўляюцца неад’емнай часткай прадмоў Францыска Скарыны і выступаюць у іх як своеасаблівы біблейскі кампанент.

## Літаратура

1. Анічэнка, У. В. Лінгвістычныя традыцыі Скарыны ў Беларусі / У. В. Анічэнка // Спадчына Скарыны: зборнік матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў (1986). — Мінск, 1989. — С. 248–255.
2. Апостол. — Вильно: Изд. Ф. Скорины, 1525. — 680 с.
3. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета: В синодальном переводе с комментариями и приложениями. — М.: Российское библейское общество, 2006. — 2048 с.
4. Библия: Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гадах: у 3 т. — Мінск: БелСЭ, 1990. — Т. 1. — 830 с.
5. Библия: Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гадах: у 3 т. — Мінск: БелСЭ, 1991. — Т. 2. — 807 с.
6. Библия: Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гадах: у 3 т. — Мінск: БелСЭ, 1991. — Т. 3. — 782 с.

7. Владимиров, П. В. Доктор Франциск Скорина (Его переводы, печатные издания и язык) / П. В. Владимиров. — СПб.: Тип. Академии Наук, 1888. — 351 с.
8. Жураўскі, А. І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: у 2 т. / А. І. Жураўскі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1967. — Т. 1. — 372 с.
9. Жураўскі, А. І. Глоса / А. І. Жураўскі // Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1988. — С. 308.
10. Мыльнікаў, А. С. «Біблія чэшская ў Венецыі друкаваная» / А. С. Мыльнікаў // Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1988. — С. 265.
11. Свяшчэннае Евангелле. — Мінск: Беларуская Праваслаўная Царква, 2007. — 303 с.
12. Скарына, Ф. Творы: прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына / уступ. арт. падрыхт. тэкстаў, камент., слоўнік А. Ф. Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, А. В. Чамярыцкага. — Мінск: Навука і тэхніка, 1990. — С. 207.
13. Суднік, М. Р. Гісторыя ўзнікнення і этапы развіцця беларускай лексікаграфіі старажытнай пары / М. Р. Суднік // Працы інстытута мовазнаўства АН БССР. — 1957. — Вып. 4. — С. 81–96.

## СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫ СКАЗ З АТРЫБУТЫЎНЫМІ ДАДАНЫМІ ЧАСТКАМІ Ў ПРАДМОЎНА- ПАСЛЯСЛОЎНЫМ КОМПЛЕКСЕ ВІЛЕНСКІХ ВЫДАННЯЎ Ф. СКАРЫНЫ

**У**сіntaxічным ладзе прадмоў і пасляслоўяў да віленскіх выданняў Ф. Скарыны цікавасць уяўляе складаназалежны сказ. Ён адносіцца да ліку тых граматычных катэгорый, якія на працягу гістарычнага перыяду існавання ўсходнеславянскіх моў зазналі істотныя змены, а таму ў апошні час выяўляецца павышаная цікавасць да яго вывучэння.

У межах складаназалежнага сказа падпарадкаванне вылучаецца шляхам парнага аб'яднання сказаў, прычым ролю даданага выконвае звычайна сказ, які мае ўскосную мадальнасць. У старабеларускай мове, як і ў сучаснай, пераважаюць складаназалежныя сказы, у якіх даданыя часткі ўводзіліся пры дапамозе злучнікаў і злучальных слоў, што фармальна ўказвалі на наяўнасць падпарадкавання і мелі незалежнае паходжанне і функцыянаванне ў межах сказа, нягледзячы на характарную адпаведнасць з пэўнымі злучнікамі складаназлучаных сказаў [1, с. 121].

Дамінуючае становішча сярод аналізуемай групы складаных сказаў у прадмовах і пасляслоўях да віленскіх выданняў Ф. Скарыны займаюць складаназалежныя сказы з даданымі атрыбутыўнымі часткамі. Асноўнымі сродкамі сіntaxічнага падпарадкавання ў гэтых сказах з'яўляюцца архаічныя злучнікі иже, еже, якія захаваліся ў помніках беларускай пісьменнасці да XVII ст., застаючыся пераважна кніжнай уласцівасцю, малахарактэрнай для дзелявой мовы і тым больш жывога народнага вымаўлення [2, с. 12]. Разам з тым гэтыя словы выступаюць у якасці асноўнай нормы ў даданых азначальных сказах у канфесійных тэкстах, у прыватнасці ў прадмовах да віленскіх выданняў Ф. Скарыны: Ту[т] знайдеш о церковной науце, еже вся обща христианом имети (183)<sup>1</sup>. Павел же правдивое и преславное воспоминаеть видение, иже восхищен бѣ до трѣтего неба, потом до раю и там слышал тайны божия, еже суть над разум человетчій (199). Потом пришед божиим явлением во Ерусали[ли] м ко старейшим апостолом, положил пред ними Евангелие свое, еже тако много лѣт проповедаше во языцех (201). Доканана ест сия книга, зовемая Апостол, еже замыкает в себе наипервей Деания апостольская... (216).

---

<sup>1</sup> Старонкі ўказваюцца паводле энцыклапедычнага даведніка «Францыск Скарына і яго час» (Мінск, 1988).

Акрамя згаданых вышэй, у прадмовах да віленскіх твораў Ф. Скарыны ўжываюцца даданыя азначальныя сказы з займеннікамі іже, еже, ужытымі ў формах ускосных, за выключэннем вінавальнага, склонаў. Але ў той час, калі словы іже, еже ў назоўным і вінавальным склонах страцілі свае займеннікавыя ўласцівасці, стаўшы падпарадкавальнымі злучнікамі, астатнія формы ўскосных склонаў адзначаных лексем яшчэ захоўваюць сваю займеннікавую прыроду, а сказы з імі набываюць пэўную самастойнасць [3, с. 127]: Потом кажеть, иже приидуть ильжи учителя, хотяше некия прельстити, их же не имамы послухати, яко Бог отмститель ест злым (187). И на тое дело послал к ним Тита и иного брата, его же похвалу кажеть быти во Евангеліи Христове (199). В нем же светый апостол Павел поставил архиепископом Тита, возлюблѣннаго ученика своего, его же имеше вмѣсто сына для превеликое доброты, иже бѣ в нѣм (213).

Наўнасць на пазіцыі займеннікаў іже, еже спалучэння он же сведчыць аб сказах з апаবাদальнай мадальнасцю, і як вынік — аб самастойнасці такіх структур. Але, нягледзячы на гэта, паміж часткамі падобнага бяззлучнікавага сказа існуе атрыбутыўна-ўказальная суаднесенасць, якая пры адпаведнай змене злучнікаў набывае значэнне адноснасці. Канструкцыі такога тыпу таксама прадстаўлены ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе да віленскіх выданняў Ф. Скарыны: Та[м] же отписание исказуеть вышшего первосвященника быти Христа, сына божія, он же сам себе единова на кресте за всех Богу Отцу принесе и кровию своею очисти все грехы... (215).

Арыгінальныя творы Ф. Скарыны не абмяжоўваюцца выкарыстаннем вышэйзгаданых займеннікаў у ролі граматычных сродкаў адноснага падпарадкавання частак складаназалежнага сказа. Уніфікацыйныя працэсы, узаемадзеянне і разнамоўныя ўплывы сталі ў свой час прычынай з'яўлення шырокага спектра фармальных паказчыкаў атрыбутыўнай залежнасці ўнутры складаных сінтаксічных адзінак. Пранікненне іншых злучнікаў і злучальных слоў прыносяць у адпаведныя канструкцыі побач з новымі функцыянальнымі адценнямі і часткова зменены граматычны сэнс на ўзроўні ўскоснай мадальнасці даданых частак.

Даданымі азначальнымі таксама з'яўляюцца сказы з пыталым займеннікам что, які набывае характар злучальнага слова. Як граматычны паказчык атрыбутыўных адносін адзначаны пыталы злучнік вядомы яшчэ старажытнарускай мове, з найбольш старажытных помнікаў якой выпадкі ўжывання яго назіраюцца ў кароткай і пашыранай рэдакцыях «Рускай праўды», творах Уладзіміра Манамаха, «Маленнях Данііла Заточніка» і іншых. Па помніках беларускай пісьменнасці ён адзначаецца з XIV ст. У асноўным займеннік что пазбаўлены роду і ліку, ужываецца для падпарадкавання постпазіцыйнага азначальнага, які адносіцца да назоўніка і стаіць адразу пасля яго: А тако имате вси жертвы Ветхаго Завета, что знаменовали суть (124).

Атрыбутыўнае значэнне постпазіцыйнага даданага можа ўскладняцца мадальным адценнем павіннасці, рэальнага і ірэальнага параўнання. У прадмовах і пасляслоўях да віленскіх твораў першадрукара для падпарадкавання такога даданага ўжываецца злучнік яко: Тые же вси первоменованые писма, кажное с них токмо едину речъ в собѣ замыкаеть, яко закон живота вечного людей доступити учить (169). На концы повѣдаеть о добрых обычаех христианских, яко ся имають заховати ко своим ближним, сами ку собѣ и к своим старшим (215).

Царкоўнаславянскія моўныя традыцыі зрабілі моцны ўплыў на фармальна граматычным узроўні. Відавочна, што Ф. Скарына аддае перавагу нарматыўным для канфесійнага жанру падпарадкавальным злучнікам иже, еже. Прыярытэт гэтых сродкаў у сваю чаргу аргументуе адпаведную мадальнасць сказаў, што дапамагае кваліфікаваць іх як складаназалежныя з адпаведным характарам атрыбутыўных адносін.

Разгляд асобнага аспекту сінтаксічнага падпарадкавання, у прыватнасці складаназалежных сказаў з даданымі азначальнымі, вядома, не дае поўнага ўяўлення аб структурных уласцівасцях арыгінальных твораў віленскіх выданняў Ф. Скарыны. Хаця менавіта адзінкі такога тыпу выконвалі не апошняю ролю ў фарміраванні тых ці іншых складаназалежных сказаў з прыслоўнай сувяззю частак. Акрамя таго, гэтыя сказы вызначаюцца сваёй прадуктыўнасцю ў прааналізаваных тэкстах.

## Літаратура

1. Борковский, В. И. Синтаксис древнерусских грамот: сложное предложение / В. И. Борковский. — М., 1958.
2. Груца, А. П. Развіццё складаназалежнага сказа ў беларускай мове / А. П. Груца. — Мінск, 1970.
3. Рапацэвіч, С. Я. Складаназалежныя сказы з атрыбутыўнымі даданымі часткамі ў перакладных выданнях Ф. Скарыны / С. Я. Рапацэвіч // Весці НАН Беларусі. — 1999. — № 1.

## З ГІСТОРЫ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ПРЫСЛОЎЯЎ У МОВЕ ВЫДАННЯЎ Ф. СКАРЫНЫ (НА МАТЭРЫЯЛЕ КНІГ ЦАРСТВАЎ І ІОЎ)

**У** беларускай лінгвістыцы прыслоўе належыць да ліку найменш даследаваных часцін мовы, асабліва ў дачыненні да старабеларускага перыяду. І гэта нягледзячы на тое, што менавіта ў XIV–XVI стст. адбываецца як станаўленне і ўніфікацыя словаўтваральных формаў прыслоўяў, так і адпаведна шырокае выкарыстанне разнастайных паводле паходжання і семантыкі прыслоўных утварэнняў у тэкстах рознага тэматычнага напавування. Яскравым сведчаннем гэтаму з’яўляецца і мова выданняў беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара і асветніка Францыска Скарыны.

Выдадзеныя ў Празе «Книга светого Иова» (10 верасня 1517 г.) і «Книги первыи (вторыи, третии, четвертыи) Царствъ» (10 жніўня 1518 г.) засведчылі выкарыстанне амаль 120 прыслоўяў. Найбольшай колькасцю прадстаўлены прыслоўныя словаформы на -о і -е (каля 80 адзінак), толькі спарадычна сустракаюцца прыслоўі на -а, -і, -у, -ю і інш. Параўн.: ...ясно имъ поведе оизмертвыхъ вьстании (КІ, с. 6); дай часть юже дахъ тебе ... особно сохранию (КЦ, с. 37); сего деля немудре глаголаль есмь... (КІ, с. 100); пять девиць идяху пеше (КЦ, с. 110); единый кожний смотреть нанего здалека (КІ, с. 86); не было такобо веселие вьполцехъ вчера (КЦ, с. 22); глубши пекла и ширши моря (КІ, с. 37); я знову учинень есмь Царемъ (КЦ, с. 208); обиль ю сысподу даже до верху досками (КЦ, с. 273); познаюли умысль отца моего позаутрею (КЦ, с. 86); но вьжды бываль есмь смутныхъ потешитель (КІ, с. 69); уднения храму божия прикриль есть знашомъ внутрь и зовнутрь (КЦ, с. 270); Царь приказаль абы съшел долов (КЦ, 369).

Сярод выкарыстаных Ф. Скарынам прыслоўяў сустракаюцца адзінкі рознага паходжання і графіка-арфаграфічнага афармлення. Зразумела, найперш вылучаюцца словы стара(царкоўна)славянскага паходжання тыпу **борьздо** (направо кьусходу солнѣца беды мое борьздо восстали суть (КІ, с. 58), **истино** (истинно правья и безолжи суть слова моя (КІ, с. 84), **единачово** (паклиже вниидемъ во градъ единаково тамъ от гладу помремъ (КЦ, с. 395) і да т. п.

Аднак нават у гэтай групе слоў назіраюцца выпадкі ўсходнеславянскай (чытай: беларускай) агаласоўкі (адпаведна і графічнага афармлення) многіх прыслоўных словаформаў. Так, побач з **праздно** першадрукар ужывае **празно** (спрашчэнне груп зычных), **едино** — **воедино**, **единачово** — **одинаково**, **годне** — **годно**, **долго** — **довго** і да т. п. Прыклады такога формаўтваральна-графічнага паралелізму сведчаць не толькі аб свядомым выкарыстанні Ф. Скарынам прыёму лексічнай эквівалентнасці (своеасаблівай нормы як

наяўнасці варыянтаў аднаго і таго ж слова), але і разуменні ім неабходнасці наблізіць кніжныя формы слоў да «простых», звычайных у паўсядзённым маўленні «людю посполитого».

Варта адзначыць таксама, што пераважная большасць ужытых Скарынам прыслоўяў фіксуецца і ў іншых помніках старабеларускага пісьменства, найперш, зразумела, рукапісных. Напрыклад, у Гістарычным слоўніку беларускай мовы адзначаюцца прыслоўі **блізка, блізка, блиско**: 1. Блізка, недалёка ў прасторы. Где будет нам близко, ино ми пойти со всею силою самому (АЗР, I, 66, 1449); 2. Блізка, недалёка па часе. Оуже близко ес смерть его (Пак. Хр., 286). *Близко того* — прыкладна так. Того всего што тут мае з той стороны дунаю не страгил якож того близко было (Хр. польск., 196). Выкарыстоўвалася словаформа ў якасці прыназоўніка: 1. Каля (з прасторавым знач.). Вода близко берега для крови побитых черленелася (Троя, 196) і 2. Каля (са значэннем прыблізнасці). Галь хорал, и близко смерти был (Бельск., 272) (ГСБМ, В. 2, с. 58); **воколо, воколь, вьоколо, вьоколь** прысл. і прыназ.: 1. Прысл. Навокал которая то копа — подданные разных пановъ и именей, воколь мешкающие (АВК, XVIII, 187, 1602). 2. Прыназ. Кругом чаго-небудзь. Росказаль господь абы левитове носили наметъ сведества, и все начинье его, и будутъ в послугованью, и воколо намету обозом се положить (Хран., 1286) (ГСБМ, В. 4, с. 134); **борздо, бордзо, борзо** — хутка. А то чинити и всылати въ таковыи имения, не продолживаючи часу, але бордзо после року и часу менованого (АЗР, III, 82, 1557) (ГСБМ, В. 2, с. 149); **далеко** — 1. Далёка, на вялікай адлегласці ад чаго-н. Кто имеет лес любо дуброву далеко от себе (Вісл., 38). 2. Намнога. Ведаю иж есми тебе ничего, або мало приязни показовал болшую далеко иншимъ, которые мене тепер опустили (Зб. 752, 5676). 3. Больш. Видели... чорнейшым писмом строки написанные и далеко грубшый паркгамин ку печати (АВК, XXXII, 12, 1596). 4. Зусім. Далекo иншаа речь естъ, веровати Бога, а опять веровати въ Бога, и веровати Богу (Будны 115). 5. Праз вялікі прамежак часу, няскора. Далекo то што было и глубоко глубоко хто наидеть его (Зб. 262, 90) (ГСБМ, В. 7, с. 232–234); **дивно** — дзіўна. Узришь все о томъ колижь не иметь быти дивно но подивовано (Вісл., 96) (ГСБМ, В. 8, с. 87); **долго, довго** — доўга (аб працяканні падзей у часе). Пенези... оу скарбъ были оуложоны и схованы такъ долго ажъ до прекленого июды пришли (Пак., Хр., 1). *Довго ли коротко* — праз некаторы час. Абы тутъ усе дымомъ не пошло, довго ли коротко, бо если се тамъ будетъ мети, гораздъ не будетъ тутъ бывать (АВК, XVIII, 253, 1621). *Долго на день* — да канца дня. З obu сторон долго на ден з ровною надеєю звѣязтва бѣтва трвала (Стрыйк., 534). *Долго у ночь* — да позняй ночы. Милостивый Бог... предолжилъ тоую реч долго оу ноч потешаючи маткоу свою (Пак. Хр., 2–26). *Не долго* — хутка. Такъ тою штукою хитри мордерца панство осель. Открилася здрада его не долго зачим всим людем был барзо омерзълъ (Хр. польск., 2) (ГСБМ, В. 8, с. 244–245); **дармо** — 1. Дарма, марна. Не дармо, голубиныя твое очы, до есевонского

озера, небесный женихъ, прировнявает (Карп., 476). 2. Бясплатна. Славу змерлыхъ скрадаеть, живыхъ з ней лупить, дармо беретъ, ценою ничого не купить (Лям., 24) (ГСБМ, В. 7, с. 247); **недармо** — недарма. Недармо его [Римъ] амбросий головою забоновъ назваль (Апакр., 1606) (ГСБМ, В. 20, с. 62); **налево** — налева. Хрестіаны...ани направо ани налево могли бы соити (Валх., 81) (ГСБМ, В. 19, с. 110); **направо** — направа; у правы бок. Река роздвоивъшися над прироченый бегъ свой пошла направо оной воды (Зб. 82, 76) (ГСБМ, В. 19, с. 226); **напевней** — 1. Наибольш пэўна, дакладна. Великою неведомости мглою естесь огорненный... до пропасти и глубокости пекелной заблужаешъ, о томъ якъ напевней и якъ налепей ведаю (Варл., 225). 2. З наибольшимъ даверам, з вялікай упэўненасцю. Будет мовлю без жадной вонтпливости Воскрсеніе мертвыхъ, и тому якъ напевней веримо (Варл., 726) (ГСБМ, В. 19, с. 173); **истинно** — 1. Сапраўды. Буди то, или буди сир. Амин... Верно, истинно так ест. або станся, або тако бе дай (Бяр., 246). 2. Шчыра, чыстасардэчна. Если истинно а правдивее вериш ему дам тебе золота колко хочеш (Зб. 752, 5686) (ГСБМ, В.14, с.186); **любо** — 1. Міла, з любасцю. Оттоль о собе церковь Хрыстова в Песнях песній любо спеваеть (Сматр., 24). 2. У знач. выказніка. Люба, па сэрку; прыемна. Все могут поити проч где коли кому любо (Вісл., 266) (ГСБМ, В. 17, с. 160); **празно** — дарэмна, марна. Предъ Гсдемъ Богомъ празно не имама слюбovati (Скар. ЕК, 86) (ГСБМ, В. 27, с. 477); **особно, особне** — 1. Асобна. Розмаите речи а особне ветхе платье и инее женъске одене продавано (Валх., 43). Подарки довали каждому особно (ИЮМ, IV, 179, 1686). 2. Асабліва. В церквах учтивее стояли в шатах особне коштовных (Бельс., 206) (ГСБМ, В. 22, с. 407); **единаково** — усё роўна. Пакійлиже вниидемъ во градъ одинаково тамъ от гладу помремъ (Скар. ЧЦ, 198). Параўн.: Еднаково. Однымижъ завсегда однако потоужными еднако хвалоу бжую милующими и еднаково тиранови турецкому нехутливыми былимы, естесмы и будемо (Апакр., 2036) (ГСБМ, В. 9, с. 171).

Адзначаная акалічнасць можа сведчыць аб ужо дастаткова выпрацаванай традыцыі ва ўжыванні такіх прыслоўных формаў у старабеларускім пісьменстве даскарынавай і пасляскарынавай пары.

Прыслоўныя словаформы, ужытыя Скарынам у кнігах Царстваў і Іоў, пазней знайшлі сваё адлюстраванне і ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. Насовіча (дарма, довго, запевно, далёко, особно, едыно, не дармо, задармо і інш.), а яшчэ пазней у слоўніку мовы «Нашай нівы» (бліско, даром, задарма, на лево, на право, истинно, вакол і інш.). Параўн.: **Дзіўна** — 1. Незвычайна. *Дзіўна тое, што і найбільш разумныя паміж нашых сялян усё-ж такі вераць у забабоны.* 1912. № 4, с. 3; 2. Невытлумачальна, загадкава. *І тым болей дзіўна жадацьне боўгароў, што туркі ўжо прыстаюць на ўсе варункі згоды, якіе апрацавала Эўропа.* 1913. № 13, с. 4 (СМНН, Т. 1, с. 566). **Дзівно** — 1. Чудно, чудесно. *Дзівно зроблено.* 2. Удивительно, очень. *Дзівно хорошъ.* 3. В знач. безл. Удивляетъ. *Дзівно, што ень скоро вороцився* (Насовіч, с. 180). **Дзіўна** — прысл.

да здзіўны (у 1 знач.). 2. Безас. у знач. вык. Незвычайна, выклікае здзіўленне (ТСБМ, Т. 2, с. 191).

Аналіз функцыянальнага статусу прыслоўяў у кнігах Ф. Скарыны Іоў і Царстваў сведчыць не толькі аб працягу, але і паглыбленні традыцый папярэдніх кніжнікаў у працэсе адлюстравання (выкарыстання) царкоўнаславянскіх і найперш вусна-народных элементаў. Апошнія свядома ўключаліся першадрукаром у біблейскія тэксты як своеасаблівыя ўзоры прастай лексікі, якія, магчыма, і сталі адным з «масткаў», што нітавалі непарыўнасьць развіцця лексіка-семантычнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы на працягу ўсёй яе гісторыі.

## Спіс скарачэнняў

**АВК** — Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для разбора древних актов, т. I–XXXIX. Вильна, 1865–1915; **АЗР** — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею, т. I–V. СПб, 1846–1853; **Апакр.** — Апокрисисъ albo отповедь на книжки о съборе берестейскомъ (Вильня, 1598); **Бельск.** — Летаписецъ то есть хроаника, з розныхъ многих а досветчюныхъ авторов и историковъ русскимъ есть зложона («Хроника» М. Бельскага пачатку XVII ст.). Рукапіс Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына, F, IV, 688; **Будны** — Катихисисъ для детокъ хрiстiанскихъ языка русскаго коротко выложена (Клецк, 1562); **Бяр.** — Лексиконъ славеноросскiй именъ толькованiе, Всечестнымъ отцемъ Кiр Памвою Берындою...згромаженный (Куцеiн, 1653); **Варл.** — Гiсторiя albo правдивое выписанiе ст. Иоанна Дамаскина, о житiи святыхъ преподобныхъ отецъ Варлаама i Осафа и о навернено iндiанъ (Куцеiн, 1637); **Валх.** — Аповесць аб трохъ караляхъ-валхвахъ канца XV ст. Рукапіс Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына, Q, 1, 391, лл. 39–96 б; **ГСБМ** — Гiстарычны слоўнiк беларускай мовы: У 30 т.; **Зб. 82** — Зборнiк павучэнняў сярэдзiны XVII ст. Рукапіс Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміi навук ЛiтССР, RKF-82; **Зб. 752** — Зборнiк жыцiй святыхъ другой палавiны XVII ст. Рукапіс Дзяржаўнага гiстарычнага музея СССР, Зб. Сiнад. 752; **ИЮМ** — Историко-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губерний Витебской и Могилевской, вып. I–XXXII. Витебск, 1871–1906; **Карп.** — «Казанье двое» Л. Карповича (Еўе, 1615); **КІ** — Кнiга Іова, «Библия руска» выдання Ф. Скарыны 1516–1519 гг.; **КЦ** — Кнiга Царстваў, «Библия руска» выдання Ф. Скарыны 1516–1519 гг.; **Лям.** — Ляменьт у света оубогихъ (Вильня, 1620); **Насовiч** — Насовiч I. I. Слоўнiк беларускай мовы. Мiнск, 1983. Факс. выд.; **Пак. Хр.** — Пакуты Хрыста XV ст. Рукапіс Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына, Q, 1, 391, лл. 1–38 б; **Скар. ЕК** — «Библия руска» выдання Ф. Скарыны 1516–1519 гг., Кнiга Еклезiаст; **Скар. ЧЦ** — «Библия руска» выдання Ф. Скарыны 1516–1519 гг., Чацвэртая кнiга Царстваў; **Сматр.** — Казанье на честныи погребъ пречестного и превелебного мужа господина и отца Леонтия Карповича... презъ Мелетiя Смотрискога (Вильня, 1620); **СМНН** — Слоўнiк мовы «Нашай Нiвы»: У 5 т. / пад рэд. В. П. Лемцюговой. Мiнск, 2003, 2007. Т. 1, 2; **ТСБМ** — Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы: У 5 т. Мiнск, 1977–1982; **Хран.** — Книга, глаголемая кроникъ, сиречь собранiе отъ многихъ летописецъ («Хранографъ» XVII ст.). Рукапіс









Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У. І. Леніна, № 2405; **Хр. польск.** — «Короткое описание хроники полской» пачатку XVII ст. Рукапіс Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імя М. Я. Салтыкова-Шчадрына, Ф. IV. 152.

## Літаратура

1. Гапоненка, І. А. Пытанні моўнай пераемнасці ў працах беларускіх і ўкраінскіх лінгвістаў / І. А. Гапоненка // Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: зборнік артыкулаў па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. памяці праф. А. І. Жураўскага (27 кастр. 2009 г., г. Мінск) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — С. 52–59.
2. Струкава, С. М. Лексіка беларускай мовы: Гісторыя і сучаснасць / С. М. Струкава. — Мінск: Права і эканоміка, 2008.

## З НАЗІРАННЯЎ НАД ГРАФІКАЙ І АРФАГРАФІЯЙ КНІГ «РУФ» І «СУДДЗЯЎ» ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Пытанні моўнай формы любога пісьмовага помніка гучалі заўсёды вельмі актуальна і прынцыпова. Істотна, што нарматыўнасць ці ненарматыўнасць пісьмовага матэрыялу вызначалася згодна з рознымі крытэрыямі, якія на пэўны момант дамінавалі. Наогул жа пра існаванне моўнай нормы<sup>1</sup> ў часы стварэння скарынаўскіх кніг гаварыць не выпадае, бо інстытута выпрацоўкі аднастайнага напісання не існавала, былі пісьмовыя школы, якія ў большай ці меншай ступені захоўвалі пэўную пісьмовую традыцыю. А калі ўлічваць, што працэс станаўлення і развіцця старабеларускай мовы ў гэты перыяд адбываўся даволі інтэнсіўна, то цалкам зразумела, што адзінага ўзорнага і магчымага варыянта не магло быць. Гэта стварае пэўныя цяжкасці ў даследаванні помнікаў, але разам з тым факт адсутнасці адзінай пісьмовай нормы патрабуе ўлічваць шэраг пазамоўных крытэрыяў, што ўплывалі на пісьмовую і культурную традыцыю. Спецыяльныя даследаванні, што датычацца гісторыі беларускай мовы на прапанаваным этапе, амаль заўсёды неадназначна трактуюць моўную аснову пісьмовых матэрыялаў, што тлумачыцца рознымі прычынамі: навуковай канцэпцыяй, грамадска-палітычнымі поглядамі аўтара, гісторыяй краіны на сучасным этапе (маецца на ўвазе вострая неабходнасць сцвердзіць наяўнасць гістарычна аддаленай моўнай традыцыі і звязаць яе з сучаснымі працэсамі пры ўмове актыўных нацыянальна-культурных тэндэнцый). Але часам, кіруючыся пэўнай мадэллю нацыянальнай беларускай ідэі, некаторыя аматары будуць цэлую міфалогію, якая не мае ніякага дачынення да гісторыі беларускай мовы. Графічная сістэма любога тэксту непасрэдна адлюстроўвае моўную сітуацыю, якая панавала ў пэўны прамежак часу. Для нас вельмі важна акрэсліць усе магчымыя графіка-арфаграфічныя асаблівасці друкаваных кніг Старога Запавету і прасачыць навуковае іх абгрунтаванне ў спецыяльнай літаратуры. Як вядома, выданне Францыскам Скарынам кніг Старога Запавету ажыццяўлялася кірылічным шрыфтам. Я. Ф. Карскі ў сваёй працы «Беларусь» звярнуў увагу на знешняе афармленне пражскіх старадрукаў і ахарактарызаваў іх наступным чынам: *«Полууставному письму подражают шрифты старопечатных западнорусских книг. Древнейшие издания — это Библия Скорины. Не стану останавливаться на шрифте Скорины, так как он подробно исследован в известной диссертации П. В. Владимирова, отмечу*

---

<sup>1</sup> Пытанне моўнай нормы і моўнай сістэмы разглядалася ў працы даследчыка гісторыі рускай мовы Б. А. Успенскага «История русского литературного языка (11–17 вв.)». — М., 2002.

только, что шрифтом такого же рисунка напечатаны кроме пражских и виленские издания Скорины, несвижские Симона Будного и Евангелие Тяпинского. Как можно видеть из прилагаемых снимков, в шрифте Скорины основные линии выведены прямо вертикально, вследствие чего в общем буквы производят впечатление устава. Иллюзия, конечно, нарушится, если мы присмотримся к отдельным начертаниям. Тут мы заметим немало новизны, находящей для себя объяснение только в западнорусском полууставе, отчасти же в собственных комбинациях Скорины. Так, его буквы **к, в, т, е, з** выводятся только из полуустава, откуда же и его **в** с особенно маленькой головкой и **а**, похожее на **я**; особые вычурные **ч, ж, ю, т** — изобретение самого Скорины» [3, с. 73]. Я. Ф. Карскі вызначае характар шрыфту як малодшы паўустаў, акцэнтуючы ўвагу на асаблівасці адлюстравання некаторых літар.

### 1.1. Дыякрытычныя (нялітарныя) знакі

Для кніг Старога Запавету характэрна шырокае выкарыстанне разгалінаванай сістэмы надрадкавых знакаў. Пытанне апраўданасці ўжывання гэтых знакаў для славянскіх тэкстаў ставілася ў многіх працах рускіх і беларускіх даследчыкаў мовы, але, як і для большасці гістарычна аддаленых моўных задач, аксіёмы не існуе. Дыякрытычныя знакі першапачаткова былі запазычаны з грэчаскай мовы, дзе яны адрознівалі доўгія і кароткія галосныя, а таксама абзначалі розныя віды націску — востры, аблегчаны, цяжкі. Гэтыя знакі маглі быць надрадкавыя, падрадкавыя, унутрырадкавыя. У выданнях Францыска Скарыны выкарыстоўваюцца толькі надрадкавыя знакі, якія раней называліся «вымолвные письмена» [4, с. 671], бо знакі націску і прыдыхання павінны былі ўказваць на вымаўленне тых ці іншых слоў. Гаворка пра непасрэднае і практычнае іх выкарыстанне ў старажытных тэкстах заўсёды носіць гіпатэтычны характар. Як адзначаў яшчэ Я. Ф. Карскі, у найбольш ранніх тэкстах колькасць гэтых знакаў была вельмі нязначная, і толькі пачынаючы з 14–15 стагоддзяў пашыраецца іх моўнае выкарыстанне [2, с. 229]. Гэта найперш звязваюць з другім паўднёvasлавянскім уплывам з боку графікі (Я. Ф. Карскі): «Мы уже указывали, что в 14 в. на юге славянства были выработаны искусственные правила постановки придыханий и ударений. Иначе и поступить было нельзя. Раз было в обычае употребление надстрочных знаков, то надо было его как-нибудь упорядочить: письмо “развращённое” было нетерпимо. Эта реформа произошла в Болгарии при Евфимии Тырновском, а в Сербии пропагандировалась последователем Евфимия — Константином Костенеческим. Мнения Константина Костенеческого служили предметом внимания у разных последующих книжников; подвергались изменениям и дополнениям, но, во всяком случае, не были забыты, а развивались ещё в больших подробностях, так что, читая какую-либо рукопись 16 в., не можем даже понять, чем руководствовались писцы в постановке тех или других над-

строчных знаков» [2, с. 230]. Адносна сістэмна (але без прычынна-выніковых сувязей) алгарытм выкарыстання на пісьме надрадкавых знакаў і іх гісторыя пададзены ў працы І. В. Ягіча «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке», Т. 1 («Исследования по русскому языку», изд. Отделения русского языка и словесности Академии наук. — СПб., 1885–1895), якая з’яўляецца зводам розных артыкулаў з грэчаскіх крыніц і перапрацаваных пад уплывам існуючай моўнай практыкі. У тэкстах кніг «Руф» і «Суддзяў» Францыск Скарына выкарыстаў наступную сістэму надрадкавых знакаў, якія, дарэчы, адліваліся разам з літарамі:

1) «оксия, окс, оксь, острая» (°). Гэты надрадкавы знак ужываўся Скарынам над літарай *е* ў канцы слова: *днiе очищениа, насмирение, двоё* і інш.;

2) «вария, тяжкая» (˘). Асаблівасць выкарыстання менавіта гэтага знака заключаецца ў яго непаслядоўнасці, але часцей ён ставіўся ў канцы слова над *и* (асабліва ў значэнні *й*): *всей, малой, з великой, превичный* і інш.;

3) «исо, исть, иссо» (˙). Характар ужывання гэтага нялітарнага знака вызначаецца нават больш фармальнымі паказчыкамі: ён выкарыстоўваецца больш паслядоўна над злучнікамі **а**, **и**, а таксама над лігатурай **Ѡ**: *Йангель, ѡчишо его, Гедеонь, опустиль* і інш.;

4) «ерик, ерок, ерчик, ертица, паерк, паерок» (˘). У кнігах рознага кшталту гэты знак абазначаў ці, дакладней, сігналаваў пра наяўнасць цвёрдага рэдукаванага і цвёрдасць зычнага ў сярэдзіне і канцы слова. У адрозненне ад іншых надрадкавых знакаў для выкарыстання ерыка характэрна выразная паслядоўнасць: *ськожnymъ, судомъ, розбилъ, наполниль* і інш.;

5) цігла (~). Пад ціглам пісалася адна з прапушчаных літар, калі слова перадавалася ў скарачаным выглядзе; літарамі з ціглам над імі абазначаліся лікі. Гэты знак паслядоўна выкарыстоўваецца не для ўсіх слоў, а толькі для сакралізацыі некаторых царкоўных паняццяў: *гдь, гднь, милсти, глоче, бгъ* і інш. Але трэба адзначыць, што цігла не заўсёды ўказвала на скарачэнне слова і вынаску літары над радком. У рускіх друкаваных тэкстах пад ціглам (каморай) пісаліся аднаскладовыя словы (са, ма), якія атрымалі назву «супружие» [4, с. 794].

Дыякрытычныя знакі — важны складнік графічнай сістэмы тэкстаў, які, магчыма, і загрузвае моўную аснову, стварае пэўныя перашкоды для чытання пісьмовага матэрыялу, але ўжо на падставе механічнай пераёмнасці гэты фармальны паказчык яднае друкаваныя тэксты Францыска Скарыны з пісьмовай традыцыяй. Лічым, аднак, што гэта была не самамэта першадрукара.

## 1.2. Вынасныя літары

Акрамя дзяккрытычных знакаў своеасаблівае графічнай сістэмы друкаваных кніг «Руф» і «Суддзяў» заключаецца ў значнай колькасці вынасных літар, арыентуючыся на якія, Я. Ф. Карскі вызначыў тып скарынаўскага шрыфту як малодшы паўустаў. Чым іх больш, тым пісьмо паскараецца, знешні выгляд літар можа кардынальна змяніцца. З распаўсюджаннем скорасісу рукапісны тэкст становіцца цяжка пазнавальным, абрысы графем трансфармуюцца і іх канфігурацыя вызначаецца ўрыўкавацю. Друкаваны тэкст, безумоўна, арыентаваўся на рукапісныя аналагі таго ж часу, акрамя таго тут жа спрацоўваў прынцып эканоміі пісьмовай прасторы. Улічваючы, што друкаваныя кнігі на той перыяд яшчэ з'яўляліся прадметам раскошы, зразумела, што як мага меншы аб'ём павінен быў змясціць як мага больш зместу. Зусім натуральна тады выглядае выкарыстанне вынасных літар, якія з'яўляліся толькі ў абсалютна зразумелых словах, якія не патрабавалі нейкага дадатковага каментару. Літара магла выносіцца над радком у сярэдзіне слова (першая літара, якая стаіць за галоснай), у канцы слова. У скарынаўскім тэксце выносяцца наступныя літары:

1) у дзеясловах 3 асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу выносіцца літара **т**: *побирае<sup>т</sup>, выиде<sup>т</sup>, погледит<sup>т</sup>* і інш. Трэба адзначыць, што вельмі часта сустракаецца лігатура *е<sup>т</sup>*, канфігурацыя якой вызначаецца шматузроўневацю;

2) у сярэдзіне і канцы слова выносіцца літара **н**: *Ева<sup>н</sup>гелисть, гора Сиа<sup>н</sup>, сы<sup>н</sup>ми, Хели<sup>н</sup>*;

3) літара **м**: *докторо<sup>м</sup>, посполиты<sup>м</sup>, стареишина<sup>м</sup>*;

4) літара **с**: *милос<sup>с</sup>ти, го<sup>с</sup>подь*;

5) літара **х**: *и<sup>х</sup>, убоги<sup>х</sup>, ваши<sup>х</sup>, избави<sup>х</sup>, пони<sup>х</sup>*;

6) літара **д**: *вла<sup>д</sup>ьку, пре<sup>д</sup> очима*;

7) літара **о**: *пр<sup>о</sup>рка*.

Неабходна адзначыць, што вынясенне літары над радком не толькі сведчыла пра эканомію пісьмовага матэрыялу, але і стварала ці, дакладней, з'яўлялася адным са складнікаў індывідуальнага аўтарскага стылю, бо, як адзначаюць навукоўцы, некаторыя вынасныя літары (**м**, **н**), выкарыстаныя ў друкаваных кнігах Старога Запавету Францыскам Скарынам, не маюць аналагаў сярод іншых кніг, і папярэдняга распрацоўка канфігурацыі вынасных элементаў вылучаецца выразным уласнатворчым характарам. Усе тыя графічныя элементы, якія не маюць непасрэднага дачынення да мовы пісьмовага помніка, аднастроўваюць ці то блізкасць да традыцыі, ці мэтазгоднасць іх мастацкага ўвасаблення, але менавіта для надрадковых знакаў і вынасных літар у дадзеным моўным кантэксце характэрна трывалая прасторавая пазіцыя. Як адзначалася вышэй, пэўнага алгарытму, нейкай заканамернасці для дадзеных графічных элементаў у вызначаных тэкстах выявіць, напэўна, немагчыма, бо адбываецца паступовая іх дыферэнцыяцыя ў залежнасці ад практычнага іх

примынення. І гэта яшчэ адна з падстаў меркаваць пра набліжэнне кніжнай мовы да гутарковай, здыманне нейкіх штучных бар’ераў, якія ўскладнялі чытанне і разуменне любых тэкстаў.

### 1.3. Графемы для абазначэння галосных гукаў

Наяўнасць некалькіх варыянтаў для адной графемы абумоўлена яе пазіцыяй у дачыненні да іншых графем, а таксама ўжо адразу можна сказаць пра неадпаведнае выкарыстанне некаторых графем, іх узаемнае змяшэнне і ўзаемадапаўненне. Розналітарнае напісанне ўласціва для многіх галосных графем, і, як адзначалася вышэй, гэта звязана з рознымі фактарамі.

1) У тэксце адбываецца выразнае размежаванне графем **е** і **є**. Наяўнасць графічнага знака **є** сведчыць пра памякчонасць складу, яго выкарыстанне больш пашыранае: *воевахса, поведель, пребывати* і інш. **Є** выкарыстоўваецца ў тэксце толькі для перадачы спалучэння [jэ] і ніколі не пачынае слова: *разноличныє, сеегда докональ, единостаиноє, загинутиє, поглавиє, людие, милосердие божие* і інш. Дакладна зразумела, што характар гучання, як і выкарыстання, у гэтых словах адрозніваецца. Акрамя таго для абазначэння гука [э] ўжываецца **ѣ**. Гісторыя гэтай графемы вызначаецца вялікай часовай працягласцю, калісьці гэта была асобная і самастойная фанема, яна выразна адрознівалася ад **е** і **є**. У славянскіх мовах яна праяснілася па-рознаму ў залежнасці ад іх фанетычных асаблівасцей. У старабеларускай мове яна вызначалася высокім пад’ёмам і гучала сярэдне паміж **е** і **я**, але з часам часткова або поўнасю супала з галосным пярэдняга раду [э]. Атрымалася, што ў выніку канвергенцыі адбылося змяшэнне **ѣ** і **е**, гэты ж працэс адлюстраваны ў тэксце: *предословие, конець, хлебь, поколение, отець* і інш. Пра неадрозненне гэтых дзвюх літар сведчыць таксама іх дублетнае выкарыстанне: *предословие — прѣдѣсловіѣ, поколение — с поколѣннѣ, конець — конѣць* і інш.

2) Для абазначэння гука [а] таксама выкарыстоўваецца некалькі варыянтаў: **а**, **ѡ**, **Ѡ**. Апошнія два варыянты абазначаюць гук [а] пасля мяккага. Трэба адзначыць, што варыянты **ѡ** і **Ѡ** узаемазамыняюцца нават у адных і тых жа пазіцыях: *ѡчмень — ѡчень, рукоѡть — рукоѡть, царѡ — цара, приѡтель — приѡтель, судѡями — судѡ* і інш. Галосная графема **Ѡ** у старабеларускіх тэкстах мае вельмі штучны характар, калі ўлічваць, што існуе аналаг **ѡ**, але гэта быў адзін са спосабаў перадачы гука [а] пасля мяккіх зычных: *ѡдѡѡшнѡхъ, княжѡшнѡхъ, прѡѡгни, валѡлѡ, колѡ вѡѡѡѡѡ* і інш. Акрамя таго мы знайшлі словы *каѡѡѡхѡ* — *поѡѡѡѡѡ* — *поѡѡѡѡѡѡѡ*, другое з якіх вызначаецца як гіпернорма. Увогуле прынцыпы выкарыстання розных варыянтаў літары **Ѡ** адпавядаюць іх пазіцыі ў слове, пытанні могуць узнікнуць з **Ѡ** і **ѡ**, для якіх няма выразнага размежавання.

3) Для абазначэння гука [і] у тэксце прадстаўлены некалькі варыянтаў: **ї**, **й**, **и**. Літара **и** (дзесяцірычнае) пішацца для абазначэння гука [і] пасля мяк-

кага зычнага: *ўвориль, учиниль, попалиша, единороженна* і г. д. Графема **ї** выступае ў тэксце як арфаграфічны варыянт **и**, але вызначаецца характарам ужывання: яна выкарыстоўваецца найчасцей ва ўласных назвах і зрэдку перад ётаванымі галоснымі: *всех созженіа, возлианіа, Олюде, за Йорданомъ, Ізахарово, Ізегипта, Ізраилевыхъ* і г. д. З надрадковым знакам «ісо» таксама пішацца **и** дзесяцірычнае, калі абазначае злучнік: *И поодаль живууе, И ўтоле идоша, И Ідолы чинити, И поставиша, И внидоша* і г. д. Сярод усіх гэтых формаў пераважае **и** дзесяцірычнае.

4) Найбольшай паслядоўнасцю вылучаецца гук [**ы**]. Няўстойліваць **ы** ў сістэме фаналагічных супрацьпастаўленняў прывяла да таго, што **ы** фаналагічна супаў з **и**. У сучаснай беларускай мове яны захоўваюцца як гукі, але з'яўляюцца пазіцыйнымі варыянтамі адной фанемы. Калі звярнуцца да гісторыі, то **ы**, і не былі самастойныя, гэта былі пазіцыйныя разнавіднасці **ь** і **ѣ**. Іх функцыянаванне адбывалася ў выніку ўплыву **ј**, а таксама галосных верхняга пад'ёму. У друкаваным тэксце скарынаўскіх кніг графема **ы** ўжываецца пасля цвёрдых зычных і не пачынае слова: *филистымскихъ, жены, тысецу, выгнатема* і г. д. Таксама выкарыстанне гэтай графемы ў пэўных пазіцыях сведчыць пра набліжэнне да гутарковай мовы, напрыклад, *съ однимъ полкомъ, многымъ, розыидошеся, изыиде, с ыными подругами, куды* і г. д.

5) Для абазначэння гука [**у**] выкарыстоўваюцца наступныя варыянты: **у**, **ю**, **оу**. Графема **ю** выкарыстоўваецца для абазначэння гука [**у**] пасля мяккага зычнага, рэгулярна яна ўжываецца і пасля галосных: *единою џекою ословою, предъ тварию, любить* і г. д. Не адрозніваюцца характарам выкарыстання графемы **у** і **оу**: яны гэтак жа свабодна пішуцца замест прыстаўкі **в**, прыназоўніка **в**, а таксама пачынаюць слова: *оузля коль, утекаху к ванне, чему, уздыхала, куды увоити, оусходити, узаль сребреники, у вратъ, утрее, увоице, оу Йордана, во оуста* і г. д. Фактычна ў плане выкарыстання яны з'яўляюцца дублетамі. Калі параўноўваць абрысы літары **у** ў розных відах пісьма — устаў, паўустаў, скорапіс (на матэрыяле табліц, што прапанаваў Л. У. Чарапнін), то відавочна, што больш пашыраны варыянт **у** характэрны для ўстаўнога пісьма 11 стагоддзя. Пачынаючы з 12, 13 стагоддзяў больш распаўсюджаныя варыянты **оу**, **у**. Для паўустава толькі з 15 стагоддзя зноў пачынае дамінаваць графема **у**. У скарынаўскім тэксце, нягледзячы на пэўную пашыранасць выкарыстання графемы **ук** (**у**) і дыграфу **оу**, дамінуе варыянт **у**.

6) Для абазначэння гука [**о**] існуе некалькі варыянтаў: **о**, **о**, **ѡ**. Дыграф **ѡ** найбольш паслядоўна выкарыстоўваецца для спалучэння [**от**] у прыназоўніках, каранях і прыстаўках: *ѡпочинутие, ѡступованіе, ѡрабынь, ѡчию его, ѡвеса, ѡМадиамланы, ѡвориль* і г. д. Спецыфічнае графічнае адлюстраванне мае літара **о** ў наступных спалучэннях: *ОВениамина, Онъ, Омужех* і г. д. Гэтая спецыфічнасць заключаецца не толькі ў выкарыстанні надрадковага знака «ісо», але і ў канфігурацыі самой літары. Што ж датычыцца рукапісных характарыстык устаўнога і паўустаўнога пісьма, то відавочных аналагаў

няма. Як відаць, самым распаўсюджаным варыянтам з’яўляецца графема **о**, якая свабодна выкарыстоўваецца ў пачатку, сярэдзіне і канцы слова: *отрокъ, близко, небоитеса, ѿпоколениа* і г. д. Характэрна таксама выкарыстанне на месцы этымалагічнага **е** графемы **о** ў словах тыпу *знашоль, вышоль, шоль*, што звязана з зацвярдзеннем шыпячых. Аднак прыклады можна прывесці толькі з літарай **ш**. Мы не сустрэлі ніводнага прыкладу з зацвярдзелым **ч**, ён заўсёды мяккі: *чюждихъ странъ, так... чили ни учителя, научение, не чините* і г. д.

7) Графемы **ь**, **ѣ**. Рэдукаваныя галосныя ўжо чатыры стагоддзі як не абазначалі ніякіх гукаў і пісаліся па традыцыі згодна з законам (тэндэнцыяй) да ўзыходзячай гучнасці, паводле якой склады павінны былі быць адкрытымі. Звышкароткія рэдукаваныя да 11 стагоддзя абазначалі галосныя гукі, але з часам іх звышкароткасць прывяла да іх падзення (у помніках 11 стагоддзя яны ўжо дакладна не размяжоўваюцца і ўзаемазамышчаюцца). У нашым тэксце таксама няма дакладнага іх размежавання, але варта вылучыць некаторыя асаблівасці іх выкарыстання:

- літара **ь** пішацца ў дзеясловах прошлага часу: *учиниль естъ, взаль, навазаль, хотель, загадалъ есь* і г. д.;
- у лічэбніках з губнымі зычнымі: *сѣмъдѣсѣтъ мужевъ, сѣмъ, осмъдѣсѣтъ лѣтъ, чѣтырѣста осмдѣсѣтъ и чѣтырѣ лѣта* і г. д.;
- літара **ь** пішацца для абазначэння цвёрдых зычных у канчатках і каранях слова: *складъ, дѣрѣь, мозгъ, зажегъше, возъпити, розъбилъ, надъними* і г. д.

Можна вылучыць асаблівасці выкарыстання мяккага рэдукаванага **ѣ**:

1) у дзеясловах цяперашняга часу, а таксама ў формах заадагнага ладу: *зрѣть, ослѣпѣють, да идуть и привезуть, дастъ, судѣть, встанъ и подьмы в путь* і г. д.;

2) у лічэбніках: *дѣсѣть, лѣтъ пѣтъ сотъ и двадѣсѣть, чѣть сыновъ* і г. д.;

3) у сярэдзіне і канцы назоўнікаў: *мечъ, помошь, людьские, Венъаминова, ангельское, кричьте* і г. д.

Даволі паслядоўна ў тэксце перадаецца [ў], якое графічна супадае са спалучэннем **оу**, а таксама часам адлюстроўваецца пры дапамозе знака **у**. Такая з’ява назіраецца ў прыназоўніках, прыстаўках, карані: *будѣть оусходити, узаль естъ, увоише, уздыхала, оузала, укопнахъ, заутра, затруби у трубу* і г. д. Становіцца даволі заўважна, што гэтыя формы пачынаюць дамінаваць і актыўней пранікаць у тэкст.

У тэксце існуе некаторая група слоў, дзе зычныя спалучаюцца паводле гістарычных законаў, некаторыя іншамоўныя словы перадаюцца палітарна, што стварае неверагодныя спалучэнні: *могъль такъ учинити, к морю чермноу, сѣдмъ, множество велѣдюдод, царѣ Мезопотамскаго* і г. д. Спалучальныя магчымасці зычных не абмяжоўваюцца дадзенымі прыкладамі, але гэта найбольш выразныя факты. Важна адзначыць, што некалькі разоў на працягу ўсяго тэксту паўтараюцца словы *солнце, солнечныи* разам з зычнай графемай

л, у сваю чаргу словы *празнікь, празноваль, празничныи*, аналагічныя паводле наяўнасці такога зычнага, выкарыстоўваюцца без літары д.

Неабходна адзначыць, што ў шэрагу фактаў часта перадаюцца выпадкі фанетычных асіміляцый: *да идемь черес землю твою* (па глухасці), *погордевь прозбою* (па звонкасці), *збирала, изземли, знашли, з пречистое девици, зделали пещеры и перекопы* (па звонкасці) і г. д. Гэтыя прыклады, на жаль, адзінкавыя, нельга вывесці нейкую строгую і дакладную сістэму. Істотным будзе прасачыць паходжанне выразу тыпу *будут ли людие Израилевы хранить заповеди его... чили ни*. Гэты выраз з падобным кантэкстам назіраецца ў тэксе некалькі разоў. Зразумела, што на месцы *чили* павінен быў стаяць злучнік *или*. Лічым, што пад уплывам вымаўленчай практыкі сфарміравалася спалучэнне *чили*, якое нават захавалася сёння ў некаторых дыялектах (яно дакладна зафіксавана).

У апісанні галосных графем мы ўжо звярталі ўвагу на зацвярдзенне шывячых (не ўсіх), што ж датычыцца зычнага **р**, то мы сустрэлі толькі адзін выпадак яго цвёрдага ўжывання, які быў зафіксаваны ў кнізе Царстваў: *ногы дрыжашае*.

Частотнасцю выкарыстання адрозніваецца літара **џ**, якая ўзнікла дзякуючы ўплыву **ј** на зычныя і групы зычных. Гэта характэрная рыса для паўднёваславянскіх моў, у прыватнасці для стараславянскай мовы. У выніку змякчэння і асіміляцыі зычных з наступным **ј** утварыўся складаны зычны **џ**. Часцей гэтая графема выкарыстоўваецца ў розных дзеяслоўных формах, у назоўніках яна вызначаецца няпэўнасцю: *помощь — помочь*.

Уласныя назвы і іх правапіс — рэч даволі складаная, калі ўлічваць, што дакладнага правіла іх перадачы не было. Ужо ў прадмове мы сустрэаем наступны варыянт: *СѢ Цира Царя Перскаго*. Зноў-такі гэта адзінкавы выпадак, і наўрад ці мы можам гаварыць пра з’яву цекання. Сістэма галосных і зычных графем для тэкстаў друкаваных кніг Старога Запавету Францыска Скарыны цалкам адлюстроўвае іх традыцыйны характар, адначасова падкрэслівае свядомыя ці выпадковыя эксперыменты з боку графікі, накіраваныя на збліжэнне з гутарковай мовай і на зняцце штучных бар’ераў, якія пагаршалі агульнае разуменне тэксту.

Такім чынам, сістэма галосных графем для друкаваных скарынаўскіх кніг вызначаецца, з аднаго боку, традыцыйнасцю, а з другога — інавацыйнасцю: пашыраецца фанетызацыя пісьма, праўда, яшчэ не так паслядоўна. Штучныя моўныя напластаванні ў выглядзе некаторых дыякрытычных знакаў, а таксама пэўных галосных (**а, ж, ъ, ъ, ъ**) паступова выцясняюцца і набываюць выразны архаічны характар.

## Літаратура

1. Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517–1519 гг.: у 3 т. — Т. 2. — Мінск, 1991.
2. Карский, Е. Ф. Славянская кирилловская палеография / Е. Ф. Карский. — М., 1921.
3. Карский, Е. Ф. Белорусы / Е. Ф. Карский. — Т. 2: Язык белорусского наречия. — Вып. 1. Исторический очерк звуков белорусского наречия. — Минск, 2006.
4. Ягич, И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке / И. В. Ягич. — Т. 1: Исследования по русскому языку. — СПб., 1885–1895.

---

# НОВЫЯ АСПЕКТЫ БЕЛАРУСКАГА СКАРЫНАЗНАЎСТВА І СКАРЫНІЯНЫ

---

Валерый Белакурскі, Жанна Белакурская *(Мінск, Беларусь)*

## ПЕРШЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ТВОРЧАСЦІ Ф. СКАРЫНЫ Ў БДУ

**З** перамогай Кастрычніка 1917 г. у Беларусі ўзнялася трэцяя хваля нацыянальнага адраджэння. У рэспубліцы за кароткі час былі створаны інстытуцыйныя асновы для развіцця беларускай культуры і навукі — адчынены першыя навуковыя ўстановы, кафедры, разгорнута падрыхтоўка нацыянальных навуковых кадраў. Ужо ў працэсе інстытуцыяналізацыі культуры і навукі шырока заявілі аб сабе на роднай мове.

Магутны пад’ём нацыянальнай самасвядомасці выклікаў глыбокую цікавасць да гісторыі свайго народа, яго культурнай спадчыны. У вывучэнні і распрацоўцы дадзеных праблем важная роля належала вучоным БДУ, працы якіх паклалі пачатак сістэмным навуковым даследаванням у Беларусі.

Найбольшую ўвагу першых даследчыкаў беларускай культуры ў БДУ прыцягвала асоба Ф. Скарыны — выдатнага беларускага першадрукара, асветніка і мысліцеля-гуманіста. Пачатак комплексным навуковым даследаванням яго жыцця і творчасці быў пакладзены юбілейным зборнікам «Чатырохсотлецце беларускага друку», які ўбачыў свет у 1926 г. У яго падрыхтоўцы і выданні прынялі ўдзел такія вядомыя вучоныя рэспублікі, як У. Пічэта, У. Перцаў, М. Шчакаціхін, З. Жылуновіч і інш. Матэрыялы пра Скарыну, змешчаныя ў кнізе, вельмі разнастайныя па характары. Так, гісторык А. Ясінскі даследаваў культурнае развіццё Чэхіі ў пачатку XVI ст., З. Ягораў прывёў падрабязныя звесткі пра Падуанскі ўніверсітэт XV–XVI стст., дзе ў свой час Скарына атрымаў ступень «доктара лекарскіх навук», Я. Воўк-Левановіч прааналізаваў мову скарынаўскіх выданняў Бібліі.

У артыкуле «Францішак Скарына і яго літаратурная дзейнасць», змешчаным у зборніку, М. Пятуховіч ахарактарызаваў Скарыну як выдатнага гуманіста, у працах якога выяўляюцца «яркія ўзоры нацыянальнай самасвядомасці» [8, с. 178–179]. Змагаючыся за асвету, уздым дабрабыту і культуры народа, Скарына служыў яму ўсёй сваёй практычнай дзейнасцю. Яго жыццё — узор самаадданай працы і вялікі подзвіг, падкрэслівае даследчык. Грунтоўна прааналізаваўшы прадмовы Скарыны да розных выданняў Бібліі, Пятуховіч робіць вывад аб крытычных адносінах аўтара да тэкстаў Свяшчэннага Пісання. Адвольнае каменціраванне Бібліі, шматлікія ўстаўкі і змены, нарэшце, пераклад яе на старабеларускую мову — усё гэта, на думку даследчыка, сведчыць, што Скарына адышоў ад царкоўных традыцый і, кіруючыся найперш асветніцкімі мэтамі, выступаў як вучоны-гуманіст.

Адной з праяў гуманізму беларускага асветніка быў яго індывідуалізм, які расхітваў рэлігійныя ўяўленні аб чалавеку як істоце, поўнаасцю залежнай ад Бога. «Скарына поўны пачуцця ўласнай годнасці, — падкрэслівае М. Пятуховіч, — ён ужо далёкі ад хрысціянскага ідэалу пакорлівасці...» [8, с. 178]. Нават Біблію, адзначае даследчык, Скарына быў схільны разглядаць хутчэй з індывідуалістычных, а не рэлігійных пазіцый. Кніга «Доў», напрыклад, — гэта «лекарство душевное, потеха всем смутным», Псалтыр — не толькі «малым дetyям пачаток всякой доброй науки», але і «псіхалагічны памятник, дзе чалавек можа знайсці водгук свайму асабістаму настрою, дзе заключана складаная гама перажыванняў, пачынаючы ад найвышэйшага стану экстазу, захаплення і канчаючы пачуццём адчаю і смутку» [8, с. 179]. Па прадмовах да Бібліі, адзначае Пятуховіч, можна меркаваць аб вялікай і разнастайнай цікавасці Скарыны да прыроды. Тут мы знаходзім «размовленіе о прирождении дров и былин, зверей и птиц, гадов и рыб» [8, с. 178]. У цэлым жа для філасофскіх і грамадска-палітычных поглядаў Скарыны, заключае даследчык, было характэрна імкненне да пераадолення сярэднявечных тэалагічных уяўленняў і ўсталяванне натуралістычных поглядаў на сусвет. І хаця на асобе Скарыны ўсё «яшчэ ляжаць густыя цені сярэднявечча, — піша М. Пятуховіч, — у той жа час змрок гэтых ценяў расейваюць светлыя праменні жыццярадаснага Рэнесансу» [8, с. 179].

Істотны ўклад у даследаванне светапогляду Скарыны ўнёс У. Пічэта. У сваіх артыкулах, змешчаных у зборніку «Чатырохсотлецце беларускага друку», ён грунтоўна разгледзеў шматлікія аспекты дзейнасці асветніка. Эпоху, у якую жыў і працаваў выдатны гуманіст, Пічэта ахарактарызаваў як «беларускае Адраджэнне». Адметнай рысай гэтага часу, на погляд аўтара, быў «гуманістычны рух, нацыянальны ў сваёй аснове і індывідуалістычны па свайму характару» [8, с. 317]. Вучоны падрабязна даследаваў сацыяльна-эканамічны і культурны ўзровень радзімы Скарыны — Полацка XVI ст., даў агляд дзейнасці асветніка ў Празе і Вільні. У працы «Скарыніяна» Пічэта разгледзеў асноўныя пытанні, якія паставіла і паспрабавала вырашыць

гістарыяграфія XVIII — пачатку XX ст. Да іх ліку належалі: вызначэнне часу і месца выданняў Скарыны, высвятленне крыніц, якія паслужылі асновай для яго перакладаў, вывучэнне мовы выданняў Скарыны і інш.

У. Пічэта ўважліва прааналізаваў адзінае на той час арыгінальнае манаграфічнае даследаванне, прысвечанае беларускаму мысліцелю, — кнігу П. Уладзімірава «Доктар Францыск Скарына» (СПб., 1888) і рэцэнзіі на яе. Адзначаючы несумненную вартасць гэтай працы, падкрэсліваючы яе бяспрэчную навуковую каштоўнасць, беларускі вучоны адзначаў таксама і шэраг недахопаў — у першую чаргу недастатковае асвятленне аўтарам сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця Літоўска-Беларускай дзяржавы XVI ст., яе сувязей з Заходняй Еўропай. Скарыну Пічэта характарызуе як выдатнага гуманіста, дзейнасць якога — адданае служэнне свайму народу. Гаворачы аб значэнні перакладу Бібліі, аўтар адзначае, што, перакладаючы Свяшчэннае Пісанне на родную мову, усходнеславянскі першадрукар імкнуўся зрабіць яго «даступным і зразумелым для шырокіх народных мас» [8, с. 317]. Для Скарыны Біблія, падкрэсліваў ён, мела вялікае пазнавальнае значэнне. У той жа час спроба прадставіць Біблію як аўтарытэтную крыніцу ведаў, на погляд даследчыка, сведчыць аб рэлігійнай абмежаванасці поглядаў перакладчыка. Індывідуалізм Скарыны, які цалкам не парваў з царкоўнымі традыцыямі, Пічэта смела параўноўваў з індывідуалізмам ранніх італьянскіх гуманістаў, такіх, напрыклад, як Дантэ, які таксама не змог канчаткова парваць з рэлігіяй.

Скарына называў сваю мову «рускай мовай», супрацьпастаўляючы ёй «мову славянскую». Я. Воўк-Левановіч, падрабязна разгледзеўшы мову перакладу Скарынавай Бібліі, зрабіў вывад, што «жывая беларуская мова эпохі Скарыны ў большасці характэрных рыс — фанетыкі, марфалогіі і словах — была такой, якой мы яе ведаем цяпер» [8, с. 383].

Вялікую ўвагу Скарыне ўдзяляў Я. Карскі. Яшчэ ў 1918 г., у Петраградзе, ён надрукаваў першую ў савецкі час працу аб выдатным беларускім асветніку, прысвечаную 400-годдзю з дня выхаду ў свет пражскага Псалтыра Скарыны [4, с. 13–14]. Абагуліўшы вядомы да таго часу матэрыял, галоўным чынам даследаванні П. Уладзімірава, І. Каратаева, І. Шляпкіна і інш., ён раскрыў веліч грамадзянскага подзвігу Скарыны, паказаў яго сапраўдную ролю ў гісторыі беларускага народа. У кнізе «Беларусы» (1921) аўтар таксама адвёў шмат месца вялікаму гуманісту. Карскі высока ставіў дзейнасць Скарыны і лічыў, што ўсе яго выданні Бібліі — выключная ў многіх адносінах з’ява «заходнерускай культуры». У асобе Скарыны, піша ён, мы маем «выдатнага адукаванага чалавека свайго часу, які ніколькі не ўступаў заходнееўрапейскім дзеячам таго часу ні сваім розумам, ні энергіяй і высокімі задумамі» [5, с. 23]. Даследчык бачыў гэту перакладчыцкай і кнігадрукарскай дзейнасці Скарыны ў імкненні распаўсюдзіць асвету сярод народа. У сваім перакладзе Бібліі, адзначаў вучоны, Скарына выявіў вялікую самастойнасць. Яна заключалася як у напісанні прадмоў, так і ва ўжыванні вершаў сілабічнага характару.

У сваю кнігу Карскі ўключыў урыўкі перакладаў Скарыны і даў іх сціслы лінгвістычны аналіз. Вызначаючы канфесійную прыналежнасць асветніка, Карскі лічыў яго праваслаўным і на гэтай падставе спрабаваў даказаць, што тым горадам, дзе была выдадзена яго Біблія, з'яўляецца менавіта чэшская Прага, а не прадмесце Варшавы, як меркавалі некаторыя даследчыкі. Ён таксама выказаў думку аб тым, што, магчыма, некаторыя кнігі, перакладзеныя Скарынам, так і не былі надрукаваны.

Спецыяльныя раздзелы, прысвечаныя Скарыне, уключаліся таксама ў агульныя курсы гісторыі беларускай літаратуры. Адною з такіх кніг былі «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры» праф. М. Янчука (Мінск, 1922), якія ўяўлялі сабой дапрацаваны курс лекцый, прачытаных аўтарам у Маскоўскім універсітэце. На падставе вывучэння прадмоў М. Янчук знаёміць чытача са светапоглядам Скарыны. Высока адгукаючыся аб асветніцкай дзейнасці гуманіста, вучоны адзначаў, што «Скарына першым даў у рукі народу зразумелую літаратуру і абуджаў у гэтым народзе любоў да асветы і да роднага слова» [11, с. 8]. Погляд Скарыны на значэнне кніг Свяшчэннага Пісання, згодна з думкай Янчука, нельга характарызаваць як выключна царкоўны. «Ён (Скарына. — В. Б.) шукае ў іх не толькі боскую, але і жыццёвую мудрасць» [11, с. 10]. Гаворачы пра сілабічныя вершы Скарыны, вучоны падкрэсліваў іх уплыў на далейшае вершаскладанне ў Беларусі і на Украіне.

У 1926 г. у Мінску ўбачыла свет чацвёртае выданне «Гісторыі беларускай літаратуры» М. Гарэцкага (першае і другое былі надрукаваны ў Вільні ў 1920 і 1921 гг.). Значнае месца ў кнізе адводзілася асвятленню жыццёвага і творчага шляху Скарыны. Характарызуючы Скарыну як яркага прадстаўніка беларускай літаратуры эпохі Адраджэння, аўтар бачыў у ім «гуманіста, патрыёта і чалавека набожнага, лепшага інтэлігента свайго часу» [2, с. 21]. Высвятляючы значэнне Скарыны, Гарэцкі сцвярджаў, што «Скарына стаіць у нас на вялікім гісторыка-літаратурным і культурным рубяжы як беларускі першадрукар. Друкарня яго ў Вільні, першая ў Беларусі, выканала вялікую культурную місію для ўсяго славянскага Усходу» [2, с. 25].

Вялікую цікавасць у чытачоў выклікаў артыкул А. Харэвіча «Скарына і яго эпоха», надрукаваны ў часопісе «Польмя» ў 1925 г. Даючы агульную характарыстыку сацыяльна-эканамічнага становішча ВКЛ у канцы XV — пачатку XVI ст., даследчык звярнуў увагу на развіццё буйнога землеўладання і звязаных з ім шляхецкіх вольнасцей, становішча гарадоў, маральны заняпад царквы. У ідэалогіі Скарыны аўтар бачыў рэакцыю на рэлігійна-схаластычнае светаразуме сярэднявечча. Скарына, на думку Харэвіча, — прадстаўнік гуманістычнага напрамку, той яго часткі, якая была цесна звязана з Рэфармацыяй. Некаторымі сваімі ідэямі, сцвярджае даследчык, Скарына значна апырэдзіў той час, у які жыў. «Праз усе яго выданні, — падкрэслівае А. Харэвіч, — праходзіць ідэя сувязі пісьменства з народамі, тая ідэя, якая жыве і ў нашы дні» [7, с. 151]. Аўтар высока ацэньвае ролю першай белару-

скай друкарні, створанай Скарынам у Вільні, адзначаючы пры гэтым, што яна садзейнічала распаўсюджанню адукаванасці і асветы сярод народа. У асобе Скарыны ён бачыў не толькі асветніка, але і вучонага-філолага.

Беларускія мастацтвазнаўцы ў сваіх працах закраналі пытанне аб гравюрах і аздобах у выданнях Скарыны. Асабліва падрабязна даследаваў гэту праблему М. Шчакаціхін. Даючы высокую ацэнку мастацкай вартасці гравюр скарынаўскай Бібліі, вучоны імкнецца выявіць іх сувязь з аналагічнымі ўзорамі ў Заходняй Еўропе. У прыватнасці, Шчакаціхін выдзеліў з агульнага ліку гравюр пражскай Бібліі Скарыны невялікую іх групу, якую, як ён лічыў, па тэхнічных і іншых асаблівасцях можна было аднесці да чэшскай мастацкай традыцыі. Аднак у працэсе далейшых даследаванняў вучоны не змог знайсці сярод чэшскіх узораў такіх, што як па сюжэтах, так і па тэхніцы выканання былі падобныя на гравюры скарынаўскай Бібліі, выдадзенай у Празе. Гэта дало магчымасць выказаць меркаванне, што Скарына сам ілюстравалі свае выданні.

На падставе ўважлівага аналізу паперы і філіграней кніг беларускага першадрукара М. Шчакаціхін спрабаваў дакладна вызначыць год іх выдання [10, с. 435–450]. Даследчык выказаў таксама цікавую гіпотэзу аб даце нараджэння самога Скарыны [9, с. 148–152]. У гэтай сувязі М. Шчакаціхін звярнуў увагу на яго асабісты герб, дзе сонца напалову заслонена месяцам, і зрабіў вывад, што Скарына павінен быў нарадзіцца менавіта ў той год, калі адбылося сонечнае зацьменне, бачнае і ў Полацку, на радзіме Скарыны. Такое зацьменне, згодна з астранамічнымі данымі, было зафіксавана 6 красавіка 1486 г.

У канцы 1920-х гг. у рэспубліцы з’явіліся даследаванні, прысвечаныя эпасе Скарыны. Вучоныя працягвалі таксама высвятляць гістарычнае значэнне яго кніг для асветы беларускага народа [3, с. 83–95]. З’явіліся першыя ў свеце час публікацыі дакументаў, што датычаць жыцця Скарыны і яго сям’і [1, с. 263–264].

Як сведчаць разгледжаныя матэрыялы, да пачатку 30-х гг. XX ст. у рэспубліцы былі дасягнуты прыкметныя поспехі ў вывучэнні творчасці Скарыны. Аднак далейшым даследаванням значна перашкодзіў вульгарны сацыялагізм, нігілістычнае стаўленне да культурнай спадчыны мінулага, якія расцвілі ў перыяд культуры асобы. Даволі шырокае распаўсюджанне атрымала думка аб старажытнай беларускай культуры як амаль цалкам «рэакцыйна-феадальнай». Скарына разглядаўся некаторымі аўтарамі як сярэднявечны манах-схаласт, які пераклаў рэакцыйную, шкодную Біблію на беларускую мову [6, с. 16].

Такім чынам, у выніку першых даследаванняў творчасці Скарыны вучонымі БДУ беларуская культура ўзбагацілася каштоўнымі працамі, якія раскрылі яркую старонку духоўнага развіцця свайго народа. Набыткі вучоных універсітэта паклалі пачатак той плённай працы, што працягваецца ў нашы дні.

## Літаратура

1. Беларускі архіў (XV–XVI стст.). — Мінск: Галоўлітбел, 1928. — Т. 2. — 342 с.
2. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускай літаратуры / М. Гарэцкі. — М.; Л.: Дзярж. выд., 1924. — 382 с.
3. Доўнар-Запольскі, М. Да юбілею беларускага кнігадрукавання / М. Доўнар-Запольскі // Гісторыка-археалагічны зборнік. — Мінск, 1927. — № 1. — С. 83–95.
4. Карский, Е. Ф. Доктор Франциск Скорина. По поводу 400-летия его изданий (1517–1917) / Е. Ф. Карский // Чырвоны шлях. — 1918. — № 3–4. — С. 13–16.
5. Карский, Е. Ф. Белорусы / Е. Ф. Карский. — СПб., 1921. — Т. 3. — Ч. 2. — 246 с.
6. Ротман. Афіцыйны гісторык нацдэмаў // Савецкая краіна. — 1931. — № 7. — С. 10–18.
7. Харэвіч, А. Скарына і яго эпоха / А. Харэвіч // Польшча. — 1925. — № 7. — С. 138–152.
8. Чатырохсотлеце беларускага друку (1525–1925). — Мінск: Інбелкульт, 1926. — 353 с.
9. Шчакаціхін, М. Калі радзіўся Францыск Скарына / М. Шчакаціхін // Польшча. — 1925. — № 5. — С. 148–151.
10. Шчакаціхін, М. Да пытання аб храналогіі «Малой падарожнай кніжыцы» Скарыны / М. Шчакаціхін // Зап. аддзела гуманітарных навук Інбелкульта. Працы класа гісторыі. — Мінск, 1928. — Кн. 3. — Т. 2. — С. 345–450.
11. Янчук, Н. А. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры / Н. А. Янчук. — Мінск: Адраджэнне, 1922. — 118 с.

## АСОБА І ЧЫННАСЦЬ ФРАНЦІШКА СКАРЫНЫ Ў АЦЭНКАХ АДАМА КІРКОРА

**А**дам Кіркор (1818–1886) пакінуў значны след у гістарыяграфіі і краязнаўстве, этнаграфіі і фалькларыстыцы, публіцыстыцы, мемуарыстыцы і нарысістыцы, а таксама літаратуразнаўстве. Як арганізатар выдавецкай справы, рэдактар альманахаў «Radegast» (1843), «Pamiętniki Umysłowe» (1845–1846), «Teka Wileńska» (1857–1858), «Na dziś» (1872), «Teka Krakowska» (1884) і газет «Kurjer Wileński» (1860–1866), «Новое время» (1868–1870) ён быў вядомы не толькі ў Беларусі і Літве, але і ў адукаваных колах польскага і рускага грамадства. Кіркораўскія выданні, незалежна ад таго, выходзілі яны ў Вільні, Пецярбургу або Кракаве, мелі рэгіянальны літоўска-беларускі характар, тэматычна былі звязаны з грамадскімі і культурнымі праблемамі мясцовага жыцця, узбуджалі ў чытачоў пачуццё патрыятызму і ў пэўнай ступені накіроўвалі развіццё літаратуры ў краі. Пішучы па-польску і па-руску (па няпэўных звестках, і па-беларуску), ён лічыў сябе ліцвінам, у адной з публікацый назваў сябе «не прыроджаным палякам, а беларусам» і ў той жа час не пярэчыў, калі да яго звярталіся як да «істинно русского» чалавека. У светапоглядзе А. Кіркора важнае значэнне меў славянафільскі аспект.

Упершыню А. Кіркор выступіў на літаратурнай ніве ў 1839 г. у «Вопытах у рускай славеснасці выхаванцаў гімназій беларускай навучальнай акругі», а яго апошняя кніга «Літоўская базіліка» была выдадзена ў 1886 г. Ён быў аўтарам дзясяткаў артыкулаў і разнастайных навуковых, навукова-папулярных і літаратурных прац, найважнейшымі сярод якіх з'яўляюцца «Гістарычны даведнік па Вільні і яе ваколіцах» (1856, 2-е выд. 1880), «Этнаграфічны погляд на Віленскую губерню» (1858) з далучэннем першага надрукаванага беларуска-рускага слоўніка, «Нарысы сучаснай рускай літаратуры» (1873), «Пра літаратуру братніх славянскіх народаў» (1874), у якой першы раздзел прысвечаны разгляду гісторыі беларускай літаратуры, «Літоўскія абразкі: З успамінаў бадзягі Sobartgi» (1874), каларытныя і адметныя па кампазіцыі і стылістыцы мемуары; нарысы пра Літву і Беларусь, змешчаныя ў 3-м томе «Маляўнічай Расіі» (1882), знамянальная і найбольш значная ў XIX ст. работа пра нашу бацькаўшчыну, разлічаная на масавага чытача. А. Кіркор сябраваў з беларускімі пісьменнікамі У. Сыракомлем, В. Каратынскім, В. Дуніным-Марцінкевічам, А. Вярыгам-Дарэўскім, А. Плугам, А. Ельскім, Ю. Ляскоўскім, ён меў шырокія сувязі ў краёвых, расійскіх і польскіх навукова-культурных колах.

На хвалі «галоснасці», абвешчанай імператарам Аляксандрам II у другой палове 50-х гг. XIX ст., імя Францішка Скарыны ў адпаведным, асветніцкім

і нацыянальна-будзіцельскім, кантэксте было згадана А. Кіркорам у «Этнаграфічным поглядзе на Віленскую губерню» (1858). Аўтар з публіцыстычнай пафаснасцю імкнуўся пераканаць чытачоў: «Не падлягае сумненню, што дыялект, які называюць цяпер беларускім, менавіта той самы, якім карысталіся старажытныя Крывічы. На ім былі напісаны літоўскія законы, граматы і ўсе публічныя акты да часоў Стэфана Баторыя... На беларускім дыялекце вядомы наступныя найбольш важныя кнігі: Статут Казіміра Ягелона 1492 г., Статут Літоўскі, складзены ў 1505 г., выпраўляны ў 1522, 1529, 1564 і 1588 гг. (друкаваўся ў 1856, 1858 і 1821 г.), Трыбунал вялікага князя літоўскага 1581 г., Летапісец Літоўскі і Рускі (выд. Даніловічам у 1827 г.), Хроніка Быхаўца (выд. Нарбутам у 1846 г.), Біблія, выд. Скарыны ў 1517 (у Празе, а потым у 1525 г. у Вільні), Псалмы, Апостальскія дзеі, яго ж, выд. 1525 г., Пасланні апост. 1528 г. і шмат іншых» [3, с. 125]. Гэта этнаграфічнае даследаванне складалася па акрэсленай праграме Рускага геаграфічнага таварыства, але аўтар імкнуўся выйсці за вузкія рамкі і падкрэсліць багатыя культурныя традыцыі беларускага народа. Ён ужо тады выдатна разумеў не толькі тое, якую ролю адыгрывала ў ВКЛ беларуская мова і культура, але і значэнне выданняў Скарыны для пацвярджэння багатых культурных здабыткаў рэнесанснай эпохі.

Найбольш важнае для гісторыі беларускага літаратуразнаўства выступленне вучонага ў якасці даследчыка літаратуры — гэта кніга «Пра літаратуру братніх славянскіх народаў» (1874), якая змяшчала тэксты публічных лекцый, прачытаных А. Кіркорам у кракаўскім Тэхнічна-прамысловым музеі ў 1873 г. У літаратурным аглядзе газеты «Czas» сцвярджалася: «Сярод іншых лекцый найбольш адзначыліся лекцыі пра літаратуру братніх славянскіх народаў, якія прачытаў п. А. Кіркор, вядомы віленскі пісьменнік і археолаг, і якія зараз выйшлі асобнай кніжкай... Трэба прызнаць, што аўтар у вельмі займальнай форме выканаў пастаўленую перад сабой задачу; бо змог пра кніжкі, вядомыя толькі эрудытам, і пра аўтараў, слава пра якіх не разышлася шырока, расказаць так даступна, даць ім такія цікавыя гістарычныя характарыстыкі, што нідзе аўтар не выглядае сухім, але паўсюль пазнавальным, аж да завастрэння цікавасці да знаёмства з тымі крыніцамі, з якіх ён так умела чэрпаў» [9, 1873]. Кіркараўскія лекцыі адразу атрымалі высокую ацэнку, што паспрыяла іх хуткаму выданню асобнай кнігай. Але пазней гэтая важная праца была незаслужана забыта. Нават у вялікім артыкуле «Беларуская літаратура і бібліяграфія» (1892) А. Ельскага, якому А. Кіркор завяшчаў значную частку свайго рукапіснага архіва, не змешчана інфармацыя пра яе [6, 1892]. У сувязі з тым, што кніга «Пра літаратуру братніх славянскіх народаў» была выдадзена па-за межамі Расіі і нязначным накладам, увядзенне яе ў навуковы ўжытак у беларускім літаратуразнаўстве адбылося толькі ў 60-я гг. XX ст. Упершыню кароткая характарыстыка зместу кіркараўскіх лекцый дадзена А. Мальдзісам [4, с. 127–128].

А. Кіркоў быў добра знаёмы з працамі рускіх славістаў па гісторыі ўсходнеславянскіх літаратур. Але з некаторымі іх канцэптуальнымі палажэннямі ён прынцыпова не пагаджаўся. Апынуўшыся ў Кракаве, па сутнасці, у эміграцыі, вучоны змог адкрыта выказаць сваю пазіцыю. Паказальнае ў гэтым сэнсе шчырае кіркораўскае прызнанне пра змест і скіраванасць сваіх лекцый у датаваным 1873 г. лісце да пецяярбургскага славіста А. Катлярэўскага: «Зразумела, прабелаў мне не пазбегнуць: зусім няма матэрыялаў. Суцяшаюся тым, што ўсё ж хоць мая праца і вельмі будзе дрэнная — але першая ў польскай літаратуры. За напрамак я не перажываю — яго не асудзіць і ліберальны рускі. Бадай што рускаму не спадабаецца тое, што я праводжу рэзкую мяжу паміж усходняй і заходняй Расіяй і гавару спярша пра апошнюю, г. зн. пра русінаў літаратуру (іначэй кажучы, пра маларускую і беларускую), а пра расійскую ці маскоўскую пачынаю з XV і XVII стст. Але што ж рабіць — Кіева, “Песні пра паход Ігара”, Скарыну, Статута і г. д. і г. д. маскалям я не аддам. Усё гэта наша, а іх літаратура ўласна ж і пачынаецца з часоў архі-Грознага, Курбскага і інш.» [цыт. па: 5, с. 440]. І такой неардынарнай для таго часу трактоўкі фактаў мінулага, паводле якой «Слова...», асоба і чыннасць Скарыны і Статуты ВКЛ сталіся фундаментальнымі «катэгорыямі», А. Кіркоў паслядоўна прытрымліваўся ў кнізе «Пра літаратуру братніх славянскіх народаў», адкрыўшы яе нарысам «Русінская літаратура». Гаворачы пра беларускую мову і літаратуру, вучоны выразна акрэсліў сваю пазіцыю: «Беларус і сёння не падаўся такім вялікім зменам і да нашых дзён захаваў мову, на якой напісана была знакамітая паэма “Песня пра паход Ігара”, на якую Скарына пераклаў Святое Пісанне, на якой абвяшчаліся законы, статуты, прывілеі, наданні і г. д. з першай паловы XIII ст.» [7, s. 50].

А ў той перыяд у польскай навуцы і публіцыстыцы было пашырана безапеляцыйнае меркаванне, што «Русь (Беларусь. — І. 3.) нарэшце пазбылася даўнейшага варварства дзякуючы польскай культуры» [2, с. 131]. У сувязі з гэтым, гаворачы пра культурную сітуацыю ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV–XVII стст., А. Кіркоў выступаў з выразна тэндэнцыйных пазіцый. Невыпадкова ён не толькі падкрэсліў, што пераклад Бібліі на русінскую (старабеларускую. — І. 3.) мову быў надрукаваны на 44 гады раней за першы польскамоўны пераклад, але і на аснове фактаў даводзіў, што культура ВКЛ у гэты перыяд была на вельмі высокім узроўні. «Літоўская Русь не была так далёка дзікай і варварскай нават і перад першым з’яднаннем з Польшчай (маецца на ўвазе Крэўская ўнія 1386 г. — І. 3.), — палемічна адзначалася ў кіркораўскіх лекцыях. — Не кожнаму вядома, што русінская мова некалькі стагоддзяў была пануючай на Літве і Русі, што не адны толькі сялянскія песні, але і літаратурныя творы, а таксама дакументы і творы рэлігійнага, гістарычнага, прававога і дыпламатычнага зместу пісаліся на гэтай мове» [7, s. 37]. Як асветнік А. Кіркоў выдатна разумеў важнасць выдавецкай дзейнасці ў гісторыі літаратуры і культуры. Прыведзены ім факт выдання ў Княстве ў

перыяд з 1517 па 1632 г. 149 кніг на старабеларускай, польскай і лацінскай мовах сведчыў аб высокім узроўні развіцця «русінскай» цывілізацыі.

Цікавую ацэнку даў вучоны дзейнасці Францішка Скарыны. Гаворачы пра скарынаўскую эпоху, А. Кіркор спецыяльна падкрэсліў: «Пяройдзем да помнікаў пісьменства, надрукаваных у XV і XVI стагоддзях. З гэтага пункту гледжання русінскае пісьменства не толькі не саступае іншым братнім, але нават у пэўных адносінах ідзе паперадзе іх. Такі вывад не з'яўляецца толькі меркаваннем. Наадварот, мы сцвярджаем гэта на аснове навукова вырашанага пытання» [7, s. 24]. А. Кіркор прапанаваў кароткі нарыс жыцця і дзейнасці Скарыны, асабліва падкрэсліваючы факт перакладу Бібліі менавіта на родную мову (у процівагу польскай і «расійскай»). Ён назваў Палачаніна «чалавекам... глыбокай навукі» і «верным католікам» [7, s. 28], сцісла акрэсліў акалічнасці драматычных стасункаў першадрукара з Марцінам Лютэрам і каралём Жыгімонтам I Старым, не хаваў таго, што некаторыя сучаснікі абвінавачвалі Скарыну ў чарнакніжніцтве.

Кіркоўскае стаўленне да прысвечаных першадрукару даследаванняў было крытычным. Прынамсі, ён адным з першых асудзіў заганную практыку выкарыстання творчай спадчыны Скарыны ў палітычных мэтах. А такія факты мелі месца, асабліва пасля паўстання 1863–1864 гг., калі скарынаўскія выданні сталі важкім аргументам, каб «даказаць старшынство і сілу рускай цывілізацыі ў заходніх губернях» [2, с. 147]. Нібы праводзячы паралель з уласным пакручастым жыццём, А. Кіркор разважаў: «Часам дзіўны лёс наканаваны чалавеку, ён хутка выйдзе на самастойную дарогу і, не дагаджаючы той ці іншай партыі, лагеру альбо пашыранай думцы, ідзе за натхненнем сваёй ідэі і сэрца, знаходзячы адзінае суцэльнае ў спакоі ўласнага сумлення. Так было і са Скарынам. Пры жыцці ірвалі яго, знеслаўлялі, нават прыцягвалі да суда, а вось і пасля смерці, праз тры стагоддзі, палітычныя партыі карыстаюцца ім і працай гэтага слаўнага чалавека, кожны з лагераў яе сабе прысвойвае і на сваю карысць тлумачыць» [7, s. 28]. Думаецца, што названы палітычны чынік і стаў прычынаю таго, што ў пазнейшых падцэнзурных выданнях А. Кіркора, апублікаваных у Расіі, імя і чыннасць Скарыны або не згадваліся ўвогуле, як сталася з перавыданнем «Гістарычнага даведніка па Вільні і яе ваколіцах» (1880) [8, s. 30], або пра іх пісалася са значна меншым піетэтам.

Так, у нарысе «Асвета і народная творчасць у Літве», змешчаным у 3-м томе «Малаяўнічай Расіі» (1882), інфармацыя пра Скарыну заключана ў адным абзацы і падаецца пераважна канстатацыйна. А. Кіркор сцвярджае: «Русская библия переведена с латинской Вульгаты Францом Скориною из Полоцка... Некоторые из русских вельмож обратили на него внимание, как на человека весьма способного, и, сознавая необходимость иметь библию на родном языке, поручили ему это великое дело... Скорина усердно взялся за перевод, но, вероятно, типография Фиола (Швайпольта Фіёля. — I. 3.) оказалась недостаточною для издания библии, и потому Скорина отправился в Прагу, где и

начал ее печатание в 1517 г., продолжая его до 1520 г. Между тем в Вильне, стараниями того же Бабича, основана была значительная типография... Тогда Скорина поспешил в Вильно и здесь продолжал печатание, оконченное в 1525 г. Кроме перевода библии, Скорина издал несколько ... других русских книг. Издания его украшены великолепными по времени политипажами, сделанными в Нюрнберге» [1, с. 100]. Тым не менш у багата ілюстраваным 3-м томе «Маляўнічай Расіі» ніводнай скарынаўскай гравюры не змешчана, нават вядомай партрэтнай выявы. І гэта ўяўляецца невыпадковым. А. Кіркор, верагодна, свядома імкнуўся пазбягаць таго, што магло б прывесці да эмблематызацыі Ф. Скарыны ў якасці «рускага» першадрукара. Аўтар, па зразумелых прычынах, не мог адкрыта акцэнтаваць увагу на «беларускасці» асветніцкай чыннасці Палачаніна, але знайшоў магчымасць даць падказку дапытліваму чытачу. У гэтым сэнсе вельмі паказальна, што ў абзацы, які непасрэдна папярэднічаў канспектыванаму экскурсу, прысвечанаму Скарыне, сцвярджалася: «Первая библия на славянских языках напечатана по-чешски в Праге в 1488 г., вторая же, на белорусском языке, в 1517 г. (видавочна, тут маецца на ўвазе Скарынава выданне. — *І. З.*), третья, Краинская, в 1555, а затем четвертая, польская, напечатанная в Кракове для римско-католического исповедания в 1561...» [1, с. 100]. Гэты факт дастаткова выразна характарызуе датклівасць сітуацыі і пазіцыю А. Кіркора як аўтара, які, з аднаго боку, павінен быў улічваць жорсткія патрабаванні рэдактараў і расійскай цензуры, кансерватыўная і выключна імперская скіраванасць дзейнасці якой пасля гвалтоўнай смерці Аляксандра II у 1881 г. стала беспрэцэдэнтнай, а з другога боку, заставацца верным уласным перакананням і гістарычнай праўдзе.

Такім чынам, А. Кіркор належаў да ліку тых даследчыкаў і папулярызатараў навукі другой паловы XIX ст., дзякуючы працам якіх постаць Францішка Скарыны, набываючы рэнесансную маштабнасць, паступова ўпісвалася ў кантэкст менавіта беларускай гісторыі. Аднак ідэйная скіраванасць і пафас кіркораўскіх публікацый, у якіх ішла гаворка пра асобу і чыннасць першадрукара, у значнай ступені залежалі ад часу і месца іх напісання, характару выдання, інтэлектуальнай атмасферы і палітычнай кан'юнктуры, пашыраных у тагачасным грамадстве.

## Літаратура

1. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовское и Белорусское Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г. — Минск: БелЭн, 1993. — 550 с.
2. Каўка, А. Тут мой народ: Францішак Скарына і беларуская літаратура XVI—пач. XX стст. / А. Каўка. — Мінск: Маст. літ., 1989. — 255 с.
3. Киркор, А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию / А. Киркор // Этнографический сборник. — СПб.: Тип. Э. Праца, 1858. — Вып. 3. — С. 115–276.
4. Мальдзіс, А. Творчае пабрацімства: Беларуска-польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў XIX ст. / А. Мальдзіс. — Мінск: Навука і тэхніка, 1966. — 159 с.
5. Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: у 4 кн. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993. — Кн. 1: Старажытны перыяд — XIX ст. — 476 с.
6. Jelski, A. Białoruska literatura i bibliografia / A. Jelski // Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. — Warszawa: Nakł. i druk S. Sikorskiego, 1892. — Т. 8. — S. 646–658.
7. Kirkor, A. H. O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich: Odczyty publiczne w Muzeum techniczno-przemysłowem w Krakowie / A. H. Kirkor. — Kraków: Druk. L. Paszkowskiego, 1874. — 356 s.
8. Kirkor, A. H. Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach / A. H. Kirkor. — 2-e wyd. — Wilno: Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1880. — 308 s.
9. Ze swiata książkowego // Czas. — 1873. — 15 listopada.

## ДА БІАГРАФІІ СКАРЫНАЗНАЎЦЫ ЯНКІ САДОЎСКАГА

**Н**айбольш вядомымі скарызназнаўцамі на эміграцыі можна назваць айца Аляксандра Надсана ды Вітаўта Тумаша. Апошні быў не толькі аўтарам шматлікіх публікацый, але і складальнікам даведніка «Пяць стагодзьдзяў Скарыніяны XVI–XX» (Нью-Ёрк, 1989). Анатаваная бібліяграфія ахоплівае Скарыніяну ад 1492 да 1982 г. у 7 раздзелах: актавыя, летапісныя, эпістальярныя матэрыялы; выданні самога Скарыны; рукапісныя копіі і належаўні Скарынавых выданняў; літаратура пра Скарыну і ягоную дзейнасць (каля 2500 пазіцый); творы літаратуры і мастацтва пра Скарыну; Скарына ў музыцы; рознае (арганізацыі і г. д.). Сярод згаданых у кнізе публікацый ёсць і колькі пазіцый (у тым ліку і дзве дысертацыі), якія належалі прафесару Кінгстанскага ўніверсітэта ў Канадзе доктару Янку Садоўскаму.

Звестак пра жыццё гэтага навукоўца ў друку амаль не засталася. Можна згадаць хіба што некралог у газеце «Беларус»<sup>1</sup> ды кароткія згадкі ў кнізе а. Аляксандра Надсана «Біскуп Чэслаў Сіповіч: святар і беларус» (Мінск, 2004). Тым больш каштоўным з’яўляецца фонд Янкi Садоўскага ў Нацыянальнай бібліятэцы і архіве Канады ў Атаве (*Library and Archives Canada. John Sadowski Fonds. MG31–D124*). У адной з 11 скрыняў дакументаў ёсць англамоўны варыянт аўтабіяграфіі, напісаны каля 1970 г., дзе і выкладзеныя галоўныя падзеі жыцця навукоўца. І хоць факты пададзеныя сцісла і з пэўнымі замоўчваннямі, аднак гэты жыццёпіс можна ўзяць за аснову аднаўлення біяграфіі нашага героя.

Янка Садоўскі нарадзіўся 15 ліпеня 1926 г. у вёсцы Залужжа (сёння Стаўбцоўскі раён Мінскай вобласці) у сям’і селяніна Пятра. У 1933–1939 г. вучыўся ў пачатковай школе ў роднай вёсцы. Пасля, да 1942 г. навучаўся ў сярэдняй школе ў Міры. У 1942–1944 г. вучыўся ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. Далей у біяграфіі Садоўскага заўважаецца першая лакуна. Навуковец не ўдакладняе, якім менавіта чынам ён трапіў у польскае войска на Захадзе. Аднак можна дапусціць, што разам з іншымі навучэнцамі настаўніцкай семінарыі (з тым самым Аляксандрам Надсанам) ён апынуўся ў 30-й грэнадзёрскай дывізіі СС, якая была кінутая немцамі на змаганне з саюзнікамі ў Францыі. І з іншымі маладымі беларусамі ён з гэтай дывізіі ўцёк, бо ад лютага 1945 г. ужо быў жаўнерам польскага войска генерала Андэрса. Разам з вайскоўцамі ў ліпені 1946 г. Янка Садоўскі прыбыў у Вялікабрытанію і да траўня 1947 г. яшчэ служыў там у Польскім перасяленчым корпусе. Пасля

---

<sup>1</sup> Сьв. памяці Янка Садоўскі // Беларус. — № 303–304. — Жнівень–верасень 1982. — С. 7.

дэмабілізацыі працаваў у ведамствах брытанскай Камісіі лясной гаспадаркі, а таксама Нацыянальнай вугальнай рады.

У верасні 1949 г. Янка Садоўскі здаў у Лондане іспыт на атрыманне атэстата сталасці, а ўжо ў кастрычніку таго ж года паехаў у Італію «*вывучаць італьянскую і лацінскую мовы*». Тут у аўтабіяграфіі Янкі Садоўскага, пісанай для кіраўніцтва Кінгстанскага ўніверсітэта, свядома замоўчваецца рэлігійная складовая жыцця навукоўцы. Пры атрыманні магчымасці навучання ў Рыме Садоўскі яшчэ ў 1948 г. паступіў кандыдатам у ордэн марыянаў, пра разбудову якога так дбаў стваральнік беларускага рэлігійна-грамадскага асяродку ў Паўночным Лондане а. Часлаў Сіповіч. Таму, пасля навіцьяту, Садоўскі і распчаў навучанне ў Рыме ў падрыхтоўцы да святарства<sup>1</sup>.

У аўтабіяграфіі сцвярджаецца, што ў 1950–1952 гг. ён навучаўся ў Папскім інстытуце «Ангелікум» у Рыме, дзе атрымаў ступень бакалаўра філасофіі. У 1952–1956 гг. ён вывучаў тэалогію ў Папскім «Грыгарыянскім» універсітэце і атрымаў ліцэнцыят у тэалогіі. Праўда, надзеі а. Часлава Сіповіча студэнт не апраўдаў. Ужо ў 1953 г. ён вырашыў не аднаўляць сваіх законных шлюбаў у марыянаў ды перайшоў з візантыйскага ў рымскі абрад, у якім ён 17 снежня 1955 г. быў пасвечаны ў святарства<sup>2</sup>.

Святарства не спыніла навучання. У 1956–1958 гг. Садоўскі вывучаў бібліеістыку ў Папскім біблейскім інстытуце, па сканчэнні якога меў ліцэнцыят у Святым Пісанні. Адначасова ў 1956–1960 гг. вучыўся ў Рымскім універсітэце, спецыялізаваўся на вывучэнні гісторыі ўсходнеславянскіх моў і зацікавіўся даследаваннем жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. З гэтай нагоды ў Садоўскага завязалася ліставанне з Вітаўтам Тумашам, якое працягнулася на доўгія гады. Тумаш карыстаў з наяўнасці «свайго» чалавека ў Італіі, каб праверыць розныя факты Скарынавай біяграфіі, часам прасіў Садоўскага дапамагчы з перакладамі некаторых лацінскіх выразаў. Ліставанне двух скарыназнаўцаў захоўваецца ў архіве Садоўскага ў Канадзе і чакае свайго даследчыка.

Вынікам «італьянскага» перыяду навучання ды скарынаведы Янкі Садоўскага стала знаходка ў падуанскім архіве новага дакумента, згодна з якім можна было меркаваць, што паміж 1506 і 1512 гг. будучы першадрукар быў сакратаром у дацкага караля. Янка Садоўскі спрабаваў таксама знайсці доказы таго, што Скарына вучыўся ва ўніверсітэце ў Капенгагене. Значна пазней, у 1969 г., у лонданскім *The Journal of Byelorussian Studies* пабачыў

---

<sup>1</sup> Надсан, А. Біскуп Чэслаў Сіповіч: святар і беларус / А. Надсан. — Мінск: БелФранс, 2004. — С. 161.

<sup>2</sup> Тамсама. — С. 126.

свет артыкул даследчыка, прысвечаны звесткам пра «дацкі» перыяд жыцця першадрукара<sup>1</sup>.

Іншым вынікам «італьянскага» перыяду стала атрыманне Янкам Садоўскім у 1964 г. ступені доктара літаратуры ў славяназнаўстве. А дысертацыя яго, напісаная пад кіраўніцтвам прафесара Р. Пічыя (*R. Picchio*), мела назву «Францызск Скарына».

Праўда, у часе абароны дысертацыі Янка Садоўскі ўжо не жыў у Італіі. У лютым 1961 г. на загад а. Часлава Сіповіча ён вярнуўся ў Лондан, дзе меўся стаць кіраўніком Беларускай школы-інтэрната імя Св. Кірылы Тураўскага. Аднак выконваў гэты абавязкі ён вельмі невялікі час, ужо ў снежні 1961 г. Янка Садоўскі пакінуў і Марыян Хаўз і наогул святарства ды ў хуткім часе ажаніўся з англічанкай.

Застаўшыся на нейкі час жыць у Лондане, Садоўскі выкладаў рускую мову ў розных мясцовых школах. Ад 1964 г. пачаў рыхтаваць дактарат філасофіі ў галіне рускай мовы і літаратуры ў Школе славянскіх і ўсходнееўрапейскіх студыяў Лонданскага ўніверсітэта. Спецыялізаваўся ён у гісторыі ўсходнеславянскіх моў і падрыхтаваў дысертацыю на тэму «Лінгвістычны аналіз Чатырох Кніг Царстваў, надрукаваных Францыскам Скарынам у 1518 г.». Сваю працу пісаў пад кіраўніцтвам вядомага брытанскага славіста прафесара Роберта Оты ды прафесара М. Самілава. Ступень доктара філасофіі атрымаў 8 лістапада 1967 г.

Пасля абароны Янка Садоўскі змог нарэшце з’ехаць з Вялікабрытаніі, дзе яму было складана жыць з адчуваннем крыўды з боку беларускіх святароў. Навуковец перабраўся за акіян. У 1968–1969 гг. ён выкладаў рускую мову і літаратуру ў Ілінойскім універсітэце ў Чыкага. Аднак пачуваўся тут не надта добра. У лісце да Кастуся Акулы ад 4 траўня 1969 г. пісаў, што меў праблемы з горлам, што ЗША надаелі, «*як горкі яблык*». Вельмі чакаў выезду ў Канаду. Тут ад 1 ліпеня 1969 г. ён атрымаў пасаду дацэнта рускай мовы і літаратуры ў Квінс-універсітэце ў Кінгстане (штат Антарыя, Канада). І менавіта ў гэтым універсітэце Янка Садоўскі працягнуў сваю навуковую дзейнасць ды працаваў да раптоўнай смерці ў 1982 г.

У гэты «канадзійскі» перыяд свайго жыцця навуковец меней займаўся скарызназнаўствам. У Садоўскага з’явіліся іншыя тэмы: ён пісаў пра беларускі ўплыў на рускую культуру ў XVI–XVII стст., пра беларускую літаратуру ў XIX ст., пра асобных беларускіх літаратараў XX ст. (Рыгора Крушыну, Васіля Быкава). Садоўскі пэўны час рабіў адмысловыя англамоўныя агляды беларускіх публікацый для *The Year’s Work in Modern Languages Studies*. Аднак найбольш вядомым навуковец стаў як аўтар першай даследчай працы,

---

<sup>1</sup> Sadowski, J. Skaryna’s Stay in Denmark / J. Sadowski // *The Journal of Byelorussian Studies*. — Vol. II. — № 1. — London, 1969. — P. 25–28.

прывечанай беларускай эміграцыі на Захадзе, — кнігі «Гісторыя беларусаў у Канадзе»<sup>1</sup>.

Тым не менш, і ў Канадзе з’яўляліся некаторыя скарынаведныя публікацыі Садоўскага<sup>2</sup>, а таксама рыхтавалася да друку кніга на падставе дзвюх дысертацыяў. Першы раз навуковец паведамляў пра магчымасць выдання сваёй скарынаведнай працы ў згаданым вышэй лісце да Кастуся Акулы. Яшчэ ў 1969 г. Садоўскі сцвярджаў, што выдавецтва ўніверсітэта ў Алабаме прапаноўвала яму выдаць ягоную дысертацыю пра Скарыну. Пазней пра гэта ж пісалася як пра справу амаль што вырашаную ў 1972 г. Тут варта прывесці адзін з лістоў Вітаўта Тумаша да Янкі Садоўскага, які адлюстроўвае асобныя аспекты тагачаснага скарыназнаўства, а таксама пэўныя прынцыповыя разыходжанні двух даследчыкаў.

«26 студзеня 1972 г.

Вельмі паважаны спадару Прафэсару!

Днямі дастаў ад а. А. Надсана паведамленьне зь Лёндану аб новым важным адкрыцці ў галіне скарыніны: у экзэмпляры “Малой падарожнай кніжкі” Каралеўскае бібліятэкі ў Капэнгаге ён выявіў нідзе дагэтуль нязнойдзеную Скарынаву Пасхалію. На падставе-ж яе далася ўстанавіць час выхаду Падарожнай кніжкі — 1522 год. Дык яна першы віленскі друк Скарыны, а не Апостал 1525 году (магчымасць гэткую браў і я на ўвагу, ЗАПСЫ, кн. 5. б. 24). Пра знаходку А. Надсан ужо даў артыкул у “Божым шляхам”. Дык дату пачатку Скарынавага друку ў Вільні давядзецца цяпер [выправіць] і ў артыкуле маім пра канфіскату Скарынавых кнігаў у Вроцлаве, калі б да яго друку дайшло.

Як Вы паведамлялі ў Вашым перадкалядным лісьце, ужо ў гэтым месяцы мела ісьці ў друк Вашая дысертацыя. Вітаю Вас з удачай! Яшчэ на адну важную й каштоўную пазыцыю ў скарынаведнай літаратуры будзе больш.

Пры гэтай нагодзе перадаць хачу й пару маіх заўвагаў пра друкаваную ў ЗАПСАХ частку дысертацыі — можа нешта з гэтага прыдасца пры апошняй рэдакцыі. Калісьці, калі былі прысланыя да друку ў ЗАПСЫ «Лексычныя асаблівасьці», я заўважыў у іх хіб тэхнічнага характару, ды ўсё-ж пусціў у друк, “каб толькі хутчэй” кніга друкавалася. Гэтае “хутчэй”, як ведама, за-

---

<sup>1</sup> Sadouski, J. A History of Byelorussians in Canada / J. Sadouski. — Belleville, 1981. — 148 p.

<sup>2</sup> Найбольш значнымі скарыназнаўчымі публікацыямі Янкі Садоўскага былі: Садоўскі, Янка. Лексычныя асаблівасьці Кнігі Царстваў Скарыны // Запісы БІНіМ. № 5(11). Мюнхен, 1970. С. 91–112; Sadouski, John. Studies on Doctor Francis Skaryna in the West since World War II. (Дасьледаваньні аб Францішку Скарыну па другой сусьветнай вайне на Захадзе) // Запісы БІНіМ. № 17. Нью-Ёрк, 1983. С. 31–34; Садоўскі Янка. Марфалאгічныя асаблівасьці Кнігі Царстваў Ф. Скарыны // Запісы БІНіМ. № 18. Нью-Ёрк, 1988. С. 83–95.

цягнулася пазьней ледзь не на тры гады! Ідзе пра тое, што ў тэксьце Вашага артыкулу ёсьць аж колькісот поклікаў на два слоўнікі — Насовіча ды Крапівы. І два гэтыя прозьвішчы, што ўвесь час паўтараюцца, падаюцца кажны раз у поўным іх напісаньні. У гэтых выпадках куды практычней, адзначаўшы гэта пры пачатку, далей даваць скароты, хапіла-б самой першай літары гэтых прозьвішчаў — Н і К. Гэткі спосаб ашчаджае час, месца, грошы. Паводле майго шацунку, пры тарнаваньні скаротаў артыкул быў-бы на бачыны 4 карцейшы й друк яго адпаведна быў-бы танейшым.

Рэч другая: “Лексычныя асаблівасьці” былі-б моваведам куды цікавейшыя й навукова куды мацнейшыя, калі-б пры кажным Скарынавым слове быў дадзены заўсёды хоць-бы адзін прыклад з тэксту — зварот ці сказ — з гэтым словам. Гэта памагае вельмі лепш асэнсаваць тое значаньне, у якім дадзенае слова Скарына ўжыў.

Не магу стрымацца, каб пры нагодзе ліста не падзяліцца некаторымі маімі меркаваньнямі, не датычнымі ўжо дысэртацыі, але — мовы Скарыны. Пераказваю іх не для нейкае дыскусіі, а толькі ў парадку сяброўскага абмену паглядамі. Зь некаторых Вашых выказваньняў падчас нашых кароткіх сустрэчаў ведаю, што ў гэтым пытаньні пагляды ў нас даволі розныя. Вось дзеля гэтага я пачуваюся да абавязку сказаць, чаму мае якраз гэтыя, а ня іншыя.

Ідзе тут пра ў скарынаведнай літаратуры старое пытаньне: якая мова Скарынавых перакладаў — беларуская ці царкоўнаславянская? Калі ў сваіх біяграфічных ці бібліяграфічных нарысах я трымаюся пагляду, што яна беларуская, дык у запраўднасьці толькі стаю на пазыцыях найбольшага ў беларускай моваведзе аўтарытэту — Аўхіма Карскага, — які ў гэтай справе даў сваю, добра ведамую, формулу, што ў Скарыны “аснова мовы народная беларуская”.

Па шырыні й грунтоўнасьці вывучэньня беларускае й старое, і сучаснае мовы раўні Карскаму пакульшто няма. Для дадзенага пытаньня важна тое, што Карскі знаў дасканальна як мовавед ня толькі мову беларускую, але й царкоўнаславянскую. Гадоў колькідзсят яе ён выкладаў з унівэрсытэцкае катэдры. Ягоная граматыка мовы царкоўнаславянскае да 1917 г. мела 19 выданьняў. Таму калі хто, дык Карскі быў дакладна дасканала падрыхтаваны і аўтарытэtnы на тое, каб даць адказ на пытаньне, якая нацыянальная аснова мовы Скарынавых перакладаў.

Калі ўсё-ж у справе характару мовы Скарыны паўстаюць у моваведаў і немоваведаў сумлевы й засьцярогі, ёсьць на гэта колькі розных прычынаў. Галоўная зь іх тая, што Скарына ў сваіх выданьнях ня зрываў кардынальна з царкоўнаславяншчынай, а наадварот, шмат элемэнтаў гэтае мовы пакідаў, помнячы, відавочна, тое, што чытачы звыклія да кольківяковае ўжо традыцыі панаваньня гэтае мовы ў рэлігійнай літаратуры ды ў царкоўным ужытку, прывыклі да яе, і раптоўны зрыў быў бы не пажаданым — можна было-б “адарвацца ад чытача”. Ці з тых ці іншых меркаваньняў, але мова

ягоных перакладаў побач элементаў беларускіх мае й вельмі шмат захава-нае царкоўнаславяншчыны і маем тут у запраўднасьці своеасаблівы стоп дзвюх моўных стыхіяў, што пазваляе адным уважаць яе за мову беларускую, другім — за ц.-славянскую. У абодвух выпадках гэта значыць толькі, што дадзеная моўная стыхія ўважаецца дамінуючай. Складанае пытаньне азна-чэньня элемэнту дамінуючага камплікуецца, да гэтага, яшчэ рознымі іншымі аспектамі праблемы, на некаторыя зь якіх зьвярну тут увагу.

Найперш, ня ўсе аўтары, што пытаньне гэтае кранаюць, бяруць на ўвет, што мова выданьняў Скарыны не адналітая. У тэкстах некаторых кнігаў ён сьведама захоўваў мову ц.-славянскую, у кнігах характару багаслужэбнага — Псалтыры, Апостале, Часаслоўцы, Акафістах і Канонах, Шэстаднёўцы. Як ён сам пісаў, мовы гэтых, літургічнага характару тэкстаў ён “ня рухаў”. І тэксты гэтых кнігаў напэўна царкоўнаславянскія, хоць і яны маюць даволі беларускіх асаблівасьцяў, каб пазнаць, што паўсталі на беларускай моўнай тэрыторыі. Здрааюцца ў Скарыны й ц.-славянскія цытаты ў кнігах перакладных — яны таксама бясспрэчна не беларускія, а ц.-славянскія. Вось некаторыя аўтары, нясьведамы таго, што Скарына выдаваў тэксты й ц.-славянскія, мяшаюць у вадзін “кацёл” перакладанае зь неперакладаным і даходзяць да хвальшывых выснаваў.

Не адналітая мова Скарыны й у кнігах, тэкст якіх ён “рухае”, перакладае. Аснаўная розьніца выступае ў тым, што ў мове перакладаў выразна шмат больш захоўваецца царкоўнаславяншчыны, як у арыгінальных тэкстах самога Скарыны — прадмовах, паслоўях, камэнтарах, і гэта “канфузіць” некаторых аўтараў пры спробе азначэньня, якога элемэнту ў яе больш — беларускага ці не беларускага. У мове-ж прадмоваў дамінуючая бясспрэчна беларуская моўная стыхія, хоць і ў ёй Скарына захоўвае больш традыцыйнае для рэлігійных кнігаў царкоўнаславяншчыны, як яе тады-ж было ў беларускай пісьменнасьці сьвецкай, актавай. А ёсьць аўтары, што навет і мову арыгінальных тэкстаў Скарыны залічаюць у ц.-славяншчыну, хоць трэба дзівіцца, як можна ц.-славянскімі называць мову, прыкладам, у прадмове да Кнігі Другога Закону: “Толико в том хотят ся згожати, абы были права их, или закон, почтивый, справедливый, можный, потребный, пожиточной, подле прирочения подлуг обычаев земли, часу и месту пригожий, явный, не имея в себе закрытости, не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму написанный”. Або з Кнігі Царстваў: “Протож я, Франциско Скорина, меновал есми ту вси тьи письма зособна, абы есте ведали, иже на сторонницах кажных книг моего тружания пописаны суть светки или згоды кратце имени сих вышшейменованых писм”.

Вось для лепшага абгрунтаваньня свае канцэпцыі Жураўскі й уціскае нагвалт усю мову ўсіх Скарынавых выданьняў у сваю ц.-славяншчыну “беларускае рэдакцыі”, што бясспрэчна памылкова. Да яе належаць толькі тыя выданьні, ц.-славянскае мовы якіх, як сам Скарына кажа, ён “ня рухаў”. Не падыходзіць-жа напэўна да яе мова ягоных прадмоваў і паслоўяў. — Што й

колькі ц-славяншчыны маюць, для прыкладу, прыведзеныя цытаты? Падганяць іх пад ц-славяншчыну гэта гвалт над фактамі. Мова-ж перакладаў, паколькі гэта двумоўны ў істоце стоп, дае некаторую магчымасьць Жураўскаму падводзіць яе пад свой трафарэт “ц.-сл. мовы бел. рэдакцын”, як дае падставу называць яе і проста мовай у сваёй аснове беларускай іншым аўтарам. Жураўскі ўжо гадамі асабліва рупна шукае тых ц-славянскіх фанэтычных ці марфалагічных асаблівасьцяў Скарынавае мовы, што пераважаюць у яго над беларускімі й заўсёды цешыцца зь іх знаходу. З другога боку, ён заўсёды памяншае ролю элементу беларускага ў гэтым стопе, забываецца пра тысячы чыста беларускіх словаў, пра чыста беларускі яе сьінтаксычны лад, на што зьвярталі ўвагу моваведы ўжо мінулага стагодзьдзя. Што-ж да лексыкі, дык трэба не забывацца, што, паводле некаторых моваведаў, у сучаснай ангельскай мове засталася ўсяго каля 25 % англасакскіх словаў, усё іншае-ж чужое, і не зважаючы на гэта мову гэтую ўсё-ж і цяпер завуць англасакскай.

У сваім разгоне ўціснуць за ўсякую цану ўсю мову выданьняў Скарыны ў рамкі ц-славяншчыны, Жураўскі “забываецца” навет заўсёды прывесьці, хоць бы для акадэмічнае саліднасьці, кардынальна супроцьлежны пагляд найвыдатнейшага майстры беларускае мовы А. Карскага, які ведаў, што ў гэтым пытаньні гаворыць, і які бачыў у Скарыны ц-славяншчыну. Перад сваёй фармулёўкай ён навет адзначае, што ў Скарыны “яшчэ ня рэдкасьць аорысты, імпрэфэкты, ... і іншыя ц-славянскія асаблівасьці ў мове... але ўсё ж аснова мовы народная беларуская, з тымі асаблівасьцямі, якія характарызуюць стае яе звод у Літоўскай дзяржаве”. Жураўскі, з сваёй слабейшай за Карскага ведай ц-славяншчыны і асабліва слабейшым вычуваньнем розніцаў між ёю і старой беларускай мовай, не адчувае й таго, што асэнсоўваў добра яшчэ на пачатку XIX ст. начытаны добра й у ц-славяншчыне, і ў мове старых летапісаў Карамзін, які ўжо тады заўважыў, што Скарына “пісаў моваю свае пары й свае бацькаўшчыны”.

Вось, у скароце, тья галоўныя матывы й мярканьні, дзеля якіх я застаюся пры сваіх (і Карскага) паглядах на мову Скарыны, не зважаючы на той ці іншы “акадэмічны” разнабой у адпаведнай сучаснай літаратуры.

Прывітаньні зь Нью-Ёрку!

У глыбокай да Вас пашане

Вітаўт Тумаш<sup>1</sup>.

Як выглядае, Садоўскі так і не змог выдаць вынікі сваёй скарынаведнай працы асобнай кнігай. Аднак у яго архіве захавалася чарнавы англамоўны машынапіс (290 старонак) пад назвай: *Doctor Francis Skaryna: Life, Works and Language* («Доктар Францыск Скарына: Жыццё, працы і мова»). У прадмове зазначаецца, што кніга напісана на падставе дзвюх дысэртацый: абароненай у

---

<sup>1</sup> Library and Archives Canada. John Sadowski Fond. MG31-D124. C. 1. F. 58.

Рыме і абароненай у Лондане, а таксама заўвагаў Вітаўта Тумаша. Машынапіс складаецца з уводзінаў і сямі частак.

Ва ўводзінах вылучаныя тры сэнсавыя падраздзелы. Першы з іх уяўляе сабою кароткі агляд скарынаведных працаў пачынаючы ад Рынгельтаўба ды Штрытэра і да сучаснікаў, у тым ліку Вітаўта Тумаша. Другі важны сюжэт уводзінаў звязаны з пытаннем імя Скарыны. Садоўскі згадвае пра варыянт Георгія Францыска Скарыны, але падтрымлівае выснову, што сапраўднае імя першадрукара было менавіта Францыск, а Георгі з’явілася толькі ў адным дакуменце праз памылку пісара. Трэці аспект уводзінаў датычыць веравызнання Скарыны. Садоўскі толькі каротка падае тры асноўныя пункты гледжання на праблему (праваслаўе, каталіцызм ці пратэстантызм як веравызнанні першадрукара), але не робіць уласнай высновы.

У першай частцы манаграфіі разглядаецца эканамічнае, сацыяльнае, рэлігійнае і культурнае развіццё беларускіх земляў у XVI ст. і даводзіцца, што гэтае развіццё ішло ў рэчышчы агульных заходнееўрапейскіх працэсаў. Наступная частка прысвечана біяграфіі Францыска Скарыны. Янка Садоўскі падае асноўныя этапы і спрэчныя пытанні жыццяпісу, якія яшчэ маюць быць дадаткова высветленыя. Далей ідзе адмысловы агляд усіх выдадзеных Францыскам Скарынам кніг, з апісаннем асаблівасцей іх друку, структуры, ілюстрацыяў і г. д. Даследчык абавіраецца на найноўшыя для свайго часу звесткі, у тым ліку згадвае і капенгагенскую знаходку а. Аляксандра Надсана, якая дапамагла вызначыць год выдання «Малой падарожнай кніжкі». Улічваючы, што звесткі пра знаходку былі якраз у прыведзеным вышэй лісце, а публікацыя Аляксандра Надсана выйшла пры канцы 1971 г.<sup>1</sup>, можна меркаваць, што захаваны варыянт манаграфіі Янкі Садоўскага, які застаўся ў архіве, быў зроблены не раней за 1972 г. Магчыма, менавіта неабходнасць унясення паправак у тэкст у сувязі з новымі звесткамі спрычынілася да адкладання публікацыі кнігі.

Чацвёртая частка манаграфіі Янкі Садоўскага прадстаўляе уплыў Скарынавых прац ва Усходняй Еўропе. Тут прадстаўлены асобныя прыклады наследавання беларускаму першадрукару ў розных пазнейшых усходнееўрапейскіх выданнях. У тэксце багата рукапісных правак, што сведчыць пра тое, што гэта не апошні варыянт машынапісу.

Наступныя часткі манаграфіі Садоўскага прысвечаны ўласна аналізу мовы Чатырох Кніг Царстваў, выдрукаваных Францыскам Скарынам. І калі папярэднія раздзелы мелі пераважна аглядны характар, прадстаўляючы сістэматызацыю поглядаў розных даследчыкаў, то далейшы тэкст выглядае як больш самастойнае даследаванне. Спачатку Янка Садоўскі разглядае граматыку згаданых кніг, аналізуе фанетычныя асаблівасці, спецыфіку

<sup>1</sup> Надсон, А. Кніга Скарыны ў Капэнгагене / А. Надсон // Божым шляхам. — № 5 (128). — Лёндан, 1971. — С. 9–11.

ўжывання розных часцінаў мовы і прыходзіць да высновы, што моўная аснова Чатырох Кніг Царстваў — царкоўнаславянская, бо фанетычныя асаблівасці ўсходнеславянскай ці беларускай моў тут не пераважаюць. Далей даследчык аналізуе лексічныя асаблівасці тых самых тэкстаў, вылучаючы асобна ўжыванне беларускіх словаў, а таксама словаў з чэшскай, нямецкай і польскай моў. Аналіз ідзе менавіта такім чынам, як у публікацыі для альманаха «Запісы БНІМ», пра якую згадваў Тумаш у лісце, са спасылкамі на два слоўнікі: Насовіча і Крапівы. Янка Садоўскі не пайшоў за парадаю калегі і не дадаў да прыкладаў словаў канкрэтных цытатаў, хоць паўсюль і зрабіў адсылкі да саміх арыгінальных тэкстаў. Наяўнасць вялікай колькасці беларускіх словаў у Скарынавых тэкстах даследчык тлумачыць агульным паходжаннем беларускай і царкоўнаславянскай моў. Значная ж прысутнасць чэшскіх словаў звязана, паводле Садоўскага, з тым, што за аснову ягонага перакладу быў узяты чэшскі варыянт Бібліі.

Агульная выснова Янкі Садоўскага на падставе аналізу тэкстаў Чатырох Кніг Царстваў складаецца са сцвярджэння, што мовай гэтых кніг з'яўляецца царкоўнаславянская са значнай колькасцю беларускіх і агульных усходнеславянскіх словаў.

Як бачым, Янка Садоўскі застаўся верны сваёй пазіцыі што да мовы Скарынавых тэкстаў. Магчыма, калі б яго манаграфія была выдрукавана, яна б дадала новы эпизод у скарыназнаўчыя дыскусіі і ў Беларусі, і на Захадзе. Аднак справа выдання не дайшла да лагічнага заканчэння з невядомых сёння прычын. Захаваны ж у архіве аўтара тэкст, як і яго ўнёсак у скарыназнаўства, яшчэ патрабуе належнай ацэнкі спецыялістамі.

---

Лявон Юрэвіч (Нью-Ёрк, ЗША)

## ПОСТАЦЬ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ НА СТАРОНКАХ ГАЗЭТАЎ «БАЦЬКАЎШЧЫНА» І «БЕЛАРУС»<sup>1</sup>

**Я**к XVI стагодзьдзе, Скарынаў час — залаты век Беларусі, гэтак зорны час скарынаведы на эміграцыі, у прыватнасьці ў ЗША — гады дзейнасьці Вітаўта Тумаша (1910–1998), заснавальніка і дырэктара Беларускага Інстытута Навукі й Мастацтва (Нью-Ёрк). За ягоным кіраваньнем Інстытутам «Запісы БІНІМ» нездарма называлі «скарынаведнымі»: большая частка матар’ялаў прысьвячалася беларускаму першадрукару. Пераважна гэта былі арыгінальныя артыкулы-досьледы самога Тумаша або шматлікія рэцэнзіі, агляды літаратуры, якія ён зьмяшчаў пад псеўданімамі Сымон Брага, Рыгор Максімовіч.

Адной зь вяршыняў навуковай дзейнасьці Тумаша сталася бібліяграфія «Пяць стагодзьдзяў Скарыніяны»<sup>2</sup>, якую даводзіў да ладу й друкаваў ужо Вітаўт Кіпель, замяніўшы цяжка хворага аўтара на пасадзе дырэктара БІНІМу.

Пазней была зроблена спроба абнавіць Тумашаву бібліяграфію, выдаўшы ейны працяг<sup>3</sup>; але далейшага разьвіцьця ідэя не атрымала, на жаль.

Імя Фр. Скарыны можна сустрэць бадай ці ня ў кожным пэрыёдыку, што выдаваўся на эміграцыі. Датчыцца гэта й газэтаў «Бацькаўшчына» і «Беларус», якія льга назваць цэнтральнымі выданьнямі дыяспары. Бібліяграфія выдрукаваных на іхных бачынах артыкулаў, зацемак, прысьвечаных Скарынавай постаці і ягонай спадчыне, і прапаноўваецца ўвазе навукоўцаў — як скарыназнаўцаў, гэтак і дасьледнікаў эміграцыі.

**1967 год — юбілейны год беларускага друку. Да ўгодкаў вялікага пачыну доктара Францішка Скарыны.**

«Беларус», № 117, студзень 1967, с. 1.

**А. Б.**

**Беларускія календары.**

«Беларус», № 143, сакавік 1969, с. 3.

Рэфэрат В.Тумаша «Каляндарная сыстэма Беларусі Скарынавай пары. Каляндар Скарыны. Календары Беларускага Адраджэньня».

---

<sup>1</sup> Друкуецца паводле аўтарскага правапісу. (Заўв. рэд.)

<sup>2</sup> Тумаш, Вітаўт. Пяць стагодзьдзяў Скарыніяны: XVI–XX. Нью Ёрк, Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва, 1989.

<sup>3</sup> Францыск Скарына: жыццё і дзейнасьць; паказальнік літаратуры; дадаткі за 1530–1988 гг., 1989–1993 гг. Складальнікі Валянціна Грышкевіч і Лявон Юрэвіч. Мінск, Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны, 1995.

**Акула, К.**

**Скарынаведная канфэрэнцыя.**

«Беларус», № 328, студзень–сакавік 1986, с. 1–4.

**Акула, К.**

**Францішак Скарына паводле «роднай партыі». [Драма].**

«Беларус», № 251, сакавік 1978, с. 1.

**«Братский вестник» пра Ф. Скарыну.**

«Беларус», № 377, студзень 1991, с. 4.

Артыкул В. Канатуша «Асьветнік і рэфарматар Францыск Скарына. Да 500-годзьдзя ад дня нараджэньня». («Месячнік Саюзу Евангельскіх Хрысьціян Баптыстаў», ЗША, № 4, 1990).

**Б.С.**

**Рэфэрат В. Тумаша ў Беларускам Інстытуце Навукі й Мастацтва «Калі нарадзіўся і калі памёр доктар Скарына?».**

«Беларус», № 110, травень 1966, с. 1.

**Б.С.**

**425 год ад сьмерці доктара Скарыны.**

«Беларус», № 103–104, лістапад–сьнежань 1965, с. 7.

**Белы, Анатоль.**

**Скарынаведная кніга «Запісаў». «Запісы» № 18. Беларуска Інстытут Навукі й Мастацтва. Нью-Ёрк, 1988. [Рэц.]**

«Беларус», № 366, студзень 1990, с. 3, 6.

**Бэрд, Том.**

**Скарынаўскае лета [Менск].**

«Беларус», № 371, чэрвень–ліпень 1990, с. 7.

**В. З.**

**Скарынаўскія ўрачыстасьці ў ЗША. На Радгерскім унівэрсытэце.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 6.

**В. З.**

**Скарынаўскія ўрачыстасьці ў ЗША. У Ньюёрксай публічнай бібліятэцы.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 4.

**Власт (Вацлаў Ластоўскі).**

**Адзінокі. Эпізод з жыцьця Францішка Скарыны.**

«Бацькаўшчына», № 1–2(231–232), 7 студзеня 1955, с. 6–7.

**Выстаўка прысьвечаная Скарыну. [Нью Ёрк, Квінскі каледж].**

«Беларус», № 377, студзень 1991, с. 4.

Арганізатар — праф. Томас Бэрд.

**Да скарынаўскага юбілею ў БССР.**  
«Беларус», № 117, студзень 1967, с. 3.

**Да скарынінскага юбілею. [Менск].**  
«Беларус», № 352, кастрычнік 1988, с. 7.

**Дуж-Душэўскі, Сьцяпан.**  
**Вільня сьвяткуе Ф. Скарыну.**  
«Беларус», № 376, сьнежань 1990, с. 3.

**Дынглі, Джэйм і Пікарда, Гай.**  
**На Скарынаўскіх сьвяткаваньнях [у Менску й Полацку].**  
«Беларус», № 375, лістапад 1990, с. 4.

**Жук-Грышкевіч, Раіса.**  
**500-годзьдзе Францішка Скарыны. [Чыкага].**  
«Беларус», № 369, красавік 1990, с. 4.

**Жук-Грышкевіч, Раіса.**  
**Даніна Скарыну ад Нью Ёрку.**  
«Беларус», № 133, травень 1968, с. 5.  
Выстава «450 год беларускага друку» ў NYPL.

**Жук-Грышкевіч, Раіса.**  
**Да 500-х угодкаў ад нараджэньня Ф. Скарыны. (Скарочаны даклад).**  
«Беларус», № 328, студзень–сакавік 1986, с. 1, 4.

**Жук-Грышкевіч, Раіса.**  
**Ф. Скарына ня меў нявольніцкае псыхалёгіі. Ліст у рэдакцыю.**  
«Беларус», № 375, лістапад 1990, с. 4, 7.

**Жук-Грышкевіч, Раіса.**  
**Юбілейны год Скарыны ў Канадзе.**  
«Беларус», № 328, студзень–сакавік 1986, с. 1.

**З. К.**

**Важныя кнігі для беларускіх кнігазбораў. (Ignacy Dworzancin białoruski polityk i uczonek/ Ihnat Dwarczanin bielaruski polityk i wuczony. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 1990, 101 s. I. С. Дварчанін. Францішак Скарына як культурны дзеяч і гуманіст на беларускай ніве. Пераклад з чэскай мовы Тамары Кароткай. Мінск, 1991. 186 с.).**

«Беларус», № 383, кастрычнік 1991, с. 8.

**Загорны, А.**  
**«Зьвязда», ТАСС і мова Ф. Скарыны.**  
«Беларус», № 274, люты 1980, с. 6.

Газэта «Зьвязда» абвесьціла, што Скарына выдаў першую кнігу на літоўскай мове.

**Загорны, А.**

**Непрыстойнасьць «Комуніста Беларусі».**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 2.

«КБ» зьмясьціў дасьледваньне В.Тумаша «Скарынаў каляндар і каляндарная сыстэма Беларусі яго пары» («Запісы БІНІМ», № 18) без спасылкі на аўтара.

**Загорны, Арсень.**

**«Скарына і наш (зрусыфікаваны) час».**

«Беларус», № 276, красавік 1980, с. 5.

Водгук на кніжку Вечаслава Шалькевіча «Скарына і наш час» (Мінск, 1979).

**Запруднік, Янка.**

**Даклад у БІНІМ пра кнігі Скарыны.**

«Беларус», № 120, красавік 1967, с. 5.

**Зубкоўскі, В.**

**Белыя плямы Скарынаведы.**

«Беларус», № 355, студзень 1989, с. 5.

**Імя Доктара Скарыны.**

Афіцыйны камунікат БІНІМ, перасланы ў АН БССР, Менск, на рукі пісьменьніка Кандрата Крапівы, старшыні Арганізацыйнага Камітэту сьвяткаваньня 450-ых угодкаў беларускага друку.

«Беларус», № 126, кастрычнік 1967, с. 2.

**Канфэрэнцыя, прысьвечаная Ф. Скарыне. [Варшава].**

«Беларус», № 369, красавік 1990, с. 4.

Ад БІНІМ запрошаны др. В. Кіпель, праф. Т. Бэрд.

**М. К.**

**Біблія Скарыны ў расейскіх старавераў.**

«Беларус», № 13(19), 18 кастрычніка 1952, с. 4.

**Мальдзіс, Адам.**

**Запаветы Скарыны.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 1, 7.

**Н. А.**

**Імя Доктара Скарыны.**

«Беларус», № 99, чэрвень 1965, с. 2.

**Н. К.**

**У сьвятле архіўных знаходак.**

«Беларус», № 98, травень 1965, с. 5.

Пошукі матар'ялаў пра Францішка Скарыну.

**Новае пра Скарыну.**

«Беларус», № 84, сакавік 1964, с. 3.

**Новыя дакумэнты пра Ф. Скарыну.**

«Беларус», № 119, сакавік 1967, с. 3.

**П. У.**

**Новае пра Францішка Скарыну.**

«Бацькаўшчына», № 9(343), 3 сакавіка 1957, с. 2.

**Падрыхтоўка да Скарынаўскага юбілею.**

«Беларус», № 117, студзень 1967, с. 2.

Перадрук з: «Літаратура і мастацтва», 25 лістапада 1966.

**[Паштоўка з Францішкам Скарынам выйшла ў выданьні БНІМ у Нью Ёрку]. (Што чуваць?).**

«Беларус», № 184, жнівень 1972, с. 6.

**Пікарда, Гай.**

**На Скарынаўскіх сьвяткаваньнях. (Пераклад на беларускую мову Яна Запрудніка).**

«Беларус», № 375, лістапад 1990, с. 2; № 376, сьнежань 1990, с. 2–3; № 377, студзень 1990, с. 4.

**Піянер кірылічнага друку.**

«Беларус», № 192, красавік 1973, с. 1.

Рэфэрат В.Тумаша «Скарынаў папярэднік Швайпольт Фэоль — пачынальнік усяго кірылічнага друку».

**«Подзьвіг Скарыны». «L'impresa di Skarina».**

«Беларус», № 398, люты 1993, с. 7.

Прамова міністра замежных справаў Беларусі П. Краўчанкі на адкрыцьці мэмарыяльнай дошкі ў гонар Ф. Скарыны ў Падуанскім унівэрсытэце.

**Пр. М.**

«Зь беларускага каменнага будаўніцтва XI–XIII ст.». З Крывіцкага Навуковага Таварыства Пранціша Скарыны.

«Бацькаўшчына», № 49(383), 8 сьнежня 1957, с. 4.

**Пра Доктара Скарыну на Міжнародным Кангрэсе Гісторыі Мэдыцыны.**

«Беларус», № 118, люты 1967, с. 2.

**Пра скарынаведную працу Сымона Брагі ў СССР.**

«Беларус», № 160, жнівень 1970, с. 5.

**Прысутны.**

**Даклад пра Рыгора Хадкевіча [БНІМ].**

«Беларус», № 151, лістапад 1969, с. 5.

Даклад В.Тумаша «Гетман Рыгор Хадкевіч як ідэйны пасьялоўнік др. Франьцішка Скарыны».

**Р. М.**

**Кніга дакумэнтаў пра Скарыну. (В. І. Дарашкевіч. Францыск Скарына. Зборнік дакумэнтаў і матар’ялаў. Мінск, 1988. 250 с.).**

«Беларус», № 354, сьнежань 1988, с. 6.

**Р. М.**

**Шляхамі Доктара Скарыны. Пры нагодзе Скарынавай выстаўкі [у Беларускаім Грамадзкім Цэнтры ў Нью Ёрку].**

«Беларус», № 81, сьнежань 1963, с. 3.

**Рэфэрат аб Скарыне й выстаўка.**

«Беларус», № 81, сьнежань 1963, с. 6.

**Рэфэрат В. Тумаша пра жыцьцё й дзейнасьць Франьцішка Скарыны. [Нью Брансвік].**

«Беларус», № 110, травень 1966, с. 6.

**С. Б.**

**Паюбілейны юбілей.**

«Беларус», № 225, студзень 1976, с. 1.

Замоўчваньне Масквой юбілею Скарыны.

**С.С.**

**Новая публікацыя (Guy Picarda. The Allegorical Heraldry of Francis Skarina, London, 1992, 68 p.).**

«Беларус», № 388, сакавік 1992, с. 6.

Аналіз Скарынінскіх гравюраў.

**Скарынаведная кніга «Запісаў» БНІМ № 18.**

«Беларус», № 355, студзень 1989, с. 5.

**Скарына ў Маскве. (Сымон Брага. Доктар Скарына ў Маскве. БНІМ, Нью Ёрк — Мюнхэн, 1963, 32 с.).**

«Беларус», № 85–86, травень 1964, с. 8.

**Скарынаў парк на Градчанах.**

«Беларус», № 88, ліпень 1964, с. 6.

Даклад В.Тумаша «Скарына — садоўнік караля Фэрдынанда» (БНІМ, Нью-Ёрк).

**Скарынаўская ўрачыстасьць у Падзі. Франьцішка Скарыну — у сьвятых.**

«Беларус», № 395, лістапад 1992, с. 5.

**Скарынаўскі міжнародны маршрут.**

«Беларус», № 368, сакавік 1990, с. 5.

Падарожа па тых мясьцінах, дзе бываў Ф. Скарына.

- Скарынаўскія чытаньні ў Полацку.**  
«Беларус», № 428, кастрычнік 1995, с. 5.
- Скарыніяна. Інфармацыйная нататка пра Ф. Скарыну ў лёнданскай каталіцкай The Tablet (6.10.1990).**  
«Беларус», № 376, сьнежань 1990, с. 3.
- Скарыніяна. Факсімільнае выданьне Скарынавае Бібліі рыхтуе выдавецтва «Беларускай Савецкай Энцыкляпэдыі».**  
«Беларус», № 361, жнівень 1989, с. 3.
- Скарынінская выстаўка ў Атаве. Асамблея Канадзкай Этна-Культурнай Рады.**  
«Беларус», № 329, красавік–жнівень 1986, с. 4.
- Скарынінскі вечар у Варшаве.**  
«Беларус», № 225, студзень 1976, с. 1.
- Скарынінскі год.**  
«Беларус», № 325, студзень 1985, с. 1.
- Скарынінскі год на календары.**  
«Беларус», № 367, люты 1990, с. 6.
- Скарыніяна.**  
«Беларус», № 376, сьнежань 1990, с. 3.  
Скарынаўскі рубель выпушчаны лёнданскай манэтнай фабрыкай у колькасці 3 мільёны.
- Скарыніяна ў БНІМе.**  
«Беларус», № 75, сакавік 1962, с. 4.  
Рэфэрат В. Тумаша «Скарына ў Маскве» і паведамленьне пра сабраныя кнігі й дакумэнты пра Скарыну.
- Скрабатун, Уладзімер.**  
**Скарынаўскі юбілей у Рызе.**  
«Беларус», № 478, люты 1991, с. 4.
- Станкевіч, Ст.**  
**Цені й блескі Скарынаўскага юбілею ў БССР.**  
«Беларус», № 126, кастрычнік 1967, с. 1.
- Тумаш, В.**  
**«Пяць стагодзьдзяў Скарыніяны, XVI–XX ст.», выд. БНІМ.**  
«Беларус», № 363, кастрычнік 1989, с. 5.
- Урбан, П.**  
**Дзіва вартыя выснавы ўкраінскага навукоўца.**  
«Бацькаўшчына», № 42–43(577–578), 22 кастрычніка 1961, с. 3–4.  
Франьцішак Скарына — «украінскі першадрукар».

**Усё яшчэ «Георгій» Скарына.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 7.

**Ф. Скарына: праваслаўны ці не?**

«Беларус», № 361, жнівень 1989, с. 5.

**Фляркоўскі, А.**

**Скарыну — слава!**

«Беларус», № 128, сьнежань 1967, с. 6.

Перадрук з: «Літаратура і мастацтва», 15 жніўня 1967.

Артыкул расейскага дасьледніка-скарынаведа.

**«Чатырыста пяцьдзясят год беларускага друку».**

«Беларус», № 131, сакавік 1968, с. 2.

Выстава ў Публічнай бібліятэцы (Нью Ёрк), прысьвечаная Францішку Скарыне й гісторыі беларускага друку.

**Шарупіч, Раман.**

**Угодкавы Скарынінскі зборнік БНІМ.**

«Беларус», № 171, ліпень 1971, с. 2.

**Шляхам Скарыны.**

«Беларус», № 325, студзень 1985, с. 1, 6.

**Я. З.**

**Скарынаўскія ўрачыстасьці ў ЗША. Госьці зь Менску ў Фундацыі**

**П. Крэчэўскага.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 4.

**Я. З.**

**Скарынаўскія ўрачыстасьці ў ЗША. Квінскі каледж ушаноўвае**

**Скарыну.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 4.

**Я. З.**

**Скарынаўскія ўрачыстасьці ў ЗША. У Аб'яднаных Нацыях.**

«Беларус», № 374, кастрычнік 1990, с. 4.

---

Ірына Багдановіч (Мінск, БДУ)

## АСЭНСАВАННЕ ПОСТАЦІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ Ў ТВОРЧАСЦІ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕНнікаў- СВЯТАРОЎ 1920-Х ГГ.

**А**соба і дзейнасць Францыска Скарыны трапляе ў цэнтр увагі беларускай літаратурнай і культурнай грамадскасці ў 1910–1920-я гг. Гэта было выклікана дзвюма юбілейнымі датамі: на ваенна-ліхалетні 1917 год выпадаў 400-гадовы юбілей беларускага кнігадрукавання (ад часу выдання Скарынам у 1517 г. у чэшскай Празе «Псалтыра»), сціпла, але ўсё ж адзначаны ў друку (газеты «Гоман», «Вольная Беларусь»). А ў 1925 г. шырока і ўрачыста адзначалася 400-годдзе кнігадрукавання на айчынных землях — на тэрыторыі былога Вялікага Княства Літоўскага, звязанае з выданнем Скарынам у Вільні ў 1525 г. кнігі «Апостал» (выданне ў 1522 г. «Малой падарожнай кніжкі» было на той час яшчэ невядомае).

Менавіта ў 1920-я гг. Скарына становіцца культываванай фігурай ва ўспрыняцці беларускай інтэлігенцыі, грамадскіх дзеячаў, пісьменнікаў, святароў. Пра Скарыну з'яўляюцца публікацыі ў тагачасным перыядычным друку: Антона Навіны (Антон Луцкевіч), Вацлава Ластоўскага, Рамуальда Зямкевіча, Ігната Дварчаніна ды іншых аўтараў. Імя і дзейнасць Скарыны знайшлі сваё трывалае месца ў чатырох выданнях «Гісторыі беларускай літаратуры» Максіма Гарэцкага (1920–1926 гг.), які таксама ўвёў шэраг Скарынавых тэкстаў у «Хрэстаматыю беларускай літаратуры» (Вільня, 1922); а ў 1925 г., як вядома, у Празе І. Дварчанін абараніў першую дысертацыю, прысвечаную жыццю і дзейнасці Ф. Скарыны (на чэшскай мове). Газета «Звязда» за 1 студзеня 1926 г. надрукавала інфармацыю аб адкрыцці бюста Ф. Скарыну ў Інбелкульце. Так у сціслым пераказе выглядае тагачаснае навуковае скарыназнаўства.

Мастацкая ж Скарыніяна адлічваецца ад вядомага верша Максіма Багдановіча «Безнадзейнасць» з цыклу «Старая Беларусь» зборніка «Вянок» (1913), дзе паэт згадвае Скарыну як лекара цялеснага:

Скарына, доктар лекарскіх навук,  
У доўгай опратцы на небе сочыць зоры.  
Яны спрыяюць! Час! З рухавых рук  
Скарыны пье адвар пан земскі пісар хворы.  
І ўраз пабачыў ён, што ізумруд  
Ў пярсцёнку залатым на пальцы штось імгліца,  
Што блеску ў ім німа... І з бодем тут  
Ён зразумеў, што ўжо к жыццю не вараціцца [1, с. 46].

Такім чынам, менавіта 1925 г. становіцца годам пэўнага скарынаўскага «буму», калі святкавалася 400-годдзе беларускага кнігадрукавання, прымеркаванае да выдання «Апостала» ў Вільні. І толькі значна пазней, у 1971 г., з адкрыццём не вядомага раней капенгагенскага экзэмпляра «Малой падарожнай кніжкі», стане зразумела, што пачатак кнігадрукавання ў Вільні адбыўся на тры гады раней і звязаны з выходам «Малой падарожнай кніжкі», у якой (у капенгагенскім экзэмпляры) захавалася такая яе частка, як «Пасхалія». Так, вядомым лонданскім беларускім святаром і вучоным а. Аляксандрам Надсанам было ўстаноўлена, што часам выдання «Малой падарожнай кніжкі» быў 1522 г. і менавіта з гэтай даты пачынаецца адлік кнігадрукавання на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага [4].

У 1920-я гг. асабліва яркім, актыўным у скарынаўскай тэматыцы быў заходнебеларускі друк. На нашу думку, гэта адбывалася таму, што Заходняя Беларусь не была закранутая саветызацыяй з яе атэістычнай скіраванасцю. Скарына ж, як вядома, выдаваў Біблію, лічыў яе фундаментам усіх навук і самога жыцця чалавека: «Всяко писание Богом вод’хненое полезно ест ко учению и ко обличению, исправлению и ко наказанию правды», — так пачынаў ён прадмову да «Псалтыра» [6, с. 17]. Такое асветніцтва на хрысціянскім грунце пярэчыла камуністычнай ідэалогіі, якая прапагандавала бязбожжа, лічыла рэлігію «опіумам» для народа, а не школай жыцця і развіцця чалавека, зачыняла святыні, ператвараючы іх у склады і стайні.

А ў гэты час у Заходняй Беларусі шырыўся беларускі хрысціянска-дэмакратычны рух, актыўна працавалі каталіцкія святары-беларусы, сярод якіх такія яркія асобы пісьменнікаў, як паэт Казімір Сваяк (ксьёндз Кастусь Стэповіч), гісторык, публіцыст і крытык ксьёндз Адам Станкевіч. Ён жа і выдавец, які заснаваў у Вільні друкарню імя Францішка Скарыны, дзе, пераймаючы справу першадрукара, выдаваў шматлікія беларускія творы: ад паэтычных зборнікаў да гістарычных, гісторыка-культурных і грамадска-палітычных брашур і кніг. Друкарня плённа дзейнічала на працягу 1920–1930-х гг. У 1925 г. А. Станкевіч выступіў з грунтоўным нарысам «Доктар Францішак Скарына — першы друкар беларускі (1525–1925)», які быў змешчаны ў некалькіх віленскіх перыядычных выданнях («Беларуская доля» і «Крыніца») і двойчы выйшаў асобнай брашурай на лацінцы і кірыліцы.

К. Сваяк адгукнуўся на юбілейную падзею вершам «Памяці Францішка Скарыны, слаўнага доктара з Полацка», які быў надрукаваны ў газеце «Крыніца» 25 сакавіка 1925 г. Менавіта ў гэты дзень, як пісаў А. Луцкевіч, «беларускае грамадзянства сьвяткуе вялікі культурны юбілей», звязаны з тым, што «400 гадоў назад найвыдатнейшы беларускі дзеяч старога Рэнэсансу, доктар Францішак Скарына з слаўнага места Полацку, выпускаў у сьвет з сваёй друкарні ў Вільні *першую кнігу, друкаваную на Беларускай Зямлі — па-беларуску*» [3, с. 164]. Далей публіцыст гаворыць аб важнасці друкаванай кнігі — «гэта магутная сіла, якая здольная разьнесці ў народ-

ныя масы сьвятло навукі, знаньня, здольна разбудзіць і прасьвятліць мысьль народу» [3, с. 164]. Ён падкрэслівае, што дату святкавання Скарынаўскага юбілею выбралі не выпадкова, бо «ў гэты дзень прыпадаюць сёмыя ўгодкі другога гістарычнага здарэння ў жыцці нашага народу — акту абвяшчэння ў Менску незалежнасці Беларусі» [3, с. 165]. На думку А. Луцкевіча, гэтыя дзве падзеі, злучаныя ў адно ў сьвядомасці беларускага народа, працуюць на яго адраджэнне.

Твор К. Сваяка напісаны ў форме свабоднага верша — рэдкая на той час у цэлым для беларускай паэзіі і для самога аўтара форма, хоць ён часам і практыкаваў яе, таксама як і верш у прозе. Справу Скарыны паэт лічыць асветніцкай, патрыятычнай, называе першадрукара **настаўнікам народа**, пасланнікам Бога, які «тайніцу падаў Письма святога Простаму Народу. / Бацькаўшчыны мілай / Настаўнікам ён быў» [5, с. 127]. Біблію Сваяк называе не «Кнігай Смерці», а «Кнігай Мудрасці й Жыцця», якую Бог пісаў, каб «жыў той Народ, што прачытаў яе / захопленай душой». Сваяк акцэнтую ідэю **пасланніцтва — апостальства** Скарыны:

Скарыну Бог паслаў,  
Каб жыва пераклаў  
І стравай каб падаў  
Замучанай душы народа  
Святога Духа Радасць.  
Ён споўніў дзела.  
І славай загрымела Яго Іменне  
Між вучаных і простых... [5, с. 127].

Канцоўка верша досыць драматычная: у ёй чуецца водгук беларускага культурна-гістарычнага заняпаду і спадзеў на адраджэнне: «Цяпер... Пашлі нам дактароў, / О Божа, слаўных: / Хто б Кнігу нам Жыцця / аддаў — / душам — знямогшым ад чакання!» [5, с. 127].

Яшчэ адзін вядомы заходнебеларускі паэт Уладзімір Жылка змясціў у часопісе пражскіх студэнтаў-беларусаў «Перавясла» артыкул «Да 400-х угодкаў друку на Беларусі». Ён пісаў: «На 1925 год прыпадаюць вялікія ўгодкі. Яны маюць такое вялікае значэнне для Беларусі, што ўжо пара нагадаць аб іх нашаму грамадзянству і зараней падумаць, каб справіць належныя абходзіны» [2, с. 176]. У. Жылка высоўвае шэраг канкрэтных прапаноў, як трэба ўшанаваць «свайго народнага героя». Ён заклікае Віленскае Беларускае навуковае таварыства ўзяць на сябе задачу падрыхтоўкі да гэтага свята, а першым крокам лічыць «падпіску на помнік Скарыну у Вільні, месцы яго друкарскай працы», абвяшчэнне конкурсу на помнік; вызначэнне прэміі за лепшы гістарычна-навуковы твор на беларускай мове «з тых часоў», выданне для народа серыі папулярных кніжак пра Скарыну, наданне яго імя адной з беларускіх гімназіяў, бо «ходзіць аб тое, ці варт народ сваіх геніяў», — так

пісаў паэт У. Жылка, ствараючы фактычна цэлую культурніцкую праграму важнага нацыянальнага свята [2, с.177].

Нарыс кс. Адама Станкевіча «Доктар Францішак Скарына — першы друкар беларускі (1525–1925)» з’яўляецца, па сутнасці, першай на беларускай мове аналітычнай фундаментальнай працай, прысвечанай асобе і дзейнасці Скарыны (паралельна з чэшскамоўнай дысертацыяй І. Дварчаніна), якая паклала пачатак беларускаму **скарыназнаўству**. Ён звяртае ўвагу на сам 400-гадовы юбілей, калі «вялікі і слаўны беларус — друкар Францішак Скарына з Полацка заснаваў друкарню “в доме почтиваго мужа Якуба Бабича, найстаршого бурмистра славнаго и великаго места Виленскаго”» [7, с. 104]. Гэта была першая друкарня ў Беларусі і ва ўсёй Усходняй Еўропе (пазней, як ужо згадвалася, было даведзена, што дату заснавання друкарні трэба адносіць на тры гады раней). Станкевіч згадвае толькі кнігу «Апостал», якая была надрукавана ў гэтай друкарні «ў стараславянскай мове са значнай дамешкай мовы беларускай», і падкрэслівае: «За гэта сапраўды вялікае дзела беларускі народ свайму беларускаму культурніку павінен паставіць памятник, каб памяць аб ім ніколі ня счэзла з душы народнай, каб імя яго было знаёма кожнаму беларусу ад малага да старога» [7, с.104]. Аўтар, аднак, скрушліва адзначае, што ў сучасных варунках свайго жыцця беларускі народ не можа так уславіць свайго вялікага сына, як гэта належыць, «але і моўчкі абьсьці гэтае культурнае свята беларускі народ такжа не павінен. Тым, чым зможам, павінны мы славіць сёлетні скарынаўскі юбілей» [7, с. 104]. Сваю працу А. Станкевіч лічыць сціплым унёскам у гэтую ўрачыстасць.

Ён разважае аб пачатках друкарскай дзейнасці наогул і яе значэнні для грамадства, падкрэсліваючы як эканамічны, так і духоўны бакі справы. Так, маючы на ўвазе эканамічны бок, ён звяртае ўвагу на тое, што «друк ужо на пачатку свайго існавання меў вялікі ўплыў і на цану кніжкі. Перапісванне кожнай кніжкі паасобку вымагала многа часу і трудоў. Друкаванне кніжкі скараціла час і працу. Значна, цэны на кніжкі гэтым самым павінны былі панізіцца» [7, с. 106].

Што датычыць ролі кнігадрукавання ў духоўнай сферы, то тут А. Станкевіч лічыць, што адбыўся найвялікшы скачок у справе асветы і культуры народаў, у разнявольванні творчых магчымасцяў чалавека: «Да вынаходу друку ўся асвета ў Еўропе бадай выключна знаходзілася ў руках духавенства і кожная новая творчая думка тагачаснага чалавека мусіла праходзіць празь сіта рэлігійнага нагляду манаха-летапісца. Друк жа паволі думку людзкую вывеў на шырокі свет і аддаў яе на суд шырокай людзкой супольнасці, робячы яе гэтым уласнасьцяй агульналюдзкай...» [7, с. 106].

Кнігадрукаванне, на думку А. Станкевіча, адкрыла таксама народам Еўропы шлях культурнага і гістарычнага самаразвіцця, бо да гэтага кнігі ў Еўропе пісаліся пераважна на латыні і былі даступныя нешматлікім колам адукаваных і багатых прадстаўнікоў насельніцтва. Друк жа «прымусіў нежывую ўжо мову лацінскую ўступаць паволі месца жывым народным мовам,

дапамагаючы гэтак паўставаць новым народам і грамадзянствам з новым зместам жыцця» [7, с. 106]. З гэтых разважанняў аўтар робіць слушную выснову аб тым, што першыя друкары могуць быць названымі «тварцамі і закладчыкамі сучаснай культуры і цывілізацыі» [7, с. 106]. Менавіта з такімі меркамі падыходзіць А. Станкевіч і да ацэнкі здзейсненага Ф. Скарынам.

Гаворачы пра пачаткі беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання, ён паказвае вельмі глыбокае веданне Скарынам гісторыі друкавання ў Еўропе, а таксама падкрэслівае важную ролю немца Швайпольта Фіёля, які яшчэ ў 1491 г. выдаў у Кракаве «першыя друкаваныя кірыліцай кніжкі ў стараславянскай мове, прызначаныя прадусім для Беларусі і Украіны» [7, с. 106].

Далей А. Станкевіч падрабязна характарызуе эпоху, у якой жыў Ф. Скарына. Ён падкрэслівае, што гэта быў спрыяльны час для выпявання новых думак, для развіцця свецкай дзейнасці, а друкаванне (нават кніг Бібліі) было менавіта свецкай дзейнасцю, і мецэнаты гэтай справы былі свецкія, уплывовыя асобы. Той час прынята называць эпохай Гуманізму, і Станкевіч дае вызначэнне гэтаму паняццю: «Гуманізм — гэта кірунак людзкой думкі, які дамагаўся большай пашаны для ўсяго людскога, зямскага, супроць думкі духавенства, зварачаўшага ўвагу блізу выключна на справы вузкарэлігійныя» [7, с. 110]. Заўважым, што гэта піша святар, для якога найважнейшай ёсць справа абвяшчэння Бога, але які пры гэтым далёкі ад усякага фарысейства.

У наступным раздзеле аўтар апісвае жыццё Ф. Скарыны, асвятляе вядомыя на той час яму факты біяграфіі першадрукара.

У асобных раздзелах з глыбокай дасведчанасцю характарызуе А. Станкевіч «скарынаўскія друкі» ў Празе і ў Вільні, адзначае іх асаблівасці. Гаворачы пра пражскія выданні, А. Станкевіч надае важнае значэнне прадмовам («прадслоўям») і іншым аўтарскім тэкстам Скарыны, дзе тлумачыцца змест біблейскіх кніг, і лічыць гэтыя тэксты менавіта творамі літаратурнымі. «Уласныя прадслоўі і некаторыя часам іншыя дадаткі, — піша Станкевіч, — паказуюць нам Скарыну ня толькі як выдаўца і перакладчыка, але такжа і як свайго роду літаратара» [7, с. 116]. Даследчык прыводзіць прыклады з некаторых прадмоў, а ў якасці «іншых дадаткаў», «дужа важных у значэнні літаратурна-гістарычным», звяртае ўвагу на вершы Скарыны. Адзін з іх з кнігі «Эсфір» цытуе ў якасці прыклада:

Не копай под другом своим ямы  
Сам ввалился в ню.  
Не став Амане Мардохею шибенице  
Сам повиснеш на неи [7, с. 117].

Калі пражскія выданні Скарыны былі выданнямі «ў чужыне», то віленскія выданні — гэта выданні «ў сваім краі». Гаворачы пра кнігу «Апостал», якая на той час лічылася першым віленскім выданнем, Станкевіч падкрэслівае, што ў яе аснове, як і ў пражскіх выданнях, «пакладзены тэкст стараславянскі»,

але з немалой колькасцю «чыста беларускага элементу». Гэты «элемент» найперш яскрава бачны ў мове, бо Скарына «незразумелыя для шырокіх народных масаў стараславянскія і грэцкія словы і выражэнні пераклаў на мову беларускую» [7, с. 118].

Апісваючы «Малую падарожную кніжку», Станкевіч прыводзіць яе склад: «*Псалтырь зуполная, Часословець, Акафісты и Каноны, Шестоденець краткии и поскалия на много лета*». Звяртаючы ўвагу на апошнюю частку, ён піша: «Гэтая пятая складовая часць кніжыцы “Пасхалія” да сяння няведамая. А дзеля гэтага няведамы і год выдання “Падарожнай кніжыцы”. З “Пасхаліі” можна было б дабіцца акуратнага часу выдання кніжыцы. Але ўсё ж гэты час прыпадае больш-менш такжа на 1525 г.» [7, с. 118]. Як бачна, Станкевіч памыліўся ў сваёй здагадцы, бо сапраўды, калі знайшлася «Пасхалія», то быў устаноўлены і час выдання — 1522 г. — на тры гады раней за «Апостала», аб чым мы ўжо згадвалі вышэй.

Асноўнымі ідэямі скарынаўскіх друкаў А. Станкевіч лічыць ідэі «маральныя» і «прасветныя». Ён называе Скарыну «беларускім патрыётам і чалавекам, усестаронна асьвечаным», які бачыў «усе недадаткі культурнага жыцця беларускага народу», асабліва маючы магчымасць параўноўваць гэтае жыццё з жыццём народаў Заходняй Еўропы. «Служыць пашырэнню граматынасці і асветы агулам, а такжа ўзмацаваньню і паглыбленьню жыцця маральнага сярод беларускага народу, — вось галоўная ідэя друкарскай дзейльнасці Скарыны», — лічыць А. Станкевіч [7, с. 119]. Ён адзначае, што ў найвялікшай пашане ў беларусаў была кніга «Псалтыр», якая «найбольш служыла і практычнаму навучанню граматынасці» [7, с. 119].

Спецыяльна затрымліваецца А. Станкевіч на пытанні мовы скарынаўскіх выданняў, якую першадрукар называе ў сваіх прадмовах «*руским языком*» і адрознівае яе ад «языка словенскаго». Станкевіч звяртае ўвагу на тое, што камусьці гэтая мова можа падацца не беларускай. Ён даводзіць, што тагачасная беларуская мова адрозніваецца ад сучаснай, бо жывая мова развіваецца і змяняецца, і гэта натуральны працэс. Тым больш, што мінула 400 гадоў з часу скарынаўскіх выданняў. Станкевіч пералічае асноўныя асаблівасці мовы Скарыны і ўплывы на яе: «Беларуская мова, што за часаў Скарыны была яшчэ ня так далёка ад мовы стараславянскай, на якой вучыўся граматы і сам Скарына, за 400 гадоў адбегла ад яе небывала далёка. Далей, апрача ўплываў найсільнейшых на мову Скарыны мовы стараславянскай (аснова), мелі на яе такжа ўплыў мова чэская (словы і звароты), бо з чэскіх друкаваных кніг карыстаўся Скарына ў Празе, мова польская і літоўская (словы), бо ў жыцці палітычным і культурным была тады стычнасць як з палякамі, так і зь літоўцамі. Аднак, — падкрэслівае аўтар, — усе гэтыя чужыя ўплывы і залежнасці мовы Скарыны ў аснове не змяняюць і яна не перастае быць, згодна са сваім часам, беларускай» [7, с. 121].

Скарынаўская друкарская дзейнасць зрабіла велізарны ўплыў на далейшае развіццё і пашырэнне ўсходнеславянскага і беларускага кнігадрукавання. Але на гэтым значэнне Скарыны не спыняецца, — піша Станкевіч, падагульняючы свае думкі: «Ф. Скарына сваімі кніжкамі кінуў у беларускую зямлю зерне беларускай *народнай* культуры і зерне любові да свайго краю і народу. Ён першы асьмеліўся парваць зь бяздушнай стараславяншчынай і зьвярнуць вочы нашага народу на яго народную жывую мову, а гэтым самым — і на яго духоўны багацьці. Гэткай ідэяй Скарыны корміцца і сяння народ беларускі і мае яе за пуцяводную зорку свайго адраджэння» [7, с. 125].

Такім чынам, нарыс А. Станкевіча, як і верш К. Сваяка ды іншыя публікацыі таго часу, прысвечаныя першадрукару, гавораць аб тым, што ў пантэоне беларускіх нацыянальных дзеячаў Скарына займае ў 1920-я гг. адно з вядучых месцаў, заслужана становіцца культывавай асобай, на дзейнасці якой палягае будучае адраджэнне краіны, яе паўнаўважанае ўваходжанне ў еўрапейскую і сусветную супольнасць народаў. Гэтыя творы замацоўваюць і пашыраюць далей як фундаментальнае навуковае скарызнаўства, так і мастацкую Скарыніяну.

## Літаратура

1. Багдановіч, М. Вянок. Кніжка выбраных вершоў / М. Багдановіч. — Вільня, 1913. — Факсімільнае выданне. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1981. — 120 с.
2. Жылка, У. Выбраныя творы / У. Жылка; уклад., прадм. і камент. М. Скоблы. — Мінск: Беларускі кнігазбор, 1998. — 358 с.
3. Луцкевіч, А. Выбраныя творы: праблемы культуры, літаратуры і мастацтва / А. Луцкевіч; уклад., прадм., камент., індэкс імёнаў, пер. з пол. і ням. А. Сідарэвіча. — Мінск: Кнігазбор, 2006. — 460 с.
4. Надсан, А. Кніга Скарыны ў Капэнгагене / А. Надсан// Божым шляхам. — Лондан, 1971. — № 5 (128). — С. 9–11.
5. Сваяк, К. Выбраныя творы / К. Сваяк; уклад., прадм. і камент. І. Багдановіч. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 472 с.
6. Скарына, Ф. Творы: прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына. — Мінск: Навука і тэхніка, 1990. — 207 с.
7. Станкевіч, А. З Богам да Беларусі: збор твораў / А. Станкевіч; уклад., навук. рэдактура, напісаньне камэнтараў і прадмовы А. Пашкевіч і А. Вашкевіч. — Вільня: Ін-т беларусістыкі, 2008. — 1098 с.

## СКАРЫНІЯНА ЯЗЭПА ДРАЗДОВІЧА

**Н**а пачатку студзеня 1933 г. «вандроўны народны мастак» Язэп Драздовіч, сустракаючы Новы год, з надзеяй глядзеў у будучыню: «Прынясі мне добрыя варункі жыцця дзеля працы маёй на карысць людзём праз навуку, праз прыгожае слова і прыгожыя творы мастацтва» [2, № 5, с. 117]. У гэтых словах заключаецца творчае і жыццёвае credo Драздовіча, які імкнуўся раскрыць свой патэнцыял у многіх сферах дзейнасці: выяўленчае мастацтва, гісторыя, этнаграфія, астраномія, літаратура, педагогіка і інш. Драздовічаўская ўстаноўка працаваць «на карысць людзём» асацыіруецца з «праграмай» аднаго з самых знакамітых асветнікаў у гісторыі беларускай культуры — Францыска Скарыны.

Францыск Скарына — знакавая постаць для Беларусі ў цэлым, а для пачатку XX ст. гэтая асоба стала і духоўным арыенцірам для нацыі, і моцным аргументам на карысць самадастатковасці, самастойнасці і жыццяздольнасці беларускай культуры. Веліч і маштаб асобы Францыска Скарыны, ягоная спадчына, а таксама закладзеная ім традыцыя, заснаваная на арганічным спалучэнні нацыянальнага і еўрапейскага пачаткаў, з’явіліся эфектыўнымі сродкамі барацьбы з «комплексам непаўнаважнасці» беларусаў.

У перыяд нацыянальнага адраджэння менавіта славы палачанін стаў сімвалам слаўнага мінулага беларускага народа, прыкладам творчай свабоды і ўзорам рознабаковай асобы. Медык, таленавіты выдавец, перакладчык і пісьменнік, Скарына дасягнуў поспехаў ва ўсіх гэтых галінах. Дзеячы беларускага Адраджэння ўслед за Скарынам таксама спрабавалі свае сілы ў розных сферах дзейнасці (К. Каганец, У. Галубок, В. Ластоўскі і інш.). І не без поспехаў.

Не стаў выключэннем і Язэп Драздовіч, шматграннасць асобы якога па-сапраўднаму ўражвае. «Я — зменная натура — праз кожных тры гады што-небудзь новае пачну. І нішто ў мяне больш трох гадоў не трымаецца. І праз усё жыццё маё так — па тры гады з натхненнем чаго-небудзь вучуся і працую. Тры гады для мяне маюць нейкае значэнне. Тры гады я быў пастухом у падураслыя леты, а разам з гэтым тры гады пісаў вершы паводле тадышняй маёй граматы — у расейскай мове. Тры гады араў ды касіў. Тры гады патраціў на мастацкую школу і агульнае сваё развіццё — веды праз начытанасць. Тры гады мне належала служыць у салдатах, дзе й вучыўся медыцыне і агульнаму прыродазнаўству. Тры гады (з лішкам) працаваў як фельчар. Тры гады аддаваўся кразнаўству і этнаграфіі. Тры гады (з лішкам) пабываў мастацкім педагогам. І... ужо трэці год як вандроўны народны мастак», — пісаў Драздовіч у сваіх «Дзённіках» [3, с. 123].

Цікава, што паэтка Людміла Сільнова ў артыкуле, прысвечаным Драздовічу, трапна ахарактарызавала мастака як творчую індывідуальнасць «рэдкага, сапраўднага адраджэнскага тыпу — Homo universalis (чалавека універсальнага), ідэал, які прапаноўвае нам кожны раз новая хваля культурнага руху пад сімвалічнай старадаўняй назвай Адраджэнне. (...) Прыклады герояў-адраджэнцаў — астраном Галілей, вандроўнік Магелан, мастак Леанарда да Вінчы (дарэчы, Драздовіча называлі “беларускім Леанарда да Вінчы”), пісьменнік Сервантэс, выдавец і першадрукар Скарына...» [11, с. 3].

Рэнесансны ідэал шматграннай асобы быў сугучны часу і запатрабаваны часам, таму натуральна, што літаратары, гісторыкі і мастакі звярнуліся да постаці Францыска Скарыны, які ўвасобіў гэты ідэал, імкнуліся папулярызаваць ягоны вобраз і ягоныя ідэі адпаведна. Зварот да вобраза асветніка — гэта ўшанаванне памяці Скарыны і слаўнага мінулага Беларусі ў цэлым. У 1925 г. святкаваліся 400-я ўгодкі беларускага кнігадрукавання. З гэтага ж перыяду (20-х гг. XX ст.) пачынаецца гісторыя мастацкай «скарыніянны».

Сярод пачынальнікаў — і Язэп Драздовіч, які адным з першых у гісторыі беларускага мастацтва звярнуўся да вобраза Францыска Скарыны. Яшчэ ў 1910 г. Драздовіч зрабіў скульптурны бюст Скарыны, які пазней перадаў на захаванне паэтэсе Канстанцыі Буйло, для якой, дарэчы, аформіў вокладку зборніка вершаў «Курганная кветка» (адлюстраваную на вокладцы зборніка жанчыну адны даследчыкі называюць папараць-кветкай, іншыя бачаць у выяве загадкавага сфінкса). На жаль, ні бюст, ні фотаздымкі твора не захаваліся, а таму можна толькі здагадацца, якім чынам Драздовіч уявіў і выявіў славага палачаніна.

У 1915 г. Вацлаў Ластоўскі звярнуўся да мастака з просьбай намаляваць партрэт першадрукара, абапіраючыся да «цэдулку», якую даслаў Ластоўскі і якая ўяўляла сабой рэпрадукцыю гравюры XVI ст.: «Даражэнькі Паночку! Паклоны Вам, і як Вы жывенькі, здаровенькі? Ці не ўзяліся б Вы нарысаваць у вялікім фармаце партрэту Ф. Скарыны з гэтай цэдулкі. Пішыце, што ў Вас чуваць добранькага, як Ваша здароўе і самапачуцце. Ваш В. Ластоўскі» [16].

І Язэп Драздовіч выканаў просьбу свайго славутага земляка, стварыўшы жывапісны партрэт Францыска Скарыны падчас працы ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, якая насіла імя першадрукара. Парадокс заключаўся ў тым, што ў навучальнай установе не было ніводнага партрэта асветніка. Перад Драздовічам як педагогам дадзенай гімназіі, а ў першую чаргу як перад беларускім мастаком, стаяла задача выправіць гэтую недарэчнасць. У 1927 г. Язэп Драздовіч піша партрэт Францыска Скарыны, абапіраючыся на знакамты гравюрны партрэт асветніка. Арыентацыя на гравюру XVI ст. — відавочная, але нельга назваць карціну Драздовіча капіраваннем перашаўзору: перад намі — мастакоўскае бачанне асобы Францыска Скарыны; акрамя таго, няма на партрэце і ўласцівай гравюры дэтальнасці. Ірына Ляксева і Аляксей Марачкін тлумачаць гэта тым, што «Драздовіча цікавіць не толькі

знешняе падабенства і атрыбуты Скарынавай эпохі. Мастак канцэнтруе ўвагу на выяўленні яго ўнутранай характарыстыкі» [8, с. 63].

З мноства матэрыяльных прадметаў, якія акружаюць Скарыну на гравюры (кнігі, армілярная сфера, кашолак, пясочны гадзіннік, збаны), і ўласна сімвалаў (пчала, трыумфальная арка, дубовае лісце, сігнет Скарыны) Драздовіч на сваім палатне пакідае кнігу, а таксама скарынаўскі сігнет («Сонца маладзіковае» (А. Лойка), кан'юнкцыю (У. Калеснік), асабісты герб (А. Цітоў), які з'яўляецца асноўным сімвалам на партрэце і выконвае ролю, падобную да функцыі гербаў, адлюстраваных на сармацкіх партрэтах. Герб — пашпарт асобы, які пры правільным прачытанні расказвае самае галоўнае, самае сутнаснае аб уладальніку. Увага да скарынаўскага сігнета — невыпадковая: Сонца і Месяц — важныя сімвалы для ўсёй сусветнай культуры. «Сонца маладзіковае» з'яўляецца ўвасабленнем ідэі адзінства, непарыўнай знітанасці дня і ночы, парадку і хаосу, ірацыянальнага і рацыянальнага, сімвалам адзінства стварэння.

Трактоўка Скарынавага сігнета — адна з самых займальных навуковых загадак, якую ўжо даволі працяглы час спрабуюць разгадаць і даследчыкі, і пісьменнікі (М. Шчкаціхін, А. Лойка, Г. Кісялёў, Я. Неміроўскі, В. Шматаў, М. Арочка, В. Зуёнак, У. Арлоў і інш.). Кожны інтэрпрэтатар, па словах Г. Кісялёва, «дадае ў разуменне Скарынавага сігнета нейкія свае рыскі, уносіць элементы свайго бачання, свайго асабістага досведу» [6, с. 300]. Язэп Драздовіч, намалюваўшы сігнет на сваёй карціне, абраўшы яго сярод шэрагу іншых сімвалаў, таксама выступіў інтэрпрэтатарам гэтага кодавага знака, таксама актуалізаваў глыбінны змест выявы і надаў ёй аўтабіяграфічнае гучанне.

Скарынаў знак-сігнет — саюз двух нябесных свяцілаў, а для Язэпа Драздовіча нябесная сфера заўсёды была таямніцай, цудоўным відовішчам і квінтэсэнцыяй мудрасці: спазнаць нябесныя бегі — спазнаць сэнс жыцця. Менавіта адсюль асабліва цікавасць Драздовіча да астраноміі, тэмы космасу, якую ён распрацаваў адным з першых у беларускім выяўленчым мастацтве і ў беларускай літаратуры. Акрамя таго Драздовіч стварыў уласную касмалагічную тэорыю, заснаваную на сучасных яму рэлігійных, акультных, міфалагічных уяўленнях аб светапарадку. У дадзенай тэорыі знайшла сваё адлюстраванне і ідэя дваістасці ў Сусвеце: згодна з гіпотэзай Драздовіча, Сонечная сістэма складаецца з планет, якія ўваходзілі ў «парнагвиздавыя сістэмы» (так, Зямля і Марс з'яўляюцца парназоркавымі блізнятамі, якія былі раз'яднаныя пад уплывам сонечнай энергіі). Адсюль і асабліва прыцягальнасць астральных вобразаў, якія з'яўляюцца не толькі на карцінах мастака, не толькі ў тэарэтычных працах па астраноміі, але і ў вершаваных творах: «*Узноў па поўням мне свеціць / Скрозь шыбы ясны веташок. / На цёмным небе след свой меціць, / Як пазалочаны ражок. // Скажы мне, ветах-веташок, / Куды імкнешся ты, дружок?.. / Мо, як і я, імкнешся ты, / Што й сам не ведаеш*

куды?.. // Ты будзіш думак маіх рой: / Сягодня ты ў маім акне, / А заўтра гэткаю парой / Мо й не засвеціш ужо мне?.. // О, мы з табой на поўнаце жыцця, / Здаецца, быццам харашэм: / Іграем роль здавольнага гасця — / Штодзень, аднак жа, “ветаішэм”» [15].

У сваіх тэарэтычных працах па астраноміі Язэп Драздовіч падкрэслівае гарманічнасць будовы Сонечнай сістэмы. Звяртаючыся да касмічнай тэматыкі, Драздовіч з мастака і пісьменніка ператвараецца ў сапраўднага філосафа, які разважае не толькі над пытаннямі сэнсу чалавечага жыцця, але і задаецца «глабальнымі» пытаннямі межаў Сусвету і ўласцівасцей прасторы. Згодна з меркаваннямі Я. Драздовіча, «прастора бясконца. За прасторай можа быць толькі прастора. Сусвет канечны. Сусвет заканчваецца там, дзе пануе цемра, дзе няма святла. Існуе Сусвет Сусветаў» [1, с. 93]. Пытанні космасу звязаны ў творцы і з асноўнымі філасофскімі катэгорыямі быцця і небыцця («нішто»): «Ты верыш у нішто, / А я — Закон законаў / Сусветнага жыцця» [13].

Акрамя таго ў выяве Францыска Скарыны адчуваецца ўплыў беларускага іканапісу (гэтага меркавання прытрымліваюцца В. Церашчатава і А. Ліс). Сярод іканапісных прыёмаў, да якіх звярнуўся Драздовіч, В. Церашчатава называе каларыстыку партрэта, «апананне» Скарыны ва ўбор святых. Асноўным жа іканапісным прыёмам, выкарыстаным Драздовічам, з’яўляецца адвядзенне позірку партрэтамуага: Скарына не зважае на глядача, ягоны позірк заглыблены, скіраваны ўнутр сябе.

У 1937 г. Язэп Драздовіч скончыў працу над паэмай «Трызна мінуўшчыны» (першапачатковая назва — «Песні аб мінуўшчыне, або Беларусь спрадвеку»), у якой паказаў асноўныя гістарычныя этапы развіцця Беларусі: ад першабытных часоў да часоў пасля адмены прыгону. З запланаваных сямі раздзелаў пісьменнік напісаў толькі пяць. Шосты і сёмы («рэвалюцыйны») раздзелы засталіся ў накідах, «эскізах» (як пазначыў сам Драздовіч). Паэма «Трызна мінуўшчыны», па словах даследчыка творчасці Драздовіча Юрыя Малаша, — гэта ўзвышаныя і «хвалюючыя словы пра Бацькаўшчыну... насычаныя жыццёвай моцай старажытных часоў, духам гісторыі» [9, с. 173].

Амаль уся трэцяя частка паэмы — «Вечавое і пераходнае» — прысвечана гісторыі горада Полацка, часам яго росквіту, калі горад быў культурным і палітычным цэнтрам. «Залаты век» Полацка звязаны з вечавым ладам (правобразам рэспубліканскага кіравання) і, безумоўна, з дзейнасцю слаўтых палачан, чые імёны праславілі і ўзвялічылі горад. У галерэі слаўтых продкаў Францыск Скарына займае не апошняе месца: «Гэй ты, Полацк... Ты — слаўнае места / З часоў Усяслава і гордай Рагнеды, і добрай Прадславы. (...) / Скарына адсюль — муж з навукамі, / Што праславіўся кнігадрукамі. / Гэй ты, Полацк, места слаўнае, / Ад сівых вякоў старадаўнае. / Валадар Дзвіны і з Бярозаю / Для чужых-ліхіх быў пагрозаю. / Бараніў наш край ад замежнікаў, / Самаўладнікаў і грабежнікаў» [14].

Акрамя «залатых часоў» Драздовіч распавядае і пра часы заняпаду: «Гэты ты, Полацк, места слаўнае, / Гарадзецкае, старадаўнае, / Дзе званы твае вечазборныя? / Гарады-браты непакорныя?» [14].

У рукапісных накідах да паэмы сустракаюцца радкі, прысвечаныя беларускай мове, яе няпростаму лёсу. Погляды Драздовіча на ролю мовы, яе значэнне ў жыцці народа сугучныя поглядам Францыска Скарыны. Письменнік «карыстаецца» і скарынаўскімі тэрмінамі («мова руская»): «Як даўней была мова руская — // Старадаўная, беларуская. // На Табе з Літвой красавалася, // За найлепшую паважалася. // У ёй пісаліся Твае граматы, // Аб чым сведчаць старыя пергаменты. // Каралі-князі і з баярамі // Карысталіся яе дарамі. // І была яна ім рутынаю // З прывілеямі над латынаю. // А цяпер яна занябданая, як найгоршая, // Як паганая, як бяспраўная... // Здабывай правы, старадаўная!..» [14]

Паэма «Трызна мінуўшчыны» так і не была надрукавана: нягледзячы на даволі прызнае стаўленне да Я. Драздовіча як мастака, у публікацыі паэмы яму было адмоўлена. Акрамя таго, твор атрымаў негатыўную ацэнку Максіма Танка. У лісце з рэдакцыі «Беларускага летапісу» (ад 25 мая 1937 г.) паэт пісаў: «Рукапісы вашы атрымалі. Паэма пакуль што, у такой апрацоўцы, у якой ёсць, да друку не падаецца. Не можа гэта быць мастацкім творам, бо не мае ані вобразнасці, ані арыгінальнасці, не кажучы аб заганах з тэхнічнага боку, таксама гэта не можа быць гістарычным дакументам, бо ад такіх рэчаў вымагаецца больш: гістарычнай праўды, не адарванай ад часу, ад мовы, ад звычайў, глыбейшага асвятлення гістарычных працэсаў» [17]. Такая катэгарычнасць пакрыўдзіла Язэпа Драздовіча, бо ён і не ставіў перад сабой задачу стварыць дэтальныя вобразы, а кіраваўся хутчэй жаданнем паказаць напружанасць ходу падзей. На палях ліста Драздовіч алоўкам пакінуў вельмі паказальны запіс, у якім адчуваецца і боль непрызнанасці, і крыўда, і разуменне свайго шляху ў літаратуры: «А дзе тыя падобныя Баянаў?» [14].

У 1940-я гг. Язэп Драздовіч звяртаецца да напісання цэлай серыі карцін, прысвечаных Францыску Скарыне. Карціны, напісаныя ў гэты перыяд, ствараюць сапраўдны «скарынінскі» цыкл, што складаецца з чатырох сюжэтных карцін. Цікавасць уяўляюць таксама эскізы да карцін, якія дазваляюць прасачыць, як змянялася аўтарская задума.

Эскіз «У свет па навуку» (1941). На самім малюнку ёсць надпіс — «Юнец Франук (алоўкам закрэслена і надпісана Юрка. — М. Г.) Скарына прашчаецца са сваім родным градам Полацкам», які не толькі раскрывае змест малюнка, але і падкрэслівае малады ўзрост Скарыны. Пра малады ўзрост асветніка гаворыць і само аблічча героя: чысты, бязвусы малады твар, звернуты да абрысаў горада. Магутны і славуты Полацк (велічнасць горада падкрэсліваецца палацам, купаламі Сафіі) застаўся на іншым беразе, а малады чалавек стаіць адзінокім вандроўнікам на пакручастай дарозе. Адзіным спадарожнікам маладога Францыска з'яўляецца драўляны кіёк, а з рэчаў на плячы — толькі

берасцяны караб. У знак пашаны да сваёй зямлі Скарына здымае капялюш. Дзякуючы каларыстыцы малюнка момант развітання з горадам не гучыць трагічна, а хутчэй прасякнуты лірычным настроем.

Эскіз, тым не менш, адрозніваецца ад жывапіснага палатна, напісанага ў 1944 г. На карціне «**Развітанне з Полацкам**» («**У свет па навуку**») Скарына ўсё той жа просты юнак у даматканай світцы, з плеченым карабам на плячы і невялікай торбачкай, у якой, хутчэй за ўсё, сабраныя ўсе пажыткі Францыска. Па словах мастацтвазнаўцы В. Церашчатавай, «гэта карціна ўспрымаецца як фальклорна-казачны матыў» [12, с. 287]. І сапраўды, перад намі — распаўсюджаны матыў пакідання роднага дому, выпраўлення ў доўгі шлях, на якім героя чакаюць і прыгоды, і радасці, і расчараванні. У сімвалічным плане сыход з дому з’яўляецца ініцыяцыяй героя.

Пры параўнанні з эскізам становіцца зразумелым, што на карціне ў Францыска Скарыны зусім іншы настрой: няма той рашучасці, малады запал саступіў месца роздуму, суму, а можа і сумненням (троху згорбленая пастава юнака і неак трагічна апушчаная рука з магеркай выражаюць няўпэўненасць). Відавочна, што юнак прыняў няпростое рашэнне і яму складана пакідаць родны Полацк, які ўжо схаваўся далёка ў тумане. Статычнасць Скарыны падкрэслівае ўрачыстасць моманту развітання з роднымі мясцінамі.

Лагічным працягам карціны «У свет па навуку» стаў жывапісны твор «**Са свету з навукай**», дзе перад намі паўстае ўжо не юнак з Полацка, а малады вучоны, доктар сямі вызваленых навук, энергічны, упэўнены ў сваіх ведах і сілах: «Скарына — само дзеянне, рух. Ён крочыць па сцежцы роднай зямлі, пазнаўшы навуку дзеля сваёй Бацькаўшчыны» [8, с. 64].

Многія даследчыкі, аналізуючы творы Язэпа Драздовіча, прысвечаныя Францыску Скарыне, звяртаюць увагу на аўтабіяграфічны характар гэтых твораў: «Вобраз Скарыны чырвонай ніткай праходзіць праз усю творчасць Драздовіча. Мастака цалкам захапляе гэта тэма. Можа, нават таму, што яго лёс у нейкай ступені быў падобны да лёсу вялікага асветніка, хоць паміж імі было амаль пяць стагоддзяў. Іх аб’ядноўвае адзіная мэта — набыццё ведаў, служэнне свайму народу» [12, с. 285].

У некаторай ступені можна гаварыць пра «перанясенне» ўласнага жыццёвага вопыту Драздовіча на падзеі з жыцця Скарыны: так, на многіх малюнках Скарына паўстае ў вобразе вандроўніка, які падарожнічае па дарогах з кіем: «*Кій, мой верны друг, / Кій, прыяцель мой, / Нам не трэба слуг: / Я ды ты са мной. / (...) / Нам не страшан свет, / Даль-далёкая. / Абы сьмт жывот — / Хада лёгкая*» [13].

Такое «перанясенне» ў некаторай ступені тлумачыцца тым, што Драздовіч усведамляў сябе ў першую чаргу «народным мастаком», які, безумоўна, імкнецца да эстэтычнай дасканаласці, але не шляхам строгай акадэмічнасці, а шляхам стварэння зразумелага вобраза. Скарына Драздовіча — блізка глядучу.

Менавіта гэта «суперажыванне» найлепшым чынам узмацняе дух народа і выхоўвае пачуццё нацыянальнай годнасці, патрыятызму.

Цікавасць уяўляюць эскізы да карціны «**Друкарня Ф. Скарыны ў Вільні**». У першым фрагменце — «**Фр. Скарына вядзе гутарку з маладой набыўкай кніг, не адрываючы рук ад сваёй працы**» (1941) паказана друкарня Францыска Скарыны, у якой працуе і сам першадрукар, і ягоныя памочнікі. Усе занятыя сваёй справай, вакол — кнігі. Як і на знакамітай гравюры, Скарына трымае ў руках пяро, якім піша амаль аўтаматычна. Малюнак перагукаецца з партрэтнай гравюрай Францыска Скарыны. Гэты эскіз Драздовіч планаваў аб'яднаць з другім фрагментам «**Кніганабыўка**» ў цэласны малюнак.

Жывапісная карціна «**Друкарня Ф. Скарыны ў Вільні**» адрозніваецца ад эскіза дэталімі, па-іншаму расстаўленымі акцэнтамі. На эскізе няма сігнета, на карціне ён нанесены на гатовыя кнігі. Усе персанажы карціны занятыя працай, засяроджаныя, задумлівыя. Акрамя друкароў у памяшканні знаходзіцца прышлы чалавек, які з цікавасцю праглядае надрукаванае. На думку Ірыны Ляксеевай і Аляксея Марачкіна, гэта не хто іншы, як «фундатар альбо багаты мецэнат ці заказчык кнігі» [8, с. 64]. Магчыма, гэта сам Якуб Бабіч. На эскізе Францыск Скарына сядзіць, збоку павешаны плашч, першадрукар нікуды не спяшаецца, а на карціне ж Скарына нібы прыпыніўся, каб перад выхадам (бо апрануты ў плашч) зрабіць апошні штрых, схопіць момант, запісаць важную думку.

Паказальна, што Язэп Драздовіч звярнуўся да вобраза Скарыны праз пэўны час, у гады Вялікай Айчыннай вайны. І калі для канца 1920-х гг. быў важным «нацыянальны бок» асобы Францыска Скарыны, то ў 1940-я гг. для Драздовіча прынцыповым з'яўлялася акцэнтаванне і «еўрапейскага боку» асобы асветніка, значэнне ягонай асобы для еўрапейскай культуры: народ, які мае такую постаць, як Францыск Скарына, — гэта не варвары, не цемрашалы, а народ з багатай спадчынай і моцнай культурнай традыцыяй.

Вядомы даследчык творчасці Язэпа Драздовіча Арсень Ліс у сваім нарысе «Вечны вандроўнік» падкрэсліваў: «У гэты суровы час Драздовіч думаў, што трэба даць народу яго мастацка асэнсаваную гісторыю, паказаць дзеі, справы і парыванні яго лепшых сыноў. Важна было сцвердзіць духоўную сілу, трываласць народа, стойкасць перад гістарычнымі, жыццёвымі выпрабаваннямі. Трэба мацаваць людскі дух сцвярджаннем высокіх чалавечых ідэалаў» [7, с. 239].

Варункі жыцця Язэпа Драздовіча не заўсёды спрыялі творчай працы, аднак нават у самыя цяжкія моманты ён не адмаўляўся ад творчасці. З аднаго боку, Драздовіч, безумоўна, прагнуў прызнання, самасцвярджэння, а з другога боку, выдатна разумеў ролю творцы ў лёсе цэлага народа: «Кожны новаадроджаны народ чакае сваіх песняроў, маляроў і наогул мастакоў як нейкіх прарокаў і аднавіцеляў жыцця. Гэтыя лепшыя сыны роднай зямлі ўсяму свету

паказваюць красу душы народнай і гэтым заваёвываюць для роднага народу права быць залічаным у вялікую сям'ю народаў усёй зямлі, як самабытная сіла, каторая мае свой асабісты твар, сваё асабістае творчае жыццё» [4, с. 3].

Язэп Драздовіч ажыццявіў свае намеры, адыграў важную ролю ў гісторыі Беларусі, здолеў паказаць (па словах Казіміра Сваяка) і «мэту, і цэрні, і злыдні мучэньня душы беларускай, — душы адважнай з разгонам Промэтэя і мукай Танталая» [10]. Кім жа, як не Праметэямі, былі і Францыск Скарына, і сам Язэп Драздовіч для Беларусі?

## Літаратура

1. Горава, Г. Касмалагічныя тэзісы Язэпа Драздовіча ў кантэксце еўрапейскай касмалогіі і астраноміі / Г. Горава // Роднае слова. — 2010. — № 3. — С. 92–96.
2. Драздовіч, Я. Дзённік / Я. Драздовіч // Маладосць. — 1991. — № 5. — С. 117–128; № 6. — С. 101–107; № 7. — С. 111–124; № 8. — С. 103–123; № 9. — С. 127–134; № 10. — С. 113–130; № 11. — С. 101–112.
3. Драздовіч, Я. Дзённік / Я. Драздовіч // Маладосць. — 1992. — № 1. — С. 115–128; № 2. — С. 113–130.
4. Драздовіч, Я. Краса душы народнай / Я. Драздовіч // Звон. — 1919. — № 10. — С. 3–4.
5. Дроздович, Я. «Меня ещё поищут...» / Я. Дроздович // Нёман. — 1997. — № 1. — С. 235–256.
6. Кісялёў, Г. Сейбіты вечнага: артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў рэвалюцыйнага руху 1863 года; Скарынаўская сімволіка: вытокі, традыцыі, інтэрпрэтацыі / Г. Кісялёў. — Мінск: Медысон, 2009. — 544 с.
7. Ліс, А. Вечны вандроўнік: Нарыс пра мастака Язэпа Драздовіча / А. Ліс. — Мінск: Юнацтва, 1984. — 253 с.
8. Ляксеева, І. Скарына ў творах Драздовіча / І. Ляксеева, А. Марачкін // Беларуская мова і літаратура ў школе. — 1991. — № 10. — С. 62–64.
9. Малаш, Ю. «Нашы прадзеды жылі словамі...» Літаратурная і даследчыцкая дзейнасць Язэпа Драздовіча / Ю. Малаш // Роднае слова. — 1998. — № 2. — С. 173–183.
10. Св., К. З нівы беларускага мастацтва / К. Св. // Студэнцкая думка. — 1925. — № 1. — С. 16–18.
11. Сільнова, Л. «Касмічны аўтограф» / Л. Сільнова // Книжный калейдоскоп. — 2001. — № 2. — С. 2–3.
12. Церашчатава, В. В. Вобраз Скарыны ў творчасці Язэпа Драздовіча / В. В. Церашчатава // Спадчына Скарыны: зб. матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў (1986) / укл. А. І. Мальдзіс; уст. слова І. Я. Навуменкі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1989. — С. 285–289.
13. ЦНБ. — Ф. 2. — Воп. 1. — Адз. зах. 16.
14. ЦНБ. — Ф. 2. — Воп. 1. — Адз. зах. 17.
15. ЦНБ. — Ф. 2. — Воп. 1. — Адз. зах. 32.
16. ЦНБ. — Ф. 2. — Воп. 1. — Адз. зах. 45.
17. ЦНБ. — Ф. 2. — Воп. 1. — Адз. зах. 58.

18. Шунейка, Я. Ф. Стылістыка мадэрна і сімвалізму ў творчасці Язэпа Драздовіча / Я. Ф. Шунейка // Язэп Драздовіч — Асоба. Творчасць. Мастацтва-інсітус: матэрыялы навукова-практычных канферэнцый / уклад. В. Лабачэўская. — Мінск: БелПЭК, 1997. — С. 21–26.
19. Язэп Драздовіч. Альбом-манаграфія / [уклад. М. Купава]. — Мінск: Беллітфонд, 2002. — 179 с.

---

Ульяна Верына (Мінск, Беларусь)

## СКАРЫНІЯНА Ў БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ ЭСЭІСТЫЦЫ 1980-Х ГГ. (А. ЛОЙКА «ФРАНЦЫСК СКАРЫНА, АБО СОНЦА МАЛАДЗІКОВАЕ», У. КАРАТКЕВІЧ «ПОДЗВІГ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ»)

**Н**айбольш поўна і шырока паняцце эсэ было асэнсавана М. Эпштэйнам, які гісторыю эсэістыкі адлічваў ад 1580 г., са з’яўлення «Вопытаў» Мантэня, і называў наступныя жанраўтваральныя рысы: «...Невялікі аб’ём, канкрэтная тэма і падкрэслена суб’ектыўная яе трактоўка, свабодная кампазіцыя, схільнасць да парадоксаў, арыентацыя на размоўнасць і г. д.» [10, с. 334]. Істотна ў значэннях даследчыка абавязковая «накіраванасць слова на самога гаворачага, сузнаходжанне асобы з незавершаным словам» [10, с. 335].

У сувязі з гэтым названая ў загаловку мастацкія эсэ, прысвечаныя Францыску Скарыне, валодаюць дваякай цікавасцю: яны раскрываюць «канкрэтную тэму» — жыццё і дзейнасць Скарыны, — а таксама асобы сваіх аўтараў. Абодва, Алег Лойка і Уладзімір Караткевіч, належалі да пакалення «шасцідзясятнікаў», ці так званага «філалагічнага пакалення» беларускіх літаратараў. Рамантыкі і філосафы, энтузіясты і патрыёты, яны бачылі беларускую культуру часткай сусветнай. Мастацкія сродкі такога бачання былі рознымі, і найбольш каштоўна зараз адчуць, як свабоднае мысленне спараджае наватарскі і ўнікальны тэкст. Шырыня катэгорый, якія сталі асновай эсэ А. Лойкі і У. Караткевіча, вымагае гаварыць пра філасофію часу: у іх творах гісторыя паўтэсячагоднай даўніны распавядае пра час 1980-х і разам з тым — пра Космас, Чалавека, Навуку, Прыгажосць.

Расійскі паэт, культуралаг, крытык Дз. Галынка-Вольфсан заўважыў, што «...форма эсэ была ўзята на ўзбраенне мадэрнісцкім і постмадэрнісцкім філасофскім пісьмом... паколькі ідэальна адпавядала пастаўленай анталагічнай задачы ўтойвання і выяўлення Ісціны. Менавіта эсэ, жанр не аўтарытарны і не дагматычны, знешне пазбаўлены прыкмет ідэалагічнай рэпрэсіўнасці, ператвараецца ў такое ёмістае выказванне, дзе прыадчыняецца “палітыка Ісціны”» [1]. Згадваючы праграмы нарыс М. Эпштэйна 1982 г. «Эсэ пра эсэ», дзе і было ўпершыню адзначана, што эсэізм «рашуча варожы дагматычнай непахіснасці ўсіх міфалогій, заснаваных на аўтарытэце», Дз. Галынка-Вольфсан адзначае, што, згодна Эпштэйну, «эсэістыка фарміруе “сучаснае светаадчуванне”». І робіць важную заўвагу: «...Для эпохі пачатку 1980-х, пярэдняга перабудоўных перамен, “сучаснасць” сімвалізавала вызваленне ад дыктату афіцыйных партыйных агітак і адшуканне ўласнага непадкантрольнага спосабу выказвання» [1].

У рамане-эсэ А. Лойкі і кароткім эсэ У. Караткевіча вызваленне ад дагматычнага пісьма адбываецца з рознай ступенню разгорнутасці: першы мастацкімі сродкамі робіць тое, што другі выказвае больш адкрыта. Звычайна, калі параўноўваць вялікую і малую форму, адзначаюць адваротнае: у рамане ёсць магчымасць усё сказаць словамі, а ў нарысах, кароткіх апавяданнях, эсэ пісьменнік вымушаны схіляцца да сімвалаў, дэталёў, укладаючы ў некалькі слоў вялікі змест. Такімі адваротнымі і звычайна супрацьпастаўленымі паказваюцца практыкі Чэхава і Талстога.

У эсэ У. Караткевіча «Подзвіг Францыска Скарыны» (1980) вехі, па якіх рухаецца думка, пазначаны пэўна — падзагалоўкамі: «Космас», «Чалавек», «Навука». У кожным выпадку зварот да сучаснага і ўласна адчутага аўтарам даецца непрыхавана, таму што мэта эсэ У. Караткевіча — паказаць свет вачамі Скарыны, але паказаць для сучасніка, і з пазіцыяй сучасніка, і з'яднаць часы. У першых словах эсэ чытаем: «Подзвіг Францыска Скарыны *дагэтуль* не ацэнены. Не ацэнены таму, што *мы* почасту глядзім на яго эпоху вачамі *сённяшняга дня*, забываючыся часам зірнуць на яе вачамі сучасніка Скарыны» (тут і далей курсіў мой. — У. В.) [3, с. 172]. Тое, што важна Караткевічу, сказана проста: «Ты сучаснік Скарыны». Усе паралелі ясна і лёгка чытаюцца. Мадэрнізацыя лексікі ва ўяўнай размове «эйштэйнаў і каралёвых тых часоў» з прадстаўнікамі ўлады: «Не біце мяне за гэта. Я не наватар. Гэта вы... ой, прабачце! Я, наадварот, закарузлы кансерватар» [3, с. 173] — адзін са сродкаў атаясмялення знакаў часу — сярэднявечнага і застойнага.

Іранічны модус, як у прыведзенай цытаце, трымае структуру эсэ цалкам. Іронія — адзін са сродкаў вызвалення мастацкага маўлення ад дыктату жанру і формы. У. Караткевіч іранічныя паралелі дае ў самім тэксце і як бы выключаючы іх з асноўнага тэксту, але і падкрэсліваючы іх, — у дужках.

«І няма нікога, хто спытаўся б такога рацыяналіста (божа, колькі іх і зараз!):

— Дзядзька, а вы Вільню бачылі?

— Не.

— А яна ж ёсць...» [3, с. 173].

«Над ліхім манархам адзіны суддзя — Бог. Добры — можа прывесці да росквіту навук, адмены прыватнай уласнасці і раўнапраўя (нешта не бачым мы прыкладаў гэтаму ў гісторыі)» [3, с. 174].

Шматлікія заўвагі і ўдакладненні, што ствараюць асаблівы рытм эсэ У. Караткевіча, вылучаюць, свядома парушаючы лінейнасць, асабліва значныя і асобасныя думкі. Гэта тое, што выяўляе ўласна прадмет развагі аўтара, яго духоўную работу, у якой постаць Скарыны — маяк, што дае і свет і фокус, выбіраючы з Усяго найбольш істотнае. Вяртаннем да асабліва актуальнага для самога сябе выступаюць падобныя знакі эсэістычнага мыслення: «Усё досыць проста і зразумела (як паўсюль, дзе амаль нічога не зразумела). Паўсюль строгі парадок (як усюды, дзе няма парадку), усталяваны Богам» [3, с. 174].

Іронія тут гарчыць складаным для аўтара часам — «годам Караткевіча», як прапанаваў «абвясціць» 1980 г. А. Мальдзіс [7, с. 137]. Ён жа адзначыў у «Чорным замку Альшанскім», які друкаваўся ў 1979–1980 гг. у «Маладосці», «прадчуванне тых грамадскіх змен, што адбыліся ў нашай краіне за апошнія гады пасля смерці пісьменніка (мелася на ўвазе перабудова. — У. В.). Яно — і ў імкненні Косміча (заўважым прозвішча галоўнага героя. — У. В.) заўсёды быць чалавекам, з годнасцю “распараджацца сабою”. Яно — і ў разуменні непарыўнай павязі часоў» [7, с. 139].

Космас, Чалавек, Час — гэтыя вехі адзначалі найшырэйшае кола разваг Караткевіча. Тое, што бачыў ён у 1980 г., стала асновай асэнсавання ролі Скарыны як духоўнага першапродка беларускай інтэлігенцыі: «Францыск Скарына быў з тых, першых, хто, кажучы *сучаснымі словамі*, стварыў стартую пляцоўку для рыўка Чалавецтва ў ягоную неабсяжную будучыню. Гэты беларус быў з тых, самых першых, што стварылі *лепшых з нас такімі, якія мы ёсць*» [3, с. 176]. Роля інтэлігенцыі ў савецкія часы — гэта якраз прызванне быць наватарам у кансерватыўным грамадстве, «лепшым» — сярод аднолькавых, мысляром — сярод паслухмяных віннікаў. Зараз ізноў трэба ўзгадваць і ўдакладняць гэта, бо мы жывём ужо ў эпоху, калі інтэлігенцыя не адыгрывае сваёй былой ролі («Мы адышлі ад інтэлігенцкай мадэлі ў культуры», — сцвярджае Адам Паморскі [9]), яе месца пакуль вакантнае, бо заходні інтэлектуалізм, прэтэндуючы заняць яго, пазбаўлены найважнейшага складніку — духоўнасці ў яе гуманістычным вымярэнні, таго, што ўласна і рабіла інтэлігенцыю неабходным і ўстойлівым цэнтрам захавання і развіцця нематэрыяльнай культуры.

Космас, Чалавек, Навука — гэта і вехі рамана-эсэ А. Лойкі «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае» (1989). Касмічны ўзровень зададзены ў асэнсаванні эмблемы, «друкарскага сігнету» Скарыны. Зацьменне і канец часу ў гіпатэтычны год нараджэння першадрукара сталі толькі пачатковай метафарай у стварэнні шырокага кантэксту рамана-эсэ. Сонца з рознымі тварамі на застаўках з дзецьмі, жанчынамі, мужчынамі, і ў кнізе «Прамудрасць божая» — падобнае на твар у буквіцах «О» і «Я»: «...Нібы спецыяльна з клічнікам “О!” вас запынае, каб потым літарай “Я” сказаць, што я — сонца, што сонца — у маім “Я”...» [6, с. 96]. Праз касмічную метафару аўтар ішоў, як у прыведзеным выпадку, да гіпотэзы аб стварэнні першага партрэта Скарыны. Больш сакрыта, чым у кароткім эсэ, і шырэі, бо шматзначней, чым касмічная сімволіка, наўрад ці можна адшукаць.

Час, Прыгажосць, Душа — аб гэтым разважае аўтар рамана-эсэ, і яго ідэал вынікае з пастаяннай і суцэльнай рэфлексіі, перанасычанай энцыклапедычнай інфармацыйнасцю. Аўтар казаў, што прытрымліваўся прынцыпу «навуковага гістарызму», які заключаны «не толькі ў канкрэтна-гістарычным, але і ў легендарна-міфічным» [8, с. 22]. Пласт міфаў, паданняў, легенд, прыпавесцяў надзвычай багаты ў рамане, як багата ў ім і фактаграфічнай дакладнасці. Але

кожнае ўвядзенне ўяўнага дыялогу, сну ці фактаграфіі мае абагульняючую аснову, што робіць раман-эсэ цэласным. Скарына адразу, з першых старонак, калі гаворыцца яшчэ пра гады да яго нараджэння, бачыцца ўжо ў святле сваіх будучых здзяйсненняў, яго дзяцінства — першыя гады асветніка, яго вучоба — шлях першадрукара. Час у рамане-эсэ складана перасякаецца дамінулым, мінулым, сучасным на кожны ўяўны момант аўтарскай думкі.

А. Лойка прытрымліваўся таго, што «чалавека трэба выводзіць з-пад квадратнага караню не толькі свайго часу, але і з прадгісторыі» [2, с. 5]. Складанасць часу выступіла ў аднасці з пераасэнсаваннем гістарычнай прасторы: «...Каб зразумець Скарыну і яго час, — тлумачыў аўтар, — мне трэба было змяніць традыцыйнае бачанне нашага Сярэднявекую і Адраджэння толькі на гарызонце Захад — Усход, бо Полацк прымусіў на сябе глядзець і як на горад на шляху з варагаў у грэкі, гэта значыць, і на вертыкалі Поўнач — Поўдзень, на перасячэнні гарызанталі і вертыкалі» [2, с. 5]. Дапаўняючы адраджэнства Скарыны паўдзённым «светлапачуццёвым ісіхазмам», А. Лойка робіць скразныя звароты да Прыгажосці, Душы, «Божай глыбіні» як самазаглыблення асобы натуральнымі знакамі абранага жанра. Эсэ апісвае прынцова неспазнавальную Ісціну, ісіхазм прапануе шлях сузіральнага спасціжэння неспазнавальнай сутнасці Бога.

Раман-эсэ — рэдкі ў суветнай літаратуры жанр. У злучэнні рамана і эсэ ўступаюць у канфлікт жанравыя прыроды, розныя і штучна з'яднання прынцыпы, і вынік дае складанае новаўтварэнне. Л. М. Талстым былі аб'яднаныя канфліктуючыя жанры рамана і эпапеі як твораў, у цэнтры якіх адпаведна асоба і глабальнае безасабовае, «роевае». Такі сінтэз стаў асновай ідэі «Вайны і міру», якой падпарадкавана ўся змястоўная шырыня грандыёзнага рамана-эпапеі. Раман-эсэ мае асновай канфлікт выдуманнага мінулага і сучаснага. Думка М. Бахціна аб тым, што ў рамане галоўнае — «жывы кантакт з негатовай, незавершанай сучаснасцю», тэарэтыку эсэ М. Эпштэйну бачыцца «эсэістычнай зонай» унутры самога рамана [10, с. 364]. Пры гэтым жанравай дамінантай рамана сцвярджаецца ўсё ж «стварэнне асобай, замкнёнай у сабе, выдуманай рэчаіснасці, якая ўбірае б сучаснасць, але ў пераствораным выглядзе, адмяжоўваючы ад сапраўднай, па-за бягучай сучаснасцю» [10, с. 364].

А. Лойка ў сваіх раманах-эсэ пра Купалу і Скарыну меў на ўвазе яшчэ і будучыню. У першым выпадку пісаў так, каб пазней адкрытыя архівы дазволілі прачытаць у рамане «між радкоў» тое, што не трапіла ў тэкст з-за цензуры, у другім — каб новыя матэрыялы пра Скарыну не зрабілі раман неадпаведным прынцыпу «навуковага гістарызму» і не паставілі аўтара «ў нялоўкае становішча» [8, с. 23].

Напісаўшы раман-эсэ пра Скарыну, А. Лойка не лічыў, «што стаў праявікам», усведамляючы абраны жанр як пераходны паміж прозай і паэзіяй, імкнучыся «замацаваць у форме» *душу* Францыска Скарыны [2, с. 5].

Складаная задача — і сінтэтычны жанр. Так ствараецца літаратура паводле *інтэлігенцкай* мадэлі.

Нельга не адзначыць і важны парадокс (нагадаю, што парадаксальнасць — адна з рысаў эсэістыкі). Творы У. Караткевіча і А. Лойкі, быўшы складнікамі беларускай інтэлігенцкай культуры ў сваім гуманістычным філасофскім аспекце, у міжчасовай і міжкультурнай шырыні стваралі дапоствадэрнісцкі дыскурс. Парадокс у тым, што постмадэрнізм адмовіўся ад душы і асобы, але зрабіў эсэістычнасць знакавым для эпохі жанравым сродкам.

Адступленне ад жанру біяграфічнага рамана-эсэ ў своеасаблівай трылогіі А. Лойкі вельмі паказальнае. Задуманы напачатку 1990-х гг. раман пра Караткевіча (хоць многія праракалі, што трэцім беларускім раманам у серыі «ЖЗЛ» стане біяграфія М. Багдановіча) здзейсніўся толькі ў 2008 г. і ў жанры паэмы. Сам аўтар уступ да свайго твора прысвячае развагам аб пошуку падзагалоўка і жанру. У выніку маем твор, названы «Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі».

Абдумваючы падзагалавак, аўтар заўважае блізкасць Караткевіча скарынаўскаму «сонцу маладзіковаму»: «Думка гэтая асабліва праяснілася, можа, перш за ўсё пры перачытванні артыкула Уладзіміра Караткевіча пра Скарыну, ды і пры перачытванні “Нельга забыць” праяснілася» [5, с. 14]. А. Лойка з эсэ (не артыкула) «Подзвіг Скарыны» выбірае цытаты, што паказваюць самую сутнасць манеры, і стылю, і «велікадушнага гістарызму» Караткевіча: пра сэнс жыцця ў спазнанні прыроды, пра шлях да Розуму. Але ў адрозненне ад гістарызму, у зваротах да сучаснасці Караткевіч быў зусім не велікадушны: «Быць адукаваным і вольным сабратам адукаванага і вольнага грамадства, якое не здушыць аніякая фізічная і духоўная тыранія. <...> Быць праўдзівым, добрым, чыстым, чалавекалюбівым. І вакол сябе — на шляху да Розуму — бачыць такіх самых братоў, а не кодла свядома-цёмнага і вераломнага быдла» [3, с. 175]. Не думаю, што ў гэтых рэзкіх, вельмі эмацыянальных словах меліся на ўвазе толькі сучаснікі Скарыны. Як і ў вершы «Скарына пакідае радзіму»:

З адчаем упартым, пахмурым  
Людзі ў жорсткіх баях  
За цемру сваю і дурасць  
Знішчаюць друзі свая,  
Зрабілі з Сіная малпоўню,  
Й не хочуць бачыць яны,  
Што справу іхнюю кроўную  
Хаўтурна адплачуць званы [4, с. 163].

Перабіраючы варыянты жанру біяграфіі Караткевіча, А. Лойка адмаўляецца ад «сказа», ад «кнігі», бо «на першым месцы ва Уладзіміра Караткевіча не евангелічная святасць, а патрыятызм, адраджэнскі гуманізм — ад эпохі

еўрапейскага Адраджэння, ад нацыянальнай адраджэнскай ідэі» [5, с. 16]. Аўтар шукаў жанр, «змест якога ідзе ад гістарычных падзей, легендаў» [5, с. 17], згадвае «Мёртвыя душы» Гоголя і «Чазенію» самога Караткевіча, якога называе лірыкам, «мужам, рыцарам, абаронцам краю»: «Лірычны, гераічны эпік, варты паэмнага ўзвышэння, сам — паэма і лірычная, і эпічная!» [5, с. 17].

А. Лойка быў выдатным філолагам, чалавекам энцыклапедычных ведаў у галіне літаратуразнаўства, тэорыі літаратуры, і ў прадмове, названай «Гэтая паэма... (Замест уступу)» мы маем каштоўны аўтакаментарый, і тэарэтычна абгрунтаваны, і па-мастацку пададзены, таму, думаю, падзагаловак «Эсэ» да твора быў змешчаны памылкова, а магчыма, і не самім аўтарам. Акрамя ўсіх названых прычын, заўважым, што на першай жа старонцы А. Лойка робіць агаворку, што хоча пісаць пра Караткевіча не манаграфію, не «эсэ-раман... бо мне хочацца сягоння надзвычайнае пісаць надзвычайна» [5, с. 10].

У апошнім сваім творы А. Лойку ўжо не трэба было ў эсэістычнай форме «ўтойваць і выяўляць Ісціну», ён пісаў пра чалавека і генія, якога добра ведаў, а галоўнае — пісаў цалкам так, як мог на апошнім годзе жыцця, і як хацеў, не зважаючы на цэнзурныя забароны і выкрэсліванні (дарэчы, зробленыя ў 1982 г., як у выпадку з раманам-эсэ «Як агонь, як вада...») ці на далейшае развіццё навуковай Скарыніны.

Цікава, што рада Караткевіча дапамагла з'яўленню рамана-эсэ пра Скарыну. Як успамінае А. Лойка: «У Дубултах (пісьменніцкі дом адпачынку на Рыжскім узмор'і. — У. В.) Караткевіч мне мовіў: “Захочаш па-сур'ёзнаму пісаць прозу, чытай энцыклапедыі!”» [5, с. 99]. А. Лойка, гартаючы энцыклапедыю, заўважыў, што доктар Фаўст і Скарына былі гіпатэтычнымі равеснікамі: «Дзве жывыя персаналіі-аднагодкі: адзін за светлую душу, другі — прадаў душу д'яблу. Канфлікт ёсць!» [5, с. 100]. Гэты факт аўтар згадваў яшчэ ў гутарцы з С. Кавалёвым у 1990 г. [8, с. 22]. А сваю прадмову да «паэмы Гарсія Лойкі» А. Верабей назваў «Подзвіг творцы», маючы на ўвазе не пераклічку з эсэ У. Караткевіча пра Скарыну, а тое, што паэму Алег Антонавіч пісаў, будучы ўжо цяжка хворым.

Шмат перасячэнняў імёнаў Скарыны — Караткевіча — Лойкі яшчэ застаюцца не названымі, але, думаецца, беларускай культуры і літаратуры яшчэ прыйдзеца звярнуцца да эсэістыкі 1980-х гг., як і ўвогуле да духоўных здабыткаў таго пакалення, якое ўжо адышло ў мінулае. Акрамя мастацкіх вартасцяў, якія не да канца ацэнены нашай навукай, але хаця б прызнаныя як такія, застаецца акрэсліць месца гэтай літаратуры ў нашай сённяшняй культурнай прасторы, якая мае патрэбу ў адраджэнскім і інтэлігенцкім універсалізме.

## Літаратура

1. Гольнко-Вольфсон, Д. Эссе о невозможности эссе (Проза Аркадия Драгомощенко в контексте современной эссеистики) / Д. Гольнко-Вольфсон // НЛО. — 2010. — № 104. — <http://magazines.russ.ru/nlo/2010/104/go18.html>
2. Каб зразумець Скарыну... [гутарка з пісьменнікам А. Лойкам / запісаў А. Марціновіч] // Літаратура і Мастацтва. — 1988. — 8 студзеня (№ 2). — С. 5–6.
3. Караткевіч, У. Подзвіг Францыска Скарыны / У. Караткевіч // Збор твораў: у 8 т. — Мінск, 1991. — Т. 8, кн. 2: З жыццяпісу, нарысы, эсэ, публіцыстыка, постаці, крытычныя творы, інтэрв'ю, летапіс жыцця і творчасці. — С. 172–177.
4. Караткевіч, У. Скарына пакідае радзіму / У. Караткевіч // Збор твораў: у 8 т. — Мінск, 1987. — Т. 1: Вершы, паэмы.
5. Лойка, А. Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі / А. Лойка // Караткевіч: вядомы і невядомы: зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў / уклад. А. Верабей, М. Мінзер, С. Панізнік. — Мінск, 2010. — С. 5–135.
6. Лойка, А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае: раман-эсэ / А. Лойка. — Мінск, 1990.
7. Мальдзіс, А. І. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека: літаратуразнаўчае эсэ / А. І. Мальдзіс. — Мінск, 2010.
8. Скарына сярэднявечны, Скарына адраджэнскі [гутарка з пісьменнікам А. Лойкам аб рабоце над раманам-эсэ «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае» / запісаў С. Кавалёў] // Беларусь. — 1990. — № 2. — С. 22–23.
9. Фанайлова, Е. Интеллигентская модель культуры заканчивается. Переводчик Адам Поморский / Е. Фанайлова // Радио Свобода. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24258133.html>.
10. Эпштейн, М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков / М. Эпштейн. — М., 1988.

## СКОРИНА А. КУРЕЙЧИКА

**В** творчестве Андрея Курейчика 2000–2010-х гг. усиливается внимание к судьбе белорусского этноса и фигурам его просветителей и идеологов, отстаивавших идеи национальной самобытности, независимости, равноправия среди других народов. Первое место в этом ряду занимает Франциск Скорина, приобщивший белорусов к книгопечатанию. Изданием в начале XVI в. Библии (22 ч.), «Апостола», «Малой подорожной книжицы» на белорусском языке (со своими предисловиями, комментариями, примечаниями) он не только содействовал распространению в Беларуси просвещения, но и способствовал укреплению национального самосознания. Поэтому Ф. Скорина стал главным культурным героем белорусов и за минувшие века успел превратиться в миф, тем более что известно о нём мало — его фигуру обволакивает биографический туман, порождающий множество непрояснённых вопросов. Это затрудняло работу А. Курейчика над пьесой «Скорина» (2005), но одновременно давало простор для воображения. Белорусскоязычные драматурги М. Адамчик и М. Климович в пьесе «Vita Brevis, или Штаны святого Георгия» (1993) пошли по пути деканонизации канонизированного образа Ф. Скорины, внедрённого в массовое сознание, и даже в заглавие произведения ввели его настоящее имя — всё это ради того, чтобы «оживить» замечательного человека, превращённого в стёртую (от бесконечного прикладывания с поцелуями) икону. А. Курейчик отчасти продолжает данную линию и тоже не делает из Ф. Скорины святого: он способен увлекаться женщинами, попивать в минуты безнадёжности; в его облике есть элементы комического. Однако доминирует у А. Курейчика драматическое, лишь смягчаемое юмором и преломляющее особенности интерпретации скорининской судьбы. Выдающийся деятель белорусской культуры предстаёт в пьесе как человек, при жизни на родине не признанный, подвергавшийся гонениям, вынужденный в конце концов эмигрировать. Основание для такой трактовки даёт необъяснимый, казалось бы, отъезд (у А. Курейчика более похожий на бегство) Ф. Скорины из Вильни, где на средства виленского городского самоуправления он открыл в 1522 г. типографию, печатал книги на белорусском языке, и странное возвращение просветителя в Прагу, где он начинал свою книгоиздательскую деятельность, но где его никто не ждал, и он вынужден был занять скромное место королевского садовника, никак не соответствовавшее ни его учёности, ни масштабам личности в целом. Другими словами, в Чехию Ф. Скорина уехал не потому, что ему было предложено нечто лучшее, а, возможно, спасая свою жизнь. Отторжение отечеством и даже преследование призванных составить гордость нации (знает знакомый

с белорусской историей) — достаточно характерное для Беларуси явление. Доныне в этом отношении ничего, по большому счёту, не изменилось: самые последовательные сторонники национального возрождения оказываются «за дверью». А Курейчик целенаправленно стремится вызвать соответствующие параллели, и историко-биографический принцип изображения личности Ф. Скорины подчинён у него использованию образа Скорины-персонажа в качестве литературной маски самого драматурга. «Это взгляд современника на современника, хоть и через призму неких исторических реалий», — подтверждает А. Курейчик [1, с. 362]. Сближению истории и современности служит «обнажение приёма» в одной из частей пьесы, когда, отказываясь от стилизации языка XVI в., автор переходит на современный русский язык и воссоздаёт сцену погрома виленской типографии Ф. Скорины:

«2-й. Накуролесили, теперь будем разбираться. Вам же сразу сказали: типография — объект для державы стратегический... И контролировать его должны государственные люди.

Милош. Пошли вон, собаки...

1-й. Он ещё огрызается, сученок.

2-й. Давай его сюда... (*Милоша кладут на станок, руку засовывают под пресс.*) Будешь знать, как спорить с правоохранительными органами... Как тебе такая книга? (*Сдавливают руку, Милош кричит.*)

1-й. Запомни, тварь, на этой земле нет ничего твоего. Ничего! Будете делать, что скажут. И тогда, может быть... Может быть, вас оставят в живых...» [1, с. 48].

А. Курейчик, впрочем, в сноске указывает, что при постановке пьесы слова могут быть заменены и на старинные либо ещё более актуализированы — кто на что решится.

Вносимые в произведение вольности оправданы и замыслом А. Курейчика, и тем обстоятельством, что многие факты биографии Ф. Скорины неизвестны, и автор моделирует вполне вероятное. Опирается он, естественно, на скудные сведения о жизни Ф. Скорины, дошедшие до нас, и мотивирует это воспоминаниями героя, перебивающими основную сюжетную линию.

Состарившийся Скорина, проживающий в Праге, показан надломленным тяжкими испытаниями и хворьями, по внешней видимости ничего не добившимся в жизни. Ему горько сознавать, что знания, просветительский порыв, книгоиздательское подвижничество оказались не нужны родине, и она по-прежнему «безъязыка». Но даже теряющий зрение Скорина пытается продолжать свои переводы, сочинять «прадмовы» к книгам, которые хотел бы издать. Без заказа, без оплаты, движимый внутренней потребностью нести белорусам Божье слово. Звучит такой монолог: «...Магда говорит, что это бесполезно. Бесполезно, хм. Ничего в этом мире не бесполезно. Научить Христа, апостолов и учеников его говорить на другом языке... Иначе заповеди не действуют. Они не понимают, что свет истины начинается с самого,

самого родного...» [1, с. 20]. Божье слово у Скорины неотделимо от родного языка, которому он, в свою очередь, хочет придать божественный статус, сделать языком правды и гуманизма.

Себя Скорина-персонаж называет литвином. Тем самым А. Курейчик напоминает о вхождении Беларуси в XIV — XVI столетиях в состав Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского, а именно здесь и в это время осуществлялся процесс формирования белорусской народности. Но просветитель отделяет себя от несправедливой власти и, когда в Прагу является литвинский дворянин Ян Подвицкий, обещающий молочные реки и кисельные берега, если Скорина вернется и будет служить правящей верхушке, отвечает отказом. Герой не может допустить, чтобы его авторитетом освящалось бесчинство и разжигание национальной вражды.

Переплетение сюжетных нитей в пьесе ведёт к нарастанию всё большего драматизма, и в финале Скорина остаётся совершенно один. В последней из своих статей он взывает к утверждению Божественного закона в отношениях государства со своими гражданами, каковыми должны быть любовь и милосердие, а не жестокость и насилие, и оплакивает своё несчастное отечество.

Заветы Скорины не утрачивают своей актуальности — никто на родине не должен быть лишним, преследуемым, травимым, и без свободы быть самим собой национальное возрождение так и останется благим пожеланием. Устами героя в этих случаях говорит сам автор. И посвящение пьесы «центральному проспекту Минска» — форма протеста против отнятия у него имени Ф. Скорины (сигнализовавшего о «сворачивании» начавшейся после 1991 г. белорусизации), так как путь Ф. Скорины остаётся для Беларуси магистральным.

## Литература

1. Курейчик, А. Скорина: Избранные пьесы / А. Курейчик. — Минск: ООО «Мэджик Бук», Изд. Вараксин А. Н., 2006.

## ВОБРАЗ Ф. СКАРЫНЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ ДРАМЕ ХХ — ПАЧАТКУ ХХІ СТ.

У цяжкі пераломны час драматургі ў жанры гістарычнай драмы спрабуюць накіраваць увагу на свой «айчыны беларускі пантэон». Беларускія аўтары «ўваскрашаюць» у сваіх гістарычных п'есах Ефрасінню Полацкую, Кірылу Тураўскага, Міколу Гусоўскага, Сымона Буднага і шмат іншых асоб.

З культурных дзеячаў Беларусі найбольш асвоены драматургіяй вобраз першадрукара на ўсходнеславянскіх землях, асветніка, навукоўца, перакладчыка, пісьменніка, доктара Францыска Скарыны з Полацка. Яму прысвяцілі свае п'есы М. Клімковіч «Георгій Скарына», М. Грамыка «Скарынін сын з Полацка», М. Арочка «Судны дзень Скарыны», М. Клімковіч з М. Адамчыкам «Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія», А. Петрашкевіч «Напісанае застаецца», «Прарок для Айчыны» і А. Курэйчык «Скорина».

Спынімся на найбольш значных і паказальных. У 40-х гг. ХХ ст. напісаў гістарычную паэму «Георгій Скарына» М. Клімковіч. Ён адзін з першых, па сутнасці, палажыў у беларускай літаратуры пачатак гістарычнаму жанру. У п'есе дзейнічаюць пераважна канкрэтныя гістарычныя асобы (Скарына, Бабіч, Онькаў, Глінскі). Гэтая драма зіхаціць народнымі прыказкамі і прымаўкамі, сацыяльна-бытавымі, гістарычнымі песнямі, баладамі. У іх прысутнічае этнічны каларыт, непаўторнасць, нацыянальная спецыфіка, характава і паэтычнасць. Дзеянне адбываецца пераважна ў часы юнацтва і вучобы Францыска Скарыны [2].

У гістарычнай драме М. Арочки «Судны дзень Скарыны» аўтар раскрывае менавіта сцэны судзілішча над Скарынам. У творы дзейнічаюць такія гістарычныя асобы, як Жыгімонт I Стары, Бона Сфорца, Канстанцін Астрожскі і іншыя [1].

Гістарычную драму пра першадрукара пад назваю «Напісанае застаецца» напісаў А. Петрашкевіч, ў драме дзейнічаюць такія вядомыя асобы, як Мікола Гусоўскі, Максім Грэк, Мікалай Капернік, Пётр Мсціславец і Марцін Лютэр. Дзеянне разгортваецца ў Вітэнбергу, у самым сэрцы Рэфармацыі.

У творы падаюцца фразеалагізмы Ф. Скарыны, якія падкрэсліваюць незвычайную мудрасць асветніка: «не кожны вольны сваё імя насіць, не кожны можа па сабе веру абраць», «толькі тады чалавек шчаслівы, калі лічыць сябе шчаслівым», «сэрца чалавечае вялікае, яно можа змясціць у сабе ўвесь свет», «песні гнеў і ярасць утаймоўваюць, мір і пакой чыняць, смутак і скруху адганяюць, жорсткае сэрца мякчаць і слёзы з яго, як бы з крыніцы, зводзяць», «прыгожая смерць здольная звязаць сучаснае з мінулым і будучым,

ганебная — ніколі», «злоба нараджае горшую злобу», «роздум пра смерць і пазнанне самога сябе ёсць найвышэйшая мудрасць», «у помсты вочы пустыя і сэрца жорсткае» [4].

У п'есе згадваецца сяброўства Скарыны з Гусоўскім: «У Кракаве вучыліся разам, таварышылі. І не было ў мяне сябра вярнейшага за яго! І радасць — на двух. І гора — на двух. І песню родную — у два галасы! І смутак па Бацькаўшчыне — пароўну» [4, с. 110]. Каб падкрэсліць адукаванасць асветніка, назіраецца цытаванне антычных філосафаў: Плутарха («хто сквапны на пахвалу, той бедны заслугамі» [4, с. 112]); Марка Аўрэлія («вучыўся не рабіць нічога без прычыны і мэты» і «не рабіць нічога, што не клалася б на карысць людской грамады» [4, с. 112]); Арыстоцеля («пачатак — ёсць больш чым палова ўсяго» [4, с. 113]); Авідзія («ён раіў аб справе меркаваць па выніку» [4, с. 113]); Эпікура («смерць для чалавека нішто» [4, с. 148]); Сенеку («пакуль чалавек жывы, ён ніколі не павінен траціць надзеі» [4, с. 153]); Эзопа («калі наведае цябе гора, аглянися наўкола і суцешся: ёсць людзі, доля якіх яшчэ цяжэйшая за тваю» [4, с. 153]). Увогуле ў п'есе ўжываецца шмат цытат з Псалтыра, бо «там ест справядлівость, там ест чистота, душевная и телесная. Там ест наука всякое правды. Там мудрость и разум совершенный» [4, с. 113], і з паэмы «Песня пра зубра» М. Гусоўскага: «...І ад сваіх міжусобіц мы ўсе не дужэем...» [4, с. 116].

Нездарма для п'есы ўзята назва з эпіграфа да паэмы М. Гусоўскага «Песня пра зубра»: «Словы злятаюць, напісанае застаецца». Ф. Скарына імкнуўся, каб «сам народ, без талмача ў сутане, спасцігнуў праўду Боскую. А там, глядзіш, і свой голас прарэжацца ў люду простага. А будуць голас свой ды вера адзіная, перастане ваяваць брат брата. І зойме народ наш месца роўнае паміж роўных...» [4, с. 114]. Гэтыя словы ўкладвае драматург у вусны Юрыя Адверніка — аднадумцы і паплечніка Ф. Скарыны.

Пётр Мсціславец у п'есе называе Ф. Скарыну «міласнікам навукі і мудрасці», бо, цытуючы Прадмову да Бібліі, «выбраў пакінуць у навуцы і кнігах вечную славу і памяць сваю, а не ў вялікіх багаццях» [4, с. 112].

Ф. Скарына — прадказальнік, які прадказвае будучыню М. Гусоўскаму: «Ён перажыве ўсіх нас і застанецца ў памяці нашчадкаў нашых на доўгія вякі...», называе яго «анёлам сэрцам і паэтам душой» [4, с. 117].

Духоўныя арыенціры Ф. Скарыны захапляюць: «Я шукаю гармоніі і дасканаласці ў чалавеку, грамадстве, у свеце. Веру ў чалавека, веру ў яго добры, разумны пачатак» [4, с. 146]; «Мір і згода, света і навук — вось мая асабістая рэлігія» [4, с. 123]; «Бог адзін, а веры розныя» [4, с. 147] — і адрозніваюцца ад пастулатаў каталіцызму і лютэранства. Асветнік падкрэслівае: «...Народ мой не дзікі, а мова яго з'яўляецца мовай яго дзяржавы <...> Чужая нам лаціна не можа даць цэльнасці і натуральнасці мыслення. Без роднай мовы чалавек нямы і сляпы» [4, с. 143]; «Пасрэднік не спатрэбіцца, калі простыя людзі самі

авалодаюць кніжнай прамудрасцю» [4, с. 144]; «У служэнні свайму народу, роднаму краю бачыў я сваё прызначэнне» [4, с. 149].

Красамоўнымі з’яўляюцца сцэны размоў Скарыны з інквізітарам:

«Інквізітар. Тайны рэлігіі не павінны быць даступны ўсякаму...

Скарына. І вы і ваш Папа баіцеся, каб Біблія трапіла ў рукі простых людзей. Ім жа адразу кінецца ў вочы неадпаведнасць паміж тым, што прапаведуе Хрыстос і што робіце вы ў сваіх цэрквах і такіх вась катавальнях» [4, с. 144].

Сцэны размоў Ф. Скарыны з Марцінам Лютэрам і папскім нунцыем раскрываюць такія рысы характару першадрукара, як патрыятызм, талерантнасць, духоўную чысціню і глыбокую адукаванасць. Раскрываецца прычына таго, што друкаванне адбылося менавіта ў Празе: «У Празе нас больш разумеюць... Мовы ў нас блізкія».

У фінале да Ф. Скарыны прыходзяць прывіды Каперніка, Максіма Грэка і Мюнцэра, тых, хто, як і Скарына, апырэдзілі свой час.

Вобраз першадрукара ў сталым узросце стварыў, здаецца, упершыню малады драматург А. Курэйчык, якому належыць гістарычная драма на рускай мове «Скорина». Праз увесь твор праходзіць вобраз ліцвінскіх руж, якія маюць кіславаты пах. Яны, як і Скарына, «сапраўдныя. Ім не патрэбная чужая слава, яны спакойныя, сціплыя, але ў іх сціплай гармоніі — вялікая моц і прыгажосць. Унутраная прыгажосць» [3, с. 206–207]. Сталы Ф. Скарына не размаўляе па-беларуску, але перакладае кнігі на родную мову і разважае: «Нічога ў гэтым свеце не бессэнсоўна. Навучыць Хрыста, апосталаў і вучняў ягоных гаварыць на іншай мове... Іначай запаведзі не дзейнічаюць. Яны не разумеюць, што святло ісціны пачынаецца з самага-самага роднага... З народамі трэба, як з дзіцем, размаўляць. Размаўляй зараз, бо потым адзічэе, апусціцца... Час упусціш... Усё! Размаўляць» [3, с. 213]. Зноў гучыць біблейская прыгучка пра зерне: «Чаму добрае насенне так дрэнна прыжываецца на нашай зямлі? Падумайце, у чым можа быць прычына: у зямлі, у насенні, у садоўніку?» [3, с. 211] — пытаецца герой твора Падвіцкі ў Скарыны-садоўніка. У творы часта ўжываюцца аўтарскія фразеалагізмы: «ад праўды не ўцячэш», «ад сябе не схаваешся», «цывілізацыя азначаецца па ўзроўню саадаводства, а цывілізаваная краіна пазнаецца па жанчынах», «дзяржаву трэба лячыць, бо яна можа аслабець і памерці», «нельга зневажаць жанчыну, гэта апошняя справа», «некаторыя землі не заслугоўваюць сваіх сыноў», «калі прывыкаеш да прыгажосці, то гэта ўжо не прыгажосць, яна існуе толькі ў здзіўленні» і іншыя. Дзеянне папераменна разгортваецца то ў юнацкія гады Скарыны, то ў гады сталасці (прыём рэтраспекцыі). Вобраз вады праходзіць праз твор як сімвал ачышчэння (Скарына ўвесь час п’е ваду). І сэнсавай кульмінацыяй твора з’яўляюцца словы асветніка аб бацьках і дзяржаве: «У кожнага чалавека ёсць бацькі: маці і тата. Закон Божы і Прыродны ўказвае кожнаму любіць і паважаць бацькоў сваіх, як і бацькам берагчы і песціць дзяцей сваіх <...> Дык чаму ж дзяржава наша, якая ёсць радзіцельніца ўсякага грамадзяніна

свайго, такая жорсткая і бязлітасная да лепшых дзяцей сваіх? Чаму ж з такой лёгкасцю адракаецца ад іх за нязначную правіннасць і непакорлівасць? Так, счарствела сэрца Літвы... А таму вельмі шмат блудных сыноў і дачок ліцвінскіх і з Полацка, і з Менска, і Навагрудка, Магілёва, Тракая, Вільні і ўсіх гарадоў і вёсяў ходзіць і будзе хадзіць па ўсіх канцах зямлі, адлучаныя ад маці з-за сваёй бяскрайняй любові...» [3, с. 251–252].

Са слабых бакоў п'есы можна адзначыць аналогію з драмай «Пане Коханку» (выкарыстанне вобраза крылаў і падабенства ў правядзенні вопытаў Леанардам да Вінчы і С. Радзівілам), залішні натуралізм у абмалёўцы вобраза першадрукара.

Характарызуючы драму А. Курэйчыка «Скорина», можна пагадзіцца з Т. Ратабыльскай, якая адзначыла, што «сучасныя драматургі не ствараюць канцэптуальную гістарычную драматургію, для іх гісторыя — гэта не столькі жыццёвая плынь мінуўшчыны, колькі крыніца сюжэтаўтварэння і фантазіі» [5, с. 26].

Больш як цэлае тысячагоддзе аддзяляе нашы дні ад падзей, якія пакладзены ў аснову сюжэта п'ес пра Ф. Скарыну, а колькі сугучнага адшукалі аўтары паміж дзвюма далёкімі эпохамі! Перш за ўсё вельмі цікава паказаны паралелі, як адбываўся тады і як адбываецца цяпер пакутліва-складаны працэс барацьбы паміж верамі.

Такім чынам, ствараюцца п'есы, якія накіраваны ўзнавіць лепшыя рысы нашага народа, абудзіць свядомасць, вывучыць гісторыю і зрабіць для сябе пэўныя высновы. Цікаваць да адвечных маральных, духоўных каштоўнасцей можна лічыць новай, недастаткова праяўленай, але выразнай тэндэнцыяй, якая, думаецца, абумовіць далейшае развіццё беларускай гістарычнай драматургіі і ўсяго пісьменства ўвогуле.

## Літаратура

1. Арочка, М. М. Судны дзень Скарыны: драматычная паэма / М. М. Арочка. — Мінск, 1991.
2. Клімковіч, М. Драматычныя паэмы / М. Клімковіч. — Мінск, 1947.
3. Курейчик, А. Скорина / А. Курейчик // Сборник современной русскоязычной драматургии Беларуси: для ст. шк. возраста; сост. С. Я. Гончарова-Грабовская. — Минск, 2010. — С. 198–253.
4. Петрашкевіч, А. Воля на крыжы: гістарычныя п'есы / А. Петрашкевіч. — Мінск, 2000.
5. Ратабыльская, Т. Герменеўтыка і сучасная драматургія / Т. Ратабыльская // Дыялогі вякоў: зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі па праблемах сучаснай беларускай драматургіі. — Мінск, 2000.

## ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ<sup>1</sup>

**Акушэвіч Андрэй Аляксандравіч** — аспірант кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Багдановіч Ірына Эрнстаўна** — кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ, старшыня Рэспубліканскага аддзялення ГА «Міжнародная асацыяцыя беларусістаў»

**Бармоціна Алена Віктараўна** — аспірант кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага факультэта БДУ

**Белакурская Жанна Яўгенаўна** — кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ

**Белакурскі Валерый Міхайлавіч** — кандыдат філасофскіх навук, дацэнт кафедры філасофіі БДУКіМ

**Варонька Хрысціна Паўлаўна** — студэнтка 5 курса аддзялення «Беларуская філалогія» філалагічнага факультэта БДУ, семінар прафесара М. Р. Прыгодзіча

**Верына Ульяна Юр'еўна** — кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры рускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Гаранін Сяргей Лявонцэвіч** — кандыдат філалагічных навук, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі

**Гардзіенка Наталля** — кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры паліталогіі і гуманітарных дысцыплін Інстытута парламентарызму і прадрымальніцтва

**Грудзінава Маргарыта Вячаславаўна** — аспірант Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі

**Грыневіч Таццяна Іванаўна** — саіскальнік кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Запрудскі Ігар Мікалаевіч** — кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Казаква Таццяна Пятроўна** — кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Кароткі Уладзімір Георгіевіч** — кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ

**Курловіч Ірына Мікалаеўна** — аспірант кафедры гісторыі беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ

---

<sup>1</sup> Даюцца на момант правядзення навуковых чытанняў.

**Ляўшун Любоў Віктараўна** — кандыдат філалагічных навук, загадчык сектара гісторыі беларускай літаратуры Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі

**Мальдзіс Адам Іосіфавіч** — доктар філалагічных навук, прафесар, ганаровы старшыня ГА «Міжнародная асацыяцыя беларусістаў»

**Мірончык Яўген Іванавіч** — старшы выкладчык кафедры методыкі выкладання інтэгрэваных школьных курсаў ФДП БДПУ імя М. Танка

**Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна** — кандыдат філалагічных навук, дактарант кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Рослік Таццяна Фёдараўна** — аспірант кафедры гісторыі беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ

**Саверчанка Іван Васільевіч** — доктар філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі

**Скарапанава Ірына Сцяпанаўна** — доктар філалагічных навук, прафесар кафедры рускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

**Чэчат Марта Яўгенаўна** — лабарант лабараторыі ТСН філалагічнага факультэта БДУ

**Юрэвіч Лявон** — беларускі літаратуразнавец у Нью-Ёрку, ЗША

# ЗМЕСТ

## ФРАНЦЫСК СКАРЫНА — ГРАМАДЗЯНІН ЕЎРОПЫ І ПАТРЫЁТ

Адам Мальдзіс ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Скарынаўскае выданне для «сярэдняга саслоўя».....	5
Іван Саверчанка ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Францыск Скарына — беларускі першадрукар, філолаг і пісьменнік-інтэлектуал.....	9
Уладзімір Кароткі ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
<i>Ego</i> і <i>alter ego</i> Францыска Скарыны.....	24
Сяргей Гаранін ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Кніжная традыцыя Slavia Orthodoxa ў ВКЛ і пераклады рэлігійнай літаратуры ў XVI ст.: канцэпцыі і напрамкі.....	29
Таццяна Казакова ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Творчая спадчына Ф. Скарыны ў працах філолагаў БДУ.....	35

## НОВЫЯ КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫЯ І МОВАНАЎЧЫЯ АСПЕКТЫ ВІВУЧЭННЯ СКАРЫНАЎСКОЙ СПАДЧЫНЫ

Жанна Некрашэвіч-Кароткая ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Псалтыр у гуманістычнай культуры Еўропы і ў творчасці Францыска Скарыны.....	40
Любоў Ляўшун ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
«Бівлія руска»: канцэпт «кніга» ў творчай рэфлексіі Ф. Скарыны .....	45
Таццяна Грыневіч ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Адрасаты ў выданнях Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў.....	52
Яўген Мірончык, Марта Чэчат ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Антычнасць і Рэнесанс. Архетыпічныя вытокі асветніцтва Францыска Скарыны .....	58
Андрэй Акушэвіч ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Аўтарскія маргіналіі ў прадмовах Францыска Скарыны .....	62
Таццяна Рослік ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
Складаназалежны сказ з атрыбутыўнымі даданымі часткамі ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе віленскіх выданняў Ф. Скарыны.....	68
Ірына Курловіч ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
З гісторыі функцыянавання прыслоўяў у мове выданняў Ф. Скарыны (на матэрыяле кніг Царстваў і Іоў).....	71
Хрысціна Варонька ( <i>Мінск, Беларусь</i> )	
З назіранняў над графікай і арфаграфіяй кніг «Руф» і «Суддзяў» Францыска Скарыны.....	76

## НОВЫЯ АСПЕКТЫ БЕЛАРУСКАГА СКАРЫНАЗНАЎСТВА І СКАРЫНІЯНЫ

Валерый Белакурскі, Жанна Белакурская ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Першыя даследаванні творчасці Ф. Скарыны ў БДУ.....	85
Ігар Запрудскі ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Асоба і чыннасць Францішка Скарыны ў ацэнках Адама Кіркора .....	91
Наталля Гардзіенка ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Да біяграфіі скарыназнаўцы Янкі Садоўскага.....	97
Лявон Юрэвіч ( <i>Нью-Ёрк, ЗША</i> ) Постаць Францыска Скарыны на старонках газэтаў «Бацькаўшчына» і «Беларус» .....	106
Ірына Багдановіч ( <i>Мінск, БДУ</i> ) Асэнсаванне постаці Францыска Скарыны ў творчасці беларускіх пісьменнікаў-святароў 1920-х гг. ....	114
Маргарыта Грудзінава ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Скарыніяна Язэпа Драздовіча .....	121
Ульяна Верына ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Скарыніяна ў беларускай мастацкай эсэістыцы 1980-х гг. (А. Лойка «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае», У. Караткевіч «Подзвіг Францыска Скарыны»).....	130
Ірына Скоропанова ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Скорина А. Курейчыка.....	137
Алена Бармоціна ( <i>Мінск, Беларусь</i> ) Вобраз Ф. Скарыны ў беларускай гістарычнай драме XX — пачатку XXI ст. ....	140
Звесткі пра аўтараў.....	144

*Навукова-папулярнае выданне*

**Беларусіка = Albaruthenica  
Кніга 35**

**ВІЛЕНСКІЯ ВІДАННІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ  
Ў КАНТЭКЦЕ ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ**

*Да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім*

*Матэрыялы IV Скарынаўскіх чытанняў  
(Мінск, 27 красавіка 2012 г.)*

Адказны за выпуск *Генадзь Вінярскі*  
Рэдактар *Ірына Багдановіч*  
Вёрстка *Ларысы Ваўчок*  
Карэктар *Наталля Кучмель*

Падпісана да друку 2.06.2014. Фармат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Рызаграфія. Папера афсетная.  
Ум. друк. арк. 8,6. Ул.-выд. арк. 8,33.  
Наклад 100 асобнікаў. Зак. 285.

ПУП «Кнігазбор».  
Ліцэнзія № 02330/0003924 ад 08.04.11.  
Вул. Я. Лучыны, 38-93, 220112, Мінск.  
Тэл./факс (017) 207-62-33,  
тэл. (029) 772-19-14, 682-83-86.  
E-mail: bkniha@tut.by

Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка  
ў ААТ«Аргбуд».  
ЛП № 02330/218 ад 14.04.14.  
Вул. Берасцянская, 16, 220034, Мінск.